

Беларуская мова 10

Каля Беларусь дзялжаўнага
універсітета Мінску
устаноўлены ёфрасіні
Полацкай прысвяціла
свайм жыццю людзей
і служыці. Яе розум
і пісьменасць ўнікальнымі
для свайго часу языком і писанымі
манастырскімі граматамі дзе займалі
ся іканопісцамі і пісьму.



Беларуская мова

Вучэбны дапаможнік для **10** класа
ўстаноў агульной сярэдняй адукацыі
з беларускай і рускай мовамі навучання
(з электронным дадаткам для павышанага ўзроўню)

*Дапушчана
Міністэрствам адукацыі
Рэспублікі Беларусь*

Мінск



Нацыянальны інстытут адукацыі
2020

УДК 811.161.3(075.3=161.3=161.1)

ББК 81.2Беи-922

Б43

А ў т а р ы:

Г. М. Валочка (§ 1—4, 23—25, 32), Л. С. Васюковіч (§ 5—7, 34),
В. У. Зелянко (§ 8—22), С. С. Міхнёнак (§ 31, 33), С. М. Якуба (§ 26—30)

Р э ц э н з е н т ы:

кафедра агульнага і славянскага мовазнаўства ўстановы адукацыі «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова» (кандыдат філалагічных навук, дацэнт *V. M. Шарашнёва*); настаўнік беларускай мовы і літаратуры кваліфікацыйнай катэгорыі «настаўнік-метадыст», намеснік дырэктара па вучэбнай работе ўстановы адукацыі «Полацкая дзяржаўная гімназія № 1 імя Ф. Скарыны» *A. У. Казлова*

Электронны дадатак для павышанага ўзроўню размешчаны на рэсурсе profil.adu.by

Умоўныя абазначэнні:



— правіла;



— рубрыка «Успамінаем вывучанае»;



— рубрыка «Скарбы мовы»;



— рубрыка «Дакладнасць маўлення»;



— рубрыка «Гавары і пішы правільна»;



— заданні, накіраваныя на ўзбагачэнне слоўнікавага запасу вучняў;

- — дадатковая пытанні і заданні, накіраваныя на замацаванне ведаў і ўменняў па раней вывучаных тэмах;



— заданні творчага характару, накіраваныя на развіццё звязнага маўлення вучняў;



— дадатковы матэрыял, размешчаны на электронным адукацыйным рэсурсе «Беларуская мова. 10 клас» (нацыянальны адукацыйны партал: <http://e-vedy.adu.by>);



— спасылкі на дадатковы матэрыял (QR-коды) для вывучэння і праверкі ведаў пры дапамозе смартфона ці планшета;



— матэрыял электроннага дадатку, які вывучаецца на павышаным узроўні, размешчаны на рэсурсе <http://profil.adu.by>;

*дыслей** — лексічнае значэнне слова тлумачыцца ў слоўніку;

з'ява^Ф — зрабіць фанетычны разбор слова;

помнік^Л — зрабіць лексічны разбор слова;

магчымасць^С — разабраць слова па саставе;

названых^{СЛ} — зрабіць словаўтваральны разбор слова;

сабака^М — зрабіць марфалагічны разбор слова;

Світае.^{СН} — зрабіць сінтаксічны разбор сказа.

ISBN 978-985-594-585-8

© Афармленне. НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2020

Роля мовы ў жыцці чалавека і грамадства

§ 1. Мова як грамадская з'ява. Функцыі мовы

1. Прачытайте тэкст. Раскажыце пра ролю мовы ў жыцці чалавека, грамадства.

Людзі не могуць існаваць без мовы. З яе дапамогай пазнаўць на-
вакольны свет, выказваюць свае думкі, пачуцці, перажыванні, дзеляц-
ца вопытам працоўнай дзейнасці. Ні авалодваць ведамі, ні нават думаць
нельга без мовы, якая дазваляе нам чытаць і разумець кнігі, слухаць і за-
свойваць тое, што гавораць іншыя, размаўляць і абменьвацца думкамі
з сябрамі, бацькамі, настаўнікамі, знаёмымі і незнёымі. Усё гэта
адбываецца ў людской супольнасці — грамадстве, у працэсе маўленчай
дзейнасці чалавека, якая ўключае ў сябе гаварэнне, успрыманне і ра-
зуменне прачытанага (чытанне) ці пачутага (аўдзіраванне), а таксама
пісьмо. Іншымі словамі, мова — гэта сістэма адзінак (слова, граматыч-
ныя формы і інш.), з дапамогай якіх людзі ўступаюць у суразмоўніцтва
паміж сабой, г. зн. уключаюцца ў працэс маўленчай дзейнасці.

Агульнаядома, што мова з'яўляеца найважнейшым і асноўным
сродкам зносін паміж людзьмі. З дапамогай мовы чалавецтвам фіксу-
юцца, назапашваюцца, класіфікуюцца, абагульняюцца веды. Іх засваен-
не, усе працэсы навучання людзей (у тым ліку ва ўстановах адукцыі)
звязаны з шырокім выкарыстаннем мовы, якая служыць галоўным
сродкам атрымання ведаў, перадачы духоўнай і матэрыяльнай культуры
чалавецтва. Мова адыгрывае галоўную ролю і ў фарміраванні све-
тапогляду і інтэлекту чалавека.

Дасягненні народа, нацыі ў развіцці навукі, мастацкай літаратуры
і іншых галін духоўнай культуры ажыццяўляюцца пры дапамозе род-
най мовы. Вось чаму кожны народ імкнецца, развіваючы сваю нацыя-
нальную культуру, падтрымліваць і ўдасканальваць нацыянальную
мову. Добра, калі чалавек ведае некалькі моў, але найперш трэба

ведаць мову таго народа, на зямлі якога ты жывеш. Гэта дапаможа далучыцца да багатага жыццёвага вопыту беларусаў, да шматграннай духоўнай і матэрыяльнай культуры працавітага і мудрага народа.

Назавіце асноўныя функцыі, якія выконвае мова ў грамадстве. Якая роля роднай мовы ў жыцці чалавека?

2. Прачытайте пачатак і заканчэнне выказвання аб функцыях мовы. Вусна дапоўніце яго, выкарыстоўваючы прыведзеную схему.

Прызначэнне мовы вельмі шырокае. Яна абслугоўвае (непасрэдна або апасродкавана) усе сферы жыцця чалавека. Таму і функцыі ў яе некалькі. Асноўнымі з іх з'яўляюцца: камунікатыўная,

...

Кожная функцыя выконвае сваю ролю, але ёсе разам яны служаць таму, каб мова магла быць эфектыўным і аптымальнымімі средкамі зносін паміж людзьмі.

зносіны	камунікатыўная	сродак маўленчых зносін, абмену інфармацыяй
абазначэнне	намінатыўная	сродак называння прадметаў, абазначэння паняццяў, з'яў навакольнай рэчаіснасці
выражэнне	эмаянальная	сродак перадачы эмоцый, пачуццяў, пेражыванняў
уздзеянне	уздзеяння	сродак пабуджэння да дзеяння

3. Прачытайте. Дакажыце, што нашы продкі разумелі значэнне слова (мовы) ў жыцці грамадства. Якія функцыі мовы называюцца ў творах вуснай народнай творчасці?

Узнікшы разам з грамадствам, мова нястомна служыць чалавеку ў розных яго занятках і патрэбах. У штодзённай маўленчай практыцы людзі ўдасканалівалі гэты сродак зносін, імкнуліся спазнаць яго прыроду. І тое, што нашы продкі пакінулі нам узоры выкарыстання слова, сведчыць, што яны мелі добры моўны густ, разумелі значэнне мовы ў жыцці грамадства.

Народ даўно заўважыў, што мова — найважнейшы^м сродак зно-сін, і выказаў гэту думку вобразна і даступна: *Язык да Киева давядзе. Н..в..домая дорога на канц.. языка.*

Разумелі людзі і такую функцыю мовы, як уздзеянне, здольнасць слова выклікаць у слухача пэўныя эмоцыі. Добрае, шчырае слова высока цэніцца ў народзе. Яно ўздымае^м настрой, надае сілы, дапамагае жыць. Невыпадкова яго паразуноўваюць з прадметамі і з'явамі, якія маюць вялікае значэнне ў жыцці чалавека: *Ласкава.. слоўка, як сонейка, грэ.. . Ласкава.. слова — што д..ень ясн.. . Скажа — як мёдам памажа.*

Але слова можа і балюча параніць. Такое слова асуджаецца ў народзе як найбольшае зло: *Рана гоіцца, злое слова — ніколі. Слова як соль. Сказа.. — як цвік у сэрца ўбі.. . Язык як перац.*

Слова збліжае, аб'ядноўвае людзей, яно і раз'ядноўвае іх. Таму народная мудрасць гаворыць: *Ліхое* слова пракаўтні. Як брыдкае слова сказаць, лепш язык выплюнуць. Перакусі, што маеш сказаць* (Паводле А. Каўруса).

Запішыце прыказкі, у якіх прапушчаны літары. Раствумачце правапіс.



Падбярыце і запішыце сінонімы да выдзеленых слоў.

4. Прачытайте тэкст. Дакажыце, што мова — грамадская з'ява.

Роля мовы ў жыцці грамадства ўвесь час узрастает, становіцца ўсё больш прыкметнай. Мы ўжо ведаем, што мова ўзнікла з патрэбы людзей што-небудзь сказаць адно аднаму. Але з развіццём грамадства гэта «што-небудзь» увесь час узрастает, а мова і ёсьць тая форма, у якой захоўваецца запас інфармацыі, атрымліваюцца і перадаюцца веды, назапашаны^{ся} вопыт духоўнай і матэрыяльнай культуры.

З развіццём грамадства развіваецца і мова, яна прыстасоўваецца да патрэб грамадства. Напрыклад, з'яўляюцца новыя прадметы, з'явы, паняцці — і мова дае ім назвы. Гэты працэс мы назіраем амаль штодзень^Ф. Не так і даўно мы не ведалі ні камп'ютараў, ні прынтараў, ні сканераў, а цяпер слова — назвы гэтых прадметаў — актыўна ўжываюцца ў нашым маўленні. Нядайна з'явіліся слова *дысплей**, *брэфінг**, *менеджар**, *брокер**, *дылер** і шмат іншых, якія перайшлі ў актыўны слоўнік многіх людзей. А яшчэ нядайна новае слова *пэйджар** ужо стала гістарызмам.

Але справа не толькі ў тым, што ў сучаснай мове больш слоў, чым было раней. З часам змяняецца і сама мова.

Адрозненні паміж мовай бацькоў і дзяцей, дзядоў і ўнукаў яшчэ не вельмі прыкметныя. Але за некалькі пакаленняў збіраецца столькі змен, што пісьмовыя помнікі^л старажытнай мовы даводзіцца перакладаць на сучасную мову, як, напрыклад, «Слова пра паход Ігараў»:

«Не лъпо ли ны бяшеть, братие, начати старымі словесы трудныхъ повѣстий о пълку Игоревъ, Игоря Святъславича? Начати же ся тъй пѣсни по былинамъ сего времени, а не по замышлению Бояню». —

А ці не лепей, братове,
пачаць у спрадвечным слове
мужны спеў пра паход Ігара,
Святаславава сына?
І пачаць спеў гэты
па былях дня нашага,
а не па надуме Баяна!

Пераклад Р. Барадуліна.

Як мова рэагуе на змены ў грамадскім жыцці? Пакажыце на двух-трох прыкладах.



Раскрыйце значэнне слоў, пазначаных зорачкай (*). Пры неабходнасці звязтайтеся да тлумачальнага слоўніка.

5. Прачытайце ўважліва ўрывак з першай публікацыі паэмы Я. Коласа «Новая зямля» ў «Нашай ніве» (1912 г.). Параўнайце правапіс, граматычныя формы і асаблівасці словаўжывання з тымі, што лічацца правільнымі ў сучаснай беларускай мове.

Каля пасады лясыніковай
Цягнуўся зграбнаю падковай
Стары высокі лес цяністы.
Тут верх асіны круглалісты
Сплетаўся з хвоямі, з дубамі,
А ёлкі хмурнымі крыжамі
Высока ў небі выдзялялісь
І сумна з хвоямі шэпталісь.

Заўсёды смутные, як удовы,
Яны найбольыш адны стаялі,
І так маркотна пазіралі
Іх задуменныя галовы.
Лес наступаў і разступаўся,
Лужком зялёным разрываўся
А дзе прыгожые загібы
Так міла шлі каля сядзібы,
Што проста б імі любаваўся.

Назавіце слова, правапіс і граматычныя формы якіх не адпавядаюць сучасным нормам літаратурнай беларускай мовы. Растворыце адрозненні (вусна) і запішыце па ўзоры.

У з о р: лясыніковай — лесніковай.

Тлумачэнне. У сучаснай беларускай мове захоўваецца е ў другім пераднаціскным складзе, не перадаецца на пісьме памякчэнне с перад мяккім [н'].

6. На старонках часопіса «Бярозка» ў рубрыцы «Дайджэст» (*digest* у пера-кладзе з англійскай азначае «пераказ, падборка») змешчаны звесткі пра самыя цікавыя і незвычайнныя, на думку аўтара, гарадскія летнія мерапрыемствы ў Мінску. Пазнаёмцеся з некаторымі з іх.

Джазавыя вечары ля Ратуши

Мерапрыемства з гучнай назвай «Джазавыя вечары», на якім ужывую выступаюць музыкі з замежжа і Беларусі. Тут можна пачуць джазавыя апрацоўкі беларускага фальклору; пабачыць дзіўны саюз музыкаў — трубача з Чылі і ўдарніка з Туркменістана; паслухаць вакальныя і інструментальныя выступленні ў розных стылях і напрамках: этна-джаз, класічны, ф'южан, джаз-фэнк, свінг, мэйнстрым і інш. «Звыклыя» месцы для гэтага жанру — кафэ і клубы, а тут — сцэна на вуліцы ў гістарычным цэнтры горада — двойчы рамантыка.

Эка-фестываль «Пастарнак»

На працягу двух дзён у батанічным садзе можна пазнаёміцца з вытворцамі і пастаўшчыкамі экалагічнай прадукцыі, даведацца пра самыя сучасныя паслугі для здаровага ладу жыцця. Усе зоны падпрадкаваны тэматыцы фестывалю: фудкорт — здаровае харчаванне, *beauty*-зона — арганічная касметыка і прыемныя майстар-класы, спартыўная пляцоўка — розныя віды спорту і фітнес, музычная зона — акустычныя выступленні артыстаў у трох пунктах фестывалю.

FSP Freaky Summer Party

Двухдзённы арт-пікнік у цэнтры горада — унікальны па сваёй канцепцыі. Фэст шматвектарны: велізарны фудкорт, адукатыўная пляцоўка *Edutainment*, жывая музыка на пяці сцэнах, маркет дызайнерскіх рэчаў, дзіцячая тэрыторыя *Kidsters*, пляцоўкі актыўнага і пасіўнага адпачынку, гульні і забавы ад партнёраў фестывалю. Усё адбываецца з паметай **dog-friendly*: уваход з жывёламі дазволены! (Паводле *M. Шантыра*).



Знайдзіце ў тэкстах слова, якія не з'яўляюцца агульнаўжывальными. Пасправуйце раскрыць іх сэнс.

Ці з'яўляюцца гэтыя слова сведчаннем таго, што мова развіваецца разам з грамадствам?

Ці ўзніклі ў вас цяжкасці з разуменнем тэкстаў? Як вы думаеце, з чым гэта звязана?

7. Прачытайце тэкст. Сфармулуюце яго тэму. Зачытайце сказ, у якім выканана асноўная думка.

На пачатку ХХІ стагоддзя беларуская мова выяўляе высокую ступень жыццяздольнасці і жыццёвасці. Яна вельмі вузка, а часам сімвалічна прысутнічае ў афіцыйных сферах ужытку, разам з тым яна сёння рэальная запатрабавана як сродак зносін у іншых сферах. Феноменам* яе сённяшняга існавання з'яўляецца тое, што яна паступова пранікае ў новыя, вельмі актуальныя для жыцця сучаснага грамадства сферы дзейнасці. Перш за ёсё, гэта сфера інтэрнэт-камунікацыі. Асабліва маладое пакаленне, якое мае справу з гэтай галіной, можа бачыць, наколькі шырока беларуская мова прадстаўлена ў гэтай прасторы. Па-другое, сучасная беларуская літаратурная мова дастаткова актыўна пранікае ў сферу, дзе яе абсалютна не было 20 гадоў таму назад, — у сферу набажэнства. Яна гучыць і ў каталіцкім касцёле, і ў праваслаўнай царкве. А гэта значыць, што яна запатрабавана^c як элемент духоўнага жыцця беларускага грамадства. Нягледзячы на ўсе праблемы, беларуская мова пашырае сваю камунікатыўную прастору (*Паводле А. Лукашанца*).

Як вы думаеце, чаму аўтар лічыць феноменам пранікненне беларускай мовы ў новыя, вельмі актуальныя для жыцця сучаснага грамадства сферы дзейнасці?

- Выпішыце з тэкstu па два прыклады слоў, напісанне якіх адпавядае наступным правілам: «Правапіс **o, э — a**», «Правапіс **y — ź**», «Правапіс падоўжаных зычных», «Правапіс **d — dz**».

8. Прачытайце фрагмент артыкула пра круглы стол, прысвечаны праблемам упарадкавання камп'ютарнай тэрміналогіі, які адбыўся напачатку 2020 г. у Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі з удзелам навукоўцаў і прадстаўнікоў IT-сфery.

У сваім выступленні першы намеснік дырэктара Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі Аляксандр Лукашанец звярнуў увагу на тое, што прысутнасць беларускай мовы ў камп'ютарным асяроддзі — адна з умоў яе далейшага захавання і выкарыстання.

«У даследаванні венгерскага лінгвіста Андраша Карнай “Лічбавая смерць моў”, апублікованым некалькі гадоў назад, сказана пра тое, што толькі чатыры працэнты з існуючых у свеце жывых моў прадстаўлены ў інтэрнэце», — падкрэсліў А. Лукашанец. «Ёсць вялікі віртуальны кнігазбор “Беларуская палічка” (www.knigli.com), а гэта тысячи кніг. Беларуская мова прадстаўлена і ў сацыяльных сетках», — зазначыў дырэктар Інстытута мовазнаўства Ігар Капылоў.

У месенджары *Viber* працягваюць з'яўляцца беларускамоўныя стыкеры, сёння ёсць магчымасць усталяваць *Windows 10* на беларускай мове. Будзе жаданне і запыт — будзе і далейшая праца ў гэтым кірунку. Усё залежыць ад карыстальнікаў — ад нас з вамі! (*Паводле С. Дубовіка*).



Раскажыце пра функцыянаванне беларускай мовы ў інтэрнэце, выкарыстоўваючы звесткі з тэксту і ўласны вопыт.

- Запішыце складаныя слова з тэксту, растлумачце спосаб іх утварэння.
- Назавіце дзеепрыметнікі, ужытыя ў тэксле. Вызначце іх форму і граматычнае значэнне (лік, род або склон), сінтаксічную ролю ў сказе.

9. Прачытайце выразна выказанні беларускіх паэтаў пра родную мову. Якое значэнне роднага слова, роднай мовы падкрэсліваецца ў іх?

Мова продкаў нашых і наш..адкаў —
Шэпт дубровы і пчаліны звон, —
Нам цябে ласкава і аш..адна*
Спазнаваць ажно да скону дзён,
Па чужых краях не пабіра..а,
(*He*)а..даць цябे на забы..ё,
Наша (*ne*)вычэрпнае бага..е,
Наша (*ne*)смяротнае жыццё.

Г. Бураўкін.

Табе складаю шчыры свой санет,
Прапра..едаў маіх жывая мова, —
Ма..го народа першая аснова,
Душы яго шырокі, чысты свет!

Е. Лось.

О матчына мова!
Маленства вясна!
(*Hi*)хто і (*ni*)колі цябে (*ne*)заменіць,
Бо ты, як і маці, на све..е адна.

А. Бачыла.

Спішице, устаўляючы прапущчаныя літары і раскрываючы дужкі.



10. Падрыхтуйце вуснае выказванне на тэму «Роля беларускай мовы ў жыцці чалавека і грамадства».

Маўленне



§ 2-1



§ 2-2



§ 2-3



§ 2. Маўленне як працэс маўленчых зносін. Віды маўленчай дзеянасці. Формы маўленчай камунікацыі

11. Прачытайце тэкст. Раскажыце, чым адрозніваюцца мова і маўленне.

Мова — асноўны сродак перадачы інфармацыі паміж людзьмі. Не можа быць маўлення па-за мовай, без мовы. Мова — гэта сістэма сродкаў зносін, сістэма лексічных і граматычных форм, іх змененняў і спалучэнняў, якая гістарычна склалася ў асобнага народа ці народнасці.

Маўленне — гэта працэс выкарыстання моўных сродкаў у камунікацыі. Яно існуе ў дзвюх формах: вуснай і пісьмовай. Калі чалавек гаворыць або слухае, ён карыстаецца вусным маўленнем, калі піша або чытае — пісьмовым. У залежнасці ад таго, распавядае чалавек сам або ўспрымае інфармацыю, маўленне таксама падзяляецца на прадуктыўнае (гаварэнне, пісьмо) і непрадуктыўнае (слушанне, чытанне).

Мова і маўленне адзіныя ў тым, што перадаюць два бакі адной і той самай з'явы — зносін людзей. Аднак, адчуваючы патрэбнасць у абмене думкамі з іншымі, чалавек выкарыстоўвае ту ю ці іншую мову, якая належыць яго народу. Мова — гэта заўсёды прадукт народа, яго гісторыі. Маўленне ўяўляе сабой практичнае выкарыстанне людзьмі мовы.



12. З апорай на схему падрыхтуйце вуснае паведамленне на тэму «Сітуацыя маўлення». Раскажыце, як мяняецца змест выказвання ў залежнасці ад абставін, у якіх яно ствараецца.





13. Папрацуйце ў групах.

1-я группа: вам даручылі выступіць на інфармацыйнай гадзіне на тэму «Прафілактыка камп’ютарнай залежнасці». Раскажыце пра магчымыя спосабы прафілактыкі камп’ютарнай залежнасці ў навучэнцаў.

2-я группа: уявіце, што ваш малодшы брат (сястра) ці сябар (сяброўка) шмат часу праводзіць за камп’ютарнымі гульнямі. Паспрабуйце пераканаць іх у tym, што ёсьць заняткі больш цікавыя, чым гульні.

Абгрунтуйце думку, што змест, форма нашых паведамленняў і моўныя сродкі, якія ў іх выкарыстоўваюцца, залежаць ад сітуацыі маўлення (дзе, з кім і з якой мэтай мы гаворым).

 Маўленне існуе ў дзвюх формах — вуснай і пісьмовай.

Вуснае маўленне — гэта зносіны, якія адбываюцца пры дапамозе вымаўленых услых слоў (гутарка, спрэчка і інш.). **Пісьмовае маўленне** ажыщцяўляецца з апорай на запісаныя слоўы і фразы (читанне тэксту, спісанне, выпраўленне памылак і інш.). Такім чынам, калі мы гаворым або слухаем, то карыстаёмся вусным маўленнем, калі чытаєм або пішам — пісьмовым. На працягу дня мы то гаворым, то слухаем, то чытаєм, то пішам, гэта значыць мы ўвесь час уключаны ў працэс маўленчай дзейнасці. **Маўленчая дзейнасць** — гэта асобы від чалавечай дзейнасці (разам з працоўнай, пазнавальнай, гульнявой і інш.), у час якой чалавек уступае ў маўленчыя зносіны з іншымі людзьмі.

На меркаванні некаторых даследчыкаў, насы зносіны з навукольным светам на 50 % адбываюцца праз слуханне, на 30 % — праз гаварэнне, на 20 % — праз чытанне і пісьмо.



14. Прачытайце прыказкі. Вызначце іх тэматыку. Раскрыйце сэнс кожнай прыказкі.

1. Са свайго языка спусціш^Ф — на чужым не зловіш. 2. Што напісана пяром, не возьме і сякера. 3. Хто пытае, той не блудзіцъ.^{сп} 4. З разумным чалавекам добра і пагаварыць. 5. Слова — вецер, а пісьмо — грунт. 6. Слухай многа, а гавары мала. 7. Менш гавары — больш пачуеш. 8. Чытае як рэпу грызе.

- Раствумачце правапіс выдзеленых літар.

Зачытайце прыказкі, у якіх гаворыцца пра вуснае маўленне і слуханне, пісьмовае маўленне і чытанне.

Успомніце і прывядзіце ўласныя прыклады прыказак і прымавак, якія маюць адносіны да відаў маўленчай дзейнасці.



15. Разгледзьце схему. Падрыхтуйце на яе аснове вуснае паведамленне аб відах маўленчай дзейнасці.



З дапамогай тлумачальнага слоўніка высветліце значэнне слова *рэцэптыўны*. Абгрунтуйце падзел відаў маўленчай дзейнасці на прадуктыўныя і непрадуктыўныя (рэцэптыўныя).

16. Прачытайце тэкст. Складзіце яго план. Карыстаючыся планам, перакажыце тэкст.

У аснове сучаснага беларускага пісьма ляжыць кірыліца — старажытная славянская азбука. Яна была складзена ў IX ст. на аснове грэчаскага алфавіта і атрымала шырокое распаўсюджанне на Русі з канца X ст. у сувязі з прыніццем хрысціянства (988 г.). Паступова відазміняючыся і прыстасоўваючыся да фанетычнай сістэмы старажытнарускай мовы, кірылічны алфавіт на працягу доўгага часу з поспехам абслугоўваў пісьмовыя зносіны ўсходніх славян, а пасля распаду іх адзінства — камунікацыю трох народаў (рускага, беларускага і ўкраінскага).

Побач з кірыліцай у XIX і пачатку XX ст. на Беларусі шырока выкарыстоўвалася лацінка — відазменены варыянт лацінскага алфавіта, які быў прыняты ў польскай мове. Лацінкай, напрыклад, былі надрукаваны творы В. Дуніна-Марцінкевіча, Ф. Багушэвіча, «Мужыцкая праўда» К. Каліноўскага, некаторыя зборнікі выбраных твораў Я. Купалы, Я. Коласа, Цёткі і іншыя публікацыі. У пачатку XX ст. газета «Наша ніва» і выданні суполкі «Заглянене сонца і ў наша аконца» друкаваліся і кірыліцай, і прыстасаванай да гукавой сістэмы беларускай мовы лацінкай.

Аднак выкарыстанне дзвюх графічных сістэм ускладняла выда-
вецкую дзейнасць, звязаную са значнымі матэрыяльнымі выдаткамі,
стварала цяжкасці ў вывучэнні мовы, перашкаджала натуральнаму
развіццю і стабілізацыі вымаўленчых правіл і норм, выпрацоўцы гра-
матычных і арфаграфічных правіл. Узнікла неабходнасць прыняцця
адзінага алфавіта. Праведзеная на старонках «Нашай нівы» публічная
дыскусія паказала, што большасць чытачоў газеты выказалася на ка-
рысць кірыліцы. З 1912 г. «Наша ніва» і большасць беларускіх тэкстаў
друкуюцца кірылаўскімі літарамі, больш звыклымі і знаёмымі для
беларускага чытача, а лацінка паступова выйшла з актыўнага ўжытку.

Але неабходнасць у перадачы беларускіх слоў лацінскімі літара-
мі час ад часу ўзнікае і сёння. Напрыклад, калі трэба зрабіць паказаль-
нікі з геаграфічнымі назвамі больш зразумелымі для турыстаў-замеж-
нікаў. Запіс лацінкай у гэтым выпадку ажыццяўляецца ў адпаведнасці
з «Інструкцыяй па транслітарацыі* геаграфічных назваў Рэспублікі
Беларусь літарамі лацінскага алфавіта» (2007): *Homiel* (Гомель),
Minsk (Мінск), *Žodzina* (Жодзіна), *Mahilioj* (Магілёў), *Dabrynavičy* (Дабрынавічы).

Разгледзьце паказальнік на фотаздымку.
Якія з надпісаў зроблены ў адпаведнасці з інструк-
цыяй? Як вы думаеце, чаму толькі два з іх адпавя-
даюць інструкцыі?

Чым транслітарацыя адрозніваецца ад пе-
ракладу?


Запішыце кірыліцай назвы станцый мінскага
метро, прыведзеныя лацінскімі літарамі.



Kupalaŭskaja, *Niamiha*, *Spartyūnaja*, *Uručča*, *Pieršamajskaja*, *Plošča Pieramohi*, *Piatroŭščyna*, *Uschod*.



17. Разгледзьце схему. Падрыхтуйце на яе аснове вуснае паведамленне пра
віды маўлення.



Звязніце ўвагу!

Адрозніваюць зневшняе і ўнутранае маўленне. **Знешнім** лічыцца вуснае (дыялагічнае і маналагічнае) і пісьмовае маўленне. **Унутранае** маўленне — гэта размова чалавека з самім сабой. Яно не накіравана на зносіны з іншымі людзьмі.

18. Прачытайце тэкст. Вызначце яго асноўную думку. Як аўтар аргументоўвае яе?

Каб належным чынам весці гутарку, трэба перш за ўсё ўмець слухаць: *Меней гавары, болей ведац.. будз..ш. Слухай многа, а гавар.. мала.*

Народ перасцерагае: да мовы трэба ставіцца ўважліва. Перш чым сказаць, трэба добра падумаць, уважыць кожнае слова. Настойліва гучыць папярэджванне: *Выказанаг.. слова да губы не верн..ш. Слова (не)в..рабей: выпусц..ш — (не)злов..ш. Са свайго языка спусц..ш — на чужым (не)злов..ш.*

Запас бяды не чыніць. Гэтая «нямоўная» прыказка справядлівая. Добра, калі чалавек шмат ведае. Толькі ўмей выбраць, што падыходзіць для гутаркі, умей абмежаваць прадмет размовы, каб весці яе ў патрэбным кірунку.

Зважай на ўмовы гутаркі, ведай, што сказаць: *Усё знай, ды (не)усё бай. Многа ведай, ды мала гавары. Трэба знаць, што сказаць. У добрую часіну сказац.., а (у/ў)ліхую памаўчац..* (Паводле А. Каўруса).

Пра вуснае ці пісьмовае маўленне гаворыцца ў тэксце?

Запішыце прыказкі, устаўляючы прапушчаныя літары і раскрываючы дужкі. Аргументуйце, што кожная з іх мае самастойны змест і выражает закончаную думку.



19. Выкарыстоўваючы табліцу, парайтайце вуснае і пісьмовае маўленне, скажыце пра асаблівасці кожнага з іх.

Вуснае маўленне	Пісьмовае маўленне
Перадаецца гукамі	Перадаецца графічнымі знакамі — літарамі
Узнікла гістарычна першым	Узнікла на аснове вуснага маўлення
Разлічана на слыхавое ўспрыманне	Разлічана на зрокавае ўспрыманне
Ствараецца ў працэсе гаварэння	Папярэдне абдумваецца, можа рэдагавацца

Вуснае маўленне	Пісьмовае маўленне
Залежыць ад рэакцыі суразмоўцы і можа змяніцца ў залежнасці ад яе	Не залежыць ад рэакцыі суразмоўцы
Суправаджаецца інтанацыяй, мімікай, жэстамі	Мае графічнае афармленне
Існуе толькі ў момант гаварэння	Можа існаваць доўга (у залежнасці ад матэрыялу, на якім запісаны)
Характарызуецца слоўнай імправізацыяй	Характарызуецца падрыхтаванасцю
Моўныя асаблівасці — свабода ў выбары лексікі, выкарыстанне простых сказаў, паўторы, незакончанасць думкі, перарывістасць	Моўныя асаблівасці — перавага кніжнай лексікі, выкарыстанне складаных сказаў, завершанасць думкі, строгае захаванне норм

20. Вызначце, якія з прыведзеных уласцівасцей характэрны для вуснага маўлення, а якія — для пісьмовага.

Інтанацыя, тэмп (хуткі, павольны, нармальны), знакі прыпынку, тон (спакойны, ціхі, вясёлы, ласкавы, бадзёры і г. д.), абзац, лагічны націск, чырвоны радок, паўза, міміка, жэсты.

Выпішыце сродкі выразнасці, характэрныя для вуснага маўлення.



21. Абгрунтуйце справядлівасць выказвання Бернарда Шоу: «Ёсць пяцьдзясят спосабаў сказаць “так” і пяцьсот спосабаў сказаць “не”, і толькі адзін спосаб іх напісаць». Якія з характарыстык вуснага і пісьмовага маўлення дазволілі Б. Шоу зрабіць такую вынікову?

22. Прачытайце тэксты. Ахарактарызуйце сітуацыю маўлення. Вызначце асаблівасці маналагічнага і дыялагічнага маўлення.

I. Прыязджайце, прыходзьце, сябры, на вясёлае свята. Паверце паэтут Міколу Маляўку, які аднойчы пабываў там:

Да Аўцюкоў, як цень,
Хадзіў я ў вечнай скрусе,
А там пацёрся дзень —
І цэлы год смяюся.



Даўно і я паверыў, што смех — дар Божы. Смяюцца ўсе, але кожны па-свойму. Адзін смяецца, каб яго не чулі. Другі — на ўсю іванаўскую. Адзін — як парася свяцонае, другі — як з гары едучы. Смяецца рачная вада з балота, што яно зыбаецца. Смяецца кацёл з гаршка, бо ён чорны. Але ж смех не арэх — зуб не лупіць. Пасмяяцца — не пакалечыць. Ведаю адно: лепш жартаваць, чым гараваць. Дык давайце, сябры, весяліцца, як гэта ўмеюць рабіць мае землякі — аўцюкоўцы. Іх дасціпныя жарты, анекдоты, падколкі, прыпейкі, вясёлыя байкі — увесь гэты фальклор вельмі кранае душу кожнага чалавека. Кранае, бо аўцюкоўскі гумар народны, а не прыдуманы, не высмактаны з пальца, таму і мудры, смешны, павучальны. Запрашаю ўсіх вясёлых людзей у госці да аўцюкоўцаў (У. Ліпскі).

II. З парога папрасіў:

- Палячы!
- А што баліць?
- Жывот.
- Ад чаго баліць?
- Ад смеху!

От і кажуць у Аўцюках: «Не кожны хворы, хто стогне». А яшчэ кажуць, што лепш жартаваць, чым гараваць.

Што мы, беларусы, рабілі, робім і будзем рабіць! Свет захаваўся таму, што смяяўся (У. Ліпскі).

- Раствумачце пастаноўку знакаў прыпынку ў сказах з простай мовай і прыдышлагу.



23. Складзіце дышлагі па адной з пропанаваных сітуацый (на выбар).

- а) Вам трэба ўзяць у бібліятэцы неабходныя для напісання паведамлення (рэферата) кнігі;
- б) вам трэба патэлефанаваць сябру / сяброўцы, каб даведацца, што новага адбылося ў класе, пакуль вы хварэлі / ездзілі на спаборніцтвы і г. д.;
- в) вам трэба запрасіць знакамітага земляка (ветэрана вайны / працы, пісьменніка, касманаўта і г. д.) на сустрэчу, якую арганізуе ваш клас.



§ 2-4



Тэкст

§ 3. Тэкст як адзінка мовы і маўлення. Прыметы тэксту



Тэкст (ад лац. *textus* — тканіна, сувязь, пабудова) — звязнае і адносна завершанае выказванне на пэўную тэму, якое складаецца з групы сказаў, аб'яднаных сэнсам і граматычна.

Тэкст належыць як да моўнай сістэмы, так і да камунікатыўнай. Таму, з аднаго боку, ён харектарызуецца, як і кожная моўная адзінка, на граматыка-семантычным узроўні (спосабы і сродкі сувязі, структура), а з другога — залежыць ад канкрэтнай сітуацыі маўлення, накіраваны на вырашэнне пэўнай камунікатыўнай задачы (абмен думкамі, паведамлэнне, уздзейнне).

24. Устанавіце адпаведнасць паміж асноўнымі прыметамі тэксту і іх харектарыстыкамі (запішыце лічбы і літары, напрыклад, 1Б). Раскажыце аб прыметах тэксту.

Асноўныя прыметы тэксту	Харектарыстыка прымет тэксту
1 Тэматычнае адзінства	А Забяспечвае сувязь паміж сказамі тэксту з дапамогай паслядоўнага ці паралельнага спосабу сувязі
2 Звязнасць	Б Наяўнасць тэмы (прадмет маўлення) і асноўной думкі (тое, пра што хацеў сказаць, што хацеў растлумачыць аўтар, у чым хацеў пераканаць)
3 Сэнсавая цэласнасць	В Тэма тэксту цалкам раскрыта, задача вырашана (з пазіцыі аўтара)
4 Паслядоўнасць	Г Ствараецца з дапамогай падтэм (забяспечваюць шырэйню ахопу тэмы) і мікратэм (забяспечваюць глыбіню раскрыцця тэмы)
5 Разгорнутасць	Д Усе сказы ў тэксце звязаны паміж сабой па сэнсе
6 Завершанасць	Е Праяўляецца ў тым, што элементы зместу размяшчаюцца ў тэксце ў пэўным парадку, пэўнай паслядоўнасці, па пэўнай схеме, што складае кампазіцыю тэксту

25. Прачытайце. Дакажыце, што перад вамі тэкст, вызначыўшы яго асноўныя прыметы.

Маўчанне — золата

Пустаслоўе — гэта грэшная справа, якая вядзе да ліха.

Напэўна, вы заўважалі, што адны людзі гавораць больш, а другія менш. Між тым, аматар пагаварыць нярэдка аказваецца не надта разумным, і добра, калі здараецца, што гэта не так.

А людзі разумныя, як правіла, нешматслоўныя. Мудры чалавек заўжды застаецца гаспадаром свайго языка і «развязвае» яго толькі тады, калі сам гэтага захоча, калі яму сапраўды ёсьць што сказаць іншым. А вось у чалавека балбатлівага, як народ заўважыў, язык спрытнейшы за разум. Балбатун шмат чаго можа наплесці на шкоду і сабе, і каму заўгодна. Ён калі не знаходзіць лепшага матэрыялу для свайго несупыннага балбатання, то вярзе абы-што на знаёмых і сяброў, выплёсквае свае і іх таямніцы, а разам з тым — і выдумкі, і розную хлусню...

Вось таму маўчанне — гэта золата. Прывродна гаваркі^c чалавек павінен старацца, каб хоць палову часу свайго маўлення выкарыстоўваць для раздуму. Тады ўсім будзе цікавей і лепш.

З іншага боку, не варта быць і залішне маўклівым. Тых, хто замала^{cl} гаворыць, называюць скептычна маўчатолагамі. Гэта значыць, выказваюць падазрэнне, што яны такім чынам імкнуцца выглядаць надта разумнымі ды важнымі. Мы ад прыроды атрымалі дзівосны дар маўлення. Прыйдым толькі мы, людзі. Таму нядобра, калі сваім упартым маўчаннем набліжаемся да істот, якія гэтага дару не маюць. Хто без патрэбы маўчыць, той нібыта адмаўляеца ад сяброўства з на-вакольным светам. А гэта нядобра (*Паводле М. Булатавіч*).

 Як аўтар аргументуе думку, што «маўчанне — золата»? Прывядзіце прыклады ўстойлівых выразаў (фразеалагізмаў) з тэксту. Раствумачце іх. Як вы разумееце сэнс прыказкі «Слова — серабро, а маўчанне — золата»?

- Прывядзіце з тэксту прыклады прыслоўяў у форме пэўнай ступені парашнання. Абгрунтуйце сваё меркаванне.

 Уявіце, што вы сталі сведкам якой-небудзь непрыгляднай падзеі, парушэння правіл грамадскага парадку або правоў чалавека. Ці можна ў такіх выпадках прытрымлівацца народнай мудрасці «маўчанне — золата»? Калі, на вашу думку, маўчанне — золата, а калі гэта не так?

26. Прачытайце верш. Сфармулуюцε яго тэму і асноўную думку. Што перадае загаловак: тэму ці асноўную думку?

Наконт серабра і золата

Б’е пад рабро	А ці не наадварот
Прыказка молатам:	У любую пару:
Слова — серабро,	Замкнёны рот —
Маўчанне — золата!	Памінкі серабру!..

Ваяй за добро,
І станеш волатам^п:
Маўчанне — серабро,
Слова — золата!..

A. Лойка.

Як аўтар пераасэнсоўвае прыказку і чым абгрунтоўвае сваю думку? Ці згодны вы з ім?

27. Размісціце сказы так, каб атрымаўся тэкст. Запішыце яго.

Вярбовы парастак (японская народная казка)

Паклікаў ён слугу і сказаў: «Даглядай добра паастак, сачы, каб суседскія^Ф дзецы яго не вырвалі». Але трэба было яму на тыдзень з’ехаць. Гаспадар пасадзіў вярбовы паастак, паліваў яго кожны дзень. «Добра», — адказаў слуга.

Праз тыдзень гаспадар вярнуўся. Паастак быў зусім вялы. «Я з паастакта вачэй не зводзіў, — адказаў яму слуга. — З ранку да самага вечара глядзеў на яго. А калі цяннела, вырываў, заносіў у дом і зачыняў у шуфлядзе». «Ты не паліваў яго?» — раззлаваўся гаспадар.


Якая з прыведзеных прыказак, з вашага пункту гледжання, найбольш дакладна перадае асноўную думку тэксту? Абгрунтуйце сваё меркаванне.

1. Што галава, то і розум.
2. З-за дурной галавы нагам няма спакою.
3. Людзей слухай, а свой розум май.
4. Усё знай, ды не ўсё бай.

Вызначце спосаб сувязі сказаў у тэксле казкі пра паастак. Ахарактарызуіце сродкі сувязі, якія дазволілі вам правільна размісціць сказы.

 Раскажыце (пры неабходнасці карыстаючыся прыведзенай на с. 20 схемай) пра спосабы і сродкі сувязі сказаў у тэксле.

Відзы сувязі сказаў у тэксе



28. Прачытайце. Ці можна назваць прыведзеныя сказы тэкстам? Сваю думку абгрунтуйце.

Наступіла зіма. Яна ў гэтым годзе прыйшла разам з яркім сонцем і цёплым ветрам. Вецер мацнеў, ён шкуматаў людзей за вонратку, зрываяў з галоў шапкі і капелюшы. Капелюшы розных памераў і фасонаў можна набыць на другім паверсе самага вялікага ў горадзе магазіна галаўных убораў. Яны маюць розны колер, памер і выкарыстоўваюцца для прафілактыкі захворванняў вуха, горла, носа. Гэтыя органы пачуццяў перадаюць стаўленне людзей адзін да аднаго, а таксама да навакольнага свету. «Свет не без добрых людзей», — сцвярджае народная мудрасць.

29. Прачытайце назуву пісьмовага выказвання. Як вы думаеце, пра што пойдзе ў ім размова? Што перадае загаловак: тэму ці асноўную думку?

Прачытайце само выказванне. Вызначце, якая з прымет тэкstu ў ім адсутнічае. Абгрунтуйце сваю думку.

Вышыння

Мяркуючы па ўспамінах маці, мне ішоў ча(*и/m*)вёрты год. Я цяжка перахварэў на адзёр*. Калі ачуняў, м..не выпусцілі з хаты ў двор.

Узлезці па баране можна вунь куды — па(*m/d*) самую страху хлява. Пале(*з/c*). А барана, як жывая, адарвалася ад сцяны і қульнулася з верхалазам у снег. Не ўдарыўся. Але як выле(*з/c*)ці (*з*)пад бараны? Клікаць на дапамогу? Не. Ёсць жа і ў малога гонар! Ды і баяўся. Добра, калі выйдзе маці ці бабуля. А калі дзед Мінчка?

Каля хлява стаяла баранá зубамі да сц..ны. Але якая ж добрая лесвіца! I якая вышыня! А ўсіх нас не толькі ў маленстве, але і ў сталым (*y/y*)зросце цягне ў вышыню — (*y/y*)неба. (*Не/ня*)дарэмна людзі пал..целі ў космас.

Доўга я грэбаўся ў снезе — выбіраўся (*з*)пад бараны. Выбраўся. Сам. I ад таго адчуў сябе пераможцам, героем, як бы за колькі хвілін падрос. I вынес перакананне: калі добра па старацца, то можна і самому выбрацца з бяды. ^{сн} Невялікай. Але калі бяда вялікая, то кліч на падмогу людзей. Людзі памогуць.

Стаяла снежная зіма. Здаецца, што ў маленстве ўсе зімы былі снежныя. Дзень быў сонечны. Снег іскрыўся, сляпіў вочы. I ўвесы свет пасля хваробы ўяўляўся абноўленым, прыгажэйшим. Але чым заняцца малому? (*Паводле I. Шамякіна*).

Аднавіце вусна паслядоўнасць частак выказвання, каб атрымаўся тэкст. Запішыце тую частку, якая адпавядае малюнку. Раскрыйте дужкі, устаўце прапушчаныя літары. Абгрунтуйце іншыя напісанні слоў у тэксле.



30. Прачытайце. Дапоўніце выказванне, каб яно адпавядала ўсім прыметам тэксту.

Рэдкі чалавек цалкам задаволены сваёй знешнасцю. Камусьці не падабаецца колер валасоў ці скury, а кагосьці раздражняюць вяснушки ці кудзérki*. Нехта лічыць, што яму ці ёй трэба неадкладна пахудзець...

§ 4. Апісанне, апавяданне, разважанне як функцыянальныя тыпы маўлення

31. Прачытайце тэксты. Абгрунтуйце іх прыналежнасць да аднаго з тыпаў маўлення (апавяданне, апісанне, разважанне).

I. Мы прызычайліся, што помнікі ставяцца з нагоды пэўных гістарычных падзей, у гонар знакамітых людзей і іх дасягненняў. Але ёсьць выпадкі, калі помнік можа быць узведзены і нашаму сучасніку. Прычым не толькі жывой асобе. Ёсьць у Беларусі, у слайўным горадзе Полацку, калысцы беларускай дзяржаўнасці, незвычайны



помнік літары беларускага алфавіта «Ў». Гэта даніна павагі нашай Бацькаўшчыне, яе гісторыі, культуры. Мова — той стрыжань, на якім трymаецца наша існасць, тое, што адрознівае нас ад іншых народаў. Літара «Ў» — адметны сімвал нашай мовы, які вызначае яе непаўторнасць. Гэта літара — таксама наша культурная спадчына. Прычым спадчына жывая (*Паводле А. Бягансага*).

ІІ. Помнік літары «Ў» у Полацку ўстаноўлены ў 2003 годзе. Аўтар помніка — беларускі мастак з Полацка Ігар Куржаладаў. На гранітнай аснове манумента знаходзіцца круглая пліта з выразаным сімвалам, пералікам алфавіта ў правай частцы і цытатай «Ад Еўфрасінні, ад Скарэны, ад Полацка пачаўся свет» з творчасці Рыгора Барадуліна ў левай частцы. Грані стэлы* ўяўляюць малюнак знешняга выгляду літары, паказваюць яе месца ў беларускім алфавіце, а таксама дэманструюць слова, якія найбольш часта выкарыстоўваюцца з гэтым графічным элементам.

Помнік выклікае цікавасць не толькі ў беларускіх, але і ў замежных турыстаў, якія пакідаюць пра яго шматлікія захопленыя водгукі на інтэрнэт-парталах (*Паводле матэрыялаў сайта www.vetliva.by*).

ІІІ. У той дзень настаўніца сказала вучням выканань заданне самастойна. Сама хадзіла па класе, заглядвала ў сышткі і дапамагала кожнаму індывідуальна. Алене, якая нядаўна пераехала з Украіны да сваякоў у невялікі гародок на Магілёўшчыне, яна прапанавала выправіць памылку. «У выразе “мы ўбачылі новыя будынкі” ў слове “убачылі” трэба пісаць “ў” (кароткае)», — падказала яна Алене. Узяла Алена гумку, падцерла хвосцік, укараціла яго і далей стала выконваць практикаванне. Праз нейкі час настаўніца паўтарыла сваю заўвагу. Алена ўкараціла хвосцік у літары «ў» яшчэ больш. У канцы ўрока настаўніца не вытрымала: «Колькі можна казаць, што ў гэтым слове трэба пісаць “ў” (кароткае)». Алена заўсёды была паслушмянай, але зараз не стрымалася: «Я ўжо два разы ўкарочвала хвосцік у літары “ў”, яна ўжо стала падобнай да літары “ц”, больш не могу яе ўкараціць».

Вучні дружна засмяяліся, а Алена заплакала (*Паводле А. Плаўскай*).

Пабудуйце тыповыя кампазіцыйныя схемы кожнага з тыпаў маўлення.

- Пракаменціруйце пастановку знакаў прыпынку ў сказах з простай мовай.
- Прывядзіце з тэкstu III пяць прыкладаў слоў, у якіх напісанне і вымаўленне не супадаюць.

32. Прачытайце тэкст. Вызначце тып маўлення, абгрунтуйце сваю думку.

У 2016 годзе помнік літары «Ў» у Полацку быў адноўлены. Многія знешнія асаблівасці захаваліся, аднак у цэлым ён сур'ёзна змяніўся. На адной з бакавых граняў стэлы цяпер змешчана цытата Р. Барадуліна «Ад Еўфрасінні, ад Скарны, ад Полацка пачаўся свет» з указаннем імя яе аўтара. Унутры літары «С» можна адрозніць знак Ф. Скарны. Сімвал складаецца з месяца і сонца, якія перакрываюць адно аднаго.

На другой грані стэлы знаходзіцца літара «Ў», напісаная^М курсівам. Над ёй — беларускія слова, у якіх пішацца гэта літара, сярод якіх ёсць^Ф *настаўнік, Еўфрасіння, слоўнік, Braslaў, дзеяслой і некаторыя іншыя*.

Паколькі (?)эта літара алфавіта з(?)яўляецца адметнас(?)цю беларускай мовы, з часам яна стала сімвалам ц..лай краіны. Як сцв..рджаюць некаторыя мастацтвазнаўцы, яна перадае спецыфіку нацы..нальнай трад..цыі непа..торнасць гістар..чнага і культурнага шлях.. народ.. (*Паводле матэрыялаў сайта www.vetliva.by*).



Знайдзіце ў тэкстах практыкаванняў 31 (II) і 32 сказы, якія адпавядаюць кожнаму з фотаздымкаў. Зачытайце іх.



Ці згодны вы з меркаваннем, што літара «ў» «стала сімвалам цэлай краіны»? Выкарыстоўваючы фотаздымкі і матэрыялы практыкаванняў 31 і 32, раскажыце, якім быў і як выглядае цяпер помнік літары «Ў» у Полацку.

Запішыце апошні абзац тэксту, раскрываючы дужкі, устаўляючы прапушчаныя літары і ставячы неабходныя знакі прыпынку. Абгрунтуйце правапіс.

● Дапоўніце спіс слоў, у якіх пішацца літара «ў» і якія могуць быць змешчаны на другой грані стэлы. Знайдзіце ў інтэрнэце фотаздымак гэтай часткі помніка, зверце прыведзеныя на ім слова са складзеным вамі спісам, выявіце супадзенне. Як вы думаеце, чаму менавіта гэтыя слова напісаны на помніку?

33. Прачытайце тэкст. Вызначце яго тэму і асноўную думку.

Непрывычна высокі бераг.

На самым краёчку — невялікае агнішча*.

Хто і калі супыняўся тут? Чыю душу сагравала кволае цяпельца?
Якія думы цешыў жывы агонь?

Не ўведаю, відаць, ніколі.

За плячыма стогне пранізлівы вецер. Унізе раве і пеніцца рас-трывожана Славечна. Па той бок ракі плача ваўчыца.

Робіцца вусцішна*. Іду да вербаў. Ля іхніх ног збіраю ламачынкі, леташняе лісце, зграбаю пажоўклую траву. И неўзабаве на старым агнішчы нараджаецца новае цяпельца.

Хутка мяне зноў пакліча дарога, і я пакіну гэты здзічэлы бераг. Засне цяпельца. Старое агнішча зраўняюць дажджы. Але мо нехта натрапіць на яго таксама. Супыніцца... Задумаецца: да Чарнобыля тое было ці пасля? И развядзе сваё цяпельца (*Я. Пархута*).

Сімвалам чаго з'яўляецца ў тэксле вогнішча (знойдзенае на здзічэлым беразе старое агнішча — разведзенае новае цяпельца — вогнішча, якое можа развесці нехта ў будучыні)?

Што з'яўляецца асноўнай задачай тэкслу:

а) апісанне прыроды;

б) апавяданне пра тое, як герой раскладваў вогнішча;

в) разважанне-боль пра пакінутыя людзьмі мясціны і адначасова надзея: як на месцы старога агнішча нараджаецца новае цяпельца, можа, некалі адродзіцца і сама жыццё на гэтай зямлі?

Якія тыпы маўлення спалучаюцца ў тэксле? Як вы думаеце, які з іх з'яўляецца вядучым?

Назавіце моўныя сродкі з тэкслу, харктэрныя для апісання, апавядання, разважання.

Прааналізуце схему. Падрыхтуйце паведамленне на яе аснове.



Тэрыторыі, забруджаныя цэзіем-137
у выніку аварыі на Чарнобыльскай АЭС,
тыс. кв. км


Беларусь 46,45



% ад усёй тэрыторыі
краіны



Расія 59,90



Украіна 41,90



Сфармулюйце пасля аналізу схемы і запішыце вывод (у форме сцвярджэння-сказа) пра тое, наколькі Беларусь пацярпела ад чарнобыльскай катастроfy.

Расскажыце, што вы ведаеце пра чарнобыльскую трагедыю і як наша краіна перажыла яе наступствы.

Звязніце ўвагу!

Асноўны тып маўлення вызначаецца ў адпаведнасці з камунікатыўнай задачай тэксту: паведаміць пра падзеі, з'явы, дзеянні (апавяданне), ахарактарызаваць прадмет ці з'яву (апісанне), выявіць пэўныя сувязі паміж прадметамі ці з'явамі (разважанне).



34. Складзіце тэкст-апавяданне, тэкст-апісанне і тэкст-разважанне, якія пачыналіся б з пропанаваных фраз.

1. Жылі-былі сябры, якія вельмі любілі падарожнічаць аўтастопам.
2. Прадаецца камп'ютар, які быў у карыстанні.
3. Народная мудрасць сцвярджае: «Чаго сабе не жадаеш, таго і іншым не зыч».



35. Разгледзьце малюнкі. Тэкст якога тыпу маўлення можна скласці на іх аснове? Абгрунтуйце сваё меркаванне.

Складзіце выказванне адпаведнага тыпу маўлення на аснове малюнкаў.



36. Прачытайце. Тэксту якога тыпу маўлення адпавядаюць прыведзеныя пачатак і канцоўка? Пра што можа быць тэкст?

«Песня — душа народа», — сказаў збіральнік і прапагандыст беларускай народнай песні Рыгор Шырма.

...

Песня — гэта залатая скарбніца беларускай народнай культуры.



Складзіце тую частку тэксту, якой не хапае. Запішыце тэкст.

37. Прачытайце тэкст. Вызначце яго стыль. Якія тыпы маўлення спалучаюцца ў ім? Абгрунтуйце сваё меркаванне.

На працягу шматлікіх стагоддзяў беларусы трапятліва ставіліся да мудрасці і імкнуліся да пазнання. З ранніх часоў, калі многае вырашалася мячом і крывёй, людзі разумелі, што самая вялікая сіла — у ведах. Яркім прыкладам гэтаму стала Ефрасіння (Еўфрасіння) Полацкая, якая прысвяціла сваё жыццё служэнню Богу і асвешце людзей. Яе розум і пісьменнасць^e былі ўнікальнымі для таго часу (у XII стагоддзі жанчыны былі пазбаўлены магчымасці атрымаць адукцыю).

Шляхетная князёўна была ўнучкай полацкага князя Усяслава Чарадзея^f. Магчымасць падарожніца даля яму веды і мудрасць, з якімі ён выхоўваў сваю ўнучку. У рукапісах ёсць сведчанні, што Ефрасіння, ці Прадслава, ужо ў юным узросце адрознівалася ад сваіх аднагодак жывым розумам і далікатным хараством. Калі бацькі вырашылі выдаць яе замуж, яна збегла ў манастыр, у Сафійскі сабор, што знаходзіцца ў Полацку. Прыняўшы поstryг і атрымаўшы імя Ефрасіння, яна цалкам прысвяціла сябе кнігам.

Заснаваны ёю жаночы манастыр стаў месцам, дзе манашкі займаліся іканапісам^{g,l}, ткалі, навучаліся чытанню і пісьму, вялі летапісы. Паступова манастыр стаў цэнтрам адукцыі для ўсіх зямел' Захадній Русі. У сценах сабора захоўваліся зборы твораў славутых асветнікаў Кірыла і Мяфодзія, пропаведніка хрысціянства Іаана Залатавуста, «Аповесць мінульых гадоў».

Ефрасінняй уручную былі перапісаны не толькі царкоўныя кнігі, але і зборнікі афарызмаў, хронікі. Яна пісала і ўласныя працы — малітвы і павучанні, займалася перакладамі з лацінскай і грэчаскай моў.

У 1999 годзе ў Мінску каля Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта быў устаноўлены помнік Ефрасінні Полацкай, створаны таленавітым скульптарам Ігарам Голубевым (*Паводле матэрыялаў сайта www.vetliva.by*).

У чым ўнікальнасць асобы Ефрасінні Полацкай?

Дакажыце, што заснаваны Ефрасінняй манастыр стаў цэнтрам адукцыі ў Захадній Русі.

Разгледзьце фотаздымак помніка на вокладцы вучэбнага дапаможніка. Раскажыце, якой паказаў скульптар беларускую асветніцу. Як вы думаеце, чаму яна трzymае ў руках пяро і кнігу? Спалучыце ў сваім адказе элементы апісання і разважання.



§ 4–1



Культура маўлення

§ 5. Асноўныя якасці культуры маўлення.

Правілы маўленчых паводзін. Маўленчы этикет

 Культура маўлення — гэта: 1) сістэма камунікатыўных якасцей маўлення; 2) уменне эфектыўна выкарыстоўваць моўныя сродкі ў канкрэтных маўленчых сітуацыях у адпаведнасці з літаратурнымі нормамі.

Асноўныя якасці культуры маўлення:

- **правільнасць** — адпаведнасць маўлення нормам літаратурнай мовы;
 - **дакладнасць** — выкарыстанне слоў, фразеалагізмаў з уласцівым ім значэннем, адпаведнасць выказвання мэце і маўленчай сітуацыі;
 - **лагічнасць** — паслядоўнасць выкладу думкі, сэнсавая несупярэчлівасць паміж ужытымі моўнымі адзінкамі і законамі логікі;
 - **чысціня** — адсутнасць у маўленні нелітаратурных слоў і выразаў (жарганізмаў, слоў-паразітаў, беспадстаўна ўжытых дыялектных і запазычаных слоў);
 - **дарэчнасць** — мэтазгоднасць выбару моўных сродкаў, іх адпаведнасць стылю, жанру, мэтам і ўмовам зносін;
 - **багацце** — выкарыстанне разнастайных сінанімічных маўленчых сродкаў;
 - **выразнасць** — эмацыянальнае ўздзеянне выказвання, выкарыстанне сродкаў, якія падтрымліваюць увагу і цікавасць чытачоў (слухачоў);
 - **лаканічнасць** (сцісласць) маўлення — уменне адбіраць галоўнае, выключчаць другаснае, пазбягаць непатрэбных падрабязнасцей.
- Культура маўлення падразумывае веданне мовы, высокі ўзровень агульнай культуры чалавека, захаванне асноўных камунікатыўных якасцей маўлення, уменне выбраць найбольш дакладны, дарэчны, дасканалы варыянт.

38. Прачытайце выказванні айчынных вучоных. Вусна раскажыце, чаму правільнасць выступае асновай культуры маўлення.

Маўленне правільнае, калі ў ім няма парушэння арфаэпічных, акцэнталагічных, словаўтаральных, марфалагічных, сінтаксічных, лексічных, фразеалагічных, прыказкавых норм. Асноўная ўмова правільнасці маўлення — добрае веданне названых^{сл} норм літаратурнай мовы, а значыць, і ўмелася валоданне імі (*Паводле І. Лепешава*).

Унормаванасць — сіnonім правільнасці — найважнейшая^м ўласцівасць літаратурнай мовы (*A. Міхневіч*).

Менавіта правільнасць маўлення забяспечвае яго адзінства, агульназразумеласць інфармацыі, якая^Ф перадаецца і ўспрымаецца. Правільнасць заключаецца ў адпаведнасці маўлення тым законам і правілам, якія дзейнічаюць у мове (*Паводле Т. Тамашэвіча*).

Правільнасць маўлення — аснова, якая дае магчымасць асобе пастаянна ўдасканальваць сваё маўленчае майстэрства.^{ен} Правільнасць маўлення падразумівае строгае захаванне літаратурных норм, мэтазгоднасць^{сл} выкарыстання тых або іншых моўных адзінак у працэсе зносін (*Паводле І. Навасельцавай*).

Запішыце выказванне, якое, на вашу думку, найбольш дакладна, поўна акрэслівае правільнасць як асноўную якасць культуры маўлення. Падкрэсліце граматычныя асновы, дайце агульную характеристыку сказам.

- Растворыце пастановку працяжніка ў прыведзеных выказваннях.

39. Прачытайце. Растворыце выдзеленыя тэрміны.

Артalogія — наука аб правільным маўленні — служыць адной мэце: дапамагчы асэнсаваць факты мовы, падкрэсліць ролю моўцы, навучыць свядома ставіцца да ўласнага маўлення. Тры гэтыя аспекты аналізу ўтвараюць паняцце **культура мовы**.

Пэўны час выраз «культура мовы» меў і значэнне ‘культура мовы як грамадская з’ява’, і значэнне ‘культура мовы асбнага чалавека — з’ява індывідуальная’. Аднак паняцці мова і маўленне размяжоўваюцца. Параўн.: ням. *Sprache i Rede*, англ. *language i speech*, франц. *langue i parole*, укр. мова і мовлення, руск. язык і речь,польск. *język i mowa* і г. д.

Культура маўлення — гэта ўмение асобы выбіраць з сістэмы мовы тыя сродкі, якія робяць уласнае маўленне з’явай^Ф высокай культуры^{ен} (*A. Міхневіч*).

Патлумачце розніцу паміж тэрмінамі мова і маўленне.

Растлумачце выраз з тэксту «свядома ставіцца да ўласнага маўлення». Ці ставіцца вы свядома да свайго маўлення? Адказ аргументуйце.

- Растлумачце пастаноўку коскі або яе адсутнасць перад злучнікам *i* ў тэксле практикавання.
- Запішыце прыклад да правіла «Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам».

40. Прачытайце. Запішыце азначэнні асноўных камунікатыўных якасцей маўлення па-беларуску.

Чистая речь — это речь, в которой отсутствует любая нелитературная лексика: слова-паразиты, грубые, жаргонные, нецензурные выражения и т. д. Эти слова засоряют речь, их чрезмерное употребление говорит о низкой речевой культуре.




Богатство речи связано с активным словарным запасом человека. Чем разнообразнее речь, тем она богаче. Богатая речь отличается многообразием на всех уровнях языка, она подразумевает и лексическое богатство, и синтаксическое, и интонационное.

Уместность речи — это соответствие высказывания конкретной ситуации. Уместная речь — это такая речь, в которой учитывается, что говорит автор, кому он это говорит, где, когда и как долго (*Н. Кузнецова*).

Разгледзьце фотаздымак. Як вы лічыце, развіццю якой з названых камунікатыўных якасцей маўлення павінны паспрыяць беларускамоўныя білборды? Ці бачылі вы падобныя білборды на вуліцах свайго населенага пункта? Які з іх вам найбольш запомніўся? Чаму?



41. З дапамогай матэрыялу параграфа падрыхтуйце выказванне на тэму «Асноўныя якасці культуры маўлення». Карыстаіцца наступнай схемай.





42. Перагледзыце (у бібліятэцы або ў электронным варыянце) часопісы «Беларуская мова і літаратура», «Роднае слова», «Маладосць», «Полымя» за апошнія гады. Раскажыце пра змест публікацый, прысвеченых культуры беларускага маўлення. Складзіце тэзісы па матэрыялах адной з публікацый (на выбар).



43. Прачытайце. Растворычыце значэнне прыведзеных паронімаў, запішыце словазлучэнні (сказы) з імі. Як звязана паранімія з дакладнасцю маўлення? Карыстайцеся тлумачальнымі слоўнікамі або «Слоўнікам паронімаў беларускай мовы» С. Грабчыкава.

Абагуліць — абагульніць, абант — абантемент, адрасат — адрастант, бескарыслівы — бескарысны, выхаванец — выхавальнік, метэарыт — метэор, моўны — маўленчы, падаўжэнне — падваенне, публічны — публіцыстычны, цікавы — цікаўны, чалавечы — чалавечны, частотны — часты, эфектны — эфектыўны.

44. Дапоўніце сказы, карыстаючыся словазлучэннямі для даведкі.

1. ... вызначаюць аднастайнае вымаўленне гукаў і іх спалучэнняў у словаах. 2. ... прадугледжваюць правільную пастанову націску. 3. ... акрэсліваюць правілы перадачы на пісьме вуснага маўлення (узаконіваюцца ўрадавымі пастановамі). 4. ... патрабуюць правільнага ўжывання слоў ва ўласцівых ім значэннях, засведчаных слоўнікамі, правільнага сэнсавага спалучэння слоў. 5. ... вызначаюць ужыванне форм слоў. 6. ... вызначаюць асаблівасці спалучэнняў слоў у слова-злучэннях і сказах. 7. ... забяспечваюць правільнае выкарыстанне моўных сродкаў у адпаведнасці са стылем маўлення, зместам, формай і мэтай паведамлення, харектарами зносін. 8. ... патрабуюць правільнай расстаноўкі знакаў прыпынку.

Для даведкі: *пунктуацыйныя нормы, марфалагічныя нормы, арфаэпічныя нормы, сінтаксічныя нормы, акцэнталагічныя нормы, арфаграфічныя нормы, стылістычныя нормы, лексічныя нормы*.

● Запішыце азначэнні, пабудаваныя як просты ўскладнены сказ. Зрабіце іх сінтаксічны разбор.

Раскажыце, у якіх слоўніках, даведніках зафіксаваны арфаэпічныя, акцэнталагічныя, арфаграфічныя, лексічныя і марфалагічныя нормы сучаснай беларускай літаратурнай мовы.



45. Сцісла перакажыце тэкст па-беларуску. Дайце загаловак у адпаведнасці са стылем тэксту.

Языковые нормы не выдумываются учёными. Они отражают закономерные процессы и явления, которые происходят в языке и поддерживаются речевой практикой. К основным источникам языковой нормы относятся произведения писателей-классиков и современных писателей, средства массовой информации, общепринятое современное употребление, данные живого и анкетного опросов, научные исследования учёных-языковедов.

Литературная норма зависит от условий, в которых осуществляется **речь**. Языковые средства, уместные в одной ситуации (бытовое общение), могут оказаться нелепыми в другой (официально-деловое общение). Норма не делит средства языка на хорошие и плохие, а указывает их коммуникативную целесообразность (*Л. Введенская, П. Червинский*).

Растлумачце значэнне выдзеленых тэрмінаў.

- Назавіце складаныя сказы ў рускамоўным тэксле.



§ 5-1



§ 5-2



§ 5-3



46. Прачытайце. Паразважайце над пытаннямі, сформуляванымі аўтарам. Свае развагі запішыце на беларускай мове як звязнае выказванне.

Нужна ли вообще новым поколениям культура речи? Некоторые молодые люди утверждают, что классического русского языка для молодёжи не существует, что не нужно следовать литературным нормам. Ряд исследований, проведённых учёными-филологами, касающихся анализа текстов современной литературы и языка СМИ, позволяет сделать вывод о том, как сильно влияние на молодёжь жаргонной лексики. Нужно ли в этих условиях сохранять классический русский язык? Что это — игра или определённая тенденция, которую следует принимать серьёзно?

В своей среде вы, возможно, общаетесь на сленге, но когда приходите в класс, в театр, магазин, вы говорите на том самом русском литературном языке, которому вас учат в школе. И если вы пойдёте на работу или будете поступать в вуз, или поедете в другой город, захотите прочитать книгу, посмотреть фильм, — вам нужен будет именно тот нормативный язык, который представляется таким скучным и требующим изучения.

Согласны ли вы с тем, что воспитывать языковую культуру необходимо с детства? Можно ли в детских передачах, фильмах, мультфильмах допускать, чтобы их герои говорили неправильно? Взрослые-то

понимают, что сленг в этих передачах употребляется для «смеха и прикола», но в состоянии ли ребенок определить, что правильно, а что «для смеха»? (По Н. Кузнецовой).

- Растлумачце пастаноўку знакаў прыпынку ў створаным вамі тэксле.



Маўленчы этыкет — сістэма правіл маўленчых паводзін, якія выкарыстоўваюцца ў тыповых сітуацыях зносін (знаёмства, зварот, сустрэча, развітанне, падзяка і інш.). Маўленчыя этыкетныя формулы выступаюць як форма выражэння ветлівасці, паважлівых, добразычлівых адносін да субядедніка. Правілы маўленчага этыкету маюць нацыянальны, адметныя хараектар, яны абавязковыя для членаў грамадства. Пры ўжыванні формул ветлівасці трэба ўлічваць іх гістарычную зменлівасць. Так, пры звароце да слухачоў у розныя перыяды развіцця грамадства ўжываліся наступныя маўленчыя формулы: *таварышы, грамадзяне, грамада, панове, спадарства*.

Веданне і дарэчнае выкарыстанне правіл маўленчага этыкету выяўляе ўзровень агульнай культуры асобы, яе інтэлігентнасць, выхаванасць.



47. Прачытайце тэкст. Пісьмова тэзісна перадайце яго змест, выкарыстоўваючы беларускія маўленчыя формулы этыкету.

Маўленчы этыкет — з'ява ўніверсальная, аднак у той жа час кожны народ склаў сваю, адмысловую сістэму правіл маўленчых паводзін.^{сн} Так, калі ў Расіі пры сустрэчы абменьваюцца пажаданнем быць здаровым — *Здравствуйте!*, то ў Германіі, згодна з этыкетам, да 12 гадзін дня жадаюць *добраі раніцы*, з 12 да 17 — *добраа дня*, а далей — *добраа вечара*, але могуць абмежавацца і звычайным прывітаннем. У большасці єўрапейскіх краін і ў Амерыцы прывітанне ўтрымлівае пытанне: *Як справы?* У адказ атрымліваюць: *Добра ці Нармальна*, а затым задаецца аналагічнае сустрэчнае пытанне, пры гэтым не прынята адказваць, што справы дрэнныя. Беларусы ўжываюць наступныя прывітанні і развітанні: *Дзень добры!, Добры вечар!, Дабранач!* (апошняе выкарыстоўваецца і як развітанне на ноч, і як пажаданне, аналагічнае рускаму *Спокойной ночи!*), *Добраа ранку!, Да пабачэння!* (пры жаданні новай сустрэчы), *Бывай(це)!* (руск. *Прощай(te)!*), *Бывай здароў!* (*Здаровен'ка!*), *Будзь(ма)!* (у любой сітуацыі), *Жадаю (зычу) усяго найлепшага!*

У нашай краіне, у сітуацыі руска-беларускага двухмоўя, трэба ў аднолькавай ступені валодаць як беларускімі, так і рускімі этыкетнымі маўленчымі нормамі. Пры гэтым неабходна ўлічваць, што аднолькавыя камунікатыўныя намеры ў рускай і беларускай мовах могуць выражацца па-рознаму. Напрыклад, беларуск. *Дазвольце пазнаёміць Вас з... і руск. Позвольте представить Вам... (знаёмства);* беларуск. *Зрабіце ласку і руск. Сделайте одолжение (як спроба звярнуць увагу);* беларуск. *Сардэчна запрашаем і руск. Добро пожаловать (прывітанне-запрашэнне);* беларуск. *Так, безумоўна і руск. Да, конечно (згода);* беларуск. *Вельмі ўдзячны, Шчыра дзякую Вам і руск. Большое спасибо, Искренне благодарю Вас (падзяка);* беларуск. *На жаль, Вы памыляецеся (Вы не маеце рацыи) і руск. К сожалению, вы ошибаетесь (Вы не правы) (нязгода) (I. Навасельца).*

Чаму, на вашу думку, на пытанне «Як справы?» звычайна адказваюць: «Добра», «Нармальна»?

● Выпішыце з тэксту прыклады, што ілюструюць арфаграму «Правапіс суфіксай дзеясловаў».

 Падбярыце і запішыце сінонімы да прыметнікаў з першага сказа. Раствумачце, чаму не варта шукаць сінонімы да слова *маўленчы*. Зрабіце марфалагічны разбор аднаго з прыметнікаў.

48. Прачытайце віншаванні з нагоды юбілею часопіса «Роднае слова». Прачысьце, як праз віншавальны тэкст выяўляеца моўная асoba, яе творчасць, далікатнасць, арыгінальнасць, духоўнасць.

Шчыра, па-сяброўску зычым Вам натхнення і радасці, светлай любові, плённай працы і вернай службы на карысць Беларусі, роднай зямлі. Няхай і наступныя гады прынясуть нам усім^м жаданае ўзаемаразуменне і азоракь ім далейшы шлях да міру і згоды.^{сн}

Да такой прыгожай даты хочацца знайсці не-звычайнія слова. Дзякую за тое, што побач з Вамі зноў і зноў зачароўваешся^Ф родным словам. Спадзя-ёмся^е, што яшчэ доўгія гады мы будзем мець магчы-масць вучыцца ў Вас любові да роднага слова.

Нам дарагі Ваш шчыры і добры талент служыць Слову, людзям.^{сн} Не стамляйцесь быць чалавечнымі!

 Падрыхтуйце тэкст віншавальнай паштоўкі ў дзень нараджэння для маці (бацькі, бабулі, дзядулі, сястрычкі, браціка). Знайдзіце дарагія, кранальныя слова, па старайцеся выказаць сваю любоў і пяшчоту да родных людзей.



49. Прачытайце. Раскажыце пра структуру віншавальнага тэксту. Ці варта, на вашу думку, адступаць ад прапанаванай структуры віншавання? Ці перашкаджае аўтару ўстойлівасць формул выявіць сваю арыгінальнасць, творчасць?



Віншаванне складаецца з некалькіх абавязковых частак: (1) прывітальная формула, (2) віншавальная частка, (3) пажадальная частка, (4) подпіс.

Віншавальная частка, як правіла, утрымлівае тры кампаненты: *адрасант — адрасат — падстава (матыў віншавання)*. Кожны з кампанентаў мадэлі можа апускацца ў канкрэтнай сітуацыі маўленчых зносін. Параўнаем: *Віншую Вас (цибэ) з Новым годам (са святам(i), з блізкімі святамі)! Віншую Вас (цибэ)! Віншую са святам! Віншую! Mae віншаванні!*

Пажадальная частка віншавання таксама складаецца з трох кампанентаў: *адрасант — адрасат — змест пажадання*. Найбольш прадуктыўны ў сучаснай маўленчай практыцы наступныя формулы:

Найлепшыя святочныя пажаданні! Самыя добрыя пажаданні здароўя, настрою, плёну! Шчаслівага свята! Вясёлых, здаровых і шчаслівых свят і ўсяго новага года! Усяго самага добра, радасна-га і светлага! Добра га здароўя! Сямейнага дабрабыту! Здзяйснення ўсіх жаданняў, мар, спадзянняў, планаў! Спакою! Добра! Кветак! Каҳання! Радасці! Усмешак! Хай Новы год будзе лепшы, прынясе шмат радасці! Хай Новы год прынясе Вам новыя надзеі і спаўненне ўсіх мар! Няхай Вас заўсёды акружжаюць блізкія і любімыя людзі! (Паводле С. Важніка).

Запішыце маўленчыя формулы, якія вам хацелася б скарыстаць у віншавальнай і пажадальнай частках.



Складзіце тэкст віншавальнай паштоўкі родным (блізкім, знаёмым) да свята, якое найбольш шануецца ў вашай сям'і.



50. Прачытайце. Запішыце прыказкі, якіх вы раней не чулі. Раскажыце, якія правілы маўленчага этикету адлюстраваны ў народных выслоюях. З дапамогай якіх моўных сродкаў ствараецца сітуацыя далікатнасці, ветлівасці, уважлівасці да суразмоўцы?

1. Без'языкага за адваката не бяруць. 2. Вы́казанага слова да губы не вернеш. 3. Добрая слава ў кошыку ляжыць, а благая па дарожцы бяжыць. 4. За доўгі язык не пахваляць. 5. Конь вырвецца — дагоніш і зловіш, а слова вырвецца — не зловіш. 6. Рана загоіцца, а злое слова — ніколі. 7. Слухай многа, а гавары мала. 8. Дрэннае слова і салодкім мёдам не заясі.



§ 0–6



Арфаэпічныя нормы

§ 6. Вымаўленне галосных і зычных гукаў, некаторых спалучэнняў зычных

Арфаэпічныя нормы вызначаюць узорнае вымаўленне галосных і зычных гукаў і іх спалучэнняў у літаратурнай мове.

Асноўныя нормы вымаўлення галосных гукаў

1. Аканне — вымаўленне гука [а] замест [о], [э] пасля цвёрдых і зацвярдзелых зычных у ненаціскных складах: *шэпт — шаптаць, жэмчуг — жамчужына*. Аканне назіраецца ў тым ліку ў запазычаных назоўніках, што заканчваюцца на *-аль, -ар* (*шніцаль, камп'ютар*), аднак ва ўласных назоўніках захоўваецца [э]: *Потэр, Юпітэр*. У даўно запазычаных словах на месцы [э] вымаўляецца і пішаецца *ы: цырымонія, інжынер, канцылярыя*.

Не падпарадкоўваюцца аканню слова са спалучэннямі *ро, ло,* якія чаргуюцца з *ры, лы: кроў — крывяносны, глотка — глыток*.

2. Яканне — вымаўленне [о], [э] пасля мяккіх зычных як [а] ў першым складзе перад націскам (на пісьме абазначаецца літарай *я*): *цёмы — цымнечы, сем — сямнаццаць*. У запазычаных слоўах і пасля *г, к, х* яканне адсутнічае: *метро, легенда, геральдыка, кефір*. Даўно запазычаныя слова падпарадкоўваюцца яканню: *каляндар, сяржант*.

Часціца *не*, прыназоўнік *без*, калі стаяць перад словам з націскам на першым складзе, падпарадкоўваюцца ў вымаўленні закону якання: *без кветак* [б'аскв'этак], *не будзе* [н'абудз'э], *без хлеба* [б'асхл'эба].

3. Вымаўленне галосных [и], [ы], [у] залежыць ад становішча ў слове:

- пасля галоснага, а таксама пасля зычнага пры раздзельным вымаўленні да гука [и] далучаецца [й]: *rá[йi]цица, вераб[йi]*;
- у пачатку слова, калі папярэднія слова заканчваюцца на галосны, замест [и] можа вымаўляцца [й] або [йi]: *падысиci* [*дайваáна*], *сястра* [й] *брат, яркая* [йi]*скра*;

- пасля цвёрдых зычных (апрача [г], [к], [х]) на стыку прыстаў-
кі і кораня, частак складаных слоў або двух самастойных слоў
пры іх злітым вымаўленні замест [и] гучыць [ы]: *пeд[ы]нсты-
тут, сын [ы] брат* (а л е: *Віцебск* [и] *Полацк*, смех [и] *грэх*);
- ненацкны галосны [у] пасля галоснага перад зычным у вы-
маўленні заўсёды замяніеца на [ў]: *каля [ў]шач, да [ў]ла-
дзіміра;*
- нацкны [и] вымаўляеца як [йі] ў пачатку слова (*з iм* [з'йім]),
пасля галоснага (*краіна* [крайіна]), пасля апострафа (*аb'іне-
лы* [абін'элы]), мяккага знака (*Iлыч* [іл'йіч]), пасля ў (*салаўi*
[салаўі]).

51. Прачытайце наступныя спалучэнні згодна з правіламі літаратурнага вы-
маўлення. Патлумачце гэтыя правілы.

З Італіі, Гродна і Віцебск, Віцебск і Мінск, прыгожае імя, пры
іх, нехта іншы, кніга і аловак, ён ідзе, яна ідзе, у сям'i, ён і яна,
мама ішла.

52. Запішыце, устаўляючы прапушчаныя літары. Прачытайце слова ўголос.
Якія правілы вымаўлення ілюструюцца падабранымі прыкладамі?

Ап..рэдзіць, ап..льсін, ап..ляцыя*, ап..кун, в..чэраць, в..чарэць,
в..чарына, вет..ран, вес..лейшы, в..с..луха, в..сёлка, г..раізм, г..ограф,
дз..лавы, дз..вятка, дз..вочы, д..манстрацыя, зб..нтэжыцца, зв..ртацца.

53. Прачытайце табліцу. З яе дапамогай расскажыце пра вымаўленне зычных,
іх спалучэнняў у беларускай мове.

Гукі, спалучэнні гukaў i літар	Вымаўленне	Прыклады
[г], [г']	Вымаўляеца пра- цяжна, фрыкатыўна	гай [гай], герой [г'эрой], гербарый [г'эрбáры], горад [гóрат]
[f], [f']	Вымаўляеца як вы- бухны (як у рускай мове) у некаторых запазычаных словах	швагер [шváг'эр], мазгі [мазг'í], агрэст [агрэст], ганак [гáнак], ня- геглы* [н'аг'эглы], гонта* [гónта], гарсэт* [гáрсэт], розгі [роzg'i], бразгаць* [брáзгáц'], слізгаць [с'лізгáц']

Гукі, спалучэнні гукаў і літар	Вымаўленне	Прыклады
	Як выбухны вымаўляеца таксама ў сярэдзіне іншамоўных слоў перад звонкім зычным	анекдот [ан'э́гдот], вакзал [ва́гзál], экзамен [э́гзám'эн], экзатычны [э́гзаты́чны], экзэмпляр [э́гзэмпл'áр]
з, с, дз, ц	Свісцячыя гукі перад наступным мяккім (акрамя [г'], [к'], [х']) вымаўляюцца мякка: [з'], [с'], [дз'], [ц']	звер [з'в'эр], снег [с'н'эх], цвёрды [ц'в'орды], з'ява [з'йава], Дзвіна [дз'в'іна], а л е: сківіца [ск'ів'іца], схільнасць [сх'іл'нас'ц'], згінуць [зг'інуц'], схема [сх'ёма], з хітрынкаю [сх'ітрынкайу]
зж	[ж]	зжаўцець [жáўц'éц'], з жаданнем [жада́н'эм], з жартам [жáртам]
зш, сш	[ш̄]	з шумам [ш̄умам], расшыфраваць [расшыфрава́ц'], бяспумна [б'ашумна]
шс	[с̄]	смяешся [с'м'айэ́с'а], рыхтуешся [рыхту́йэ́с'а], дзівішся [дз'ів'iс̄'а], здзекуешся [з'dz'éкуйэ́с'а]
жс, шс	[с]	Белавежская (пушча) [б'элав'э́скайа], чэшскае (шкло) [чэ́скайэ], Нясвіжскі (замак) [н'ас'в'іск'i]
чц	[ц̄]	у бочцы [убóбцы], у хустачцы [ухúстачы]
дч, тч	[ч̄]	дасведчанасць [дас'в'э́чанас'ц'], дыспетчар [дыс'п'э́чар]
дц, тц	[ц̄]	на вокладцы [навóклáцы], на градцы [нагráцы], у вопратцы [увóпрацы], на кветцы [нак'в'э́цы]
дс, тс	[ц̄]	справодства [справаво́цтва], гарадскі [гарацк'i]
чн	[чн̄]	яечня [йайэ́чн'a], ручнік [ручин'íк]

54. Прачытайце. Зрабіце фанетычны запіс прапанаваных слоў.

Аб’інець, адказаць, барацьба, вераб’іны, выязджаць, грузчык, дакладчык, джынсы, дзвесце, дождж, жаніцьба, загадчык, збожжа, змешаны, ідзе, іскра, іхні, Навагрудчына, надвор’е, паснедаць, поспехі, просьба, разнесці, світаць, смелы, снег, спартзал, спытак, сям’я, хаваецца, хвалюецца, цвёрды, чацвер, экзаменатар.



Назавіце агульнае і адрознае ў значэнні і паходжанні слоў *арфаэпія* і *арфаграфія*.

Выканайце інтэрактыўнае заданне па тэме «Асіміляцыя зычных гукаў».



55. Прачытайце прыказкі. Выпішыце слова (спалучэнні слоў), у якіх вымаўленне не супадае з напісаннем. Карыстайцесь арфаэпічнымі слоўнікамі беларускай мовы. Зрабіце фанетычны запіс слоў.

У з о р: *не зловіш* — [н’азлóв’іш].

1. Трэба разумам надтачыць, дзе сіла не возьме.
2. Ідуchy па кладачцы, на бакі не глядзі.
3. Ідзі з людзьмі, то не згубішся.
4. Не смейся з людзей — смейся з сябе ці са сваіх дзяцей.
5. Не бойся звяглівага, а бойся куслівага.
6. Санлівага не дабудзішся, лянівага не дашлешся і не дажджэшся.
7. Пусці свінню пагрэцца, то і самому не будзе дзе дзецца.
8. Без хлеба яда — да парога хада.



Запішыце па памяці 4-5 прыказак, вусна растлумачце іх сэнс.

56. Прачытайце. Сфармулюйце і сцісла запішыце асноўную думку кожнай часткі тэксту, а потым перакажыце яго.

Правільнае вымаўленне — істотны кампанент паняцця «культура вуснага маўлення». Існуюць адзінныя, абавязковыя для ўсіх носьбітаў^Ф мовы нормы літаратурнага вымаўлення, якія, аднак, нярэдка парушаюцца па розных прычынах.

Першая з іх — захаванне ў вымаўленні дыялектных рыс роднай гаворкі. У мастацкіх творах пісьменнікі нярэдка аргументавана выкарыстоўваюць такія фанетычныя дыялектызымы для маўленчай характарыстыкі персанажаў. Напрыклад, у рамане I. Мележа «Людзі на балоце» чытаем: *Ціхо ты, ціхо, Ганначко! Корч ездзіў у мясцечко па дохтара.*

Другой прычынай парушэння арфаэпічных норм, на думку лінгвіста А. Падлужнага, «з’яўляецца двухмоўная^{сл} ситуацыя, пры якой

адзін і той жа чалавек карыстаецца то рускай, то беларускай мовай. Пры слаба выпрацаваных навыках вымаўлення звычайна парушаюцца арфаэпічныя правілы як той, так і другой мовы».

Так, пад уплывам рускай мовы магчыма не зусім цвёрдае вымаўленне [ч] ([ч’алав’ёк], [ч’істы]), вымаўленне гука [в] на месцы [ў] ([настáвн’ік], [навrá], [правда]), **дж** вымаўляецца як спалучэнне гукаў або як [ж] ([дажджы́], [джáла]), часам вымаўляецца паўмяккі [р’] ([р’аб’іна], [ар’áp’]).

Трэцяя прычына памылак у вымаўленні — уплыў арфаграфіі. Іншы раз вымаўляюць слова так, як прывыклі іх пісаць: [адкус’іц’], [вúчышс’а] замест [аткус’іц’], [вúчыс’а] (*Паводле I. Лепешава*).

Растлумачце пастаноўку працяжніка ў сказах.

 Падрыхтуйце вуснае выказванне на тэму «Чаму трэба захоўваць арфаэпічныя нормы?».

57. Прачытайце. Сфармулюйце і запішыце асноўную думку тэксту. Раскажыце, якія арфаэпічныя нормы адлюстроўваюць выдзеленыя слова.

Не так даўно **надта** вядомы сталічны хлебны магазін атрымаў новае найменне. Цяпер ён мае назvu «Каравай». Але **не назva** мяне зацікавіла, а **падслуханы** ля кáсы дыялог.

- Мне «Старажытны», — кажа адзін.
- А мне «Траецкі», — просіць другі.
- А мне «Чабаровы», — гаворыць трэci.

А **ёсць** яшчэ хлеб «Беларускі», «Нарачанскі», «Раўбіцкі»... І гэтакі водар ідзе **ад назваў!** Слухаючы, як вымаўляюцца ля кáсы назvu розных гатункаў хлеба, падумаў: вось і нікога змушаць **не трэба**. У хлебнай краме ўсе гавораць па-беларуску. Само **жыццё** вымагае гэта рабіць.


Хай сабе хлебная крама «Каравай» яшчэ **не моўны** аазіс, але прыемна, што тут цэлы дзень, няспынна, ні на хвілінку **не заціхаючы**, гучаць родныя назvu. **Хлеб** і слова павінны быць побач. Абодва яны — вытокі нашага **жыцця** (*Паводле У. Содалля*).

 Выпішыце з тэксту сінонімы. Карыстаючыся слоўнікам, запішыце сінанімічныя рады да слоў **назва**, **гаварыць**, **родныя (слова)**, **вытокі**.

- Выпішыце складаны сказ, зрабіце яго сінтаксічны разбор.

Якія цікавыя беларускамоўныя назvu для новых гатункаў хлеба (цукарак, печыва) вы можаце прапанаваць?

58. З дапамогай схем раскажыце правілы вымаўлення спалучэнняў зычных. Перадайце фанетычныя запісы слоў у адпаведнасці з арфаграфічнымі нормамі беларускай мовы.



1. А[ч]ай, перакла[ч]ык, дакла[ч]ык, пераплёт[ч]ык, лё[ч]ык, раке[ч]ык, дара[ч]ык.

2. У ло[ц]ы, на клада[ц]ы, на вопра[ц]ы, на пе[ц]ы, у бо[ц]ы, на ру[ц]ы, на квета[ц]ы.

3. Заво[цк']и, гара[цк']и, грама[цк']и, сусе[цк']и.

4. Таджы[цк']и, узбе[цк']и.

5. Францу[ск']и, каўка[ск']и, чэ[ск']и.

59. Прачытайце верш А. Пісьмянкова, прысвечаны малой радзіме. Ці кранае* ён чытача? Чым? Чаму менавіта такую будову твора абраў паэт? Чаму тэкст зананчваецца шматкроп'ем?

Бялынкавічы

Малюю —
Мілую
Радзіму малую:
Закутую* рэчку,
Лясное мястэчка.
Малюю старанна
Сярэбраны ранак,
Сасоннік, алешнік,
Рабіну, канешне ж,

З адвечнай самотай
На сінім сумёце*.
Вось дом
Пад бярозай,
Вось дым
На марозе,
Вось след
Каля брамы*:
МАМА...



Раскажыце аднакласнікам пра дарагія вашаму сэрцу мясціны.

Слухаючы і ацэньваючы расказы аднакласнікаў, звяртайце ўвагу як на змест, будову выступленняў, так і на адпаведнасць маўлення акцэнталагічным, арфаэпічным нормам,магчымыя іх парушэнні (напрыклад, парушэнне закону якання пры вымаўленні часціцы *не* і прыназоўніка без, парушэнне ў вымаўленні галосных [у], [и], фрыкатыўнага [г] і выбухнога [ѓ], свісцячых зычных перад мяккім і інш.).



60. Прачытайце. З дапамогай тэксту пісьмова адкажыце на пытанне, заключанае ў назве. Якімі электроннымі перакладчыкамі вы карыстаеця?

Якія плюсы і мінусы маюць электронныя перакладчыкі?

«Вясёлага эфіру!» — нібыта пажадаў карыстальнікам са сферы СМІ стваральнік «Белазара», электроннага **перакладчыка** з рускай мовы на беларускую. Прадбачым каментарыі некоторых журналістаў: «Эканоміць час, якога заўсёды нестает, і, здаецца, па-беларуску разумее няблага». Спрачацца не станем. Плюсоў шмат.

Вядома, аднак, што нават самымі дасканалымі* **вынаходствамі** трэба карыстацца з розумам. Гэта можна сказаць і ў адносінах да электронных перакладчыкаў. Яны, дарэчы, ствараліся не для навучання мове з нуля, а для дапамогі ў працы тым, хто валодае ёю на дастаткова высокім узроўні. А што атрымліваецца ў жыцці? Часам з-за нежадання гартаць кнігі электронны перакладчык становіцца найлепшым «сябрам» дылетантаў*. І ў выніку *Папа Рымскі* аказваецца *Татам*, а *бялкі* становіцца *вавёркамі*... Сэнс выказвання скажаецца, з'яўляюцца недарэчныя канструкцыі.

Увогуле, пры карыстанні электроннымі памочнікамі чалавек, давяраючы ім, губляе **пільнасць** і ўласны стыль. Таму професіяналы звычайна перакладаюць самастойна, каб узбагачаць, **развіваць** сваё моўнае майстэрства.

Электронныя перакладчыкі не заўсёды і не для ўсіх добрыя **дараць**. Таму, хто ведае мову, яны сапраўды эканоміць час. Асабліва калі патрэбна **перакласці** афіцыйную інфармацыю. Але машина... можа **ўвесці** ў зман. Не падыходзіць яна і для перакладу мастацкай літаратуры, таму што можа **змяніцца** сэнс, страціцца каларыт (*В. Бандаровіч*).

Зрабіце арфаэпічны разбор выдзеленых слоў: назавіце асаблівасці літаратурнага вымаўлення гукаў і спалучэння гукаў, праверце правільнасць вымаўлення і пастановкі націску па слоўніку. Адлюструйце асаблівасці вымаўлення праз фанетычны запіс (напрыклад: *дождж* — *до[шч]*).

Растлумачце, у чым заключаецца розніца паміж фанетычным і арфаэпічным разборамі слова.

- Назавіце сказы з пабочнымі словамі. Зрабіце сінтаксічны разбор аднаго з таких сказаў.

61. Прачытайце верш. Які настрой трэба перадаць пры яго чытанні? Паразважайце, у чым заключаецца пранікнёнасць і сіла паэтычнага слова. Зрабіце вусны арфаэпічны разбор выдзеленых слоў.

Я не гáню* землі чужыя, —
Хай іх сонца не абміне.
Толькі дзе б за морам ні жыў я,
Беларусь мая снілася мне.
Так карцéла* — сляза закіпала,
Каб да сэрца хаця б здалёк
Прыплывалі жалейка Купалы,
Багдановічаў васілёк...



Гэта ўсё, безумоўна, **не нова**.
А ці трэба, каб новым было
Поле бацькава, **матчына** слова
І буслова **над** хатай жытло?
І **якія б** шляхі ні схадзіў я,
Кліча полацкая сенажаць...
А калі **не спяваць** аб Радзіме,
Дык навошта наогул **спяваць?**

Г. Бураўкін.

Растлумачце правапіс часціц *не* і *ні* ў тэксле. Узгадайце правілы напісання гэтых часціц з рознымі часцінамі мовы. Прывядзіце прыклады.



62. Вы цікавы чалавек? Тады расскажыце пра сябе. Падрыхтуйце невялікае вуснае выказванне на адну з прапанаваных тэм: «Свет маіх захапленняў», «Кнігі майго дзяцінства», «Хачу сказаць “дзякую”...», «Чалавек, якому я давяраю».

Акцэнталагічныя нормы

§ 7. Націск і яго функцыі

 Акцэнталагічныя нормы прадугледжваюць правільную пастановуку націску, рэгулююць месца размяшчэння націску ў слове. Асноўны націск — слоўны — абавязковая прымета самастойнага слова. Непаўназначныя (несамастойныя) слова прымыкаюць да папярэдняга (*схадзіў бы*) або да наступнага (*на ваду, не была*) самастойнага слова.

Націск у беларускай мове **сілавы** (вылучэнне сілай голасу аднаго са складоў у слове); **рознамясцовым** (нефіксаваны, можа прыпадаць на розныя склады: *жніве́нь, каstryчні́к, сакаві́к*); **рухомы** (пры ўтварэнні форм слова застаецца на адным і тым жа складзе (*палáц, палáца, палáцы*) або пераходзіць на іншы склад: *бúсел — буслы́, нуль — нуля́, нулі́, нуля́мі*).

Асноўная функцыя націску — словаразмежавальная. Ад месца націску залежаць:

- адрозненне аднолькавых па гукавым саставе слоў: *атлас — атлáс;*
- правілы напісання галосных: *лясні́к, леснічо́ўка, высакая́касны, шырокофармáтны;*
- адрозненне граматычных форм слова: *ру́кі — рукі́;*
- адrozненне форм закончанага і незакончанага трывання дзеяслова: *насы́паць — насыпáць.*

Акцэнталагічныя (акцэнтныя) варыянты дапускаюць дваякі націск: *лі́тасці́вы — літасці́вы, сúпраць — супро́ць, хлóпец — хлапéц, навóкал — навакóл.*

Акцэнталагічныя нормы замацаваны ў «Слоўніку націску ў беларускай мове» Мікалая Бірылы, у арфаграфічных, тлумачальных слоўніках і даведніках.

63. Прачытайце выказванні даследчыкаў. Запішыце тое з іх, якое, на вашу думку, найбольш дакладна харктарызуе прадмет абмеркавання.

 Падрыхтуйце адказ на пытанне «Чаму важна захоўваць акцэнталагічныя, арфаэлічныя (шырэй — літаратурныя) нормы?».

Уменне правільна ставіць націск у слове — істотны элемент культуры вуснага маўлення. Памылкі ў пастаноўцы націску ўскладняюць і абцяжараўваюць успрыманне паведамлення, чытання (*Ф. Янкоўскі*).

Адхіленні ад літаратурных норм не толькі зніжаюць інфармацыйнасць тэксту, але вядуць і да эстэтычных стратаў, бо ўспрымаюцца як парушэнне абавязковага і ўзорнага маўлення (*А. Каўрус*).

Для авалодвання нормамі літаратурнага вымаўлення неабходна ўважліва ўслухоўвацца ў лепшыя ўзоры і засвойваць іх (*А. Каляда*).

Дасканалае валоданне мовай прадугледжвае веданне правіл літаратурнага вымаўлення... Каб дакладна ставіць націскі, трэба запомніць шмат слоў і пастаніна іх паўтараць, трэніравацца (*М. Супрунчук*).

64. Запішыце слова, абазначце ў іх націск.

Аер, выпадак, імя, статут, генезіс, гліняны, каменны, ільняны, звычай, Уладзімір, красавік, эксперт, падпрарадкованне, грамадзянін, аксюмаран*, анапест, факсіміле*, навіна, садавіна, спіна, паведаміць, журавель, вярба, каталог, дакумент, стары, кулінарыя, магазін.

Складзіце сказы з пяццю запазычанымі словамі.

65. Прачытайце. Знайдзіце ў тэксле дзевяць слоў з памылкамі, выкліканымі няведаннем акцэнталагічнай нормы. Запішыце гэтыя слова правільна, абазначце націск.

Серадзіна кастрычніка, пачатак лістапада — самога часу збору шыпшыны. Вось такою парою кожны год дабіраўся я на Лысую гару, бо шыпшыны тут — буйнай, спелай — было так многа, што аж гнуліся ад яе кусты. На гэты раз сонца яшчэ не паднялося і да палавіны неба, а мой ладны рукзак быў паўненъкі ягад. Часу была шмат. Мне захацелася паблukaць па лесе, можа, удасца знайсці які-небудзь грыб.

Спусціўся з гары, якую з двух бокаў абступалі маладыя асілкі-дубы, і падаўся ў глыбіню лесу. Прайшоў вёrstы са трыв, уважліва прыглядаючыся да землі, але, акрамя некалькіх мухамораў, не сустрэў ніякога грыба.

Запішыце два апошнія сказы правільна, зрабіце іх поўны сінтаксічны разбор. Вусна вызначце часціны мовы.

66. I. Запішыце лічбы словамі і пастваўце націскі з дапамогай слоўнікаў.

11, 14, 50, 60, 70, 80, 200, 600, 800.

II. Запішыце лічэбнікі ў форме творнага склону.

2 (юнакі), 2 (кветкі), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 20, 30.

67. Запішыце назоўнікі мужчынскага роду 2-га скланення ў форме роднага склону адзіночнага ліку і ў форме назоўнага склону множнага ліку, абазначце націскі.

Бінт, бусел, вецер, воўк, волас, голуб, доўг, зубр, камень, мароз, плот, плуг, роў, рот, цесць, вус, рог.



68. Прачытайце табліцу, з яе дапамогай раскажыце пра асаблівасці націску ў беларускіх дзеяслоўных формах.

Форма слова	Месца націску	Прыклады
Формы 2-й асобы множнага ліку цяперашняга і будучага часу дзеясловаў I спражэння, якія ў форме 1-й асобы множнага ліку маюць канчатак <i>-ом</i> (<i>-ём</i>)	На апошнім складзе	<i>Беражом — беражацé, ідзём — ідзяцé, бяром — берацé, нясём — несяцé</i>
Большасць дзеясловаў у формах адзіночнага і множнага ліку прошлага часу	На аснове	<i>Прынёсла, прынёслi, бра́ла, бра́лi</i>
Выключне: <i>былá, было, былi; жылá, жыло, жылi; маглá, магло, маглi.</i> Ва ўсіх формах маюць націск на канчатку дзеясловы <i>ліць, піць, пачаць, узніць, берагчы, пячы, сцерагчы, таўчы</i> (<i>лілá, лілo, лілi; пілá, пілo, пілi; пачалá, пачалo, пачалi</i>).		

Утварыце аналагічныя дзеяслоўныя формы ад наступных дзеясловаў: *прыняць, пячы, пастрыгчы, везці, мерзнуть, ажыць, зваць*.

69. Раствумачце, якія формы слоў адразнівае націск у наступных выпадках.

Склікаць — склікаць, траўы — траўы, закідаць — закідаць, вучыць — вучыць, губы — губы, заўважаць — заўважаць, любіць — любіць, уручаць — уручаць, лічыць — лічыць.

70. З дапамогай слоўнікаў пастваўце націск у наступных словах.

Аднаразовы, валасы, камбайнер, партэр, крапіва, жыхар, эксперт, нектар, **прынесла**, Уладзімір, дагавор, туманы, **мысленне**,

таварышы, графіці, статут, грамадзянін, апостраф, дыспансер, (па) ваду, кіламетр, каталог, **вярба**, гліняны, статус, алфавіт, карабель, вусы, **выпадак**, крыху, была, несці, садавіна, дакумент, жальба, Украіна, слабы, нібы, **неруш**, дэфіс, індуstryя, інструмент, квартал, магазін, маленькі, навіна, цяжар.

Складзіце сказы з выдзеленымі словамі.



71. Выпішыце з практыкавання 70 слова, якім адпавяджаюць наступныя лек-
січныя значэнні:

- ‘што-небудзь некранутае (нявораная зямля, дзікі лес, грыбное месца і да т. п.), некранутая паверхня чаго-небудзь’;
- ‘ніжні паверх глядзельнай залы з месцамі для публікі’;
- ‘надрадковы знак у выглядзе коскі’.



72. Прачытайце перад аднакласнікамі свой любімы верш — выразна, з захаваннем арфаэпічных і акценталагічных норм. Раствумачце выбар твора для чытання. Слухачы павінны ацаніць, наколькі ваша маўленне адпавядаде літаратурным нормам сучаснай беларускай мовы, а таксама ўлічыць наступныя паказчыкі:

- тэхніка чытання: тэмбр (афарбоўка) голасу, тэмп (хуткасць вымаўлення слоў), сіла голасу (не варта атаясамліваць з крыкам);
- лагічная выразнасць чытання: разуменне тэмы, ідеі твора;
- эмацыянальна-вобразная выразнасць (інтанцыя, настрой, міміка).

Якое эмацыянальнае ўздзейнне аказала на вас мастацкае чытанне аднакласніка? Ці ўдалося чыталніку з дапамогай голасу перадаць найтанчэйшыя адценні паэтычнага слова? Раскажыце пра ролю культуры маўлення для разумення твора.



73. Прачытайце. Перакажыце тэкст па-беларуску, захоўваючы літаратурныя нормы. Ці згодны вы з аўтарам, што «брыдкаслоўе, як і хамства, — зброя няўпэўненых у сабе людзей»? Сфармулюйце ўласную пазіцыю адносна брыдкаслоўя.

Сквернословие (от слова *скверна* — ‘что-либо гнусное, мерзкое, порочное’) — это речь, наполненная неприличными выражениями, непристойными словами, бранью.

...Мало кто из ребят догадывается, что сквернословие, как и хамство, — оружие неуверенных в себе людей. Грубость позволяет им скрыть собственную уязвимость и защищает их. Обнаружить слабость и неуверенность в этом возрасте равносильно полному поражению. Иногда старшеклассники стараются задеть взрослых, шокировать их,

вывести из себя, чтобы измерить свою власть над ними и подтвердить собственную эмоциональную независимость.

Словесная брань — это не только набор непристойностей. Употребление подобной лексики свидетельствует о духовной бедности человека. Ведь слово — не просто совокупность звуков, выраждающих мысль. Оно способно очень многое рассказать о нашем душевном состоянии, о нашей жизни. Сократ говорил: «Каков человек, такова его и речь» (*По М. Яковлевой*).

Чаму, на вашу думку, трэба змагацца з брыдкаслоўем? Якую шкоду яно наносіць грамадству?

74. Прачытайце верш у адпаведнасці з арфаэлічнымі і акцэнталагічнымі нормамі. Які настрой трэба перадаць пры чытанні твора?

Прынясіце кветкі салдатам

Адгулі, адгрымелі гарматы.
Хмары чорныя адплылі.
Прынясіце кветкі салдатам,
Што палеглі на нашай зямлі.
Пакланіцесь нізка-нізка
Тым, хто зведаў агонь і дым,
Строгім помнікам, абеліскам,
Слаўным зорачкам баявым.
Ля салдацкіх магіл памаўчыце...
Кожны з мужных салдат збярог
Цішыню, і сонца ў блакіце,
І сцяжынку на школьны парог.
Семдзесят пяць год пад сцягам крылатым
Крочыць мір па роднай зямлі.
Прынясіце кветкі салдатам,
Што свабоду для нас здабылі.



Л. Дайнека.

Выпішыце сказ, у якім выказана асноўная думка верша. Раствумачце свой выбар. Выпішыце ключавыя слова. Як яны адлюстроўваюць пачуцці і пазіцыю паэта?

Чаму, на вашу думку, у вершы пераважаюць формы дзеясловаў прошлага часу і формы загаднага ладу?

- Выпішыце просты ўскладнены сказ. Зрабіце яго сінтаксічны разбор.

 Як ваша сям'я адзначае 9 Мая? Як у ёй захоўваюць памяць пра Вялікую Перамогу?

75. Запішыце па-беларуску. У беларускіх адпаведніках пастаўце націскі.

Деятель, докрасна, долгожитель, долюшка, доченька, дровосек,
единичность, журавлёнок, зашнуроўванный.

Снизу доверху, замкнутая на ключ дверь, красивая застёжка,
гравийный участок, вымыть дочиста, береги честь смолоду, красивая
набережная.



§ 7-1



§ 7-2



Тэставая работа па фанетыцы і арфаэпії

1. Адзначце слова, вымаўленне якіх не супадае з напісаннем:

- | | |
|------------------|---------------|
| 1) выцвілы; | 4) лічба; |
| 2) без дапамогі; | 5) стараешся. |
| 3) скіба; | |

2. Адзначце правільны фанетычны запіс слова *счысціць*:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1) [счы́сц’іц’]; | 4) [шчы́сц’іц’]; |
| 2) [счы́с’ц’іц’]; | 5) [шчы́с’ц’іц’]. |
| 3) [шчы́сціц’]; | |

3. Адзначце правільныя фанетычныя запісы слоў:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1) смелы — [см’ёлы]; | 4) газетчык — [газ’ётчык]; |
| 2) схема — [сх’ёма]; | 5) ўётчын — [ц’ётчын]. |
| 3) касьба — [каз’бá]; | |

4. Адзначце слова з падоўжаным гукам [с̄]:

- | | |
|--------------|-------------|
| 1) двукоссе; | 4) брэсцкі; |
| 2) калоссе; | 5) кáса. |
| 3) ссыпаць; | |

5. Адзначце слова, у якіх падкрэсленая(ыя) літара(ы) абазначае(юць) гук [ш]:

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1) дарожка; | 4) здзекуе <u>ш</u> ся; |
| 2) <u>спытак</u> ; | 5) <u>счытваць</u> . |
| 3) падпісчык; | |

6. Адзначце слова, у якіх вымаўляецца падоўжаны гук [ц̄]:

- | | |
|--------------|-------------|
| 1) смецце; | 4) у лодцы; |
| 2) трыццаты; | 5) смяяцца. |
| 3) адценне; | |

7. Адзначце назоўнікі, у якіх правільна пастаўлены націск:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1) бу́слы; | 4) алфáвіт; |
| 2) (чырвоныя) гваздзікі; | 5) кілóметр. |
| 3) беларúсы; | |

8. Адзначце радкі, у якіх правільна пастаўлены націск у абодвух слоўах:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1) абе́руч, вúсы; | 4) крыхú, дáлей; |
| 2) бульбáны, грамадзя́нін; | 5) сíвы, сухéнькі. |
| 3) статúт, спіна; | |

9. Адзначце выпадкі, дзе дапушчаны памылкі ў фанетычных запісах слоў:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1) скіраваць — [с'к'іравац']; | 4) з верай — [з'в'эрای]; |
| 2) радасць — [радасц']; | 5) збіраць — [з'б'ірац']. |
| 3) без слёз — [б'эб'л'оз]; | |

10. Абазначце радкі, у якіх усе выдзеленыя літары абазначаюць націскныя гукі:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1) адзінаццаты, маленькі; | 4) красавік, мысленне; |
| 2) аркуш, квартал; | 5) гліняны, імя. |
| 3) выпадак, грамадзянін; | |



Арфаграфічныя нормы



§ 0-8



§ 8. Правапіс галосных *о*, *э*, *а*

76. У словах кожнага радка назавіце агульную для іх арфаграму.

- а) Баксёр, жамчужына, дабрыня, прасіць, драўляны;
- б) брыво, глыток, крывавы, грымоты, крышыць;
- в) дэталь, чэмпіён, тэатр, жэле, рэльеф;
- г) фламастар, кратар, шніцаль, лідар, прынтар.



1. Літары *о*, *э* звычайна пішуцца пад націскам. Не пад націскам на месцы *о*, *э* пішацца *а*: *мόва* — *маўлénне*, *шэлест* — *шаллясцéць*.

2. У некаторых словах са спалучэнням *ро*, *ло* замест *о* не пад націскам пішацца *ы*: *глóтка* — *глы́тка*, *дрóвы* — *дры́вотня*, а таксама ў словах *яблык*, *яблыня*, *яблычны*.

У адпаведнасці з літаратурным вымаўленнем літара *ы* пішацца ў некаторых запазычаных словах: *брзы́нт*, *дрызіна*, *інжынér*, *канцылы́рыя*, *рысóра*, *цырымónія*, а таксама ў словах *пóчырк*, *трывóга*.

3. Літара *э* пішацца як пад націскам, так і не пад націскам:

а) пасля зацвярдзелых, а таксама [д] і [т]: *чэрсты*, *рэдáктар*, *кáтэт*, *дэтáль*, *ацэнка*, *Жэнéва*;

б) у пачатку некаторых запазычаных слоў: *эра*, *экзэмплár*, *Эстонíя*;

в) на канцы запазычаных нязменных слоў, а таксама ўласных імён, геаграфічных назваў пасля зычных, акрамя *л*, *к*: *купé*, *галіфé*, *кашнé*, *каратé*, *Душанбé* (а л е: *фіlé*, *сálьта-марта́ле**, *пíкé*, *камюніké*).

4. Літара *а* пішацца не пад націскам незалежна ад паходжання слова: *хóлад*, *рамónт*, *трыа*, *салфéджыа*, *Тóкія*.

5. Канцавыя ненаціскныя *-эль*, *-эр* у запазычаных словах перадаюцца як *-аль*, *-ар*: *шніцаль*, *лідар*, *камп'ютар*, *мéнеджар*, але ва ўласных імёнах неславянскага паходжання захоўваюцца *-эль*, *-эр*: *Лáндэр*, *Юpítэр*, *Óдер*.

77. Спішыце, устаўляючы прапушчаныя літары. Раствумачце іх правапіс.

Ац..ніць, с..кратар, ж..леза, ч..мпіянат, р..форма, майст..р,
ш..снаццаць, р..корд, ш..дэўр, інж..нер, с..рдэчны, ш..рсць,
ш..рсцяны, ч..рніцы, бр..зент, выстр..л, кар..спандэнт, р..дыска,
мад..льер, ч..мадан, эпіт..т, ц..гляны.



ЦАГЕЛЬНЫ — ЦАГЛЯНЫ

Цагельны — які мае адносіны да вырабу цэглы: *цагельны завод*.

Цагляны — 1. Зроблены з цэглы, мураваны; які мае адносіны да цэглы: *цагляная царква*. 2. Які мае колер цэглы; карычнявата-чырвоны: *цагляны колер скury*.

78. Прачытайце верш. Вызначце яго тэму і асноўную думку.

Пяшчотны, сіні, летні вечар
Струменіць водар навакол.
Драч хрышту на лузе лечыць
Мядовым ўплем **малаком**.

Над **рэчкай** неба маладое,
На хвалі маладзік прылёг,
І рыба скача над вадою,
Прыняўшы зоркі за гарох.

Смяецца **Ф** сцішанае рэха
Таемнай радасцю дзяўчат...
Здалёку я сюды прыехаў
Паслухаць **ноч і памаўчаць**.
M. Пазнякоў.

Якімі моўнымі сродкамі паэт стварыў малюнак летняга вечара?

Да выдзеленых слоў падбярыце і запішыце аднакаранёвыя слова так, каб адбывалася чаргаванне галосных гукаў [o] — [a], [э] — [a].

79. Запішыце слова па-беларуску. Раствумачце правапіс галосных.

Гардероб, рецепт, реклама, академіческий, черепаха, харэктеристика, лотерея, демографіческий, бровь, кратер, адрес, шэлковый, мастер, трэвога, щедрый, купе, экономіка, сектрет, кондітер, портфоліо, рэзюме, жетон, барельеф, Манчестер.

80. Прачытайце тэкст. Дакажыце тэзіс, сфармуляваны ў першым сказе.

Жменька зямлі можа стаць **рэліквіяй**. Роднай зямельцы, у якой былі пахаваны продкі, прыпісваліся ахоўныя функцыі. **сн** Выпраўляючыся ў чужую старану, чалавек браў з сабою жменю зямлі і, як

пісаў А. Багдановіч, «зашыўшы яе ў шматок палатна, вешаў на грудзях: калі давядзеца памерці на чужыне, то яго прах усё ж будзе спачываць разам з роднай зямелькаю». Зямлю бралі ў падарожжа і для таго, каб высыпаць на чужыне ў крыніцу, калі вада там няスマчная.

Зямля ў фальклорных творах **характарызуецца** як наймацнейшая, багатая, пладавітая, поўная, працавітая, шчодрая, чистая. Адсюль пажаданне «Будзь весел, як сват на вяселлі, здароў, як вада, багат, як зямля!» (*Паводле І. Швед*).

Выпішице з тэксту слова, у якіх націскны гук [o] можа чаргавацца з ненацискным [a]. Запішице слова парамі.

У з о р: *можа* — *магла*.

Растлумачце правапіс выдзеленых слоў.



Прывядзіце прыклады беларускіх прыказак, у якіх слова **земля, вада** ўжываюцца ў памяншальна-ласкальной форме.



81. Напішице зрокавы слоўнікавы дыктант па тэме «Правапіс галосных **o, э, а**».



82. Запішице запазычаныя слова, якім адпавядаюць прыведзеныя лексічныя значэнні.

1. Розум, здольнасць чалавека мысліць і разважаць.
2. Музычны твор або частка яго ў павольным тэмпе.
3. Узнаўленне карцін, малюнкаў, чарцяжоў шляхам фатаграфіі, клішэ.
4. Аддзел устаноўы, заняты справаводствам, а таксама памяшканне гэтага аддзела.
5. Пісьмовае распараджэнне; документ на атрыманне, выдачу чагонебудзь.
6. Вузкі шалік на шыю.
7. Той, хто пасылае паштовае адпраўленне; адпраўнік.
8. Спецыяліст па кірауніцтве вытворчасцю, работай прадпрыемства.
9. Механічная чыгуначная машына, якая рухаецца па рэйках уручную або з дапамогай рухавіка.
10. Штаны, якія аблягаюць калені і расшыраюцца ў гару.

Для даведкі: *канц..лярыя, галіф.., орд..р, адр..сант, др..зіна, р..прадукцыя, менедж..р, інт..лект, адажы.., каши..* .

83. Прачытайце тэкст. Пра якую ўнікальную традыцыю ў ім паведамляеца?

Унікальная традыцыя

Традыцыя вырабу птушкі-абярэга з расшчэпленай драўніны на тэрыторыі Бярозаўскага раёна Брэсцкай вобласці існавала не адно стагоддзе. Адметныя рысы і форма надаюць птушкам-абярэгам лёгкасць

і здольнасць рэагаваць на рух паветра.^{сн} Абрысамі шчэпавая птушка нагадвае кола або сонечны дыск, які ахінае чалавека, aberагае ад злога.

Птушку выраблялі як цацку для дзіцяці, што мусіла ахоўваць яго ад «дрэннага вока» і іншых няшчасцяў. А на вялікія святы шчэпавымі птушкамі ўпрыгожвалі покуць.

Сёння шчэпавую птушку выкарыстоўваюць для аздаблення інтэр’ераў, а таксама як сувенір, што перадае этнічную спецыфіку рэгіёна (*Паводле А. Сташкевіч, Т. Валодзінай, Л. Анцуҳ, А. Мікульчык*).

Знайдзіце ў тэксце сказы, змест якіх адпавядзе малюнку.

З якой мэтай выраблялі шчэпавых птушак? Пісьмова адказы ўважаючы пабочныя слова *па-першае, па-другое і да т. п.*



Практ.
83–1



§ 9. Правапіс галосных *e, ё, я*



84. Сфармулюйце правілы правапісу галосных *e, ё, я* на аснове прыведзеных прыкладаў.

- а) Цёплы — цяплéйши, цеплынý;
- б) герóй, балерýна, семéстр;
- в) меáсяц, пáмяяць, ты́сяча.



1. У беларускай мове літара *ё* пішацца толькі пад націскам: *лёгkі, цётка, вёска*.

Літара *ё* пішацца не пад націскам у словах з каранямі *ёд-, ёт-*: *ёдафóрм*, ётавáны*, а таксама ў складаных словах з першай часткай *радыё-*: *радыёгráма, радыёстáнцыя, радыёантéна*.

Калі першая частка складанага слова з'яўляецца асновай называ хімічнага элемента *радый*, то пішацца літара *e*: *радыеактыўнасць, радыеметрýчны* (у першым складзе перад націскам — літара *я*: *радыямéтрыя, радыяхíмія*).

2. У першым складзе перад націскам замест літар *e, ё* пішацца літара *я*: *мёд — мяdóвы, сéм — сямнáццаць*.

У іншых ненаціскных складах *e* захоўваецца: *вóсенъ, чéрвенъ, медунíца, дзевятнáццаты*.

3. У запазычаных словах у першым складзе перад націскам пішацца літара *e*: *секúнда, кеfír, мелóдия, Бетхóвен*.

4. Літара *e* пішацца ў пачатку некаторых запазычаных слоў: *ерэтык, Еўróпа, Еўпатóрыя*.



5. Літара **я** захоўваецца на пісьме незалежна ад націску:

- у некаторых каранях слоў: *сúвязь, зáвязь, лямантавáць, цяжкавáты, мяккавáты, святкавáць, тысяча, пóяс, мéсяц, пámяць, дзéвяць, Прýпяць*;
- у некаторых суфіксах назоўнікаў: *рóўнядзь, бóязь, дрóbязь*;
- у суфіксах дзеясловаў: *лáяць, вéяць, сéяць, кáшилáяць, бáяць, мýлляць*, а таксама ў аддзеяслоўных назоўніках: *лáянка, вéялка, сéялка*.

85. На якой падставе прыведзеныя слова падзелены на групы? Выправіце памылкі ў групоўцы слоў. Запішыце, устаўляючы прапушчаныя ліタры.

п..шчотны	кашл..ць	тэл..фон	в..снавы	се..ць
б..розавік	св..ткаваць	п..йзаж	ап..рацыя	дзев..ць
л..снічоўка	ве..ць	г..рань	н..паўторны	сув..зь
с..дзіба	мул..ць	шчаб..танне	в..рашчака	ц..жжаваты



Сядзіба — Сяліба

Сядзіба — жылыя і гаспадарчыя пабудовы разам з садам, агародам (звычайна ў сельскай мясцовасці): *садзіба лесніка*.

Сяліба — невялікі населены пункт у сельскай мясцовасці: *сяліба Акопы*.

Няправільнае ўжыванне: *музей-сяліба Агінскага* (правільна: *музей-садзіба Агінскага*).

86. Утварыце і запішыце складаныя слова з першымі часткамі *радыё-, радые-*. Раствумачце правапіс літар **е, ё, я**.



87. Запішыце словазлучэнні па-беларуску.

Серебряная медаль, пятеро котят, пятьдесят секунд, разъезжаться после ужина, заменить светофор, терпеливый верблюд, тяжеловатый мешок, небольшой зверинец, электрическое освещение, заледеневшая пещера, позеленевшие верхушки, отпраздновать именины, потеплеет послезавтра.



У першым пераднаціскным складзе гук [э] ў часціцы (прыстаўцы) *не* і прыназоўніку (прыстаўцы) без вымаўляеца як [а]: [н’а]смáчны, [б’аz]ры́б’е, [н’а] вéдаў, [б’аz]ры́бы (пішацца *нясмачны, бязрыб’е, не ведаў, без рыбы*) (Паводле Ф. Янкоўскага).

88. Прачытайце тэкст. Што перадае загаловак: тэму ці асноўную думку тэксту?

Школа мужнасці

Служыў Mixась у парашутна-д..сантных войсках. Н..далёка ад Каўнаса разм..шчаўся вучэбны баталь..н, дзе рыхтавалі с..ржантаў. В..йсковая служба — н..лёгкае выпр..баванне для к..жнага с..лдата, але яна гартуе мужчынскі характ..р. А паветраны д..сант — сапраўдная школа мужнасці. Гэта Mixась адчуў на с..бе з першых дз..н службы.

Был.. цяжка прывыкнуць пасля вольнага жыцця да армейскіх парадкаў. З досв..тку да позняга веч..ра, з н..в..лікімі перапынкамі на адпачынак, яны вучыліся в..йсковай справе. Нават такому дужаму хлопцу, як Mixась, был.. н..выносна цяжка перан..сіць шт..дзённыя нагрузкі воіна-д..сантніка. Але ён трymаўся, бо помніў, як перад войскам павучаў яго бацька: «Б..з цяжкасцей не бывае посп..ху^М» (Паводле М. Кукуця).

Спішыце тэкст, устаўляючы прапушчаныя літары.



Ці згодны вы з тым, што без цяжкасцей не бывае поспеху? Складзіце вуснае выказванне (тып тэксту — апавяданне), якое б пацвердзіла або абвергла гэтую думку.



89. Напішыце зрокавы слоўнікавы дыктант па тэме «Правапіс галосных **е, ё, я**».

90. Прачытайце тэкст. Вызначце яго асноўную думку.

І зноў успамінаеца май. Маладая зеляніна вакол. Усё такое жаўтавата-зялёнае. Баба Васілінка такою парою першы раз выпусціць

з хлява кароў. Каровы разыдуцца па лужку, а баба Васілінка адхіліцца ад іх, пойдзе па выспе*, і зноў тады народзіцца песня. Светлая і трапяткая, як гэты высокі вясновы дзень, як гэта зялёная маладая трава.

Праз гады я чую яе, тую песню, і мне кожны раз здаецца, што гэта спывае сама зямля. Праз гады бачу, як нястомна^c нагінаецца да гэтай зямлі мая старая суседка (*Паводле Х. Лялько*).

Выпішыце з тексту слова з арфаграмамі — галоснымі **e, я**. Раствумачце іх правапіс.

91. Прочытайце тэкст. Вызначце яго стыль і тып. Назавіце часткі, якія адпавядаюць кампазіцыйнай схеме гэтага тыпу.

Адна жанчына ў час вайны знайшла кволага шчанюка. Ён падрос і аказаўся прыгожым сенбернарам. Сабака^m быў вельмі разумны. Аднойчы ён бег ля порта і ўбачыў, як матросы разгружаюць баржу, выносяць мяшкі, скруткі. Сабака пачаў дапамагаць ім. За гэта



матросы далі яму кацялок з ежай. Сабака ўзяў яго за дужку і асцярожна панёс дадому. Галодная гаспадыня вельмі здзівілася. Раніцай сабака панёс пусты кацялок на прычал і зноў прыняўся за работу. Матросы прасачылі за сабакам. Яны былі вельмі ўражаны tym, як сенбернар клапаціўся пра сваю гаспадыню.

Вось так сабака аддзячыў жанчыне, якая ў час вайны, калі ўсе былі галодныя, пашкадавала і выкарміла яго, маленькага шчанюка (*Паводле Л. Адамовіч*).



Пісьмова перакажыце тэкст, дапоўніўши яго апісаннем сенбернара.

Практ.

91–1



§ 10. Правапіс спалучэнняў галосных у запазычаных словам



92. Прочытайце схему. Сфармулюйце правілы правапісу спалучэнняў **iё (ыё)**, **яя (ыя)**, **ie (ые)** у запазычаных словам. Прывядзіце ўласныя прыклады.

руск. **ио**

iё (ыё) пад націскам
(биолог — біёлаг);
яя (ыя) не пад націскам
(биоло́гия — біяло́гія)

руск. **иа**

яя (ыя) незалежна ад
націску (пианіст — піяні́ст)

руск. **ие**

ie (ые) незалежна ад
націску (диéта — дыéта)



1. У беларускай мове спалучэнні галосных літар ужываюцца звычайна ў словах іншамоўнага паходжання. Напісанне такіх слоў перадаецца ў адпаведнасці з беларускім літаратурным вымаўленнем: у большасці іншамоўных слоў развіўся ўстаўны гук [й], што перадаецца на пісьме спалучэннямі *ie* (*ые*), *iё* (*ыё*), *ia* (*ыя*):

- *ie* (*ые*): у пачатку слова і пасля мяккага зычнага пішацца *ie*, а пасля цвёрдага ці зацвярдзелага зычнага — *ые*: *іерогліф*, *кліент*; *абітурыент*, *дылета*;
- *iё* (*ыё*), *ia* (*ыя*): у сярэдзіне слова пад націскам пішацца *iё* (*ыё*), не пад націскам — *ia* (*ыя*): *рэгіён*, *патрыёт* (а л е: *Эфіопія*, *мільён*, *трэльён*); *рэгіяналыны*, *патрыятычны* (а л е: *рэдыё*);
- *io* (*ia*): у пачатку слова пад націскам пішацца *io*, не пад націскам — *ia*: *іон*, *Iосіф*; *іанізацыя*, *Іанічнае мора*;
- *eo* (*ea*), *эо* (*эа*): у сярэдзіне слова пад націскам пішацца *eo*, *эо*, не пад націскам — *ea*, *эа*: *археóлаг*, *харэóграф*; *археалóгія*, *харэагráфія*, а таксама *Неáпаль*, *рэáлія*, *тэáтр* (а л е: *акіян*).

Спалучэнне *ia* (руск.) перадаецца на пісьме як *ия* (*ыя*) незалежна ад націску: *авіяцыя*, *піяніст*, *варыáнт*, *дыялóг*.

2. Спалучэнне зычнага гука [й] з галоснымі ў запазычаных словах перадаецца ётавымі галоснымі, як і ў словах уласнабеларускіх:

- у пачатку слова: *ёг*, *ёгурт*, *ёд*, *Нью-Ёрк*;
- пасля галоснага ў сярэдзіне слова: *маёр*, *маянэз*, *раён*;
- пасля галоснага на канцы слова: *фае*, *секвоя*, *Мая*.

93. Спішыце, устаўляючы прапушчаныя спалучэнні літар. Раствумачце іх правапіс.

Алім..да, ф..лка, д..гназ, акс..ма, патэнц..л, дывіз..н, аб..рэв..цыя, пр..рытэт, д..грама, мар..нетка, д..та, трыл..н, ав..тар, к..ск, г..лаг, т..рэма, від..тэхніка, ф..рверк, афіц..нт, ав..пошта, д..метр, баст..н, стац..нар, ген..льны.

- Зрабіце фанетычны разбор слоў, якія маюць наступныя значэнні: ‘пала-
жэнне, якое не патрабуе доказу і прымаецца ў якасці зыходнага прынцыпу якой-
небудзь тэорыі’; ‘спецыяльна ўстаноўлены рэжым харчавання’.

94. Запішыце слова па-беларуску, растлумачце правапіс спалучэння галосных.

Клиент, бастыон, патриот, реактив, бібліотека, міліён, фразеология, ідеология, регіон, майонез, трио, біографія, вариация, район, лауреат, біолог, рацион, іон, радіо, офиціант, майор, археология, фіолетовыій, спартакіада, періодіка, проект, леопард, грандіозныій, приоритет, ѹод.



БІЯГРАФІЯ — АЎТАБІЯГРАФІЯ

Біяграfія — апісанне жыцця і дзейнасці каго-небудзь: *біяграfія мастака*.

Аўтабіяграfія — апісанне свайго жыцця: *да заявы дадаецца аўтабіяграfія*.

Няправільнае ўжыванне: *напісаць сваю аўтабіяграfію* (правільна: *напісаць аўтабіяграfію*).

95. Спішыце сказы, раскрываючы дужкі. Растлумачце правапіс спалучэння галосных у запазычаных словах.

1. Трэба ж нагаварыцца пра дзяцей, пра сон, пра гарод, пра серы(*а/я*)лы (*Г. Марчук*). 2. Канец прыгожай, пятлястай рачулцы прыйшлоў неўзабаве пасля вайны, калі пачала разгортвацца мелі(*я/a*)рацыя (*А. Жук*). 3. У дзяцей бясконцыя «чаму?», а ў старых — успаміны, асацы(*а/я*)цы (*Я. Брыль*). 4. Але хлопцы не праяўлялі ініцы(*а/я*)тыwy (*I. Шамякін*). 5. У невялікім агародчыку калі самай хаты раслі кветкі: ружы, флёксы, астры, глады(*о/ё*)лусы (*T. Мушынская*). 6. Пі(*я/a*)ністу быццам перадалася частка гэтай стыхійнай сілы (*Э. Луканскі*).

- Растлумачце пастаноўку знакаў прыпынку ў сказе з абагульняльным словам пры аднародных членах.



96. Прачытайце тэкст. Абгрунтуйце яго падзел на абзацы.

Спявала душа народа

Тытулаў і званняў, пасад і ўзнагарод у яго было нямала: народны артыст СССР і Беларусі, Герой Сацыялістычнай Працы, старшыня праўлення Саюза кампазітараў Беларусі... А сам Рыгор Раманавіч Шырма вышэй за ўсё ставіў сваё звычайнае захапленне — збіральнік і пропагандыст беларускай народнай песні.

Кожную магчымасць сустрэцца з людзьмі, запісаць самабытную^п песню, прымаўку, загадку ці прыказку Рыгор Раманавіч выка-

рыстоўваў спаўна, разумеючы важнасць гэтай творчасці для народа.

У 1929 годзе ён выдаў у Вільні першы збор нацыянальнага меласу* — «Беларускія народныя песні». У 1938 годзе апублікаў зборнік «Наша песня». Як засведчылі тагачасныя перыядычныя выданні, кнігі мелі ў асяроддзі яго землякоў незвычайны поспех.



Амаль што да вяс�мідзесяцігадовага ўзросту кіраваў Рыгор Раманавіч Дзяржаўнай харавой капэлай*. У знак прызнання яго асабістых заслуг перад беларускім нацыянальным мастацтвам Дзяржаўнай акадэмічнай харавой капэле было прысвоена імя яе заснавальніка — Рыгора Раманавіча Шырмы (*Паводле А. Мяснікова*).

Выпішыце з тэкstu слова, напісанне якіх адпавядае правілам: а) «Правапіс галосных **о, э, а**»; б) «Правапіс галосных **е, ё, я**»; в) «Правапіс спалучэння галосных у запазычаных словам».

 Разгледзьце выяву паштовай маркі, прысвечанай Р. Р. Шырму. Якія рысы харектару адлюстраваны на яго твары? Пра што паведамляе малюнак у правай частцы маркі? Як вы лічыце, з якой мэтай на паштовых марках змяшчаюць партрэты выдатных асоб?



97. Напішыце зрокавы слоўнікавы дыктант па тэме «Правапіс спалучэння галосных у запазычаных словам».

98. Прачытайце тэксты пра вядомых людзей Беларусі.

Запішыце тэкст (на выбар), устаўляючы прапушчаныя літары (спалучэнні літар). Раствумачце іх правапіс.

I. Ля Ціхага ак..на, там, дзе да яго падступаюць магутныя в..ршыні Андаў, у паўднёваамерыканскай^{сл} краіне Чылі знаходзіцца горад Дамейка. А крыху паўночней — горны хр..бет, які носіць тое ж імя. Г..лагі могуць называць мін..рал, батанікі — ф..лку, з..лагі — малюска, звязаных з іменем Дамейкі. Сын беларускай з..млі, Ігнат Дамейка ўвайшоў у сусветную навуку, пакінуўшы прыкметны след у фізіцы, хіміі і м..талургіі, г..графіі і батаніцы, г..логіі і педагогіцы, этнографіі і з..логіі (*Паводле А. Мальдзіса*).



II. Найбольшых дас..гненняў^{сл} беларус па паходжанні Іван Дз..менецьевіч Чэрскі дабіўся ў галіне г..графіі і г..логіі. Але ён быў сапраўдны натуралист з надзвычай шырокім профілем: значны след



ён пакінуў у з...логіі, анатоміі, арх..логіі, мет..ралогіі, цікавіўся батанікай, этнаграфіяй, фальклорам. Чэрскі адкрыў многа г..графічных аб'ектаў, у тым ліку новыя хр..быты, сабраў і апісаў шэраг сучасных і выканнёвых жывёл. Іван Дз..менцьевіч вывучаў г..лагічную будову Саян, Прысаяння, Прыянгар'я, басейнаў раЕ Селенгі і Тунгускі (*Паводле Р. Гарэцкага*).



Раскажыце пра беларусаў, вядомых усяму свету, якімі вы захапляецяся.

Практ.

98–1



§ 11. Правапіс прыстаўных галосных



99. Прачытайце пары словазлучэнняў. Чаму ў адных выпадках прыстаўныя галосныя пішуцца, у другіх — не?

- а) На вялікай ільдзіне — вялікая льдзіна;
- б) глядзеў з-пад ілба — зморшчына на лбе;
- в) цвік іржавы — на ржавым цвіку;
- г) хлеб аржаны — хлеба ржанога.



1. Прыстаўная галосная *i* пішацца:

- у пачатку слова перад спалучэннямі зычных з першай літарай *m*: *імчаць, імгненне, імклівы*;
- у пачатку некаторых слоў перад спалучэннямі зычных з першымі літарамі *p, l*, калі слова з такімі спалучэннямі пачынае новы сказ або стаіць пасля знака прыпынку ці слова, што заканчваецца на зычны: *ільняное палатно; пачарнелы, іржавы серп; без ільгот*. Калі слова з такім пачатковым спалучэннем зычных стаіць пасля слова, якое заканчваецца на галосны, то прыстаўная літара не пішацца: *пакрыца ржой, палатно льняное*.

2. У некаторых словах можа з'яўляцца прыстаўная галосная *a*: *імшара і амшара, іржаны і аржаны, іржышча і аржанішча*.

3. Пасля прыставак і першай часткі складанага слова, якія заканчваюцца на галосны, прыстаўныя літары *i, a* перад *p, l, m* не пішуцца: *заржавець, прымчаца, вокамгненна*.

Пасля прыставак на зычны замест *i* пішацца *ы*: *абылгаць, адымжэць*.

100. Прачытайце верш. З дапамогай якіх дзеясловаў паэт вобразна апісвае дождж?

Знайдзіце ў вершы слова, у якіх: а) прыстаўная галосная пішацца перад збегам зычных; б) прыстаўная галосная не пішацца перад збегам зычных. Растлумачце іх правапіс.

Кропля

Дождж прарваўся з ветрам
У спякоту,
Па пясках ударыў
Буйным шротам*.
За адно імгненне,
За хвіліну
Перамыў лістоту^м на галінах,
Пачапіў на кожнае іглінцы
Па адной засмучанай слязінцы.
Прашумеў. Суняўся.

Ціха стала.
І слязінка кожная зайграла.
Колькі ў кроплю
Фарбаў назатканा,
Быццам свет увесь у ёй сабраны:
Поле, луг,
Сады ўсяго пасёлка,
І рака, і неба,
І вясёлка!

П. Броўка.



Напішыце міні-сачыненне (4-5 сказаў) на тэму «Колькі ў кроплю фарбаў назатканана!». Словы якіх часцін мовы будуць адыгрываць у гэтым тэкслце галоўную тэкстаўваральную ролю?



ІМЖЭЦЬ — ІМШЭЦЬ

Імжэць — ісці, падаць, асядаць дробнымі кропелькамі (пра дождж): *на вуліцы імжэла.*

Імшэць — заастаць мохам: *балота імшэе.*

101. Спішыце сказы, устаўляючы, дзе трэба, прапушчаныя літары. Растлумачце правапіс прыстаўных галосных.

1. Пасля дажджоў прырэчнае балота шырокая разлілося, заліло ..мшарыну, якая, бы цеста на дражджах, пачала пухнуць мяккім вільготным мохам (*B. Быкаў*). 2. Халодны пот выступіў на ..лбе (*Я. Колас*). 3. І вось сёння за акном ..мжыў дождж^Ф, які не радаваў гарадскую госьцю, але вельмі цешыў вяскоўцаў, бо не трэба будзе паліваць агародніну (*M. Кукуч*). 4. Пот ручаямі сцякаў з ..лба, шыі, і Іван разпораз выціраў яго прамоклай хусцінкай (*C. Сяргей*). 5. Грудзі ..рваў сухі кашаль (*A. Мальдзіс*). 6. Цяпер ніхто не забараняе касіць ..ржышча і ніхто і не косіць яго (*A. Жук*). 7. Яму і сапраўды захацелася гэтай гарачай бульбы з ..льняною тоўчанкай, з кіслым малаком (*B. Казько*).

- Складзіце схемы 1-га і 3-га сказаў.



102. Знайдзіце ў сказах фразеалагізмы, растлумачце наяўнасць або адсутнасць прыстаўных галосных.

1. З раніцы да позняй ночы брыгада ..рве жылы, да знямогі высьліваецца (*M. Капыловіч*). 2. А я ж ..рвала глотку на ўвесь бор! Дзе ты прападаёў? (*З. Бядуля*). 3. Каб не ..рваць сабе душу, ён ледзь не бегма падаўся адсюль (*I. Кудраўцаў*). 4. У млыне Крушынскі ніводнай хвіліны на месцы не можа ўстаяць. Яго ..рвуць на кавалкі — то туды, то сюды (*З. Бядуля*). 5. Цяпер госці ўсе былі на зборнай і ..рвалі жываты ад смеху (*Я. Колас*).

Запішыце фразеалагізмы ў адпаведнасці з прыведзенымі значэннямі: ‘бесперапынна турбаваць просьбамі, даручэннямі’; ‘вельмі моцна гаварыць, крычаць, спяваць’; ‘цяжка, з вялікім напружаннем працаваць, надрывацца на рабоце’; ‘вельмі моцна і доўга, да знямогі смяяцца’; ‘моцна трывожыцца, хвалявацца, мучыцца’.



Практ.

103–1,

103–2



103. Складзіце з прапанаванымі парамі слоў сказы так, каб у адным выпадку была прыстаўная галосная, у другім — не было. Запішыце.

Ілгаць — лгаць, ільняны — льняны, ірвануцца — рвануцца.



§ 13–17, 12, 18

§ 12. Правапіс звонкіх і глухіх, свісцячых і шыпячых зычных



104. Дапойніце тэкст лінгвістычнага паведамлення. Прайлюструйце яго прыкладамі.

Звонкія зычныя перад глухімі і на канцы слова вымаўляюцца

Глухія зычныя перад звонкімі вымаўляюцца Каб праверыць правапіс літар, што абазначаюць звонкія і глухія зычныя гукі, трэба

Шыпячыя зычныя перад свісцячымі вымаўляюцца як Свісцячыя зычныя перад шыпячымі вымаўляюцца як Каб праверыць правапіс літар, што абазначаюць шыпячыя і свісцячыя зычныя гукі, трэба



Аглушэнне звонкіх зычных на канцы слова і перад глухімі, азванчэнне глухіх зычных перад звонкімі, прыпадбенне шыпячых да свісцячых і свісцячых да шыпячых на пісьме не перадаецца: *след* — *сле[т]*, *лыжка* — *лы[ш]ка*, *малацьба* — *мала[дз']ба*, *на сцежцы* — *на сце[с]цы*, *пераносчык* — *перано[ш]чык*.

Для праверкі правільнасці перадачы на пісьме звонкіх і глухіх, шыпячых і свісцячых зычных трэба змяніць слова ці падаўраць аднакаранёвае слова, каб пасля зычнага быў галосны або санорны: *след — сляды, лыжка — лыжак, малацьба — малаціць, на сцежцы — сцежачка, пераносчык — пераносіць*.

У запазычаных словах напісанне зычных, якія нельга праверыць, вызначаецца па слоўніку: *баскетбол, вакзал, айсберг*.

105. Прачытайце тэкст. Абгрунтуйце яго падзел на абзацы.

Сялянская раскоша

На стале ў гліняных **місках** парыцца смажаная бульба з мясам. Каля яе — халаднік^e са свежых агуркоў з цыбуляю і кропам. Каўбаса, паляндвіца, кумпяк, сала нарэзаны шчодрай рукой тоўстымі кавалкамі. У дадатак — толькі вынятты з клінка^{*} сыр, **галушка** масла, а каля іх — міска **пахкага** мёду з сотамі.

Зірнуўшы на ўсю гэту сялянскую раскошу, Кастусь напачатку падумаў, што яго сябар Лявон знарок рыхтаваўся да сустрэчы. Аднак, згадаўшы сваіх бацькоў і руплівых **аднавясковоўцаў**, успомніў, што на **касьбу**, жніво і іншыя **цяжкія** работы, як на свята, заўсёды пакідалі найлепшыя прысмакі (*Паводле I. Канановіча*).

Чаму на цяжкія работы людзі пакідалі найлепшыя прысмакі?

Пісьмова растлумачце правапіс звонкіх і глухіх зычных у выдзеленых словах.

У з о р: *mіска — mіса*.



НОСЧЫК — НОСЬБІТ

Носчык — рабочы, які пераносіць ручны багаж на вакзале; насільшчык: *працаваць носчыкам*.

Носьбіт — той, хто валодае, надзелены чым-небудзь, можа быць выразнікам, прадстаўніком чаго-небудзь: *носібіты мовы*.

106. Запішыце слова, выбіраючы з дужак патрэбную літару.

Дока(*з/с*), ма(*г/х*)чымасць, абе(*т/ð*), на квета(*ч/ү*)цы, сто(*г/х*), ду(*ж/ш*)кі, газе(*т/ч*)чык, з’ез(*ð/m*), у бо(*ч/ү*)цы, бара(*ðз/ү*)ьба, пераво(*з/ш*)чык, лі(*дж/ч*)ба, на паду(*с/ш*)цы, но(*з/с*)ьбіт, выгля(*ð/t*), у спрэ(*ч/ү*)цы, самалю(*б/n*)ства, рын(*х/г*), праба(*ч/ү*)це, ця(*ж/ш*)касць, ка(*з/с*)ьба, возъме(*ш/c*)ся.

- Зрабіце фанетычны разбор двух слоў, у якіх не супадае колькасць гукаў і літар.



Ёсць пэўная колькасць слоў, якія канчаюцца на два звонкія зычныя. Аглушаюцца ў такім выпадку абодва зычныя: *поезд* — *пое[ст]*, *праезд* — *прае[ст]*, *з'езд* — *з'e[ст]*, *дождж* — *до[шч]* (Паводле Ф. Янкоўскага).

107. Прачытайце тэкст. Вызначце яго стыль. Абгрунтуйце сваю думку.

Беларусь — наш агульны дом

У Беларусі жывуць прадстаўнікі звыш 140 нацыянальнасцей. Гісторыя адных налічвае шмат стагоддзяў, іншыя прыехалі ў нашу краіну ў мінулым стагоддзі, нехта — у апошнія гады. Прычыны, па якіх усе яны апынуліся ў Беларусі, розныя. Але наша краіна для ўсіх зрабілася другой радзімай, дзе яны вучацца, працуць, бяруць шлюбы, дзе нараджаюцца іх дзеці, дзе знаходзяцца магілы іх продкаў.^{сн}

Цяжка перадаць словамі пачуцці, якія ахопліваюць чалавека, калі ён далёка ад радзімы сустракае земляка. Спытайце, што яны адчуваюць у гэты момант, і вам адкажуць: адразу вее цяплом, перад вачыма ў адзін момант з'яўляюцца родны дом, бацькі, браты, сёстры. Усім хочацца чуць родную мову, успамінаць дарагія сэрцу мясціны. І гэта, мабыць, натхняе людзей на стварэнне свайго нацыянальнага асяродка. З другога боку, гэта дае магчымасць больш грунтоўна расказаць суайчыннікам пра свой народ, гісторыю і культуру сваёй краіны (*Паводле Л. Міхальчук*).

Выпішыце з тэкstu слова з арфаграмамі — звонкімі і глухімі зычнымі. Раствумачце іх напісанне.



Ці даводзілася вам далёка ад радзімы сустракаць земляка? Раскажыце пра свае пачуцці.

108. Запішыце словазлучэнні па-беларуску.

На тонкой ниточке, купаешься в речке, намажьте на хлеб, на деревянной полочке, вышивка на наволочке, пользуешься фломастерами, вести на верёвочке, держишься за перила, в новой юбочке, дежурить на вышке, благодарить дочку, умножьте на семь, пломбир на палочке, заботишься о кошке, писать при свечке, рисунок на брошке, торопишься на встречу.

Раствумачце правапіс свісцячых і шыпячых зычных.

- Зрабіце сінтаксічны разбор двух словазлучэнняў з рознымі відамі сінтаксічнай сувязі (дапасаванне і кіраванне).



109. Прачытайце афарызмы, растлумачце іх сэнс. Спішыце, устаўляючы прапушчаныя літары і раскрываючы дужкі. Растлумачце правапіс зычных.

1. Табе зрабіўся блі(з/с)кім цэлы свет! А ці бліжэйшым стаў табе сусе(д/т)? (*H. Гілевіч*). 2. Любоў і ла(д/т) узвышаюць, в..дуць за даляглю(д/т). Варожасць і злосць прыніжаюць, адкідаюць наза(д/т) (*A. Вярцинскі*). 3. У нас добрая спа(д/ч)чына, паболей бы добрых спа(д/ч)ыннікаў^п (*M. Стральцоў*). 4. Толькі блі(з/с)кіх збліжае ростань. Толькі з блі(з/с)кім час у згодзе (*H. Мацяш*). 5. Б..ларусу і ў Парыжы сняцца б..лізна бяро(з/с) і сосен ме(дз/ц)ь (*П. Панчанка*).



Напішыце сачыненне-мініяцюру на тэму аднаго з афарызмаў (тып тэксту — разважанне).



Практ.
109-1



§ 13. Правапіс прыстаўных і ўстаўных зычных



110. На аснове прыкладаў сформулюйце правілы напісання прыстаўных зычных.

- а) Вóсень, вóбласць, вúлей, вúгал;
- б) вóсень — асенні, вóбласць — абласны;
- в) увосень, завоблачны, завуголле;
- г) Орша, Омск, Ульяна.



1. Прыйстаўная літара **в** пішацца:

- перад націскным **о** ў пачатку слова: **вóсень**, **вóблака**; у вытворных ад іх словах пасля прыставак: **увóсень**, **завóблачны** (а л е: **óкаць** і вытворныя ад яго, **ódум**). Пры змене месца націску **о** пераходзіць у **а** і прыйстаўная **в** не пішацца: **вóсень** — **асéнні**, **вóблака** — **аблачýнка**;
- у запазычаных словах: **вóхра**, **вóцам** і вытворных ад іх: **вóхрыць**, **вóцатны**;
- перад каранёвым **у** ў пачатку слова: **вúгаль**, **вúда**, **вúчань**, а таксама ў вытворных ад іх незалежна ад месца націску: **абвúглены**, **вудзíльна**, **навучéнец**;
- перад націскнымі прыйстаўкамі **у-**, **уз-** (*ус-*): **вúпраж**, **вúзга-лаје**, **вúсцішны***;
- у словах **вóка**, **вóстры**, **вакóл** і вытворных ад іх незалежна ад націску: **вачéй**, **вастрыць**, **навакóлле**.

2. Прыстаўная літара **в** не пішацца:

- перад пачатковым націскным **о** ў запазычаных словах і некоторых уласных імёнах і назвах: *óпера, óфіс, Óрша, Óксфард;*
- перад пачатковым **у** ў запазычаных словах і некоторых уласных імёнах і назвах: *унікум, урна* (а л е: *вúстрыца*), Ушáчы, Урál;
- перад прыставачным **у** і перад **у**, якое паходзіць з **в**: *удвúх, угнаéнне, унúк, учóра.*

3. Устаўная літара **в** пішацца:

- перад націскным **о** ў сярэдзіне некоторых слов: *нівóдзін, Лявóн;*
- перад націскным **у**: *павúк, есаvúл*, а таксама ў вытворных ад іх незалежна ад месца націску: *павуци́нне, есаvульскі* (а л е: *аýл, баýл*);
- перад **у** ва ўласных імёнах і геаграфічных назвах: *Навúм, Тадэ́вуш* (а л е: *Барнаўл*).

4. Прыстаўная літара **г** пішацца ў займенніках *гэты, гэтакі, гэтулькі*; у прыслоўях *гэтач, гэтаксáма, дагэтуль*; у выклічніках *гэй, го, га, гэ.*

111. Прачытайце верш. Раствумачце правапіс выдзеленых слоў.

На возеры — зялёны астравок,
Нібы застыў на хвалях паплавок.
На астравок зялёны не вяслуй^М,
Ты гэтых ціхіх хваль не расхвалюй.

К. Камейша.

- Ці з'яўляюцца аднакаранёвымі слова *хвáлі* і *расхваляваць*?
Запішыце верш па памяці. Раствумачце пастаноўку знакаў прыпынку.



ВУГЛАВЫ — ВУГЛАВАТЫ

Вуглавы — 1. Які мае форму вугла: *вуглавое злучэнне*. 2. Які стаіць на вуглу, на перакрыжаванні вуліц: *вуглавы дом*.

Вуглаваты — з выступамі, няроўны: *вуглаваты почырк.*

112. Запішыце слова, устаўляючы, дзе трэба, літару **в**.

На...учанне, ..огненны, ..углаваты, ..увага, ..упарты, ..узнагарода, ..орган, ..опера, ..ольха, ..угор, ..ордар, ..урад, ..угаль, ..образ,

..опратка, ..астраслоўе, ..обласць, ..офіс, ..ураган, ..остраў, ..опытны, ..узрост, ..уж, ..астрэйшы.

● Знайдзіце слова, утворанае складана-суфіксальным спосабам. Назавіце арфаграмы ў гэтым слове.

113. Прачытайце верш. Якія слова і выразы дазваляюць уявіць восень як жывую істоту?

Пáдаюць яблыкі —
Тупае восень па садзе.^{сн}
Жоўтае лісце
Мяце на кляновай градзе.
А надвячоркам
На прызбе нячутна прысядзе
І залацісты праменъчык
Ля ног пакладзе.
Будзе пра лета мінулае
Думаць паціху.
Гляне спакойна
На познія кветкі ў акне.
Здыме нязлосна
Са смуглай шчакі павуцінку
І гаркаваты начлежны дымок
Пракаўтне...

Г. Бураўкін.



Знайдзіце ў вершы слова, напісанне якіх адпавядает правілу «Правапіс прыстаўных і ўстаўных зычных». Выкарыстоўваючы іх, а таксама слова *навокал, воблачка, водбліск, вогнішча, вопратка, водсвет, вастраблісты, вохра і інш.*, складзіце тэкст (4-6 сказаў) на тэму «Тупае восень па садзе».

114. Запішыце слова па-беларуску.

Урожай, остроносый, паутина, осенний, осень, олово, угловой, озеро, урна, уголь, рабочий-угольщик, заострить, наушники, выюн, ультразвук, облако, узел, обыск, Наум, Ольга, Обь, Ульяна, Узда, Огненная Земля.

115. Прачытайце тэкст. Вызначце яго тып. Абгрунтуйце сваю думку.

Запішыце тэкст, устаўляючы, дзе трэба, прапушчаныя літары і раскрываючы дужкі.

Школа дз..лілася ..узкім калідорчыкам на дз..ве пал..віны: у адной быў клас.., а ў другой жыла наста..ніца. Другая пал..віна была

мен..шая за першую. Гэта быў (*не*)в..лікі пакой. Ля адной сц..ны ст..яў доўгі стол, увесь закладз..ны кні..камі, нотамі, рознымі паперамі. Паміж ст..лом і ..акном ст..яла крэсла (*з/c*) высокаю с..пінкаю. Ля другой сц..ны — шырокая мя..кая канапа, а (*з/c*) двух канцоў канапы — крэслы ў б..ларускім с(*ты/ци*)лі, (*з/c*) ра(*з/c*)ъбою, ц..вёрдыя і простиya. На сц..не вісела карта Б..ларусі, а над ёю — авбіты б..ларускім па..ском мален..кі п..ртрэт Янкі Купалы.

..окны гл..дзелі ў са(*ð/m*). Праз іх відаць былі клумбы (*з/c*) прыгожымі буйнымі кветкамі, нек..лькі градак (*з/c*) аг..роднінаю. Па градах сц..ліўся ..усаты г..рох, з..вісаў (*з/c*) высокіх кійкоў св..імі кволымі^м ..усікамі, пачынаў цв..сці бледна(?) фі..летавымі дробнымі кветачкамі (*Паводле М. Гарэцкага*).

Практ.
115-1

- Растлумачце пастаноўку двукроп'я і працяжнікаў у сказах тэксту.



§ 14. Правапіс літар *у* і *ў*



116. Размяркуйце пункты правіла напісання літар *у* і *ў* на дзве групы: 1) пішацца літара *у*; 2) пішацца літара *ў*. Прайлюструйце правілы прыкладамі.

на канцы іншамоўных слоў не пад націскам

пасля галосных у пачатку, сярэдзіне і канцы слоў

у пачатку ўласных назваў

пасля знакаў прыпрынку

пад націскам

пасля злучка ці двукося, калі папярэднє слово заканчваецца на галосны

у іншамоўных словам, якія заканчваюцца на *-ум*, *-ус*



1. Літара *у* абазначае галосны гук [у] і пішацца:

- у пачатку сказа, пасля знакаў прыпрынку і пасля зычных: *У* слове «прыслоўе» 8 літар і 9 гукаў;
- у пачатку ўласных назваў: *каля ракі Ушачы, ва Узбекістане*;
- у запазычаных словам, якія заканчваюцца на *-ум*, *-ус*: *акварыум, радыус, страус* і вытворных ад іх;
- у словам з націскным *у*: *каля ўрны, пачулася ўханне*;
- на канцы нескланяльных запазычаных слоў не пад націскам: *фрау, ток-шоу, ноу-хáу, Бернард Шóу*.

2. Літара **ў** абазначае зычны гук [ў] і пішацца:

- пасля галосных у пачатку слова: *на ўзлеску, ва ўніверсітэце;*
- у сярэдзіне слова пасля галосных перад зычнымі: *аўдыторыя, паўза;*
- пры чаргаванні [л] з [ў]: *спяваў, паўметра* (а л е: *палка, памылка, сялка, Албанія, Алжыр, Балгарыя*);
- пры чаргаванні [в] з [ў]: *лаўка, Каўказ* (а л е: *ва В'етнаме, рака Влтава*);
- пасля злучка ці двукосся, калі папярэдняе слова заканчваецца на галосны: *мастакі-ўмельцы, у «Выбранае» ўвайшлі.*

117. Спішыце, устаўляючы **у** ці **ў**.

Жо..ты, кантрольна-..ліковы, гучнае «..ра», со..с, каля ..зды, на ..краіне, Ніна ..ладзіміра..на, цётка ..ладзя, Брэсцкая ..нія, па..чараашняму, па..за, бра..нінг, стра..с, па..днёва-..ходні, ды..наза..р, ба..л, ла..рэат, ваку..м, а..тарытэтны, каля ..ваходу, гэта ..топія, часопіс «Маладосьць» ..знагародзіў удзельніка.. конкурсу, моцны ..раган, Е..ропа, сімпозі..м.



АЎТАРЫТЭТНЫ — АЎТАРЫТАРНЫ

АЎтарытэтны — які карыстаецца аўтарытэтам; які заслугоўвае аўтарытэт: *аўтарытэтная крыніца інфармацыі.*

АЎтарытárны — заснаваны на безагаворочным падпарадкаванні ўладзе, аўтарытэту: *аўтарытарны стыль кірауніцтва.*

118. Устанавіце адпаведнасць паміж словамі і даведкамі пра іх паходжанне. Запішыце слова згодна з арфаграфічнымі нормамі.

- | | |
|---------------|--|
| 1) фа..на | а) ад лац. <i>radius</i> — спіца, прамень |
| 2) аквары..м | б) ад англ. <i>round</i> — кола, круг |
| 3) дже..ль | в) ад лац. <i>auctoritas</i> — уплыў, значнасць |
| 4) рады..с | г) ад лац. <i>fauna</i> — імя старажытнарымскай багіні палёў і лясоў |
| 5) ра..нд | д) ад ням. <i>Frau</i> — пані |
| 6) презіды..м | е) ад лац. <i>aquarium</i> — вадаём |
| 7) а..тарытэт | ж) ад лац. <i>praesidium</i> — абарона, старшынства |
| 8) фра.. | з) ад <i>J. Joule</i> — прозвішча англійскага фізіка |

Раскрыйце значэнні прыведзеных слоў.

З двумя словамі (на выбар) складзіце сказы.



Практ.
118-1





У словах, якія абазначають прозвішчы, імёны, геаграфічныя назвы, пачатковая літара *У* пішацца не ў адпаведнасці з вымаўленнем. На пісьме: *на Украіне, па Узбекістане, ва Ушачах, артыстка Уланава*; у вымаўленні: *на [ў]краіне, па [ў]збекістане, ва [ў]шачах, артыстка [ў]ланава* (Паводле Ф. Янкоўскага).

119. Прачытайце тэкст. Падбярыце да яго загаловак. Спішыце тэкст, устаўляючи замест крапак *у* ці *ў*.

Колькі памятаю сябе, слова Коласава было .. нашай хаце гэткае ж звычайнае, як акраец хлеба, што за..сёды ляжа.. на стале пад белым саматканым абрусам.

І сёння стаіць яшчэ .. нас дома старая, зрадзелая ..жо .. голі груша-касцянка. Некалі вакол яе слалася ша..ковая, ..тульная мура..ка. І так прыемна было прылегчы ці пасядзець на ёй .. гарачыню^{сл}, .. спякотны дзень.

А ..летку тысяча дзесяцьсот дваццаць другога года прыязджа..^Ф .. нашу вёску і сядзе.. пад гэтай самай касцянкай Якуб Колас. Ён чыта.. з «Новай зямлі» «Раніцу .. нядзельку», «Дзядзьку .. Вільні».

А як скончы.., мужчыны падкідалі яго на «..ра» і гэтак на руках да самай школы неслі.

Не ведаю, з таго часу ці раней яшчэ, але .. нашай хаце «Раніцу .. нядзельку» ..се ведалі на памяць (Паводле А. Васілевіч).



120. Пісьмова перакладзіце тэкст на беларускую мову.

Крытый футбольный манеж в Минске — это универсальный спортивно-оздоровительный комплекс, включающий футбольное поле, тренировочные залы и беговую дорожку. Варианты трансформации зала позволяют проводить соревнования по футболу, регби, гандболу, баскетболу, волейболу, теннису, а также выставки, концерты, дискотеки. При трансформации футбольного поля травяное покрытие защищается специальным настилом, на котором устанавливаются трибуны. Арена по периметру окружена пространством фойе с гардеробами. На четырёх этажах размещены четыре бассейна с разно-



образными устройствами, каскадами, тренажёрные залы, косметические салоны, бани и сауны (*По энциклопедическому справочнику «Современная Беларусь»*).

Слоўнік

зашытца — тут: *засцерагаца*

пространство — *прастора*

устройство — тут: *устройства, прылада, абсталяванне*

Карыстаючыся прыведзенай у тэксце інфармацыяй, дакажыце, што футбольны манеж у Мінску — універсальны спартыўна-аздараўленчы комплекс.



Практ.
120-1



§ 15. Правапіс *ð i ðз, т i ц*



121. Размяркуйце слова на чатыры групы ў адпаведнасці з правіламі правапісу *ð i ðз, т i ц*. Сфармулюйце правілы.

Цікавы, цвік, дыктант, сцяна, тэарэма, камандзір, абедзве, дзюба, жакецік, дыплом, подзвіг, мушкецёр, падзея, бамбардзір, чацвер, артылерыя.



У беларускай мове літары *ð, т* пішуцца для перадачы на пісьме цвёрдых зычных гукаў [ð], [t], а *ðз, ц* — для перадачы мяккіх зычных гукаў [ðz'], [t'].

1. Чаргаванні [ð] — [ðz'] (дзеканне) і [t] — [t'] (цеканне) адбываюцца:

- перад галоснымі *e, ё, ю, я, і*: *народ* — *у народзе, карта* — *на карце*;
- перад мяккім [v']: *два* — *дзве, чэрсты* — *счарсцвелы*;
- перад суфіксамі і спалучэннямі суфіксальнага паходжання *-ин-, -ир-, -ик-, -ёр-, -еец-, -ейск-, -ірава-* ў іншамоўных словамах, а таксама ў словах, вытворных ад іх: *каманда* — *камандзір, білет* — *білецёр* (а л е: *Індыя* — *індыец, індыйскі*).

2. *Дз i ц* пішуцца згодна з вымаўленнем перад [v']: *дзверы, чацвер, подзвіг, мядзведзь, Дзвіна, Мацвей* (а л е: *твіст, Ядвіга*).

3. Прыставачны [ð] і суфіксальны [t] перад [v'] перадаюцца адпаведна літарамі *ð i т*: *адvezci, падвязаць; у выдавецтве, аб прыродазнаўстве*.

Літары *ð i т* перад мяккім [v'] пішуцца і ў некаторых іншых словамах: *мардва** — *мардвін, Літва* — *у Літве*.

4. У пераважнай большасці слоў іншамоўнага паходжання ў адпаведнасці з літаратурным вымаўленнем пішуцца ***д*** і ***т***: *студэнт, апладысменты, атэстат, універсітэт*.

У некаторых словах іншамоўнага паходжання ў адпаведнасці з традыцыйай і літаратурным вымаўленнем пішуцца ***дз***, ***ц***: *мундзір, дзюшэс, бардзюр, цір, эцюд, цюльпан, каранцін* і інш.

5. Ва ўласных назвах ***д***, ***т*** і ***дз***, ***ц*** пішуцца ў адпаведнасці з літаратурным вымаўленнем: *Людміла, Дэфо, Балтыка, Ватыкан, Антарктыда, Тэрэза, Дзікенс, Хрысціна, Аргенціна*.

122. Запішыце слова ў два слупкі, выбіраючы з дужак патрэбныя літары:

1) слова з ***д***, ***т***; 2) слова з ***дз***, ***ц***.

(Д/дз)веры, бамбар(ды/дзи)раваць, (дэ/дзе)по, прак(ты/ци)кант, каман(ды/дзи)роўка, (дэ/дзе)путат, (тэ/це)левізійны, (дэ/дзе)кабрысты, ап(тэ/це)ка, (Ты/Ці)бет, апла(ды/дзи)сменты, (ды/дзи)ялект, тэф(тэ/це)лі, Лю(д/дз)міла, (ты/ци)раж, (Тэ/Це)ляханы, Палес(ты/ци)на.



ДЫЯЛЕКТ — ДЫЯЛЕКТЫЗМ

Дыяле́кт — гаворка, пашыраная на пэўнай тэрыторыі; мясцовая разнавіднасць мовы: *паўднёва-заходні дыялект*.

Дыялекты́зм — слова або моўны зварот якога-небудзь дыялекту ў літаратурным творы: *у жыванне дыялектызмаў*.

Няправільнае ўжыванне: *у рамане шмат дыялектаў* (правільна: *шмат дыялектызмаў*).



Практ.
122–1



123. Спішыце сказы, устаўляючы прапушчаныя літары і раскрываючы дужкі. Растлумачце правапіс слоў з ***д***, ***дз***, ***т***, ***ц***.

1. Д..ед вывеў мяне на (*це/тэ*)расу, якая спускалася ў парк (3. *Бядуля*). 2. Выбіраем ад курса (*дзе/дэ*)легацыю і спачатку ід..ём да (*дзе/дэ*)кана факуль(*тэ/це*)та (A. *Васілевіч*). 3. Я(*д/дз*)віся слухае, як шумяць за акном дрэвы (M. *Лынъкоў*). 4. Данік Васіль пабыў брыга(*ды/дзи*)рам два гады, а пасля стаў радавым калгаснікам^{сн} (A. *Алешка*). 5. Мікіта ўсё час(*т/ц*)ей прападаў у экспе(*дзи/ды*)цыях і розных каман(*дзи/ды*)роўках (A. *Ветах*). 6. Квітнею(*т/ц*)сь на двары (*ту/цю*)льпаны (A. *Зэкаў*). 7. Рэгіна моўчкі па..шла да (*д/дз*)вярэй (B. *Кадзетава*).



124. Пісьмова перакладзіце тэкст на беларускую мову.

Кінотеатр-мультиплекс «Беларусь»

Первый в Минске кинотеатр-мультиплекс «Беларусь» с пятью зрительными залами и общим количеством мест более тысячи открылся 13 сентября 2008 года на месте бывшего здания одноимённого кинотеатра.

Кинозалы мультиплекса оборудованы специальной системой демонстрации фильмов. Она позволяет транслировать один фильм одновременно во всех кинозалах со смещением времени показа от 15 до 30 секунд либо организовать в каждом зале индивидуальный просмотр. Для достижения идеального звукового комфорта и в залах, и в аппаратной мультиплекса предусмотрены акустические подвесные потолки. Залы, как лепестки цветка, расположены вокруг ядра — кинопроекционной, а сам мультиплекс выполнен в форме эллипса. На первом уровне двухэтажного кинотеатра находятся кинозалы, кассы, буфет, торговые павильоны, игровой центр, на втором — служебные и технические помещения. Все интерьеры выполнены в стиле минимализма. Здание удачно вписывается в окружающую застройку и природный ландшафт (*По фотоальбому «Беларусь созидающая»*).

Слоўнік

кинопроекционная — *кінапраекцыйная*

мультиплекс — *мультыплекс**

подвесной — *падвесны*

смещение — *зрушэнне*

125. Прачыттайце тэкст. Вызначце яго стыль. Назавіце моўныя сродкі, хараکтэрныя для гэтага стылю.

Поўня

В..чарэ. Пры(*m/u*)емкавая шэррань перахо(*ð/dz*)іць у густаватую і (*m/u*)ёплую, як (*z/c*)гатаваны ра(*cc/c*)ол, ноч. Лё..кая, ле(*ð/dz*)ъ улоўная стылас(*m/u*)ъ а..чуваецца ў пах..ладалым паветры. Аз..рцо выдыхнула з с..бе празрыстую тканіну туману. Павісла яна, зачапіў..шыся^с за в..ршалінкі аеру, над самай вадою, а пас(?)ля, бы(*цц/ц*)ам апам..таўшыся, папаўзла на бліжэйшыя кусты вербало(*zz/z*)я ў ні..зінках, абла(*c/w*)чыла шурпатую паверхню валуноў і датыкнулася да разбура(*nn/n*)ых рэшткаў замка. З(?)за далёкага грэбня лесу, які, бы(*цц/ц*)ам затупле(*nn/n*)ыя пікі, па(*ð/m*)піраў неба, паказаўся

ярка(?)пурпурны краёчак начнога св..ціла. Палахлівай, ле($\partial/\partial z$)ъ зауважнай паз..лотаю асвя(m/u)іліся^e ні(z/c)кія, з фі..летавым адлівам хмары, падобныя да падрыхтава(nn/n)ай для пра($\partial/\partial z$)іва ку($\partial/\partial z$)елі. На (не)далёкай лугавіне, у тумановым малацэ, раптам у(z/c)крыкнуў драч.

Поўня дастойна, з гонарам выплыўала, узбіралася на неба. Вось яна вялізным дыскам павісла над лесам. І ўжо праз імгненне ўспаўзла на сярэдзіну неба, адразу заліла наваколле казачным святлом, якое адначасова зачароўвала і наводзіла страх (*Паводле А. Казлова*).

Спішыце першы абзац тэксту, устаўляючы прапушчаныя літары і раскрываючы дужкі. Раствумачце правапіс **д і дз, т і ц**.



Якія вы ведаецце назвы фаз Месяца ў беларускай мове?

Практ.

125–1



§ 16. Правапіс падоўжаных зычных

126. Вусна адкажыце на пытанні, прывядзіце прыклады.

У якім становішчы зычныя гукі могуць вымаўляцца падоўжана?

Як на пісьме перадаецца падоўжанае вымаўленне зычных гукаў?

Якое спалучэнне літар выкарыстоўваецца для перадачы на пісьме падоўжанага гука [дз']?

У яких словах зычныя гукі звычайна не падаўжаюцца?



1. У беларускай мове ў становішчы паміж галоснымі зычными гукі [з'], [л'], [н'], [с'], [дз'], [ц'], [ж], [ш], [ч] могуць вымаўляцца падоўжана. Такое іх вымаўленне на пісьме перадаецца падвоеным напісаннем адпаведных літар: *палоззе, соллю, насенне, калоссе, пляцю, збожжа, узвышша, ноччу*. Падоўжаны гук [дз'] перадаецца на пісьме спалучэннем літар *дзз: суддзя, стагоддзе*.

2. Падаўжэнне зычных не адбываецца ў словах *Ілья, Ульяна, Касьян, Емяльян, Юльян, Юльяна* і вытворных ад іх: *Ільіч, Ульянаў, Касьяновіч, Емяльяновіч* і інш., а таксама ў словах, утвораных ад дзеяслова *ліць*: *лье, вылью, налью*.

3. У запазычаных словах і вытворных ад іх, у тым ліку ва ўласных імёнах і назвах, падвоеныя літары звычайна не пішуцца: *калектыў, сума, група, калона, Ала, Іна, Кірыл, Генадзь, Адэса, Марока, Ніца*.

Выключэнне: *ванна, манна, панна, бонна**, *мадонна, мецца-сапрана**, *саванна, Ганна, Жанна, Сюзанна, Мекка* і інш.

127. Запішыце слова, устаўляючы, дзе трэба, прапушчаныя літары.

Кал..екцыя, палоз..е, дванац..аць, гнездаван..е, узбярэж..а, бар..ыкада, тон..а, рал..я, Іл..іч, пер..он, сён..я, мас..аж, ван..а, пас..ажыр, пісьмен..ік, нал..ю, навакол..е, раўнадуш..а, прамен..е, адзен..е, пытан..е, Ул..янавіч, развод..е, тэр..ыторыя, грам..атыка, Палес..е, абліч..а, світан..е, эф..ектыўны, раздол..е.



ЭФЕКТНЫ — ЭФЕКТЫЎНЫ

Эфектны — які робіць моцнае ўражанне: *эфектны выгляд*.

Эфектыўны — які прыводзіць да пажаданых вынікаў; дзейсны: *эфектыўныя лекі*.



128. Устаўце ў фразеалагізмы прапушчаныя кампаненты — слова з падоўжанымі зычнымі. Запішыце. Устанавіце адпаведнасць паміж фразеалагізмамі і іх значэннямі.

- 1) ні днём ні ...
- 2) не ... дык заўтра
- 3) як на гарачым ...
- 4) пуцёўка ў ...
- 5) пускаць ...
- 6) пад стол ... ходзіць

- a) ‘у стане крайняга хвалявання, неспакою, трывогі’
- б) ‘трывала асталёўвацца дзе-небудзь, уладкоўвацца на доўгі тэрмін’
- в) ‘зусім малы, малалетні’
- г) ‘падтрымка на пачатку якой-небудзь дзейнасці’
- д) ‘ніколі, увесы час’
- е) ‘вельмі хутка, у бліжэйшы час (будзе што-небудзь)’

Для даждкі: *жыццё, пешшу, ноччу, вуголле, карэнне, сёння*.

З двумя фразеалагізмамі (на выбар) складзіце і запішыце сказы. Разбярыце іх па членах сказа.

129. Прачытайце верш. Якім настроем ён прасякнуты?

І калі разальецца ранне
Чысціней некранутай над светам,
Паспяшаю зноў на спатканне
Я са шчодрым сунічным летам.

Спеў птушыны чуецца звонкі,
І нібыта рассыпаў хтосьці^М
На паляне ягады-зоркі
Невымоўнае прыгажосці.

Як прыемна з кошыкам поўным
Нетаропка дамоў вяртацца.
Водар лесу такі чароўны
Будзе доўга мне ўспамінацца.

Н. Цвірко.

Успомніце, чым адрозніваецца падаўжэнне зычных ад падваення. Выпішыце з верша спачатку слова з падаўжэннем зычных, а затым — з падваенiem. Дапойніце кожны радок слоў уласнымі прыкладамі.



Падбярыце эпітэты да слова *лета* (*шчодрае, сунічнае...*).

130. Прачытайце тэкст. Падбярыце да яго загаловак у адпаведнасці з тэмай.

У пачатку восені балота, нібы праменнем^М, падсвечана ягаднай чырванню. Пацеркамі рассыпаны ў імху журавіны. Бруsnічнік далікатна трymае ў лакіраваных далоньках свае няsmела-ружовыя гроначкі.

— Сюды! — кліча ягадніка купінка, аплеценая нітачкамі журавінніку.

— Не, сюды! — зваблівае* яе шыкоўная суседка, якая ў заасніку багуну беражэ саспелыя буйныя ягады.

Ажно вочы разбягаюцца, сэрца вырываецца з грудзей, а рукі шчыруюць у сівым імху ў знаёмай толькі сапраўдным ягаднікам спешцы (*Паводле А. Масла*).



Выпішыце з тэксту слова з падаўжэннем і падваенiem зычных. Карыстаючыся гэтымі словамі як апорнымі, пісьмова перакажыце тэкст.

- Знайдзіце ў тэксле аднакаранёвыя слова.



Раскрыйце значэнні ўжытых у тэксле фразеалагізмаў.

131. Прачытайце тэкст. Назавіце сказ, у якім сфармулявана яго асноўная думка.

Спішыце, раскрываючы дужкі і ўстаўляючы прапушчаныя літары. Раствумачце іх правапіс.

Як быў я малы, разро(*c/cc*)я пад Сумлічамі куст шыпшыны. А калі я ішоў на в..йну, куст быў ужо ц..лыム зара(*c/cc*)нікам. Пакутуючы душой у той праклятай Няме..чыне, я толькі і думаў пра Волечку і пра ту ю шыпшыну. Без Волечкі і без шыпшыны няма для мяне і роднай Бацькаўшчыны^Л. Для мяне будзе радасць, калі я прайду паўз той зара(*c/cc*)нік, уваходз..чи ў Сумлічы. На мой разум, толькі той ч..лавек, хто, калі яго вырвуць з роднага месца, будзе рва(*u/цu*)я

туды, пакуль жывы. Няма мне жы(*ц/ци*)я там, дзе не расце тая шыпшына, што ў майм мален..тве цешыла мне вочы. Лепш гры(*с/з*)ці з..млю ў родным кутку, чым каб цябе ліхім ветрам кідала па чужым свеце (*Паводле К. Чорнага*).

Што сімвалізуе шыпшына ў тэксце?

 Прывядзіце прыклады беларускіх прыказак, сэнс якіх перадае думку, выказаную ў апошнім сказе тэксту.

Запішыце 5-7 назваў населеных пунктаў Беларусі з падоўжанымі зычнымі.

- Як вымаўляецца прыназоўнік без у спалучэннях з назоўнікамі (без *Волечкі*, без *шыпшыны* і да т. п.)?




Практ.
131-1



§ 17. Правапіс некаторых спалучэнняў зычных



132. Разгледзьце схемы. Сфармулюйце правілы правапісу спалучэнняў зычных. Прывядзіце ўласныя прыклады.



1. У беларускай мове ў асобных словаў адбылося спрашчэнне груп зычных: гістарычныя спалучэнні *здн*, *згн*, *стн*, *скн*, *стл*, *рдн*, *рдц* вымаўляюцца як *зн*, *сн*, *сл*, *rn*, што перадаецца на пісьме:

- *здн* — *зн*: *выязны* (параўн.: *въезд*), *позна*, *спазніца*;
- *згн* — *зн*: *бразнуць* (параўн.: *брзгаць*);
- *стн* — *сн*: *посны* (параўн.: *пост*), *кантрасны* (параўн.: *кан-траст*);
- *скн* — *сн*: *бліснуць* (параўн.: *бліскаць*), *пырснуць* (параўн.: *пырскаць*); а л е: *віскнуць*, *націскны*;
- *стл* — *сл*: *шчаслівы* (параўн.: *шчасце*), *помслівы* (параўн.: *помста*);
- *рдн* — *rn*, *рдц* — *rcc*: *міласэрны*, *сэрца* (параўн.: *кардэчны*).

2. Спалучэнні зычных *ск*, *ст*, *сц* [с’ц’] на канцы кораня слова могуць чаргавацца з *шч*, што і перадаецца на пісьме: *воск* — *вашичыць*, *густы* — *гушчар*, *хрысціць* — *хрышчоны* (а л е: *плясаны*, *плясчынка*, *плясанік* [шч]).

3. Спалучэнне зычных *dt* на канцы слоў іншамоўнага паходжання перадаецца праз *t*: *Кранштат*, *Шміт*.

133. Запішыце слова, устаўляючы, дзе трэба, літару **д** або **т**.

Праяз..ны, быць праез..ам, вус..ны, неміласэр..ны, пахіс..нуц..ца, хіс..ацца, свіс..нуць, разас..ланы, колькас..ны, бязлітас..ны, фарпос..ны, Рэмбран..т, пачэс..ны, няўрымс..лівы, сэр..ца.



134. Запішыце слова, якія адпавядаюць прыведзеным значэнням.

1. Вечарынка ў акцёраў, студэнтаў і іншых з самадзейнымі нумарамі жартаўліва-парадынага зместу. 2. Схільнасць да спагады іншым, да літасці над кім-небудзь. 3. Цэнтральнае нябеснае цела Сонечнай сістэмы, якое з'яўляецца гіганцкім вогненным шарам, што вылучае святло і цяплю. 4. Які мае адносіны да вобласці, належыць ёй. 5. Той, якому дадзена шчасце, які мае, адчувае шчасце, радасць, захапленне ад чаго-небудзь. 6. Ежа без мяса і малака, не скаромная; якую ўжываюць у час паста. 7. Заснаваны на кантрасце. 8. Які дае права на праезд якім-небудзь відам транспорту.

135. Запішыце словазлучэнні па-беларуску.

Присвистнуть от удивления, постное блюдо, застлать пол, крестная мать, безжалостный поступок, крепостной вал, ненавистное место, полезные продукты, качественные прилагательные, количественные числительные, предложный падеж.

136. Прачытайце тэкст. Вызначце яго стыль і тып. Якую ролю адыгрываюць у тэксле прыметнікі — назвы колераў?

(Дз/д)ень у В..нецыі

С..рабрысты туман прыглушыў а пас..ля і (*з/с*)хаваў (*не*)звычайную кар(*т/ц*)іну якую можна ўбачыць назіраючы за небам В..нецыі і в..дой яе каналаў. С..рабрысты туман пагл..нуў п..рламутравыя адценні^Ф ружовай ласкаласці і блакітнай пя..чоты.

С..рабрыста(?)ж..мчужны кол..р. Роўн..дзь заліва (*зз/з*)яе бы(*цц/ц*)ам луска в..лізарнай рыбіны. Толькі на хвіліну бліс..нула (*з*)за аблокаў капрызнае со..нца і вокамгне(*нн/н*)а зм..ніўся гора(*д/т*).^{сн}

У(*з/с*)пыхнулі зіхо(*д/т*)кія фарбы неба палацаў с..бораў. Ра(*з/с*)хінуўся ўвесь неб..схіл. Міл..ёны брыл..янтаў радас..на бліскаюць на

вёслах гандол як бы(*ци/и*)ам каралі або пац..ркі (*не*)в..домай русалкі (*Паводле Т. Мушынскай*).

Спішыце, устаўляючы прапушчаныя літары, раскрываючы дужкі і расстаўляючы знакі прыпынку. Раствумачце правапіс спалучэння зычных.



Практ.

136–1



§ 18. Правапіс мяккага знака і апострафа

Змячальны мяккі знак



137. Размяркуйце пункты правіла правапісу змячальнага мяккага знака на дзве группы: 1) мяккі знак пішацца; 2) мяккі знак не пішацца. Праілюструйце правілы прыкладамі.

пасля літар, якія абазначаюць зацвярдзелыя зычныя

перед мяккім зычным, які пры змене слова або падборы аднакаранёвага слова чаргуецца з цвёрдым

пасля мяккага зычнага перед цвёрдым

пасля мяккага [л'] перед цвёрдым або мяккім зычным

пасля *з, с, дз, ү* перед мяккім зычнымі, калі пры змене слова або падборы аднакаранёвага слова абодва зычныя застаюцца мяккімі або становяцца цвёрдымі

пасля літар *б, м, н, в, ф, д, т*

паміж падоўжанымі зычнымі

1. Мяккі знак пішацца пасля літар *з, л, н, с, ү* (парны да [т]), *дз* (парны да [д]):

- для абазначэння на пісьме мяккасці зычнага на канцы слова: *мазъ, вучанъ, дзевяцъ, мядзведзъ*;
- для абазначэння на пісьме мяккасці зычнага перед цвёрдым, а таксама перед мяккім зычным, які пры змене слова можа чаргавацца з цвёрдым: *рэдзъка, барацъба, пісьменнік — пісьмо, дзъме — дзъмуцъ*;
- пасля мяккага [л'] перед цвёрдым або мяккім зычным, за выключэннем падоўжанага [л']: *бульба, вельмі, пальцы* (а л е: *голле, вяслле*).

2. Мяккі знак пішацца ў некаторых граматычных формах:
- у дзеясловах загаднага ладу перед канчаткам 1-й асобы множнага ліку *-ма*, перед постфіксам 2-й асобы множнага ліку *-це*,

- перед постфіксам **-ся**, калі дзеясловы без гэтых марфем заканчваюцца на мяккі знак: *станьма, станьце, застанься*;
- у назоўніках у форме творнага склону множнага ліку перед канчаткам **-мі**: *людзьмі, слязьмі, коньмі*;
 - перед суфіксам **-чык-**, калі слова без гэтага суфікса заканчваецца на мяккі знак: *камень — каменъчык, рэмень — ра-менъчык, агонь — агенъчык*;
 - перед суфіксам **-к-** пасля мяккага [н’]: *вішанька, банька*;
 - у складаных лічэніках *пяцьдзясят, шэсцьдзясят, пяцьсот, шэсцьсот*;
 - у слове *ледзьве* (як і ў слове *ледзь*);
 - у постфіксе **-сьці**: *хтосьці, штосьці, дзесьці, чамусьці*;
 - перед суфіксам **-ск-** у прыметніках, утвораных ад назваў месяцаў на **-нь** і ад слова *весень*: *жнівені — жнівенъскі, весень — весенъскі*;
 - у суфіксах прыметнікаў **-аньк-, -еньк-, -эньк-**: *малюсенъкі, добранькі, старэнъкі*.

3. Мяккі знак не пішацца:

- пасля зацвярдзелых зычных, а таксама пасля **б, в, м, н, ф**: *мыш, печ, голуб, верф, насып, сем, стәп*;
- пасля зычных [з’], [с’], [ц’], [дз’] перед мяккімі, калі пры змене слова або падборы аднакаранёвага слова абодва зычныя застаюцца мяккімі або становяцца цвёрдымі: *звер — зяры, песня — песню, дзве — два, збираць — зборы*;
- паміж падоўжанымі зычнымі: *калоссе, стагоддзе, сумленне*;
- перед суфіксам **-ск-** у прыметніках, утвораных ад назоўнікаў на **-нь**, калі гэтыя назоўнікі не з’яўляюцца назвамі месяцаў: *конь — конскі, Любань — любанскі* (а л е: *Чэрвенъскі раён*), *Цянь-Шань — цянь-шанскі*.

138. Прачытайце верш. Вызначце яго асноўную думку. У якіх радках яна сформулявана?

Дабро ўмее даць штуршок
для мноства самых сладкіх дзеяў,
Як лёгка шчодраю душой
камусьці падарыць надзею;

у дзень пахмурны ці ў мароз,
у смуты час і горкай^л слоты*
святла дадаць у чыйсьці лёс,
кагосьці збавіць ад самоты!

B. Жуковіч.

Выпішыце з верша слова з мяккім знакам, пракаменціруйце іх правапіс. Раствумачце адсутнасць мяккага знака ў выдзеленым слове.

- Займеннікі якога разраду пераважаюць у тэксце? Чым гэта можна расцілумачыць?

 Складзіце вуснае выказванне на тэму «Дабро ўмее даць штуршок для мноства самых слайных дзеяў» (тып маўлення — апавяданне).

139. Выпішыце слова, у якіх прапушчаны мяккі знак.

Дз..ве, дз..ме, шыр.., распус..ціца, піс..мо, ус..мешлівы, Смар..гон..скі, ледз..ве, чамус..ці, любан..скі, нас..цеж, Капыл..скі (раён), барац..біт, чэрвен..скі (нумар), пытан..не, сляз..мі, забудз..це, дз..веры, дзядз..ка, старэн..кі, карэн..чык, прыгожан..кі, свежас..ць, завез..ці, людз..мі, застан..ся, сем.., мен..шы.

140. Утварыце ад прыведзеных дзеясловаў формы 2-й асобы адзіночнага і множнага ліку загаднага ладу, запішыце іх.

Кінуць, звесіць, злезі, сустрэць, застацца, прыгледзецца, на-мыліцца.



Губныя зычныя ([б], [м], [п], [в], [ф]) на канцы слова ў беларускім вымаўленні толькі цвёрдыя: *накін*, *сем*, *верф*. Перад наступным [й] яны таксама цвёрдыя: [п'ю] (*п'ю*), [в'эрабій] (*вераб'і*), [с'амія] (*сям'я*) (Паводле Ф. Янкоўскага).

141. Прачыттайце тэкст. Вызначце яго стыль, абгрунтуйце сваю думку.

Спішице тэкст, устаўляючы, дзе трэба, прапушчаныя літары і раскрываючы дужкі.

Раптам тонен..ка загучала^с адна струна скрыпкі, другая, трэцяя, і С..цепаніда пазнала П..тракову рукú. На што іншае ён быў не надта каб здатны, але іграць умеў, як рэ(ð/t)ка хто іншы. З хаты п..вуча пац..кла музыка любімай ёю «Купалінкі». С..цепаніда (*не*)stryг-малася, з ..ачэй выплыла адна за адной некал..кі с..лязін, яна ху-цен..ка с..церла іх з твар.. ра(ж/sh)ком хусткі і зноў стайлася. П..трок іграў слайна, чыста і нават старан..а, як некалі іграў м..лады на в..чарынках (*Паводле В. Быкава*).

- Зрабіце фанетычны запіс спалучэння слоў *не* надта.

Раздзяляльны мяккі знак і апостраф



142. Устанавіце адпаведнасць паміж пунктамі правіла і прыкладамі напісанняў раздзяляльнага мяккага знака і апострафа.

- 1) Раздзяляльны мяккі знак пішацца пасля мяккіх зычных перад літарамі *e, ё, ю, я, і*, калі яны абазначаюць два гукі.
 - 2) Апостраф пішацца перад літарамі *e, ё, ю, я, і* пасля прыставак, якія заканчваюцца на зычны.
 - 3) Апостраф пішацца ў сярэдзіне слова пасля зычных, акрамя *з, л, н, с, ц, дз.*
 - 4) Пасля літары *ў* апостраф не пішацца.
- a) бар'ер, інтэрв'ю
б) прыслоўе, здароўе
в) мільярд, шампінён
г) пад'ехаць, аўяднанне



1. Раздзяляльны мяккі знак пішацца пасля зычных *л, с, ц* (парны да [т]), *дз* (парны да [д]) і непрыставачных *н* і *з* перад галоснымі *e, ё, ю, я, і*:

- у словах іншамоўнага паходжання: *калье, канферансъе, канъён* (а л *e*: *булён*);
- ва ўласных імёнах і назвах, утвораных ад імёнаў на *-ий (-ый)*, перад суфіксальным *-ей- (-ев-)*: *Васільеў, Арсеньевіч, Анатольеўна;*

Задзяленне. Пасля *г, к, х* і збегу зычных, акрамя *нц*, перад суфіксальным *-ей- (-ев-)* пішацца *i (ы)*: *Георгіеў, Ануфрыевіч, Дзмітрыеўна* (а л *e*: *Вікенцьевіч, Лаўрэнцьеўна, Кліменцьевіч*).

- у словах *Ілья, Ульяна, Касьян, Емяльян, Юльян, Юльяна* і вытворных ад іх: *Ілын, Ульянаўск, Касьяновіч, Емяльяновіч*;
- у словах, утвораных ад дзеяслова *ліць*: *льеца, разалье, падальюць*.

2. Апостраф пішацца:

- пасля прыставак, якія заканчваюцца на зычны, перад *e, ё, ю, я* і націскным *i*: *аб'езд, з'едлівы, раз'юшаны, між'ярусны, аб'інець*;
- у сярэдзіне слова пасля губных *б, м, н, в, ф* і іншых зычных, акрамя *з, л, н, с, ц* (парны да [т]), *дз* (парны да [д]): *аб'ём, куп'істы, н'еса, надвор'е, Дзям'ян, Лук'янаў, Пракоф'еў, В'етнам*;
- у складаных словах пасля частак *двух-, трох-, чатырох-, шмат-*: *двух'ярусны, шмат'ёмісты*.

3. Апостраф не пішацца:

- пасля ў перад літарамі *e, ё, ю, я, і*: *салаўі, разнатраўе, любоўю;*
- у складаных і складанаскарочаных словах на мяжы састаўных частак, у тым ліку калі яны пішуцца праз злучок: *дзяржюры выдаецца, трэд-юніён**.

143. Размяркуйце слова на групы ў адпаведнасці з правіламі правапісу мяккага знака і апострафа. Запішыце, устаўляючы мяккі знак або апостраф.

Брыл..янт, ліпен..скі, трох..ярусны, пер..е, дз..муць, аб..інець, парц..ера, раз..юшаны, п..еса, прэм..ер, бракан..ер, выл..юць, п..едэстал, хадз..ба, кал..цый, ад..ютант, надвор..е, кан..ён, кар..ера, італ..янец, Емял..ян, Соф..я.

144. Падбярыце да слоў беларускія адпаведнікі, запішыце, растлумачце іх правапіс.

Объект, полынь, серъёзный, семья, пятьдзесятую семью, июньский, Григорьева, Арсеньев, Кордильеры, Мольер, соловьи, пьеса, восемьсот, объезд, барьер, почтальон, Нарочь, надпись, рельеф, сольфеджио, Сибирью, созвездие, Двина, Загорье, миллиард, Вьетнам, бильярд, верфь, восемь.



145. Спішыце прыказкі, устаўляючы, дзе трэба, мяккі знак ці апостраф.

1. У вераб..я багатая сям..я: у кожнага верабейкі па тры капейкі.
2. Пан з панам б..еца, а ў мужыка чуб трашчыц... 3. І печанае рэдз..кі з..ясі, калі выгаладаешся.
4. Свае б..юцца, а чужы не ўмешвайся.
5. Розум не кулéш*, у галаву не ўвал..еш.
6. Бачылі вочы, што бралі, а цяпер плач..це, хоць павылаз..це.
7. Мёд на стале — здароў..е ў доме.
8. На малацэ апарыўся, то і на халодную ваду дз..мухае.
9. У роднай староначцы птушкі плюц.., а ў чужой староначцы часта слёзы л..юць.

Растлумачце сэнс прыказак.

146. Прачытайце тэкст. Абгрунтуйце яго падзел на абзацы. Дайце тэксту загаловак.

Спішыце, устаўляючы, дзе трэба, прапушчаныя літары і раскрываючы дужкі.

Летам я зноў прыехала ў родную вёску.

Ст..яла сп..кота. (*H..*)гледзячы на чэрв..нь, у сівіз..не ліс..ця вербай, што тужліва выщ..гнуліся ў(*з/c*)доўж в..сковай вуліцы, праглядвала

ж..ўцізна. Тол..кі аднойчы пра..шоў (*н..*)вялікі дож.., які скупа апышскнью высуша(*н/нн*)ы (*да*)бяла п..сок.

Ап..каючы ступні, я х..дзіла басано(*ж/sh*). (*Што*)год, ад пачатку лета да вос..ні, у любое надвор..е, як у г..рачыню, так і ў дні, калі л..е дож.., я ігнаравала абутак. А..чувала, што такім чынам, праз дакрана(*н/нн*)е, пранікае^м ў м..не..кая ас..блівая пя..чота роднай з..млі. Цэллы го(*ð/t*) я сумавала па ёй. Калі прыя..джала ў вёску, дык разувалася проста на станцыі, каб вось так, басано(*ж/sh*), х..дзіць да ад..езду^{сл} (*Паводле Н. Касцючэнка*).

Растлумачце правапіс слоў з мяккім знакам і апострафам.



Ці падабаецца вам хадзіць басанож? Раскажыце пра свае адчуванні.



Практ.

146–1



§ 19. Правапіс вялікай і малой літар

147. Размяркуйце слова (спалучэнні слоў) на групы ў адпаведнасці з правіламі правапісу вялікай і малой літар, запішице. Сфармулюйце правілы правапісу слоў кожнай групы.

Возера Дрывяты, балет «Стварэнне свету», Даўгінаўскі тракт, Вілейскае вадасховішча, Брэсцкі чыгуначны вакзал, Юбілейная плошча, Заходняя Дзвіна, Цэнтральны дом афіцэраў, опера «Сівая легенда», вуліца Зарэчная, фестываль «Чароўны свет мастацтва», Беларуская дзяржаўная філармонія.



З вялікай літары пішуцца:

- прозвішчы, імёны, імёны па бацьку, псеўданімы, мянушкі, клічкі жывёл і інш.: *Іван Дамінікавіч Луцэвіч (Янка Купала)*, *Дунін-Марцінкевіч*, *мядзведź Бурый*, а таксама прозвішчы, імёны ў множным ліку, калі яны выступаюць як назвы рода, групы асоб ці ўжываюцца ў значэнні агульнай назвы: *браты Гарэцкія*, *род Радзівілаў*, *бязродныя Іваны* (а л е: *гарлахвацкія*, *кручковы*, калі перадаюць пагардлівія, зневажальныя адносіны);
- *Зайўлага*. Назвы нацыянальнасцей, плямён, а таксама слова, якія паказваюць на месца пражывання, пішуцца з малой літары: *беларус*, *дрыгавічы*, *мінчанін*.
- геаграфічныя, дзяржаўныя, адміністрацыйна-тэрытарыяльныя і астранамічныя назвы (акрамя слоў з родавым значэннем: *рака*, *возера*, *горад*, *востраў*, *вуліца*, *плошча*, *вобласць*, *раён*,

- зорка і г. д.): *Рэспубліка Беларусь, Балканскі паўвостраў, возера Нарач, Гомельская вобласць, Прывакзальная плошча;***
- назвы дзяржаўных органаў і арганізацый:
 - а) усе слова ў найменнях вышэйшых органаў заканадаўчай, выканаўчай і судовай улады: *Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь, Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь;*
 - б) першае слова ў найменнях рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання і іншых арганізацый: *Міністэрства адукатыі Рэспублікі Беларусь, Міжнародны алімпійскі камітэт, Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі;*
 - в) простыя і састаўныя ўласныя назвы ў складзе ўласных найменняў дзяржаўных органаў і іншых арганізацый: *Адміністрацыя Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Таварыства Чырвонага Крыжа;*
 - г) слова *Савет* у значэнні органа ўлады: *Мінскі абласны Савет дэпутатаў, сельскі Савет дэпутатаў* (а л е: *сельсавет*);
 - д) слова *Дом, Палац* у пачатку наймення ўстановы: *Дом культуры, Дом народнай творчасці, Палац спорту* (а л е: *Лядовы палац, дом адпачынку*).

148. Спішице выразы, раскрываючы дужкі. Раствумачце правапіс вялікай і малой літар.

Марыя Складоўская-(*K/k*)юры, (*B/b*)ярэзінскі (*B/b*)іясферны (*Z/z*)апаведнік, маёнтак (*T/m*)ышкевічаў, (*H/n*)алібоцкая (*P/n*)ушча, (*M/m*)лечны (*Ш/sh*)лях, народы (*P/n*)оўначы, (*P/n*)алац (*M/m*)астацтваў, Давыд-(*G/g*)арадок, (*A/a*)рганізацыя (*A/a*)б'яднаных (*H/n*)ацый, (*K/k*)рывічы, вёска (*K/k*)рывічы, (*M/m*)інска-(*M/m*)ала-дзечанскае (*У/ў*)звышша, (*B/b*)рэсцкі (*D/d*)зяржаўны (*У/ў*)нівер-сітэт (*I/i*)мя А. С. Пушкіна, (*T/m*)улягі, (*D/d*)ом (*L/l*)ітарата.

149. Складзіце слоўнікавы дыктант (35—40 слоў), уключыўшы ў яго слова (спалучэнні слоў), якія пішуцца з вялікай або малой літары. Прадыктуйце іх вашаму аднакласніку. Запішице слоўнікавы дыктант, складзены ім. Выканайце ўзаемаправерку.



Практ.
149-1



З вялікай літары пішуцца:

- аднаслоўныя ўласныя назвы і першае слова ў састаўных на-звах кніг, газет, часопісаў, устаноў, арганізацый, заводаў, ка-раблёў, марак машын (бяруцца ў двукоссе): *часопіс «Бярозка», аўтамабіль «Джылі», хлеб «Водар»;*

Заўвага. Назвы саміх вырабаў, акрамя назваў, што супадаюць з асабовымі і геаграфічнымі назвамі, пішуцца ў двукосці з малой літары: «*атлант*» (халадзільнік), «*гарызонт*» (тэлевізар), а л е: «*Спартак*» (шакалад), «*Палессе*» (трыкатараж);

- аднаслоўныя ўласныя назвы і першае слова ў састаўных назвах знамянальных падзеяў і дат, перыяду і эпох, свят: *Адраджэнне, Першая (Другая) сусветная вайна, Каляды, Новы год, Дзень ведаў, Вялікая субота* (а л е: *імперыялістычная вайна, лютайская рэвалюцыя, кайназойская эра, эпоха феадалізму, залаты век, санітарны дзень*);
- слова або спалучэнні слоў, якія з'яўляюцца афіцыйнымі назвамі асобы па вышэйшых дзяржаўных і рэлігійных пасадах: *Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь, Мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі, Патрыяршы Экзарх усіх Беларусі, Папа Рымскі; Заўвага.* У неафіцыйным ужыванні слова *прэзідэнт, кароль, імператар* пішуцца з малой літары: *сын каралевы.*
- найменні найвышэйшых бостваў у рэлігійных культах, асабовыя імёны заснавальнікаў рэлігійных вучэнняў, біблейскіх асоб, імёны легендарных і міфічных асоб, уласныя назвы казачных істот і герояў літаратурных твораў, назвы культавых кніг: *Бог, Алах, Святая Троіца; Ісус Хрыстос, Буда, Святы Павел; Геркулес, Зеўс; Калабок, Каза-дзераза; Біблія, Каран.* **Заўвага.** З малой літары пішуцца слова *бог, гасподзь, алах* ва ўстойлівых выразах тыпу *бог яго ведае, дай божа, дзякаваць богу, алах з ім*, а таксама агульныя назвы ўяўных істот: *анёл, муза, лясун, гном, троль і інш.*

150. Якія тавары беларускай вытворчасці, на вашу думку, ствараюць пазітыўны імідж нашай краіны? Запішыце 6-8 назваў гэтых тавараў.



З вялікай літары пішуцца:

- усе слова ў назвах дзяржаўных і нацыянальных, ваенных і культурных рэліквій: *Крыж Ефрасінні Полацкай, Помнік Перамогі, Курган Славы;*
- усе слова ў поўных назвах ордэнаў, медалёў (акрамя слоў *ордэн, медаль, ступень*): *ордэн Славы I ступені, Георгіеўскі Крыж* (а л е: *ордэн Дружбы народоў*);
- першае слова ў назвах дзяржаўных сімвалаў, дзяржаўных і міжнародных прэмій, грамат, прызоў і інш.: *Дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусь, Нобелеўская прэмія, Кубак свету.*

151. Разгледзьце выявы беларускіх ордэнаў. Суаднясіце іх з інфармацыяй пра тое, за што ўручаюць гэтыя дзяржаўныя ўзнагароды.



ордэн
(*B/v*)оінскай
славы



ордэн
(*P/n*)ашаны



ордэн
(*M/m*)аці



ордэн
(*A/a*)йчыны



ордэн
(*F/f*)ранцыска
(*C/c*)карыны

- За выключныя заслугі ў кіраванні войскамі, умацаванні баявой садружнасці з замежнымі дзяржавамі, адвагу і самаадданасць, праяўленыя пры абароне Айчыны;
- за нараджэнне і выхаванне пяцярых і больш дзяцей;
- за вялікія дасягненні ў розных сферах дзейнасці, высокія вытворчыя паказчыкі, плённую дзяржаўную і грамадскую дзейнасць;
- за значныя поспехі ў галіне нацыянальна-дзяржаўнага адраджэння, асаблівыя заслугі ў гуманітарнай, дабрачыннай дзейнасці, у справе абароны чалавечай годнасці і правоў грамадзян, міласэрнасць і высакародныя ўчынкі;
- за выдатныя дасягненні ў розных сферах дзейнасці, мужнасць і адвагу, праяўленыя пры абароне Айчыны, вялікія заслугі ў развіцці сувязей паміж Беларуссю і іншымі краінамі.



Карыстаючыся прыведзенай інфармацыяй, складзіце і запішыце тэкст на тэму «Ганаровыя дзяржаўныя ўзнагароды».



Практ.
151-1



З вялікай літары пішуцца прыметнікі ва ўласных назвах, калі яны паказваюць прыналежнасць (утвораны пры дапамозе суфіксаў **-ев- (-ёв-, -ёў-), **-ов-** (-ав-, -оў-), **-ін-** (-ын-) ад уласных імён, мянушак, клічак жывёл) або ўваходзяць у склад сінанімічных назваў са словамі **імя, памяці:** *Купалава паэма, Барсікава міска; Коласаўская прэмія (премія імя Якуба Коласа), Танкаўская чытанні (чытанні, прысвечаныя памяці Максіма Танка)* (а л е: *коласаўскія мясціны, нёманскія краявіды, сочынскія курортны*).**

З малой літары пішуцца прыметнікі, утвораныя ад асабовых назваў, якія ўжываюцца ў складзе ўстойлівых спалучэнняў або ў складзе састаўных агульных назваў: *геркулесавы слупы, танталавы пакуты, рэнтгенаўскі здымак*.

152. Складзіце і запішыце сказы з прапанаванымі прыметнікамі. Абгрунтуйце іх напісанне.

Гомельскі і гомельскі, Скарэнаўскі і скарэнаўскі, Дзяржаўны і дзяржаўны, Куляшоўскі і қуляшоўскія, Вялікая і вялікая.



153. Устаўце ў фразеалагізмы прапушчаныя кампаненты-прыметнікі, утвораныя ад асабовых назваў, прыведзеных у дужках. Запішыце. Устанавіце адпаведнасць паміж фразеалагізмамі і іх значэннямі.

- 1) (*Дамокл*) меч
- 2) (*Ахілес*) пята
- 3) (*Гордзій*) вузел
- 4) (*Аўгій*) стайні
- 5) (*Праметэй*) агонь

- а) ‘заблытаная справа, складаныя абставіны’
- б) ‘незгасальнае імкненне да высакароднай мэты’
- в) ‘пастаянная небяспека, неадступная пагроза’
- г) ‘найбольш паражальнае месца, слабы бок у каго-небудзь’
- д) ‘вельмі забруджанае месца, запушчанае памяшканне’



Раскажыце пра паходжанне аднаго з фразеалагізмаў (на выбар). Пры неабходнасці выкарыстайце «Этымалагічны слоўнік фразеалагізмаў» І. Я. Лепешава.

154. Прачытайце тэкст. Чаму аўтар сцвярджае, што Беларусь «багата ў чым “першая” і “самая”»?

Мая (*B/b*)еларусь! Ты багата ў чым «першая» і «самая».

Твая дачка Ефрасіння (*P/n*)олацкая — першая святая жанчына ў (*C/c*)лавянскім свеце.

Першую друкаваную кнігу ва (*Y/y*)сходній (*E/e*)ўропе выдаў у 1517 годзе (*B/b*)еларус Францыск Скарэна.

Першую (*E/e*)ўрапейскую (*K/k*)анстытуцыю напісаў па-беларуску Леў Сапега.

Сучасны друкарскі (*K/k*)ірылічны шрыфт прыдумаў у 1700 годзе (*B/b*)еларус Ілья Капіевіч.

Анастасія (*C/c*)луцкая — першая (*B/b*)еларуска-ваяр, абараніла сваё княства ад (*T/m*)атар у XVI стагоддзі.

Першую ў свеце касмічную ракету вынайшаў у 1650 годзе (*Б/б*)еларус Казімір Семяновіч.

Першая ў свеце жанчына-касманаўт Валянціна Церашкова нарадзілася ў (*Б/б*)еларусі.

На нашым (*П/n*)алесі захаваліся самыя вялікія балоты ў (*E/e*)ўропе.

Белавежская (*П/n*)ушча — самы буйны^м старажытны лес (*E/e*)ўропы.

Нясвіж належаў роду (*P/r*)адзівілаў — аднаму з самых багатых у (*E/e*)ўропе (*Паводле У. Ліскага*).



Спішыце тэкст, раскрываючы дужкі. Раствумачце правапіс вялікай і малой літар. Пісьмова дапоўніце тэкст інфармацыяй, якая пацвярджае думку аб tym, што наша краіна «багата ў чым “першая” і “самая”» (*У. Ліскі*).



Практ.
154–1



§ 20. Правапіс слоў разам, праз злучок і асобна



155. Утварыце і запішыце складаныя слова паводле пропанаваных схем. Вусна растворумачце іх правапіс.

- Кніга + сховішча = назоўнік;
- газавая + прамысловасць = назоўнік;
- высокая + якасць = прыметнік;
- шмат + галасы = прыметнік;
- генерал + маёр = назоўнік;
- кілават + гадзіна = назоўнік;
- паўночны + заходні = прыметнік;
- доўга + доўга = прыслоўе.



Пішуцца разам:

- складаныя назоўнікі, утвораныя пры дапамозе злучальныхных галосных або без іх: *льнозавод*, *далягляд*, *хлебапякарня*, *філфак*, *медсястра*;
- складаныя слова з першай іншамоўнай часткай *аэра-*, *аўта-*, *авія-*, *фота-*, *мота-*, *вела-*, *агра-*, *метэа-*, *гідра-*, *сацыя-*, *спарт-*, *стэрэа-*, *неа-* і інш.: *аэраклуб*, *аўтасалон*, *авіябілет*, *велагонка*, *метэаслужба*, *гідрастанцыя*; а таксама з прыстаўкамі і падобнымі да іх пачатковымі часткамі *а-*, *анты-*, *архи-*, *гіпер-*, *дэз-*, *дыс-*, *інфра-*, *звыш-*, *інтэр-*, *контр-*, *супер-*, *між-*, *паст-*, *псеўда-*, *ультра-* і інш.: *алагізм*, *антыгуманны*,

архіважны, дэзактывацыя, контрагент (а ле: контр-адмірал), псеўдакультура, супермаркет, міжшкольны;

- назоўнікі з дзеяслоўнай часткай на *-i* (*-ы*): *саравігалаў, вярнідуб, пакацігарошак* (а л е: *перакаці-поле, узвей-вецер*);
 - слова са скарочанай пачатковай часткай *поў-* (*паў-*): *поўнач, паўгоддзе, паўяблыка* (а л е з уласнымі назвамі: *паў-Мінска, паў-Камароўкі*);

- складаныя прыметні, якія суадносяцца:

а) са складанымі назоўнікамі, што пішуцца разам: *водаправодны* (*водаправод*), *іншаземны* (*іншаземець*);

б) са словазлучэннямі: *агульнаадукацыйны* (*агульная адука-*
ция), *дрэваапрацоўчы* (*апрацоўваць дрэва*);

в) са спалучэннямі прыслоўя і прыметніка, прыслоўя і дзеепрыметніка, калі яны абазначаюць адно паняцце: *вечназялёны, густанаселены;*

Заўвага. Захоўваюць сваю лексічную самастойнасць перад прыметнікамі і дзеепрыметнікамі прыслоўі, якія ўтварыліся ад адносных прыметнікаў: *асабліва адказны, своечасова прыняты, адносна спакойны*.

- складаныя лічэбнікі з літарным напісаннем кожнай часткі: *шэсцьдзясят, трохсоты, двухсотпяцідзесяцімільённы*; але састаўныя лічэбнікі пішуцца асобна: *сто трывцаць сем, дваццаць пяты, тры шостыя*;

- прыслоўі, утвораныя шляхам спалучэння прыназоўнікаў з іншымі часцінамі мовы: *удвая, дабяла, здалёку, надоўга, урассыпную, бесперастанку, наўздагон, паблізу, дадому, уверсе, спачатку, звечара;*

Зайўага. Асобна пішуща спалучэнні назоўніка з прыназоўнікамі **без, з, да, па, на, у**, калі пры назоўніку ёсць паясняльнае слова: *з самага ранку, з верху дрэва, на векі вечныя*.

- прыназоўнікі, якія паходзяць ад прыслоўя: *насustrач, уперарадзе, услед* (*услед за бацькам*);

- злучнікі, якія з'яўляюцца вынікам зліцця прыназоўніка з займеннікам ці словамі *колькі*, *столькі*: *затое*, *прычым*, *паколькі*, але слова злучэнні прыназоўнікаў з адпаведнымі займеннікамі ці неазначальна-колькаснымі словамі пішуцца асобна: *паволі рабіў*, *затое грунтоўна* — *за што ўзяў*, *за тое і аддаў*;

- займеннікі і прислової з постфіксами *-сь*, *-сьці*: *дзесь*, *хтосьці*, *калісцій*.



156. Прачытайце табліцу. Утварыце і запішыце складаныя слова з прыведзенымі ў табліцы часткамі.

Першая частка складаных слоў	Значэнне	Другая частка складаных слоў
метэа-	1) які мае адносіны да метэаралогіі*; 2) які мае адносіны да даследаванняў зямной атмасфери, да метэаралагічных з'яў	цэнтр, станцыя, назіранні
агра-	агранамічны	тэхніка, сядзіба, турызм
сацыя-	які мае адносіны да грамадства, да науку пра грамадства	лінгвістыка, псіхалогія
гідра-	які мае адносіны да вады, воднай энергіі	касцюм, вузел, пушка
nea-	новы	капіталізм, класіцызм, калонія

Пішуцца праз злучок:

- слова, утвораныя спалучэннем двух аднолькавых, блізкіх або супрацьлеглых па значэнні слоў: *сіні-сіні, мама-мамуся, дзе-нідзе, раз-пораз, сям-там, больш-менш* (а л е: *з вока на вока, дзень у дзень, раз за разам і інш.*);
- складаныя слова, першай або апошній часткай якіх з'яўляюцца лічбы, літары ці літарныя абрэвіятуры любога алфавіта: *70-годдзе, 9-павярховы, а-часціца* (альфа-часціца), *МАЗ-60*;
- складаныя назоўнікі:
 - утвораныя з дзвюх і больш асноў, якія спалучаюцца без злучальных галосных, а таксама назоўнікі з прыдаткам: *лён-даўгунец, жар-птушка, сон-трава, прэм'ер-міністр, норд-ост*;
 - са значэннем цэласнай адзінкі вымярэння: *тона-кіламетр, самалёта-вылет, чалавека-дзень* (а л е: *працадзень**);
 - з пачатковай часткай *віцэ-, лейб-, максі-, міні-, обер-, унтар-, штаб-* (*штабс-*), *экс-: віцэ-прэм'ер, міні-матч, обер-майстар, экс-чэмпіён*;
 - якія абазначаюць састаўныя імёны, прозвішчы, уласныя геаграфічныя назвы: *Бялыніцкі-Біруля, Давыд-Гарадок, Растоў-на-Доне*;

- складаныя прыметнікі:
 - а) утвораныя ад складаных назоўнікаў, якія пішуцца праз злучок: *генерал-губернатарскі* (*генерал-губернатар*), *санкт-пецярбургскі*;
 - б) утвораныя з дзвюх і больш асноў, якія абазначаюць раўнапраўныя паняцці: *электронна-вылічальны*, *мяса-малочны*, *беларуска-руска-ўкраінскі*;
 - в) якія абазначаюць асаблівасці ці адценні разнароднай якасці: *кісла-салодкі*, *жоўта-зялёны*;
 - г) з першай часткай *усходне-*, *заходне-*, *паўднёва-*, *паўночна-*, *цэнтральна-*, якая абазначае напрамкі свету ў іх спалучэнні: *паўднёва-ўсходні*, *паўночна-заходні*;
 - лічэнікі, якія абазначаюць прыблізны лік або ў якіх першая частка напісана лічбамі, а другая — літарамі: *восем-дзесяць гадоў*, *2-3 гады*, *25-ы*, на *10-м кіламетры*, *10-мільённы*;
 - прыслоўі, якія складаюцца з пачатковай часткі *па-* і наступнай часткі на канцавыя *-ку*, *-и (-ы)*, *-аму (-яму)*, *-ому (-ему)*, *-йму*: *па-беларуску*, *па-латыні*, *па-чалавечы*, *па-моіму*, а таксама слова *па-першае*, *па-другое* і інш.;
 - складаныя прыназоўнікі *з-за*, *з-пад*, *з-над*, *з-паміж*, *па-за*, *па-над*;
 - складаныя выклічнікі і гукапераймальныя слова: *о-го-го*, *вой-вой*, *о-ё-ёй*, *ха-ха-ха*, *ку-ку*;
 - слова з прыстаўкай *абы-*, постфіксамі *-небудзь*, *-колечы* (*-кольвечы*, *-кольвек*), часціцай *-то*: *абы-хто*, *як-небудзь*, *як-колечы*, *сказаць-то сказаў*;
- Зайвага.** Займеннікі *абы-хто*, *абы-што*, *абы-які* пры спалучэнні з прыназоўнікамі пішуцца ў трох словы: *абы ў каго*, *абы з чым*, *абы з якім* (а л е: *у абы-каго*, *з абы-якім*).
- Словы, утвораныя ад прыслоўя *абы-як*, з прыстаўкай *абы-* пішуцца разам: *абыякавы*, *абыякавасць*.
- часціца *-такі*, калі яна стаіць пасля дзеяслова: *прыйшоў-такі*, а таксама ў словах *усё-такі*, *так-такі*, *зноў-такі*, *даволі-такі*.



АБЫ-ЯКІ — АБЫЯКАВЫ

Абы-які — які-небудзь, усякі; хоць які: *абы-якая вонратка*.

Абыякавы — які не выяўляе ніякай цікавасці, увагі да каго-, чаго-небудзь, раўнадушны: *абыякавыя адносіны да працы*.

157. Прачытайце тэкст. Вызначце яго тып.

Бачыў я сон. Іду я нібыта полем. Раса пад нагамі, як срэбра, блішчыць, пераліваеца. А жыта **высокое-высокое** — увесь у ім схаваецца. Каласы **поўныя-поўныя**, аж хіляцца да зямлі і шасціць, шасціць^Ф. А неба **сіняе-сіняе**, ні воблачка на ім. А за возерам сонца ўзыходзіць. Я іду, дыхаю. А паветра **чыстае-чыстае**. І так лёгка мне, так радасна, што заспываў бы (*Паводле I. Навуменкі*).

Сфармулюйце правіла, якому адпавядаете правапіс выдзеленых слоў.

Якую сэнсава-стылістычную ролю выконваеца ў тэксле гэтыя слова?



158. Запішыце слова, якім адпавядаеца прыведзеныя лексічныя значэнні.

1. Папяровая вокладка, што агортвае пераплёт кнігі. 2. У царскай Расіі і некаторых іншых краінах: начальнік края з вышэйшай ваеннай-адміністрацыяй уладай. 3. Былы міністр. 4. Месца размяшчэння вайсковага штаба. 5. Адважны чалавек, а таксама гарэза, свавольнік. 6. Службовае званне намесніка консула. 7. Тое, што не з'яўляеца сапраўдным мастацтвам, а толькі выдаецца за яго. 8. Адзінка вымярэння энергіі і работы, роўная работе, што выконваеца за 1 гадзіну пры магутнасці току ў 1 кілават. 9. Удар, які наносіць войскі па арміі праціўніка з мэтай яго разгрому і пераходу ў наступленне. 10. Вакзал аэрапорта.

Для двед кі: *штаб(?)кватэра, контр(?)удар, супер(?)вокладка, псеўда(?)мастацтва, аэра(?)вакзал, кілават(?)гадзіна, віцэ(?)консул, сарві(?)галава, генерал(?)губернатар, экс(?)міністр*.

159. Прачытайце тэкст. Чаму Мінск лічыцца галоўным прамысловым цэнтрам нашай краіны?

Прамысловасць Мінска

Сучасны Мінск галоўны прамысловы цэнтр нашай краіны. Ён размешчаны на перакрыжаванні гандлёвых шляхоў што звязанаюць Балтыку і **Чорнае мора** а таксама Заходнюю і **Усходнюю Еўропу**.

В..лізарны навукова(?)тэхнічны і прамысловы патэнцыял беларускай сталіцы складаеца з **два..цаці пяці тысяч** малых і буйных пр..дпрыемстваў. Гэта машына(?)будаўнічыя і метала(?)апрацоўчыя заводы а так(?)сама пр..дпрыемствы электра(?)энергетыкі л..сной дрэва(?)апрацоўчай хімічнай нафта(?)хімічнай галін. Прадукцыя аўтамабільнага падшыпнікавага авія(?)рамонтнага трактарнага

маторнага оптыка(?) механічнага заводаў в..домая ў многіх краінах свету (*Паводле Н. Гальпяровіча, Н. Ванінай, В. Чаропкі, Т. Сівец*).

Спішыце тэкст, устаўляючы, дзе трэба, прапушчаныя літары, раскрываючы дужкі і расстаўляючы знакі прыпынку.

Ад выдзеленых слоў і словазлучэнняў утварыце складаныя словаў (прымет-нікі, лічэбнікі). Запішыце іх.

- Запішыце 3-5 назваў мінскіх заводаў і прадпрыемстваў, пра якія ідзе гаворка ў тэксле.



Пішуцца асобна:

- словаў ў састаўных злучніках *таму што, так што, хіба што, як толькі, як быццам, перш чым, гэта значыць, а таксама ў словазлучэннях, якія ўжываюцца ў ролі пабочных слоў: можа быць, так кажучы, такім чынам;*
- часціцы *бы (б), жа (ж)*: *прыйшоў бы, прыйшла б, казаў жа, чаму ж, а таксама што ў спалучэннях пакуль што, амаль што, толькі што, сама што, хіба што;*
- спалучэнні *без дай прычыны, усё адно, усё роўна, як след (а л е: якраз);*
- спалучэнні назоўнікаў з прыназоўнікамі: *з размаху, без памяці, без аглядкі, да адвалу, на хаду, на ляту, на памяць, на вока, пад паху;*
- спалучэнні адмоўяў *не, ні* з прыназоўнікамі і назоўнікамі: *не ў пару, не ў час, не для смеху, ні на хвіліну;*
- спалучэнні прыназоўніка *у* з назоўнікам, які пачынаецца з галоснага: *у абрэз, у адзіночку, у абдымку, у абхват.*

160. Спішыце сказы, устаўляючы прапушчаныя літары і раскрываючы дужкі. Раствумачце напісанне слоў разам, праз злучок ці асобна.

1. (*Дзе*)нідзе толькі віднеліся на гэтай н..абсяжнай з..лёнай роўн..дзі асобныя купкі (*бела*)ногіх б..розак, якія стаялі м..сцінамі, як тыя дз..ўчаты ў карагодзе (*П. Броўка*). 2. Напалеон Орда стаў (*мастаком*)вандроўнікам, аб(?)ездзіў амаль (*паў*)Еўропы, кожны раз прывозячы з падарож..аў сотні малюнкаў, акварэлляў (*Л. Пракопчык*). 3. Дзень стаяў ціхі, (*па*)асенняму ўцёлкы і (*па*)летняму празрысты^M — такія дні ў верасні бываюць даволі часта (*В. Хомчанка*). 4. Але (*усё*) роўна сонца (*з*)за лесу ўзыходзіла і (*за*)лес заходзіла (*I. Навуменка*). 5. Дзік то ў адным, то ў другім месцы выбіраў (*як*)раз тыя куточкі, дзе лепей за ўсё раслі баравікі і падасінавікі (*З. Бяспалы*).



161. Спішыце афарызымы, раскрываючы дужкі. Вусна растлумачце іх сэнс.

1. Ды калі ты не бязродны сын — гавары са мной (*па*)беларуску (*Я. Янішчыц*). 2. Жыві, шукай, усё рабі (*як*)след, каб на Радзіме твой свяціўся след (*С. Грахоўскі*). 3. Усе шляхі вядуць (*да*)хаты, выток шануючы (*с*)прад(?)век^{ен} (*У. Мазго*). 4. Жыццё заўжды — іспыт на мужнасць. Яе(*ж*) не возьмеш (*на*)пракат (*Н. Мацяш*). 5. Быць беларусам — гэта значыць за родны край згараць (*на*)дым, (*па*)беларуску чуць і бачыць (*на*)гэтым свеце і (*на*)тым (*P. Барадулін*).



162. Вусна перакладзіце тэкст на беларускую мову.

Вскоре долгожданная Масленица подкатила, настоящая, сибирская: с блинами, пельменями, жаренной в сметане рыбой, вся в бубенцах, в гривастых тройках, с кострами, песнями.

Дня за три-четыре целая орава ребятишек на широкой площади ладила «город» — очень высокий вал из снега, по гребню там-сям ёлочки утыканы. В «прощёное» воскресенье уdalьцы на конях «город» будут брать.

«Прощёное» воскресенье началось честь честью: православные к обедне повалили. Даже трезвон колоколов точно весёлый пляс. «Четверть блина, четверть блина!» — задорно подбоченивались, выплясывали маленькие колокола. «Полблина, полблина!» — приставали медногорлые середняки. И основательно, не торопясь, бухал трёхсотпудовый дядя: «Блин!» (*По В. Шишкову*).

Слоўнік

бубенец — *бразготка*

выплясывать — *вытанцоўваць, скакаць*

задорно — *з запалам, заўзяты*

орава ребятишек — *чарада дзяцей*

основательно — *моцна*

пляс — *скокі*

подбочениваться — *брацца ў бокі*

«прощёное» воскресенье — *«дараваная» нядзеля*

трезвон (колоколов) — *перазвон*

честь честью — *як мае быць*

Запішыце па-беларуску слова з тэксту, напісанне якіх адпавядае правілу «Правапіс слоў разам, праз злучок і асобна».

Чаму перазвон парайноўваецца ў тэксле з гучаннем слова **блін**?



Практ.

162-1





§ 20–1



§ 21. Правапіс прыставак, якія заканчваюцца на зычны

163. На аснове схемы сфармулуюце правілы правапісу прыставак, якія заканчваюцца на зычны. Прывядзіце ўласныя прыклады.

Правапіс прыставак, якія заканчваюцца на зычны

-**з** перад звонкімі і санорнымі зычнымі (безбароды, размеркаваць)

-**с** перад глухімі зычнымі (бясхмарны, распілаваць)

-**б, -д** пішуцца нязменна (абклейць, падбадзёрыць)



Прыстаўкі *ад-*, *над-*, *пад-*, *перад-*, *аб-* пішуцца нязменна (перед глухімі, звонкімі і санорнымі зычнымі): *адкрыць*, *адбіць*, *падняць*, *падказаць*, *абрынуцца*, *абсыпаць*.

Прыстаўкі *з-*, *уз-*, *раз-*, *без-* (*бяз-*) пішуцца перед галоснымі, звонкімі і санорнымі зычнымі: *здзівіцца*, *узгадаць*, *безабаронны*; прыстаўкі *с-*, *ус-*, *рас-*, *бес-* (*бяс-*) — перед глухімі зычнымі: *спісаць*, *успомніць*, *бяшумна*.

Калі корань слова пачынаецца з галосных *a*, *y*, *э* або ненаціскнога *i*, якое пераходзіць у *ы*, замест прыстаўкі *з-* пішацца *с-*: *сарганізаць*, *сэканоміць*, *сыграць* (а л *е*: *зымправізаць*, *зыначыць*).

На стыку прыстаўкі і кораня можа адбывацца падваенне зычных: *бессаромны*, *раззлаваць*, *аддаць*.

У словах *расада*, *расаднік* (месца, скрынка для вырошчвання расады), *расадны*, *расольнік*, *расол*, *ростань* пішацца адна літара *с*.

Калі корань слова пачынаецца збегам зычных, пасля прыстаўкі ўзнікае беглы гук [a]: *сабраць*, *сарваць*, *разагнуць*.

Прыстаўка *дэз-* пішацца нязменна: *дэзактывацыя*, *дэзынфекцыя*. У прыстаўцы *дыз-* перед галоснымі пішацца *з*, перед зычнымі — *с*: *дyzасацыяцыя*, *дysгармонія*.



РАСАДНІК — РАССАДНІК

Расаднік — месца, дзе вырошчаюць маладыя расліны (расаду) для высадкі ў ґрунт: *расаднік для агуркоў*.

Рассаднік — крыніца з'яўлення, размнажэння, распаўсюджання чаго-небудзь: *рассаднік хваробы*.

164. Спішыце сказы, раскрываючы дужкі. Раствумачце правапіс прыставак.

1. Мы выходзім з лодкі на бераг і ра(*з/c*)кладаем вогнішча (*В. Вольскі*). 2. Аксана сёrbала духмяную юшку, забываючы нават а(*ð/m*)кусваць хлеб (*А. Федарэнка*). 3. Халадзец ажно ра(*з/c*)тае ўроце (*В. Гардзей*). 4. Я люблю тваю чуйную зімнюю ціш, мой а(*b/p*)сыпаны зоркамі горад (*Г. Бураўкін*). 5. А(*ð/m*)чувалася ўрачыстасць моманту, нават нейкая прыгунятасць (*У. Гніламедаў*). 6. Малако а(*ð/m*)праўлялі малакавозамі на завод (*Н. Маеўская*). 7. Павольна ра(*з/c*)сейвалася цемра, святлела неба (*В. Гурскі*).

- Зрабіце сінтаксічны разбор сказа са звароткам.



Спалучэнне прыставачнага [д] з наступным мяккім [ц’] вымаўляеца як [ц’]: *a[ц’]існуць* (*адціснуць*), *па[ц’]ягнуць* (*падцягнуць*).

Спалучэнне прыставачнага [д] з наступным мяккім [дз’] вымаўляеца як [дз’]: *па[дз’]ець* (*паддзець*), *а[дз’]ячыць* (*аддзячыць*) (Паводле Ф. Янкоўскага).

165. Прачытайце верш. Прывядзіце прыклады перанясення ўласцівасцей жывых істот на з’явы прыроды. Як называеца гэты мастацкі прыём?

Дзень дажджу

*Аб’явілі дзень дажджу,
і як быццам дождж падслухаў,
і як быццам дождж пачуў —
цэлы дзень пле над вухам.*

*Ад налётаў дажджавых
сакавіцкі снег разлезся,
ад прыкметаў веснавых
захацеў схаваецца ў лесе.
Пад сасной старой залёг
і чакае плямай цёмнай,
калі першы ж ручаёк
панясе яго да Нёмна.*

*Цъмяна-шэрым дываном
зациягнулі неба хмары.
Дождж спявае за акном
звонкім голасам гітары.
Пад нябесны гэты душ
Падстаўляе горад плечы.
Дождж — вясне ўрачысты туш*,
Прывітання сімвал вечны.
І як тое немаўля,
пасля воднага хрышчэння
прачынаеца зямля
да вясны, да адраджэння.*

Л. Кебіч.

Выпішыце з верша слова, напісанне якіх адпавядае правілу «Правапіс прыставак, якія заканчваюцца на зычны».

Запішыце па памяці адну з выдзеленых строф (на выбар). Падкрэсліце ў словах арфаграмы. Раствумачце іх правапіс.

 У якім значэнні ўжыта ў вершы слова туш?



166. Запішыце слова, устаўляючы прапушчаныя прыстаўкі **дэз-** ('выдаленне, знішчэнне, спыненне або адсутнасць чаго-небудзь') або **дыз- / дыс-** ('парушэнне, разлад, страта чаго-небудзь').

..камфорт, ..інфекцыя, ..прапорцыя, ..актывацыя, ..функция,
..урбанізацыя, ..гармонія, ..інтэграцыя, ..кваліфікацыя, ..арыентацыя.

167. Ад прыведзеных назоўнікаў утварыце прыметнікі з дапамогай прыставак **без-**(**бяз-**), **бес-**(**бяс-**) і суфіксай. Раствумачце правапіс прыставак.

У з о р: *кры́ðа* — *бяскры́ðны*.

Вынік, чалавек, людзі, журбота, густ, колер, цана, закон, мова, тэрмін, шум, зброя, памылка, перспектыва, мяжа, сіла.



168. Спішыце прыказкі, устаўляючы прапушчаныя дзеясловы з прыстаўкамі, якія заканчваюцца на **з**, **с**.

1. Дзетак ... — не грыбоў назбіраць.
 2. Чалавек не арэх, адразу не
 3. Чужую бяду рукамі
 4. За вялікім пагонішся — і малое
 5. Хто старое ... , таму вока вон.
 6. Што было, тое
 7. Слова не верабей, выпускціў — не
 8. Сам заварыў кашу, няхай сам і
 9. Шыла ў мяшку не
 10. Не ... , чаго няма, то няхай.

Для дівчок: *ра(з/с)хлобваць, (з/с)хаваць, у(з/с)гадаваць, (з/с)губіць, у(з/с)помніць, (з/с)плыць, ра(з/с)кусіць, у(з/с)дыхаць, ра(з/с)весці, (з/с)лавіць.*



169. Пісьмова перакладзіце рэцэпт на беларускую мову, замяняючы інфінітывы дзеясловамі ў форме 2-й асобы множнага ліку загаднага ладу.

Котлета «Беловежская»

500 г свиной корейки (с костью) нарезать кусками так, чтобы каждый был с косточкой. Мясо отбить, косточку зачистить.

Приготовить фарш: обжарить одну измельчённую луковицу и нарезанную кубиками ветчину (60 г), добавить 80 г зелёного горошка, одну столовую ложку муки, соль, перемешать и слегка потушить. Чтобы масса не была слишком густой, развести её бульоном или кипячёной водой.

На подготовленные куски корейки положить фарш, скатать в виде колбаски, обмакнуть в яйце, обвалять в сухарях, затем снова обмак-

нуть в яйце и снова обвалять в сухарях. Обжарить в топлёном масле и поставить на 10-15 минут в нагретую духовку (*По энциклопедии белорусской кухни «Смачна есці»*).

Слойнік

ветчина — *вяндліна*

измельчённый — *здробнены, скрышаны*

кипячёная вода — *гатаваная вада*

корейка — *карэйка**

обвалять в сухарях — *укачаць у сухары, абсыпаць сухарамі*

скатать — *скруциць*

топлёное масло — *топленае масла*

Звязніце ўвагу!

Стандартныя скарочаныя абазначэнні метрычных мер пішуцца без кропак: *г* (грамм), *кг* (кілаграм), *см* (сантыметр), *га* (гектар).

§ 22. Правапіс *i*, *ы*, *й* пасля прыставак



170. На аснове прыкладаў сформулюйце правілы напісання літар *i*, *ы*, *й* пасля прыставак.

- а) Надышоў, абыграць, дэзынфармацыя;
- б) выйшаў, зайграць, перайменаваць;
- в) звышімклівы, суперінтэлект, контрайдэя.



1. Гук [i] пасля прыставак на галосны чаргуюцца з [й], што перадаецца на пісьме літарай *й*:

- у словах з каранямі *ic-ци*, *igr-аць*, *im-я*, *iнач-ай* на месцы ненаціскнога пачатковага каранёвага [i]: *выйсци*, *зайграць*, *пайменны*, *перайначыць*;

- у словах *займаць*, *наймаць*, *пераймаць*, *перайманне*, *праймаць*.

У астатніх выпадках пачатковы каранёвы гук [i] пасля прыставак на галосны перадаецца нязменна: *зайскрыцца*, *заікацца*, *зайнечца*, *зайнтрыгаваць*, *прайлюстраваць*, *праіснаваць*, *неістотны*, *Прыіртышиша*, *Зайлійскі*.

2. Пачатковое *i* захоўваецца пасля прыставак *звыш-*, *між-*, *пан-*, *супер-*, *транс-*, *контр-*: *звышімклівы*, *міжінстытуцкі*, *панісламізм*, *суперінтэлект*, *трансіндыйскі*, *контрайдэя*, а таксама ў складаных словах: *бортінжынер*, *спортінвентар*, *спецынструктаж*, *педінстытут*.

3. Пры спалучэнні прыставак, якія заканчваюцца на зычны (*аб-, ад-, пад-, над-, спад-, перад-, суб-, раз-, з-, уз-, дэз-*), са словамі, што пачынаюцца з *i*, вымаўляецца і пішацца *ы*: *абысци, падыграць, спадылба, субынспектар, узысци, дэзынфармацыя*.

171. Разміркуйце слова па групах у залежнасці ад таго, якая літара пішацца пасля прыстаўкі. Запішыце.

Вы..сці, за..нтыгаваць, пад..сці, між..нстытуцкі, ад..грываць, уз..ход, пера..менаваць, контр..гра, пад..граць, пра..сціся, з..начыць, супер..нтэлект, ад..сці, над..шоў, за..скрыцца, пера..сці, уз..сці, пера..начыць, дэз..нфіцаваць, за..нелы, за..сці, пра..нфармаваць, раз..шліся, спад..лба, па..шоў, звыш..мклівы, раз..грываць, на..менне, пра..снаваць, дэз..нфармацыя, вы..грыш, пры..шлі, контр..дэя, за..кацца, без..ніцыятыўны.



Сярод прапанаваных слоў знайдзіце тыя, што маюць наступныя лексічныя значэнні:

- ‘з-пад нахмураных броваў’;
- ‘увядзенне ў зман фальшывай інфармацыяй’;
- ‘змяніўшы, зрабіць іншым’.



172. Запішыце фразеалагізмы, устаўляючы, дзе трэба, прапушчаныя літары.

Вы..сці сухім з вады, дух за..маць, ады..сці ў нябыт, абы..сці бокам, пры..сці ў галаву, ад..грываць ролю, раз..грываць камедыю, пера..сці дарогу.

Растлумачце сэнс фразеалагізмаў. Складзіце сказы з трыма фразеалагізмамі (на выбар).

173. Спішыце сказы, раскрываючы дужкі і ўстаўляючы, дзе трэба, прапушчаныя літары.

1. Рутны слупок папоў(з/c) (у)верх і да..шоў да пятай ры(з/c)кі над нулём (*В. Гурскі*). 2. Найперш ёй х..целася наведаць свой пед..нстытут, даўно там (*не*)была (*З. Дудзюк*). 3. Ад..шла зіма, саступіла месца з..лёнаму ц..плу, разво(дз/дз)ю, б..розавым пупышкам, спевам с..лаўёў (*Ю. Зарэцкая*). 4. Яны паціснулі адзін аднаму рукі і вы..шлі з вагона (*Д. Пятровіч*). 5. Я(ð/ðz)віся пад..шла да (ð/ðz)вярэй

пакойчыка Лабановіча, а..чыніла і ўва..шла (*Я. Колас*). 6. На небе толькі што ўз..шла паўночная зорка (*З. Бядуля*). 7. Д..рогі с..шліся, а вось самі яны, людзі, так да к..нца жы(ц/иц)я с..сціся (*не*)зм..глі (*В. Казько*). 8. Добра, што за..грала музыка і нек..торыя па..шлі тан..цаваць (*М. Кукуць*).

- Растлумачце адсутнасць коскі перад злучнікам і ў апошнім сказе.

174. Прачытайце тэкст. Калі адбываюцца падзеі, пра якія паведамляецца ў ім?

Весела гамонячы, валачобнікі **пад..шлі** да суседняй хаты. Стукалі, стукалі — не дастукаліся. Тут жыў Гугніві Рысь, як яго дражнілі на сяле. Ён, мабыць, наўмысля не адклікаўся, бо чалавек быў скупы і непрыветны.

— Скупяндзя! — гукнуў хтось з валачобнікаў. А Плён стаў спяваць **пера..начанае віншаванне^{ел}**, **пад..грываючы** сабе на гармоніку:

Не далі яечка, каб здохла авечка!
Каб на вашай хаце лебядা расла,
Каб ваша гаспадыня ўпроч па..шла!

— Годзе табе! — закрычалі валачобнікі на Плёна. — А то яшчэ **вы..дзе** з хаты ды лаяцца стане.

Пад вясёлы **на..грыш** валачобнікі **ад..шлі** (*Паводле Я. Лёсіка*).

Выпішыце з тэксту выдзеленія словаў, устаўляючы прапушчаныя літары. Растлумачце іх правапіс.



175. Запішыце прыказкі, утвараючы ад дзеясловаў, што ў дужках, новыя слова з дапамогай прапанаваных прыставак.

1. Жыццё пражыць — не поле (*пера- + ісці*). 2. Калі (*па- + ішоў*) у бойку, дык чуба не шкадуй. 3. Каб свінні рогі, не (*с- + ішла*) б з дарогі. 4. Пакуль сонца (*уз- + ідзе*), раса вочы выесць. 5. Маной свет (*про- + ідзеши*), а назад не вернешся. 6. Няма таго злога, каб не (*вы- + ішло*) на добрае.

Якія з прыведзеных прыказак маюць наступны сэнс:

‘пакуль дачакаешся чаго-небудзь жаданага, то будзе позна і прыйдзецца перанесці шмат гора, нядолі’;

‘калі б была ў каго-небудзь улада, сіла, магчымасць, то ён крыйдзіў бы іншых, злouжываў бы сваім становішчам’?



КАНТРОЛЬНЫЯ ПЫТАННІ І ЗАДАННІ

1. Як перадаюцца на пісьме канцавыя ненаціскныя *-эль*, *-эр* у запазычаных словам?
2. У якіх марфемах літара *я* захоўваецца на пісьме незалежна ад націску?
3. У якім становішчы ў запазычаных словах пішуцца спалучэнні галосных *io*, *ia*?
4. У якіх выпадках перад спалучэннямі зычных з першымі літарамі *p*, *л* пішацца прыстаўная галосная?
5. Як праверыць правільнасць напісання звонкіх і глухіх, шыпячых і свісцічых зычных?
6. У якіх словах пішацца ўстаўная літара *ө*?
7. У якіх выпадках у запазычаных словах пішацца літара *y*?
8. Перад якімі суфіксамі і спалучэннямі суфіксальнага паходжання адбываюцца дзеканне і цеканне?
9. У якіх запазычаных словах адбываецца падаўжэнне зычных?
10. Як перадаецца спалучэнне зычных *dt* на канцы слоў іншамоўнага паходжання?
11. Калі ў прыметніках перад суфіксам *-ск-* пішацца мяккі знак?
12. У якіх выпадках слова *Дом*, *Палац* пішуцца з вялікай літары?
13. Як пішуцца слова са скарочанай пачатковай часткай *поў-* (*паў-*)?

176. Прачытайце тэкст. Падбярыце да яго загаловак у адпаведнасці з тэмай.

Сібірскі кот Васька, які жыву у бабкі Агаты, стаў маім кумірам з-за свайго пушыстага чорнага футра. Калі яго ў цемры пагладзіш супроць шэрсткі, то з яе з сухім трэскам вылятаюць бліскучыя іскрынкі — электрычныя зарады.

Наша сяброўства мацавалася на цвёрдай эканамічнай аснове. Васька вельмі любіў сырое мясо. Ідуучы да бабкі Агаты, я кожны раз запасаўся кавалачкам, і кот сустракаў мяне радасным мяўканнем.

Першым аддаць Ваську кавалачак мяса, я прымушаў яго паказваць розныя цыркавыя нумары. Ён мог дзве хвіліны стаяць на задніх лапках, умеў лічыць, лёгка распаў арыфметычную задачу $2 + 2$. Праўда, і пры лічэнні, і пры складанні ён беспамылкова мяўкаў толькі чатыры разы. На элементарную задачу $1 + 1$ Васька адказваў пагардлівым мяўчаннем, нібы сямікласнік^c, у якога раптам пацікавіліся веданнем табліцы множання.

Што ні кажыце, а бабчын кот быў вялікім разумнікам! (*Паводле М. Зарэмбы*).

Выпішыце з тэксту па два слова, у якіх:

- 1) літара **э** пішацца не пад націскам у пачатку запазычаных слоў;
- 2) у першым складзе перад націскам пішацца літара **е**;
- 3) адбываецца аглушэнне звонкіх зычных;
- 4) перад [в'] адбываюцца дзеканне, цеканне;
- 5) адбываецца падаўжэнне зычных гукаў.



Раскажыце пра свойскіх жывёл, якіх можна назваць вялікімі разумнікамі.

177. Прачыттайце тэкст. Абгрунтуйце яго падзел на абзацы.

Калі гарм..ніст за..граў полечку Максім хуцен..ка па(∂/m)бег да Алёнкі. Др..жачым гол..сам запр..сіў дз..ўчыну на танец. Хвал..ваўся раптам а(∂/m)мовіць? Але ў адка(з/c) на запрашэн..е атрымаў у падарунак шчас..лівую ўсмешку і ..дзячны позірк.

Як яны тады добра танчылі гэтую в..сёлую і ..мклівую полечку! Максім б..ражліва па(∂/m)трымліваў Алёну за тонкую талію а іхнія рукі перапл..ліся ў в..ночак. І выказ..валі толькі адну пя..чоту. Замілавана гледзячы (з/c)верху на кірпаты носік на чорныя броўкі юнак падумаў Нікому ц..бе не а(∂/m)дам! (*Паводле Г. Атрошчанка*).

Спішыце тэкст, устаўляючы, дзе трэба, прапушчаныя літары, раскрываючы дужкі і расстаўляючы знакі прыпынку.



178. Вусна перакладзіце тэкст на беларускую мову.

«Гонка легенд»

В 2015 году в Раубичах впервые прошёл уникальный фестиваль «Гонка легенд — звёзды биатлона за мир».



Идейный вдохновитель проекта — Дарья Домрачева, четырёхкратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, Герой Беларуси. Она пригласила посетить нашу страну знаменитых биатлонистов, завершивших карьеру. Олимпийские чемпионы, обладатели Больших хрустальных глобусов, многократные чемпионы мира порадовали собравшихся своей хорошей физической формой и отличным настроением. Примечательно и то, что на трассах отдельно соревновались не только легенды биатлона, но и перспективные белорусские спортсмены, представители средств массовой информации.

Прославленные биатлонисты приняли участие в автограф- и фотосессиях: болельщики могли получить автограф кумира, а также сделать фото на память со звёздными гостями.

Фестиваль уже стал традиционным, вышел далеко за пределы биатлонной трассы и вовлек любителей отдыха на открытом воздухе в другие интересные спортивные занятия (По Л. Анцух, В. Семченко).

Слоўнік

вдохновитель — *натхняльнік*

вовлечь — *уцягнуць*

обладатель — *уладальнік*

примечательно — *зnamянальна, характэрна, паказальна, цікава*

четырёхкратный — *чатырохразовы, чатырохкратны*

Знайдзіце ў тэксце слова, напісанне якіх адпавядае правілу «Правапіс спалучэння галосных у запазычаных словам».

Растлумачце напісанне вялікай і малой літар у назвах званняў, прызоў.
Вусна апішыце лагатып фестывалю «Гонка легенд».



179. У 2019 годзе ў рамках Года аддукцыі Беларусі ў Кітаі адбыўся Міжнародны конкурс праектаў «Беларусь і Кітай: мост у будучыню» (арганізатар мерапрыемства — Нацыянальны інстытут аддукцыі). У конкурсе прынялі ўдзел больш за 300 навучэнцаў Беларусі і Кітая ва ўзросце ад 15 да 18 гадоў. Дыпломам I ступені быў узнагароджаны Антоній Пацэль, навучэнец 10-га класа Бараўлянскай гімназіі (Мінскі раён), які стварыў відэаролік «Мая будучая прафесія».

Паглядзіце відэаролік, пісьмова адкажыце на пытанні, выканайце заданні.

Верш якога беларускага паэта аўтар відэароліка выкарыстаў у якасці эпіграфа?

Прадстаўнікі якой прафесіі, на думку Антонія, кожны дзень здзяйсняюць герайчныя ўчынкі? Ці згодны вы з прыведзенымі аргументамі?

Што заахвоціла аўтара відэароліка да вывучэння кітайскай мовы?

Дайце ацэнку беларускаму маўленню студэнтаў Сіянскага ўніверсітэта замежных моў.

Чаму ў Беларусі становіцца папулярным вывучэнне кітайскай мовы?
Дапоўніце аргументы Антонія ўласнымі разважаннямі.

Якую карысць прыносіць чалавеку вывучэнне моў?



180. Выканайце тэставую работу «Арфаграфічныя нормы».

Тэставая работа па арфаграфіі

1. Адзначце слова, у якіх на месцы пропуску пішацца літара **э**:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1) р..монт; | 4) рэзюм..; |
| 2) канц..лярыя; | 5) прынт..р. |
| 3) пр..тэнзія; | |

2. Адзначце слова, у якіх на месцы пропуску пішацца літара **я**:

- | | |
|---------------|--------------|
| 1) с..рада; | 4) дроб..зь; |
| 2) кал..ндар; | 5) ап..тыт. |
| 3) п..цярня; | |

3. Адзначце слова, у якіх на месцы пропуску пішацца спалучэнне літар **ыя**:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1) д..лог; | 4) кабр..лет; |
| 2) мед..цэнтр; | 5) р..лізм. |
| 3) т..рэма; | |

4. Адзначце слова, у якіх на месцы пропуску пішацца літара **ё**:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1) ..гурт; | 4) рады..тэхніка; |
| 2) і..н; | 5) міль..н. |
| 3) рады..біялогія; | |

5. Адзначце прыклады, у якіх на месцы пропуску пішацца літара **і**:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1) думкі ..мклівяя; | 4) пад ..льдзінай; |
| 2) пры..мчацца; | 5) за..ржавець. |
| 3) чулася ..ржанне; | |

6. Адзначце правільна напісаныя слова:

- | | |
|---------------|--------------|
| 1) мягкі; | 4) малацьба; |
| 2) дакладчык; | 5) эгзамен. |
| 3) спаччына; | |

7. Адзначце слова, у якіх парушаны арфаграфічныя нормы:

- | | |
|---------------|---------------|
| 1) расшпліць; | 4) змагаешся; |
| 2) на досцы; | 5) зжаўцець. |
| 3) раскашчык; | |

8. Адзначце слова, у якіх на месцы пропуску пішацца літара **в**:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1) на..одшыбе; | 4) ..абласны; |
| 2) ..обласць; | 5) ..угаль. |
| 3) ..опера; | |

9. Адзначце слова, у якіх на месцы пропуску пішацца літара **ў**:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1) ва ..нівермагу; | 4) Вера ..льянаўна; |
| 2) ліноле..м; | 5) фа..на. |
| 3) прыслоўе «..нізе»; | |

10. Адзначце слова, у якіх пішацца спалучэнне літар **дз**:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1) (<i>ды/дзи</i>)візія; | 4) абе(<i>д/дз</i>)ве; |
| 2) каман(<i>ды/дзи</i>)роўка; | 5) Ін(<i>ды/дзи</i>)я. |
| 3) ме(<i>ды/дзи</i>)цына; | |

11. Адзначце слова, у якіх прапушчана літара:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1) суд..зя; | 4) узвыш..а; |
| 2) (з) руплівасц..ю; | 5) саван..а. |
| 3) бас..ейн; | |

12. Адзначце слова, у якіх на месцы пропуску пішацца мякі знак:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1) чац..вер; | 4) піс..меннік; |
| 2) астрахан..скі; | 5) сем..дзесят. |
| 3) жнівен..скі; | |

13. Адзначце слова, у якіх на месцы пропуску пішацца апостраф:

- | | |
|------------------|------------------|
| 1) вераб..і; | 4) аб..інець; |
| 2) парц..ера; | 5) праваслаў..е. |
| 3) двух..ярусны; | |

14. Адзначце прыклады, у якіх пішацца вялікая літара:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1) (<i>B/b</i>)іцебшчына; | 4) Лядовы (<i>P/p</i>)алац; |
| 2) (<i>D/d</i>)зень пагранічніка; | 5) (<i>O/o</i>)рдэн Працоўнай Славы. |
| 3) (<i>D/d</i>)амоклаў меч; | |

15. Адзначце слова, якія пішуцца праз злучок:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1) гідра(?)тэхніка; | 4) паў(?)Еўропы; |
| 2) абы(?)якавы; | 5) экс(?)міністр. |
| 3) паў(?)вядра; | |

16. Адзначце слова, якія пішуцца разам:

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1) сіва(?)грывы; | 4) водна(?)салявы; |
| 2) пад(?)вечар; | 5) доўга(?)жыхар. |
| 3) у(?)зімку; | |

17. Запішыце назоўнік *Нарач* у форме творнага склону.

18. Да назоўніка *гвардыя* падбярыце аднакаранёвы прыметнік, запішыце.

19. Запішыце слова, у якім дапушчана памылка, згодна з арфаграфічнай нормай:

- | | |
|--------------|----------------|
| 1) капусны; | 4) кантрастны; |
| 2) помслівы; | 5) Рэмбрант. |
| 3) бліснуць; | |

20. Запішыце па-беларуску словазлучэнне *литературное объединение*.

Лексічныя нормы



§ 0–23



§ 1–23



§ 2–23



§ 3–23



§ 4–23



§ 23. Ужыванне слова ў адпаведнасці з яго лексічным значэннем, адрозненне многазначных слоў і амонімаў

181. Прачытайте тэкст.

Слова з'яўляеца асноўнай адзінкай мовы. З дапамогай слоў называюцца ўсе шматлікія з'явы і прадметы навакольнага асяроддзя, іх прыметы, дзеянні, стан. Ад дакладнасці ўжывання слоў у маўленні заўежаць правільнасць перадачы інфармацыі і ўзаемаразуменне паміж слухачамі (читачамі).

Лексічныя нормы характарызуюцца тым, што яны адносна свабодныя. Так, у мастацкім стылі могуць ужывацца, калі гэтага вымагае сітуацыя маўлення, дыялектныя, прастамоўныя, нават жаргонныя слова, якія недапушчальныя ў навуковым і афіцыйным стылях. Не з'яўляеца парушэннем нормы выкарыстанне прастамоўнай лексікі ў гутарковым стылі, бо яна не супярэчыць нязмушаным абставінам маўлення. Выбар слова нярэдка абумоўлены не нормай, а мэтазгоднасцю. Можна сказаць, што **лексічная норма** — гэта правільна выбранае і да месца выкарыстанае слова ў яго агульнавядомым значэнні. Няправільны выбор слова і яго ўжыванне з неўласцівым значэннем прыводзіць да ўзнікнення **маўленчых (лексічных) памылак**.


Задайце ўдакладнільныя пытанні па змесце тэкstu і адкажыце на іх.

182. Вызначце, якія са слоў не адпавядаюць прыведзеным лексічным значэнням.

1. Трыбуна — узвышэнне для выступлення прамоўцы.
2. Крыжачок — беларускі народны танец.
3. Салярый — месца, дзе здабываюць соль.
4. Канфлікт — сутыкненне розных бакоў, поглядаў, сіл.
5. Спрынт — бег, плаванне і інш. на кароткія дыстанцыі.
6. Трылогія — пяць літаратурных або музычных твораў аднаго аўтара, аўяднаных агульнай ідэяй.
7. Тэлемост^{сл} — тэлевізійная сустрэча

на далёкія адлегласці пры дапамозе касмічных установак, прыбораў. 8. Кашалот — буйное млекакормячае атрада кітоў. 9. Каstryчнік — дзялятны месяц каляндарнага года.

183. Прачытайце схему. З апорай на яе вызначце, якія памылкі дапушчаны ў сказах. Выпраўце іх і запішыце правільныя сказы.



1. Недзе высока ў небе звінеў тоненъкі галасок, як быццам нехта нябачны гуляў на флейце. 2. Добра падумаўши, Зося зрабіла правільны вынік: гроши трэба здаць у міліцыю. 3. Дзеці пазіраюць на свет шырока расчыненымі вачымі. 4. Васіль з Ганнай стаялі моўчкі без слоў. 5. Шмат твораў стварыў Якуб Колас для дзяцей. 6. Потым быў шпіталь, амуніцыя адной нагі і хвіліны душэўнай слабасці. 7. На першым пасяджэнні быў прыняты і статус таварыства аматараў музыки.

184. Словы могуць мець адно або некалькі лексічных значэнняў. Адпаведна выдзяляюцца адназначныя і мнагазначныя слова.

Запішыце мнагазначныя слова паводле прыведзеных значэнняў.

1. Падземная^e частка расліны, пры дапамозе якой яна замацоўваецца ў зямлі і атрымлівае пажыўныя рэчывы; частка воласа, зуба, пазногця, якая знаходзіцца ў целе; асноўная частка слова (без суфіксаў і прыставак).

2. Зямля з усім, што на ёй існуе; усё жывое, усё навакольнае; свет; чалавечая супольнасць, аб'яднаная пэўным грамадскім ладам, культурнымі і грамадска-гістарычнымі адзнакамі.

3. Упрыгожанне з кветак або галінак, сплеценых у кружок; нанізаныя на нітку грыбы, пацеркі і пад.; рад бярёнаў зруба.

4. Памяншальна-ласкальнае ад слова «коń»; востры верхні край, грэбень страхі; любімая тэма размовы, любімы занятак каго-небудзь.

5. Частка нагі, дзе злучаюцца бядровая і галёначная косці; частка чаго-небудзь сагнутага, непрамога ад аднаго згібу або павароту да другога; асобная частка, закончаны матыў у музычным творы; пакаленне ў радаслоўнай.

 Мнагазначныя слова патрэбна адрозніваць ад амонімаў. **Амонімы** — слова з розным лексічным значэннем, яны не маюць паміж сабой сэнсавай сувязі (як мнагазначныя слова), таму і ў слоўніках падаюцца ў розных артыкулах.

Пры адрозненні амонімаў ад мнагазначных слоў трэба вызначыць, ці ёсьць паміж значэннямі сэнсавая сувязь. Калі яна назіраецца, перад намі мнагазначнае слова, калі не — амонімы.

185. Знайдзіце ў тлумачальным слоўніку прыклады амонімаў і мнагазначных слоў. Раскажыце, як яны падаюцца ў слоўніковых артыкулах.

186. Вызначце, якія з выдзеленых слоў у прыведзеных пárах з'яўляюцца амонімамі, а якія — мнагазначнымі.

- 1) Правіць краінай — **правіць** коńмі;
- 2) абрац памінання продкаў **Дзяды** — расліна дзяды;
- 3) **вастрыйё** штыка — **вастрыйё** сатыры;
- 4) прыгожы **від** на мора — рэдкі **від** птушак;
- 5) рэчка **высахла** — дзяўчына **высахла** ад перажыванняў;
- 6) герайчная **быліна** — адна **быліна** пры дарозе хісталася ад ветру;
- 7) музычная **нота** «до» — **нота** пратэсту.

187. Прачытайце верш. На якой моўнай з'яве заснаваны жарт?

Прыйшоў рагач.
— Завуць вас як?
Адказвае спакойна:
— Як.

P. Барадулін.

У якім значэнні (прыслоўя, злучніка ці часціцы) ужываецца слова **як** у пытальнym сказе?



Раскрыце значэнне слова **рагач**. Якім способам яно ўтворана?

 Складзіце і запішыце слоўніковыя артыкулы слова **як**.



188. Раскрыйце значэнні міжмоўных амонімаў.

Гонар (беларуск.) — гонор (руск.), гасцінная (беларуск.) — гостиная (рус.), гусеніца (беларуск.) — гусеница (рус.), дараваць (беларуск.) — даровать (руск.), дзіўны (беларуск.) — дивный (рус.), месяц (беларуск.) — месяц (рус.), нагадаць (беларуск.) — напоминать (рус.), наказаць (беларуск.) — наказать (рус.), мір (беларуск.) — мир (рус.), згубіць (беларуск.) — сгубить (рус.), трус (беларуск.) — трус (рус.).



Разгледзьце фотаздымкі. Якія міжмоўныя амонімы яны ілюструюць? Складзіце сказы з беларускімі словамі. Сказы запішыце. Якія слова адпавядаюць ім у рускай мове?

189. Прачытайце тэкст. Спішыце абзац, у якім падаецца рэцэпт гатавання мараканскаага чаю. Раскрыйце дужкі, устаўце прапушчаныя літары, паставіце неабходныя знакі прыпынку.

Мараканскі чай

У мараканскім кафэ гучаць мяккія, пяшчотныя мелодыі. Музыканты ў круглых шапачках — фесках — сядзяць пасярод невялікага памышкання. Вакол нізенькія столікі і канапкі на трох-четырох чалавек.

На сценах вісяць старажытныя арабскія стрэльбы з даўжэзнымі стваламі і перламутравымі інкрустацыямі на прыкладах, крывыя шаблі, кінжалы, гліняныя і драўляныя блюды.

Афіцыянт у белым адзенні і чырвонай фесцы прыносіць невялікія вузкія шклянкі з зялёным чаем. У кожнай з іх — лісточки мяты. Вельмі салодкі^Ф і духмяны, мараканскі чай прыемна ахалоджвае рот і горла.

Нам тлумачаць як трэба гатаваць чай па(?) мараканску. У медны чайнік засыпаецца зялёны чай і кладзецца столькі цукр.. колькі можа зм..сціцца ў чайнік... Усё гэта завар(?)ваецца і насто(?)ваецца. Потым у густы гарачы сірап кладуць свежыя лісты мяты. Перад tym як наліць у шклянку ча.. туды так(*сама*) кладуць мяту. Пасля таго як выпіты першыя шклянкі у чайнік кладзецца новая порцыя цукр.. і новыя лісты мяты наліваецца свежы вар. Чай больш не па(*ð/t*)сыпаецца. У Марока зялёны чай прыгатава(*н/нн*)ы такім спосабам з(?)яўляецца любімым нацы..нальным напоем.

Мараканцы ў кафэ гучна сёрбаюць мяты чай і прыцмокваюць з вялікім задавальненнем. Мы п'ём з не меншай асалодай. Нам мараканскі чай спадабаўся (*Паводле В. Вольскага*).

У якіх значэннях ужыты ў тэксле назоўнік чай?

Для дадзенага чай — 1) высушаныя і асобым спосабам апрацаваныя лісты вечназялёнага чайнага дрэва, на якіх настойваюць духмяны напітак; 2) гарачы напітак, настоены на лісці гэтай расліны; 3) працэс піцця такога напітку.



Як адным словам беларусы называюць працэс піцця чаю?

Да якіх слоў — адназначных ці мнагазначных — адносіцца назоўнік блюда ў беларускай мове, слова блюдо ў рускай?

Як называюцца пары слоў тыпу прыклад — прыклад, стрэльба — стральба?

На аснове якога спосабу пераносу — метафары, метаніміі ці сінекдахі — узнікла новае значэнне ў назоўніка шклянка ў словазлучэнні выпіты першыя шклянкі?

• Выпішыце з тэксту назоўнікі і прыметнікі з суфіксамі суб'ектыўнай ацэнкі. Абазначце суфіксы. Якія дадатковыя сэнсавыя адценні яны надаюць словам?

Этымалагічна слова гарбата паходзіць ад польскага *herbata*, а тое ў сваю чаргу — ад лацінскага *herba* ‘зелле’ і новалацінскага *thea* (ад кітайскага *tē* ‘высушаныя лісты раслін сямейства чайных’). З улікам этымалагічнай даведкі вызначце, якое з прыведзеных тлумачэнняў лексічнага значэння слова гарбата з'яўляеца, на вашу думку, найбольш правільным. Абгрунтуйце сваё меркаванне.

1) Гарбата — тое, што і чай (*A. M. Булыка*).

2) Гарбата — чай, завараны на травах (*I. P. Шкраба*).



Раскажыце пра вядомыя вам спосабы гатавання чаю.



190. Падрыхтуйце на аснове табліцы вуснае паведамленне пра лексіка-семантычныя катэгорыі слоў.

Лексіка-семантычныя катэгорыі слоў		
Амонімы (рознае значэнне, аднолькавае напісанне і вымаўленне)	лексічныя (належаюць да адной часціны мовы)	каса ‘прылада працы’ — каса ‘від прычоскі’
	амафоны (супадаюць у гучанні)	код ([кот]) — кот; казка ([каска]) — каска
	амографы (супадаюць у напісанні)	мука́ — мӯка; парá — пárpa
	амаформы (супадаюць у пэўных граматычных формах)	пілá (назоўнік і дзеяслоў у форме прошлагана часу)

Лексіка-семантычныя катэгорыі слоў		
Сіонімы (розныя адценні значэння)	сэнсавыя (семантычныя) (адрозніваюцца адценнямі значэння)	злосць, гнеў, абурэнне; рашуча, катэгараўчна
	стылістычныя (адрозніваюцца стылістычнай афарбоўкай)	лёс, доля, наканаванасць, планіда
	сэнсава-стылістычныя (адрозніваюцца адценнямі значэння і стылістычнай афарбоўкай)	скардзіца, ныць, хныкаць
	кантэкстуальныя (выступаюць у якасці сіонімаў толькі ў пэўным контексле)	(рашучасць) слабела, мякчэла, сіхала, нікла
Антонімы (супрацьлеглае значэнне)	дзень — ночь; высока — нізка; любіць — ненавідзець	
Паронімы (рознае значэнне, падобнае вымаўленне і напісанне)	пісьмовы — пісьменны; адрасат — адрасант; быць — біць	

191. Прачытайте тэкст.

Вогнікі зніклі

Якуб Колас любіў малаянічыя краявіды Пухаўшчыны. У 1935 годзе ён з сям’ёй летаваў у хаце лесніка Волеся Бранавіцкага.

У нядзельку завітала да Бранавіцкіх пляменніца Алена. Паклала на стол кавалачак сыру.

— Вось гасцінец вашаму Міколку прынесла.

Але Міколка да пачастунку нават не дакрануўся.

— Нядобрыцца яшчэ яму, — растлумачыла маці Вольга Сцяпанайна. — Праўда, пачуваецца лепш, чым учора. То ж, было, плямы ружовыя на целе выступілі. Вусны вогнікам абсыпала. Да доктара трэба. А дзе ўзяць доктара ў нашай Загібелльцы?

І расказала, як дапамог сынку Колас. Ён агледзеў Міколку, пра сёе-тое распытаў, а потым і кажа:

— Дайце мне рыдлёўку і палатняную торбачку. Пайду лекаў пашукаю.

Пайшоў Колас на балота, накапаў там сушаніцы. Прамыў, апусціў у гладыш, заліў кіпенем. Праз гадзіны трох змазаў Міколкавы вусны змочанай у адвары ваткай. Пад вечар паўтарыў лячэнне. Вогнікі пад раніцу і зніклі. Як і не было іх.

Вольга Сцяпанаўна падзякавала Коласу і пацікаўлася:

— Адкуль вы, Канстанцін Міхайлавіч, ведаецце, як немач выганаць з чалавека?

— У нашай сям’і дзееці часта хварэлі, — адказаў Колас. — Маці лячыла нас адварам траў. От і засталося тое з дзяцінства. Мята добра хворыя бронхі лечыць, крапіўка апетыт прыбаўляе. А калі сэрца баліць, трэба пустырнік заварыць. У вашым гародчыку, бачыў, шмат яго расце.

Праз тыдзень усе жыхары Загібелікі ведалі пра ўмельствы народнага доктара, які летаваў у Бранавіцкіх.^{сн} Калі хто ў вёсцы захварэе, то ішлі да Якуба Коласа.

У верасні пісьменнік пакідаў вёску — ад’язджаў у Мінск. Правесці яго прыйшлі ўсе жыхары Загібелікі (*С. Зубкоўскі*).



Раскрыйце сэнс слоў летаваць, немач, нядобрыцца, пачувацца.

Суднясіце словаў ў левым слупку з іх значэннямі ў правым.

1) вогнік (*разм.*)

а) ‘балотная лекавая расліна’

2) сушаніцы

б) ‘збан без ручкі’

3) гладыш

в) ‘хвароба, якая суправаджаецца высыпкай на твары, вуснах’

● Выпішыце з тэкstu прыклады дзеясловаў у форме цяперашняга, прошлага і будучага часу.

● Знайдзіце ў апошнім абзакце назоўнік, які адпавядае наступным лексіка-граматычным характеристыстykам: агульны, адушаўлённы, асабовы, канкрэтны; мужчынскага роду, 2-га скланення; ужыты ў форме назоўнага склону адзіночнага ліку; у форме роднага склону адзіночнага ліку мае канчатак **-а**.

Раскажыце пра афармленне на пісьме дыялогу.



Раскажыце, як Якуб Колас лячыў Міколку. Назавіце травы, з дапамогай якіх у народзе лечаць хваробы бронхаў, сэрца, павышаюць апетыт.

Як называецца лячэнне травамі? Якія вы ведаецце спосабы такога лячэння? Раскажыце пра адзін з іх.

§ 24. Правілы выкарыстання сінонімаў, антонімаў, паронімаў

192. Прачытайте выказванні. Знайдзіце і выпішыце сінонімы, вызначце іх сэнсава-стылістичную ролю, ахарактарызуйце сферу ўжывання (пры неабходнасці ка-рыстайцяся табліцай «Лексіка-семантычныя катэгорыі слоў» да практыкавання 190).

1. Вось людзі гавораць, што вясну да нас прыносяць ластаўкі. Пэўна, так яно і ёсць^Ф у мясцінах, дзе не ведаюць антонаў. На Палессе ж, у палескую вёску, нясе вясну на сваіх магутных крылах бусел (*В. Казько*).

2. Ну, кажуць тыя кумы, як гэта ў нас бывае зімою, калі добра падзьме? Замець? Кудаса? Завіруха? Мяцеліца? Усё не так. А потым і схамянуліся: зі-ма-ве-я (*Я. Брыль*).

3. Прабегшы^c некалькі хат, Арцём завярнуў на агароды, шуснуў у жыта, адтуль разораю заламаў у вулачку і пасучыў проста да калодзежа... (*Я. Колас*)

4.

Дождж

Быў жа ён зусім малы,
А як стаў на ножкі,
Абабег усе вуглы,
Абскакаў дарожкі^Ф.
Што гарэзняку гара,
Дрэвы, агароджа!
Выбег з нашага двара
І ўстаяць не можа.
Дыб, дыб, дыб —
І на сцяну,
Шлях далейшы сочыць,

У завулак сігануў,
На трамвай ускочыў.
На прыпынку святлафор
Лыпнуў грозна вокам.
Ён — з падножкі і папёр
Вуліцай шырокай.
Не зважае на агні,
Смаліць на чырвоны.
Калі хочаш — дагані,
Дзе там — не дагоніш!

B. Вітка.

193. Вызначце ў сінанімічных радах стылістычныя сінонімы. У якіх стылях маўлення яны могуць выкарыстоўвацца?

1. Іспі, ступаць, крочыць, маршыраваць, пхнуцца, дыбаць, сунуцца, валачыся, джгаць. 2. Бясплатна, дарэмна, дарма, дарам, на дармаўшчыну, за так. 3. Палёгка, уступка, паблажка, ільгота, прывілея. 4. Лёс, доля, наканаванасць, планіда.

194. Падбярыце да прыметнікаў сінонімы. Абгрунтуйце сваё меркаванне.

Лёгкая сумка, лёгкая задача, лёгкі мароз, залаты харектар, жалезная воля, свінцовы погляд, свінцовая хмары, воўчы апетыт.

Звязніце ўвагу!

У мнагазначнага слова могуць быць розныя сінонімы, якія адносяцца да розных яго значэнняў: *жалезны харектар* — *цвёрды, стойкі харектар*; *жалезныя рукі* — *моцныя, дужыя рукі*; *жалезная логіка* — *строгая, правільная логіка*.



195. Дапішыце прыказкі, устаўляючы патрэбныя антонімы.

1. Любіш узяць — любі і
2. Добрае чуваць далёка, а ... яшчэ далей.
3. Ластаўка дзень пачынае, а салавей
4. Рыхтуй летам сані, а ... калёсы.
5. Згода збірае, а ... растрасае.
6. Блізка відаць, ды ... дыбаць.
7. Новых сяброў набывай, ды ... не забывай.
8. Лепш трошкі зрабіць, чым ... нагаварыць.
9. Лёгка пасварыцца, ... памірыцца.

Звязніце ўвагу!

Антонімы адносяцца да адной часціны мовы: гэта могуць быць назоўнікі (*ноч* — *дзень*); дзеясловы (*пачынаць* — *заканчваць*); прыметнікі (*высокі* — *нізкі*); прыслоўі (*далёка* — *блізка*). Кожнае значэнне мнагазначнага слова мае свае антонімы: *свежы хлеб* — *чэрствы хлеб*; *свежы след* — *даўні, учарашині след*.

196. Вызначце, якія пары слоў не з'яўляюцца антонімамі.

1. Вясёлы — сумны.
2. Наш — ваш.
3. Ты — вы.
4. Кароткі — доўгі.
5. Высокі — нізкі.
6. Ранак — вечар.

197. Падбярыце антонімы да прыметнікаў. Запішыце словазлучэнні парамі.

1. Злы сабака, злы час, злы мароз.
2. Пустое вядро, пустая размова.
3. Цесны абутак, цесныя адносіны.

198. Прачытайце тэкст. Раскажыце на яго аснове пра паронімы.

З дакладнасцю ўжывання слоў цесна звязана ўжыванне **паронімаў**, слоў адной часціны мовы з гукавым і структурным падабенствам, але з розным лексічным значэннем:

каменны — выраблены, пабудаваны з каменю (*каменны будынак*) і *камяністы* — пакрыты, усыпаны каменнем, з вялікай колькасцю камення (*камяністая дорога*);

эфектны — які стварае ўражанне, эфект, прыцягвае ўвагу (*эфектны ўчынак*) і *эфектыўны* — які прыводзіць да патрэбных вынікаў, дзейсны (*эфектыўны спосаб*).

Паколькі паронімы маюць гукавое і структурнае падабенства, то часта ў маўленні адно слова ўжываецца замест другога, што з'яўляецца прычынай маўленчых памылак. Каб іх пазбегнуць, трэба выкарыстоўваць слоўы з вядомым лексічным значэннем, а пры ўзнікненні цяжкасцей звязтацца да тлумачальнага слоўніка або слоўніка паронімаў.

199. Прачытайце прыклады з рубрыкі «Дакладнасць маўлення». Абгрунтуйце наяўнасць узаемасувязі паміж культурай маўлення і правільным выкарыстаннем паронімаў.



АБАГУЛЬНІЦЬ — АБАГУЛІЦЬ

Абагульніць — выразіць у агульным палажэнні вынікі назіранняў над асобнымі фактамі, з'явамі: *абагульніць факты*.

Абагуліць — зрабіць асабістае, уласнае калектыўным, грамадскім: *абагуліць маёмы*.

ДЗЕЙНЫ — ДЗЕЙСНЫ

Дзейны — надзвычай энергічны, актыўны: *дзейны чалавек*.

Дзейсны — здольны актыўна ўздзейнічаць на што-небудзь: *дзейсныя меры*.

● Якія арфаграфічныя правілы ілюструюць прыведзеныя прыклады? Расскажыце гэтыя правілы, прывядзіце іншыя прыклады.

200. Раствумачце розніцу паміж словамі. Пры неабходнасці карыстайцеся тлумачальным слоўнікам або слоўнікам паронімаў.

Грамадскі — грамадзянскі, фантазія — фантастыка, чалавечы — чалавечны, ганаровы — ганарысты, рэальны — рэалістычны, пісьменны — пісьмовы, суседні — суседскі.

201. Знайдзіце памылкі ва ўжыванні паронімаў. Выправіце іх і запішыце правільныя сказы.

1. А зараз даводзяць, што яны [кратары] ад падзення метэораў!.. (*A. Карпюк*). 2. Па эфектыўнасці дзеянняў нашай авіяцыі гэты выпадак не мае прэтэндэнта ў ходзе Вялікай Айчыннай вайны (*«Звязда»*). 3. Культывацыя толькі адной культуры, як вядома, прыводзіць да масавага размнажэння шкоднікаў (*«Звязда»*). 4. Колькасная перавага коласаўскага слоўніка тлумачыцца тым, што ў ім шмат слоў дыялектичных, мясцовых, абласных (*ЛiМ*).

202. Выканайце заданні. Пры ўзнікненні цяжкасцей можаце звярнуцца да рубрыкі «Дакладнасць маўлення», змешчанай ніжэй.

1. Вызначце, якія літары прапушчаны ў словах, і знайдзіце «лішніе».

Г..наровы, г..нарысты, г..нар, г..нарлівы, г..нарыцца.

2. Укажыце, як называюцца слова тыпу *ганарысты*, *ганаровы*, *ганарлівы*.

- а) Сіонімы;
- б) антонімы;
- в) паронімы;
- г) амонімы.

3. Укажыце, якое з прыведзеных слоў прапушчана ў сказе «Наша настаўніца ўзнагароджана ... граматай Міністэрства адукацыі». Растлумачце правапіс вялікай і малой літары ў словах.

- а) (*Г/г*)анарыстай;
- б) (*Г/г*)анаравай;
- в) (*Г/г*)анаарлівай.

4. Як называецца байка Кандрата Крапівы, што пачынаецца наступнымі словамі: «Бывае, праўда вочы коле...»?

- а) «Ганаровы Парсюк»;
- б) «Ганарлівы Парсюк»;
- в) «Ганарысты Парсюк».



ГАНАРЛІВЫ — ГАНАРОВЫ — ГАНАРЫСТЫ

Ганарлівы — поўны гордасці, усведамлення сваёй важнасці, перавагі: *ганарлівая дзяўчына*.

Ганаровы — 1) які карыстаецца пашанай; пачэсны: *ганаровы госьць*; 2) які даецца, прысвойваецца за вялікія заслугі: *ганаровае званне*; 3) выбраны ў знак высокай павагі, пашаны: *ганаровы прэзідыйум*; 4) які з'яўляецца выражэннем гонару, праводзіцца ў знак павагі: *ганаровая вахта*.

Ганарысты — пагардлівы, пыхлівы; фанабэрыйсты: *ганарысты чалавек*.



§ 24-1



203. Спішыце тэкст, устаўляючы прапушчаныя літары і выбіраючы з дужак неабходныя слова. Абгрунтуйце свой выбар.

Чаму чай (*называюць/клічуць*) байхавым

§ 24-2



Мы п..м чай, які (*называюць/клічуць*) байхавым. Назва гэта паходзіць ад кітайскага слова *бай-хоа* — ‘белая.. (вейка/вечка)’. Так пакітайску (*называюць/клічуць*) (*срэбныя/серабрыстыя*) варсінкі, якія пакрываюць (*адзін/адну*) (*бок/старану*) чайных (*лісцяў/лістоў*). Як гэта часта бывае, слова «байхавы» даўно (*згубіла/страціла*) свой першапачатковы сэнс, і цяпер так (*называюць/клічуць*) толькі (*сытучыя/сыпкія*) гатункі ча..^{ся} (*Паводле «Кнігі пра смачную і здаровую ежу»*).

§ 24-3



§ 24-4



204. Выканайце тэставую работу «Лексічнае значэнне слова».

Фразеалагічныя нормы



§ 0–25



§ 25. Правілы ўжывання фразеалагізмаў у маўленні

Фразеалагічная норма — такое ўжыванне фразеалагізмаў, якое прынята ў маўленчай практыцы і замацавана ў адпаведных слоўніках.

205. Прачытайце выразна верш. Як у ім характарызуецца роля слова?

Слова

Над намі словы ўладараць.
Мы чуем і гаворым іх.
Яны то здружаць, то пасвараць
Сяброў і ворагаў маіх.
Бо словы розныя бываюць.
Адны — агню стрымаюць шквал,
Другія словы забіваюць
Усё жывое напавал.
Ад слова сэрца халадзее,
Праходзіць сон і забыццё,

Ад слова рушацца надзея,
Ад слова свеціцца жыццё.
Ад слова вырастаюць крылы,
А ў сэрцы стукае любоў,
Ад слова прыбываюць сілы,
Дык не шкадуйце шчырых слоў!
А здатным толькі на дакоры
І гучна словамі грымець,
Каб не прыносіць людзям гора,
Было б найлепей^с анямець.

С. Грахойскі.

Назавіце ўстойлівыя выразы і фразеалагізмы, ужытыя аўтарам. Раскрыйце іх сэнс, ахарактарызуйце сэнсава-стылістичную ролю ў вершы.

Звязніце ўвагу!

Маўленчая практыка замацавала за кожным фразеалагізмам пэўнае значэнне ці значэнні, кампанентны склад, структурную арганізацыю, спалучальнасць са словамі кантэксту... Складанасць фразеалагізмаў як моўных адзінак, супярэчнасць паміж іх сучасным і першапачатковым значэннем, паміж іх цэласным зместам і расчлянёной формай ствараюць пэўныя цяжкасці пры іх ужыванні і патрабуюць добрага валодання нормамі (*I. Лепешаў*).

206. Устанавіце адпаведнасць паміж фразеалагізмамі і словамі-суправаджалльнікамі, з якімі гэтыя фразеалагізмы ўжываюцца ў маўленні. Запішыце іх разам са словамі-суправаджалальнікамі. Раскрыйце значэнне фразеалагізмаў.

Словы-суправаджалальнікі	Фразеалагізмы
блытаць	на горкі яблык
збіць	як мыш пад венікам
прыходзіць	да грэчаскіх каляд
крывіцца	боб з гарохам
адкладваць	у свіныя галасы
сядзець	як серада на пятніцу

207. Устаўце ў сказы прапушчаныя фразеалагізмы з кампанентамі-лічэбнікамі ў адпаведнасці з прыведзенымі лексічнымі значэннямі.

Запішыце сказы, замяніўшы лічбы словамі.

Сказ	Значэнне фразеалагізма
1. Дзянёк быў сонечны, і апранутая ў цёплы ка- жух Маечка была ... ад радасці (<i>У. Краўчанка</i>).	‘быць бязмерна шчаслівым, вельмі задаволеным’
2. — А я дзень пры дні сяджу ... і свету бела- га не бачу, — звычайна скардзіўся Пцічкін (<i>І. Новікаў</i>).	‘не выходзячы з дому, з па- мяшкання’
3. Аксён Каль верыць у праўду, у тую адвечную праўду, якой так прагна чакае народ і якая ... хаваецца ад яго (<i>Я. Колас</i>).	‘недзе далёка і надзейна (таіць, хаваць)’
4. Месца пад падлогай, кожную дошку самой падлогі Міколка ведаў ... , бо не раз рабіў ён на- лёты сюды са сваімі таварышамі (<i>М. Лынъкоў</i>).	‘(ведаць) вельмі добра, грун- тоўна, да дробязей’
5. Марчук вам ... : ён пляменнік вашай стрыеч- най цёткі (<i>Я. Радкевіч</i>).	‘вельмі далёкі сваяк’

Для даведкі: у 4 сценах; 10 (7) вада на кісялі; на 7 небе; за (пад) 7 зам-
камі (за 7 пячаткамі); як свае 5 пальцаў.

208. Вызначце, да якіх фразеалагізмаў няправільна падабраны словы-
сінонімы. Запішыце правільныя варыянты.

- Павесіць галаву — засумаваць.
- Біць лынды — гультаяваць.
- Кроў з малаком — хітры.
- Пад бокам — блізка^Ф.
- Хоць гаці — далёка.
- У свіныя галасы — рана.
- Лахі пад пахі — хутка.

209. Выпішыце з тлумачальнага слоўніка фразеалагізмы з кампанентам сцяна, якім адпавядаюць наступныя лексічныя значэнні:

- а) ‘пад надзеінай аховай каго-небудзь, спакойна’;
- б) ‘нічога не дзейнічае на каго-небудзь’;
- в) ‘неадольная перашкода; поўная ізаляванасць ад каго-небудзь, чаго-небудзь’;
- г) ‘рабіць гранічныя намаганні для дасягнення чаго-небудзь’;
- д) ‘не ўдзельнічаючы ў танцах, стаяць у памяшканні (часцей пра таго, хто не ўмее танцеваць)’.

Пры неабходнасці выкарыстайце артыкулы з «Тлумачальнага слоўніка беларускай літаратурнай мовы» (2016).

Складзіце і запішыце сказы з двума фразеалагізмамі (на выбор).

210. З апорай на схему вызначце, якія памылкі дапушчаны пры ўжыванні фразеалагізмаў.

Фразеалагічныя памылкі

- ужыванне фразеалагізма не з тым значэннем, якое замацавалася за ім
- немэтазгоднае ўжыванне фразеалагізмаў у аўтарскім тэксле ці ўключэнне іх у навуковыя, афіцыйныя тэксты
- парушэнне спалучальных магчымасцей фразеалагізма
- парушэнне традыцыйнай формы фразеалагізма

1. Перад сустрэчай з Зояй Сцяпанаўнай Віталь адчуваў сябе не на сваёй талерцы. 2. Міхасю мазолілі рукі раскіданыя па ўсім пакоі цацкі малодшай сястры. 3. Пасля доўгай прагулкі па лесе дзееці вярталіся без задніх ног. 4. Пасля той размовы з дзядзькам Алесь баяўся яго ценю. 5. Марына Сяргеевна некалькі разоў прасіла сына памыць падлогу, а яму́ як віламі па вадзе. 6. Васіль нічога не адказваў^e, маўчаў як рыба аб лёд. 7. У Сяргея з учара什няга дня макавай крошкі ў роце не было.

Выправіце памылкі і запішыце правільнія сказы.



Раскажыце, пацвярджаючы свой адказ прыкладамі, аб прычынах уznікнення фразеалагічных памылак.



211. Падбярыце да рускіх прыказак беларускія адпаведнікі, растлумачце іх сэнс.

- 1) Моя хата с краю — ничего не знаю.
- 2) Утопающий и за соломинку хватается.
- 3) Солдат спит — служба идёт.
- 4) Цыплят по осени считают.
- 5) Утро вечера мудренее.
- 6) Соловья баснями не кормят.
- 7) Шила в мешке не утаишь.
- 8) Не всё коту масленица.

- а) Кухар спіць, а суп кіпіць.^{сн}
- б) З гутаркі хлеба не наясі.
- в) Не заўсяды як на Дзяды.
- г) Не маё гарыць — не мне тушыць.
- д) Як топішся^Ф, той за лязо ўхопішся.
- е) Пераначуем, то болей пачуем.
- ж) Лес чуе, а поле бачыць.
- з) Не хваліся травою, а хваліся сенам.

Якія з прыведзеных прыказак змяшчаюць у сабе культуразнаўчую інфармацыю пра нацыянальныя характеристы рускіх і беларусаў?

Якія рысы нацыянальнага характару беларусаў знайшлі адбітак у наступных прыказках?

1. Госць у хаце — Бог у хаце. Госць на парог — гаспадыня за пірог.
2. Шчырая праца — мазалёвая. Гаспадарку весці — не лапці плесці.
3. Родная зямелька — як змoranаму пасцелька. Усякая птушка сваё гняздо бароніць.



Дапоўніце пералік беларускіх прыказак, якія ілюструюць указаныя рысы нацыянальнага характару (пры неабходнасці можаце звязнуцца да «Слоўніка беларускіх прыказак» І. Лепешава (2006)).

- Растворыце пастаноўку працяжнікай у прыказках.

212. Запішыце сказы, падабраўшы да выдзеленых слоў фразеалагізмы.

1. Міхась пады(?)шоў да самага (?)акна, прытаіўся і **прыслухаўся**. як укопаны
2. Усю ноч маці **н(е/я)спала**, думала, як дапама(г/x)чы сыну справіцца з гэтай **б(я/e)дой**. вачэй не зводзіць
3. **П(я/e)тро вельмі ўважліва** слухаў усё, што ра(з/c)казвала (**я/e**)му Саша. на лёсе напісаны
4. Падарожны (**з/c**)пачатку застыў **нерухома**, а потым кінуўся (**y/ў**)цякаць (**y/ў**)лес. затаіўшы дыханне
5. Відаць, **наканавана** было Марыл(**i/e**)жыць адной, бе(**z/c**) мужа, бе(**z/c**) дз(**я/e**)цей. навастрыць вушки

Звязніце ўвагу на тое, ці трэба выдзяляць фразеалагізмы знакамі прыпынку.



213. Выканайце інтэрактыўнае заданне па тэме «Значэнне фразеалагізмаў».



КАНТРОЛЬНЫЯ ПЫТАННІ І ЗАДАННІ

1. Якія нормы называюцца лексічнымі?
2. Прывядзіце прыклады маўленчых (лексічных) памылак. Як такіх памылак пазбегнуць?
3. Як адрозніць мнагазначныя слова ад амонімаў? Прывядзіце прыклады.
4. Якія слова называюцца паронімамі?
5. Як дакладнасць маўлення звязана з выкарыстаннем паронімаў? Прывядзіце прыклады.
6. Якія нормы называюцца фразеалагічнымі?
7. Назавіце тыпы фразеалагічных памылак. Прывядзіце прыклады.

Тэставая работа па лексіцы і фразеалогіі

1. Лексічнае значэнне вызначана няправільна ў словах:

- 1) летась — ‘у мінулым годзе, год таму назад’;
- 2) сукупны — ‘аб’яднаны, сумесны, агульны’;
- 3) ліпень — ‘шосты месяц календарнага года’;
- 4) тара — ‘тое, у чым захоўваецца або перавозіцца тавар’;
- 5) салярый — ‘месца, дзе здабываюць соль’.

2. Укажыце адназначныя слова:

- | | |
|---------------|--------------|
| 1) аснова; | 4) суфікс; |
| 2) прыстаўка; | 5) канчатак. |
| 3) корань; | |

3. Адзначце нумары сказаў, у якіх выдзеленыя слова ўжыты ў пераносным значэнні:

- 1) Яго **знешні** выгляд быў бездакорны.
- 2) Святлана Сяргеевна ўсё жыццё працавала на **ніве** науки.
- 3) Людзі пачалі **будаваць** новае жыццё.
- 4) Вокны хаты выходзяць на **поўдзень**.
- 5) На паліцы стаяла **нізкапробная** літаратура.

- 4.** Адзначце прыклады, у якіх слова з'яўляюцца амонімамі:
- 1) бокс (stryжка) — бокс (від спорту);
 - 2) алмаз (камень незвычайнай цвёрдасці) — алмаз (прылада, каб рэзаць шкло);
 - 3) вянок (з кветак) — вянок (рад бярвення ў зрубе);
 - 4) лёс (доля) — лёс (горная парода);
 - 5) стол (драўляны) — стол (дыетычны).

5. Укажыце рады, у якіх усе слова з'яўляюцца сіонімамі:

- 1) настойлівы, напорысты, упарты, валявы;
- 2) прамоўца, аратар, красамоўца, пустаслоў;
- 3) даверлівы, прастадушны, кемлівы, наіўны;
- 4) упасці, паваліцца, рухнуць, шлённунца;
- 5) раздарожжа, скрыжаванне, развілка, ростань.

6. Беларускія сіонімы да іншамоўных слоў падабраны няправільна ў парах:

- 1) індустрыйальны — прамысловы;
- 2) папулярны — вядомы;
- 3) арыгінальны — самабытны;
- 4) гарманічны — правільны;
- 5) камунікабельны — размоўны.

7. Адзначце пары слоў, якія не з'яўляюцца антонімамі:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1) прыліпнуць — адарацца; | 4) здабытак — страта; |
| 2) родны — суседскі; | 5) гаварыць — балбатаць. |
| 3) спагада — жорсткасць; | |

8. Укажыце пары спалучэнняў слоў, у якіх ужыты амонімы:

- 1) кіравацца асабістым матывам — песня з вясёлым матывам;
- 2) пуховая падушка — падушка механізм;
- 3) сухі клімат — сухі пералік фактаў;
- 4) ліпавы мёд — ліпавы дакумент;
- 5) загадаў выканаць заданне — загадаў загадку.

9. З'яўляюцца міжмоўнымі амонімамі (у беларускай і рускай мовах маюць рознае лексічнае значэнне) слова:

- | | |
|------------|-----------|
| 1) пуд; | 4) склон; |
| 2) плот; | 5) поле. |
| 3) краска; | |

10. Адзначце словазлучэнні з няправільным спалучэннем слоў:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) адкуацыйная ўстанова; | 4) ледніковы перыяд; |
| 2) адукаваная праграма; | 5) ледзяная вада. |
| 3) ледзяны каток; | |

11. Маўленчыя памылкі дапушчаны ў сказах:

- 1) Перад слухачамі выступіў дыпламант Міжнароднага конкурсу піяністай.
- 2) Качка выбралася на пясочную высупу.
- 3) Грыбы ў сасновым маладзіку яшчэ не раслі.
- 4) Мужчына скардзіўся на моцны болъ у каленчатым суставе.
- 5) Гаспадыня пераліла квас у ёмісты гладыш.

12. Значэнне ‘вельмі многа’ маюць фразеалагізмы:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1) у кожнай кішэні па жмені; | 4) як на Дзяды; |
| 2) як старой бабе сесці; | 5) хоць гаць гаці. |
| 3) з жабіны прыгаршчы; | |

13. Значэнне фразеалагізма прыведзена няправільна:

- 1) як карова языком злізала — ‘раптам знікнуць’;
- 2) жаваць жвачку — ‘гаварыць вельмі хутка, пераскокаючы з аднаго на другое’;
- 3) заткнуць рот — ‘прымусіць каго-небудзь замоўкнуць’;
- 4) хоць касой касі — ‘вельмі вялікі’;
- 5) галава і два вухі — ‘нездагадлівы, праставаты чалавек’.

14. Адзначце сінанімічныя пары фразеалагізмаў:

- | | |
|--|--|
| 1) вомегам вылазіць — у момант вока; | |
| 2) як горкая рэдзька — як агнём апякло; | |
| 3) за адзін прысест — адным махам; | |
| 4) як апошніе ў печ усыпаўшы — як мыла з'еўшы; | |
| 5) лахі пад пахі — шапку ў ахапку. | |

15. У якасці свабодных спалучэнняў могуць ужывацца фразеалагізмы:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1) даць лейцы ў руکі; | 4) есці вачыма; |
| 2) мала кашы з'еў; | 5) скінуць з плячэй. |
| 3) выходзіць з сябе; | |

16. Перакладзіце з рускай мовы на беларускую словазлучэнне *резьба по дереву* адным словам.

17. Якімі словамі-амонімамі называюць: 1) месяц календарнага года; 2) за-
гусцелую ежу з мяснога або рыбнага навару з кавалачкамі мяса, рыбы?

18. Знайдзіце ў сказе маўленчую памылку і запішыце слова, неабходнае
па сэнсе (у пачатковай форме):

Віктар з маленства займаўся спартыўнай грэбліяй.

19. Устанавіце адпаведнасць паміж фразеалагізмамі і іх значэннямі (на-
прыклад, 1 — а):

- 1) ні семя ні емя
- 2) ні ў кола ні ў мяла
- 3) ні жывы ні мёртвы
- 4) ні села ні пала
- 5) ні многа ні малая

- а) ‘у стане вялікага страху’
- б) ‘зусім няма нічога есці’
- в) ‘якраз столькі, колькі трэба’
- г) ‘пра няўмелага, няздатнага чалавека’
- д) ‘неспадзявана, нечакана і без якіх-
небудзь падстаў’

20. Выпішыце з тэкstu:

а) слова, што мае значэнне ‘прыстасаванне, на якое падвешваецца
кудзеля пры прадзенні’;

б) фразеалагізм;

в) сінонім да слова *спадцішка*.

Управіўшыся дома, перад полуднем збіраліся дзяўчата: прыносілі
абвязаныя хусткамі прасніцы з тоўстаю кудзеляю — іхнія калаўроткі
стаялі ў Корсакавай хаце яшчэ з учара шніе раніцы... Але праўдзіва
не было — дзень перад Калядамі малы, як у зайца хвост, а на шáрай*
гадзіне прыходзілі хлопцы, падсаджваліся да кудзельніц, неўпрык-
метку скідалі з калаўроткаў шнурый, адбіралі лёгкія і голыя яшчэ
верацёны (B. Адамчык).

Словаўтаральныя нормы



§ 0-26



§ 1-26



§ 2-26



§ 21, 22



§ 3-26

§ 26. Утварэнне слоў і іх ужыванне ў адпаведнасці з правіламі словаўтарэння



214. Прачытайце верш. Раствумачце, чаму ён так называецца.

Чайка над жытам

Збіраюся ў гості
да мора цяпер я. сн
Замошша, Замосце,
Зарэчча, Зазер’е —
у хмурным прыволлі
прасёлак закружиць.
За полем — Заполле,

За лугам — Залужжа,
А потым — Залессе,
А побач — Загор’е.
Калышуцца воддалъ м
Ля спелага бору
Туманныя воды
Крынічнага мора.

A. Вялюгін.

На аснове якіх прымет узніклі назвы паселішчаў, згаданыя ў вершы? Вызначце ўтваральныя асновы для геаграфічных назваў і выдзеленых слоў.

- Раствумачце напісанне слоў з падоўжанымі зычнымі.



Як вы разумееце выраз *спелы бор*? Прывядзіце прыклады іншых народных эпітэтаў і парайнання.

Раскажыце пра ўтварэнне назвы свайго населенага пункта.



Слова беларускай мовы падзяляюцца на **невытворныя** (яны не ўтварыліся ад іншых слоў: *мама, ліст, сонца*) і **вытворныя** (утвораныя ад іншых слоў: *мамін, ліставанне, сонечны*). Словаўтарэнне мае справу толькі з вытворнымі словамі.

Вытворныя слова маюць *утваральную аснову*. Слова «аснова» ў гэтым тэрміне ўжываецца ўмоўна: утваральнай асновай могуць з'яўляцца слова (*шумець* → *зашумець*), аснова (*чорн(ы)* → → *чарніцы*), некалькі слоў (*вечна* + *зялёны* → *вечназялёны*),

некалькі асноў (сховішч(а) для зерн(я) → зерн^ясховішча), частка слова і цэлае слова (медицынская сястра → медсястра), часткі слоў (юны натуралист → юннат), літары (Мінскі трактарны завод → МТЗ [эмтэзэ], гукі (Арганізацыя Аб'яднаных Нацый → → ААН [аан]), што паслужылі для ўтварэння новага слова.

Новыя слова ўтвараюцца па пэўных правілах і мадэлях. Напрыклад, па мадэлі «назоўнік + -ніц- → назоўнік *са* значэннем ‘асоба жаночага полу паводле роду дзеянасці’» ўтварыліся слова настаўніца і чараўніца: настаўнік(□) + -ніц- → настаўніца, чараўнік(□) + -ніц- → чараўніца; па мадэлі «ад- + дзеяслой → дзеяслой *са* значэннем ‘завяршыць дзеянне’» ўтварыліся слова адпрацаўаць і адламаць: ад- + працаўаць → адпрацаўаць, ад- + ламаць → → адламаць.

Пры ўтварэнні слоў выкарыстоўваюцца марфемы, якія называюцца **словатваральнымі**. Такія марфемы (прыстаўкі, суфіксы, постфіксы) далучаюцца да ўтваральнай асновы і ўтвараюць слова з новым значэннем: су- + аўтар → сuaўтар, добр(ы) + -аньк- → добр^{анькі}, пры- + зямл(я) + -i- → прызямліць, чый + -сьці → чыйсьці, за- + думаць + -цā → задумацā.

215. Запішыце назвы асоб жаночага полу, утвораныя з дапамогай суфіксаў **-к-, -льшчиц-, -янк-, -іх-, -пл-, -іц-, -ніц-, -оўн-**. Ад якіх слоў яны ўтварыліся?

У зор: ‘бялявая, светлавалосая жанчына, дзяўчына’ — бялянка (бялянка ← ← бел(ы)).

‘Жанчына, якая танцуе’, ‘смуглая жанчына, дзяўчына’, ‘дачка лесніка’, ‘тая, хто займаецца прадзеннем’, ‘спецыяліст па шліфаванні’, ‘жонка Лявона’, ‘маладая замужняя жанчына’, ‘тая, што прымае ўдзел у чым-небудзь’.


Графічна пакажыце ўтваральнныя асновы і словаутваральнныя сродкі. Якія змены адбыліся ва ўтваральных асновах?

З дзвюма назвамі асоб паводле роду дзеянасці складзіце сказы.

Які твор Я. Купалы суадносіцца з назвай, што мае значэнне ‘дачка бондара’?



216. Разгледзьце схему «Спосабы словаўтварэння». Запоўніце яе словамі для даведкі.



Для даведкі: *добраўпарадкаваны, бледна-ружовы, засмяяцца, прадзеў, шырокаяфарматны, сасоннік, смела, глыбокапаважаны, прыдарожны, газападобны, браняносец, заснежыцъ*.

Прывядзіце ўласныя прыклады да кожнага спосабу словаўтварэння.

Якія злучальныя галосныя могуць удзельнічаць ва ўтварэнні складаных слоў?

217. Прачытайце табліцу. Што новага вы даведаліся пра спосабы словаўтварэння?

Марфалагічныя (марфемныя) спосабы	словаўтвараюцца пры дапамозе марфем ці шляхам складання: <u>прыскакаць</u> , <u>звышімкі</u> , <u>чараўніца</u> , <u>узгорак</u> , <u>зверху</u> , <u>байкапісец</u> , <u>добраўзычлівы</u>
Прыставачны (прэфіксальны) спосаб	утварэнне слоў шляхам далучэння да ўтваральнай асновы прыстаўкі: <u>прачытаць</u> ← <u>читаць</u> , <u>праўнук</u> ← ← <u>унук</u> , <u>небяспека</u> ← <u>бяспека</u>
Суфіксальны спосаб	утварэнне слоў шляхам далучэння да ўтваральнай асновы суфікса: <u>лясны</u> ← <u>лес</u> (□), <u>весялосць</u> ← <u>весёл</u> (ы)
Бяссуфіксыны (нульсуфіксальны) спосаб	утварэнне слоў шляхам далучэння да ўтваральнай асновы нулявога суфікса: <u>крык</u> Ø ← <u>крыча</u> (ць), <u>сінь</u> Ø ← ← <u>сін</u> (и), <u>бег</u> Ø ← <u>бег</u> (чи), <u>вылет</u> Ø ← <u>вылята</u> (ць)

Прыставачна-суфікальны (прэфікальна-суфікальны) спосаб	утварэнне слоў шляхам далучэння да ўтваральнай асновы прыстаўкі і суфікса адначасова: <u>беспасляховы</u> ← ← <u>поспех</u> (□), <u>зарэчны</u> ← <u>рак</u> (a), <u>падкісліць</u> ← <u>кісл</u> (ы), <u>надвячорак</u> ← <u>вечар</u> (□)
Асноваскладанне	утварэнне слоў шляхам аб'яднання дзвюх ці больш асноў з дапамогай злучальнай галоснай або без яе: <u>новабудоўля</u> ← <u>нов</u> (ы) + <u>будоўл</u> (я), <u>караняплоды</u> ← ← <u>корань</u> (□) + <u>плод</u> (□)
Асноваскладанне з суфікацыяй (складана-суфікальны спосаб)	утварэнне слоў ад дзвюх асноў з далучэннем да іх суфікса (у тым ліку і нулявога): <u>першакурснік</u> ← <u>перш</u> (ы) + + <u>курс</u> (□), <u>шаснаццацігадовы</u> ← <u>шаснаццаць</u> (□) + + <u>год</u> (□), <u>белакоры</u> ← <u>бел</u> (ы) + <u>кар</u> (a), <u>густаліст</u> ← <u>густ</u> (ы) + <u>ліст</u> (□)
Словаскладанне	утварэнне слоў шляхам зліцця двух самастойных слоў у адно: <u>вечназялёны</u> ← <u>вечна</u> + <u>зялёны</u> , <u>штораз</u> ← <u>што</u> + + <u>раз</u> , <u>супрацьстаяць</u> ← <u>супраць</u> + <u>стаяць</u> , <u>высокаразвіты</u> ← <u>высока</u> + <u>развіты</u>
Абрэвіяцыйя	утварэнне складанаскарочаных слоў (абрэвіятур): <u>педуніверсітэт</u> ← <u>педагагічны</u> <u>універсітэт</u> , <u>БРСМ</u> ← ← <u>Беларускі рэспубліканскі</u> <u>саюз моладзі</u>
Немарфалагічныя (немарфемныя) спосабы	марфемы не ўдзельнічаюць ва ўтварэнні слоў: <u>камандзіраваны</u> ← <u>камандзіраваны</u> <u>спецыяліст</u> , <u>хуткая</u> ← ← <u>хуткая</u> <u>дапамога</u> , <u>кулак</u> ('заможны селянін') ← <u>кулак</u> ('частка цела чалавека')
Марфалагічна-сінтаксічны спосаб	пераход слоў з адной часціны мовы ў іншую: <u>прыехалі родныя</u> (назоўнік) ← <u>родныя</u> (прыметнік) <u>краявіды</u> , <u>выхалі насустреч</u> (прыназоўнік) <u>нам</u> ← <u>пайшли насустреч</u> (прыслоўе) у вырашэнні <u>пытання</u>
Лексіка-семантычны спосаб	слова набывае новае значэнне (так узнікае аманімія): <u>журавель</u> ('птушка') і <u>журавель</u> ('страла калодзежа'), <u>гасцінец</u> ('дарога') і <u>гасцінец</u> ('падарунак')

Карыстаючыся інфармацыяй з табліцы, складзіце схему «Спосабы словаўтварэння ў сучаснай беларускай мове». Падрыхтуйце паведамленне пра спосабы ўтварэння слоў.

Разбярыце па саставе слова *чарнавокі*, *мімаволі*, *першакурснік*.

218. Прачытайце тэкст, утвараючы ад дзеясловаў, запісаных у дужках, дзее-прыметнікі. Дайце тэксту загаловак.

Першае, з чым дарослыя знаёмілі дзяцей, былі цацкі. Для малень-кіх каліс(?)ці майстравалі кружолку — драўляны кружок, у цэнтры якога прадз..валі стрыжань з (завастрыць) канцом. З лазовых і в..р-бовых пруткоў хлапчуку майстравалі свісткі.

Прасцей за ёсё было зрабіць звычайнью пі(с/ш)чалку: прыклаў лісцінку пырнік.. да губ і пі(с/ш)чи.



А як абы(?)сціся (у/ў)летку жэўжыку без гушкалак? На сукі дрэў, што стаялі побач, клалі тоўстую палку, да якой прывяз(?)валі канцы вяроўкі. Дастаткова (на)сярэдзіну вяроўкі пакласці (не/ня)вялікую дошчачку, каб можна было гушкацца.

Вельмі простым быў драўляны канёк, у якім (нагрэць) жалезным прутком былі (прапаліць) дз(?)ве дзіркі для працягвання вяровачкі. На ніжній час(?)цы канъка замацоўвалі^м тоўсты дрот. Дзеці каталіся па лёдзе на адным канъку, а..штурхоўваючыся другой нагой.

На плоце агарода вешалі вятрак.^{сн} Ён уяўляў дз(?)ве шырокія лучыны, (звязаць) крыж(?)на(?)крыж і (накалоць) на цвік, які быў (убіць) у палку. Паз(?)ней сталі рабіць драўляны самалёт, што быў (замацаваць) на кіі і (у/ў)перадзе меў прапелер з (выразаць) лучынкі (Паводле А. Лакоткі, С. Барыса).

Растлумачце напісанне арфаграм у словах. Спішице два апошнія абзацы тэксту, раскрываючы дужкі і ўстаўляючы, дзе трэба, прапушчаныя літары.



Шляхам падбору роднасных слоў растлумачце значэнні слоў кружолка, пішчалка, свісток. Ад якіх слоў яны ўтварыліся? Назавіце ўтваральныя асновы і словаўтваральныя сродкі.


Знайдзіце ў тэксце па пяць-шэсць слоў, што адпавядаюць кожнаму з прыведзеных у табліцы способам марфалагічнага (марфемнага) словаўтварэння. Запішице словаў ў пачатковай форме ў адпаведныя графы табліцы.

Способы марфалагічнага (марфемнага) словаўтварэння		
прыставачны	суфіксальны	прыставачна-суфіксальны



Разгледзьце фотаздымак. Якія цацкі на ім адлюстраваны і з чаго яны зроблены? Карыстаючыся рознымі крыніцамі інфармацыі, расскажыце пра беларускія прадпрыемствы, на якіх вырабляюць дзіцячыя цацкі.

219. Разгледзьце схему. Вызначце, ад якіх часцін мовы назоўнікі ўтвараюцца бяссуфіксным (нульсуфіксальным) спосабам. Раствумачце, якія змены адбываюцца ва ўтваральных асновах пры словаутварэнні.



220. Прачытайце прыказкі і прымаўкі. Як вы разумееце іх сэнс?

- Помста ..часця не прыносяць.
- Ад панскай дапамогі не па-
цягн..ш ногі.
- У сабач..ю скуру ўле..ці.
- З а..кладу няма ладу.
- Каб выбіць л..ноту, трэба даць работу да сёмага^м пот... .
- У скокі па..сці.
- Багац..е за грошы не куп..ш.

Спішыце, устаўляючы прапушчаныя літары. Раствумачце напісанне арфаграм.

Падкрэсліце слова, утвораныя пры дапамозе бяссуфікснага спосабу. Абгрунтуйце свой выбар.

221. Прачытайце тэкст, устаўляючы замест шматкроп'я прапушчаныя слова (карыйтайцеся словамі для даведкі). Падбярыце загаловак у адпаведнасці з асноўнай думкай тэксту.

Адкуль узнікла слова *стол*? Хутчэй за ўсё, ад дзеяслова *ставіць*. Но ў даўнія часы сям'я ўсаджвалася на траве ці долу ў хаце перад

рассцеленым абрусам. Месца, якое было прызначана, каб ставіць розныя стравы, і называлася *стол*.

Пасля, каб было зручней^м, яго прыўзнялі на падпоркі (ножкі), а ўсе члены сям'і ўсаджваліся каля яго на лавы. Так утварылася ... — месца для прыёму ежы, для частавання гасцей ці проста для бяседы, каб пасядзець ды пагаманіць. Засцілалі стол кавалкам палатна, які называлі

Гаспадар садзіўся на пачэсным месцы адзін, як бы прад (перад) сталом. Адсюль узнікла слова ... — так называлі адмысловы зроблене і багата прыбранае сядзенне для старэйшага ў родзе, гаспадара, правадыра, князя. Горад, у якім жыў князь, дзе знаходзіўся яго ... (трон), пачаў называцца столым горадам, або

Ішлі гады, а слова *стол* прымала на сябе ўсё новыя значэнні.^{сн}

Слова *стол* у слоўніках абрасло цэлым гняздом утвораных ад яго новых слоў. Месца, куды можна зайсці, каб пад'есці, назвалі А сам працэс прыёму ежы стаў называцца словам Набор мэблі ў тым ці іншым пакоі паклікаў да жыцця слова ..., якое неўзабаве набыло шырэйшы сэнс — забеспячэнне прыладамі, мэблляй цэлага прадпрыемства ці ўстановы (*Паводле У. Юрэвіча*).

Для д а в е д к і: *настольнік, стaloўка, прастол, абсталяванне, застолле, сталіца, сталаўанне.*

Вyzначце, якія з устаўленых у тэкст слоў з'яўляюцца вытворнымі. Раствумачце, якімі спосабамі яны ўтварыліся.



Якім роднасным словам можна замяніць назоўнік *стaloўка*? Як яно ўтварылася? Ці могуць гэтыя слова ўзаемазамяняцца і выкарыстоўвацца ў адным стылі?

Спішыце апошні абзац тэкstu, устаўляючы прапушчаныя слова. Падкрэсліце слова, утвораныя бяссуфіксным спосабам.



Разгледзьце рэпрадукцыю карціны І. Пратасені «Хлеб». Апішыце стол, намаляваны мастаком.



222. Прачытайце тэкст. Да якога стылю ён адносіцца? Падбярыце да тэксту загаловак у адпаведнасці з тэмай.

Па дзюбе птушкі можна вызначыць, чым яна харчуюцца. У птушак, якія харчуюцца зернем і ягадамі, цвёрдая і тоўстая дзюба.^{сн} У тых, што^м кормяцца насякомымі, дзюба танейшая і значна слабейшая. У драпежных птушак дзюба кручком. У вадаплаўных — пляскатая, з рагавымі пласцінкамі і зубчыкамі.

«Водная» дзюба ў гусей, качак, леб..дзяў, фламінга, «Драпежную» дзюбу маюць арлы, ястр..бы, совы, «Нас..комаедная» дзюба ў стрыжоў, ластавак, муҳаловак, «Зерн..едная» дзюба — сродак харчавання сн..гроў, крыж..дзюбаў, шчыглоў, ... (*Паводле І. Чайкі*).



Выпішице з тэксту вытворныя назвы дзюб. Раствумачце праз падбор адна-каранёвых слоў, як яны ўтварыліся. Вызначце спосаб утварэння.

Спішице другі абзац, устаўляючы прапушчаныя літары і дапаўняючы пералік птушак уласнымі прыкладамі

Складзіце сказы са словам журавель у наступных значэннях: а) ‘вялікая балотная пералётная птушка з доўгімі нагамі і шыяй, з доўгай прамой дзюбай’; б) ‘прыстасаванне пры калодзежы для даставання вады’. У якім сказе слова журавель з’яўляецца вытворным? Якім спосабам яно ўтварылася?

● Выпішице з тэксту прыметнікі ў форме вышэйшай ступені парадунання. Пакажыце, як яны ўтварыліся. Формаўтаральныя ці словаўтаральныя суфіксы ўдзельнічалі ва ўтварэнні формы ступені парадунання?

Карыстаючыся інфармацыяй грамадскай арганізацыі «Ахова птушак Бацькаўшчыны», раскажыце аб праектах і праграмах па захаванні біялагічнай разнастайнасці, якія рэалізуюцца ў нашай краіне.



Складанаскарочаныя слова (абрэвіятуры) могуць утварацца:

а) з частак слоў ці часткі слова і другога поўнага слова: *лес-прамгас* (*лясная прамысловая гаспадарка*), *медпрэпарат* (*медыцынскі прэпарат*);

б) з пачатковых гукаў слоў: *МАЗ* (*Мінскі аўтамабільны завод*), *НАН* (*Нацыянальная акадэмія навук*);

в) з пачатковых літар слоў: *МДЛУ* (*Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт*), *УП* (*унітарнае прадпрыемства*);

г) з часткі першага слова і пачатковых гукаў наступных слоў або пачатковых гукаў першых слоў і часткі наступнага слова: *БелАЭС* (*Беларуская атамная электрычная станцыя*), *ЭЛіМБел* (*Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі*).

Кожная частка складанаскарочанага слова пішацца так, як бы яна пісалася ў поўным слове: *медсястра* (*медицынская сястра*), *гаркам* (*гарадскі камітэт*), *заапарк* (*заалагічны парк*). У пачатку другой часткі захоўваюцца літары *i, e, я, ю*, апостраф перад імі не ставіцца: *дзяржінспекцыя, Мінюст*.

Складанаскарочаныя слова, якія абазначаюць назвы ўстаноў, арганізацый, часта пішуцца з вялікай літары: *Нацбанк, Саўмін*.

223. «Зашыфруйце» назвы. Як называюцца слова, што вы запісалі? Прачытайце іх услых. Вызначце ўтваральныя асновы.

У з о р: *сумеснае прадпрыемства → СП.*

Беларуска-рускі слоўнік, Мінскі аўтамабільны завод, Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, сродкі масавай інфармацыі, Беларускі дзяржаўны педагогічны ўніверсітэт, цеплавая электрацэнтраль, Вялікае Княства Літоўскае, лясная гаспадарка, дзяржаўнае страхаванне, Міжнародны алімпійскі камітэт, Кантынентальная хакейная ліга.

Падбярыце з перыядычнага друку і запішыце шэсць сказаў са складанаскарочанымі словамі. Раствумачце ўтварэнне і правапіс гэтых слоў.

224. Прачытайце тэкст. Вызначце яго кампазіцыйную схему і тып. Абгрунтуйце сваю думку.

Бібліятэка «Алмаз»

Напэўна, няма такога беларуса, які не ведаў бы пра існаванне Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, бо гэта адна з самых галоўных^M славутасцей^F нашай краіны. Праз запамінальную форму будынка яго ў народзе называюць «Алмаз». Але мала хто ведае, як сапраўды называецца такая геаметрычна форма. Дык вось, гэта ромбакубаактаэдр — паўправільны шматгранік, грані якога складаюць 18 квадратоў і 8 трохвугольнікаў. І ўсё ж «ромбакубаактаэдр» не такое мілагучнае слова, як «алмаз».

Біблі..тэка мае меды..фасад — шматкал..ровы экран са святынды..даў па ўсёй паверхні будынк... . Плошча меды..фасада складае 1985 квадратных метраў. У ўсёй час сутак ён паказ..вае розныя малюнкі: ад народных арнаментаў да р..кламы п..пулярных беларускіх брэндаў.

Нацыянальная бібліятэка Беларусі добра вядома ў свеце. Па версіі амерыканскага выдання *Flavorwire* ў 2013 годзе яна заняла 11-е месца

ў рэйтынгу фантастычных архітэктурных работ, а паводле сайта *Village of Joy* — 24-е месца ў спісе самых незвычайных збудаванняў свету. Яшчэ наша бібліятэка ўключана ў расійскую кнігу «100 самых дзіўных дасягненняў сучаснай архітэктуры» і згадваецца ў берлінскім выданні «Лепшыя бібліятэкі свету» (*Паводле Э. Гарошкі*).



Форму якой фігуры мае Нацыянальная бібліятэка Беларусі? Чым знакамітая яна ў свеце?

Знайдзіце ў тэксце складаныя слова. Вызначце, як яны ўтварыліся.

Запішыце назvu Нацыянальнай бібліятэкі ў выглядзе абрэвіатуры.

- Вызначце, якія канчаткі будуць мець назоўнікі **будынак, бібліятэка, алмаз, архітэктура, выданне** ў родным і месным склонах адзіночнага ліку.

Спішице другі абзац тэкstu, устаўляючы прапушчаныя літары. Раствумачце іх напісанне.



Разгледзьце фотаздымак. Якія пачуці ў вас выклікае выява на будынку Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі?



Карыстаючыся рознымі крыніцамі, падрыхтуйце для сваіх аднакласнікаў завочную экспкурсію ў залу рэдкай кнігі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.

Выканайце інтэрактыўнае заданне «Спосабы словаутварэння».

225. Прачытайце тэкст. Раскажыце, як утвораюцца новыя слова ў беларускай мове, што лічыцца словаутваральнай нормай.

Утварэнне новых лексічных адзінак у мове або ўзнаўленне ў працэсе маўлення тых, што ўжо існуюць, адбываецца паводле пэўных правіл словаутварэння і на ўзор адпаведных мадэлей. Таму калі пад літаратурнай нормай разумець прынятая^м ў маўленчай практицы правілы вымаўлення, словазменення, словаўжывання і г. д., то **словаутваральнай нормай** трэба лічыць утварэнне слоў і іх ужыванне ў строгай адпаведнасці з правіламі словаутварэння, што існуюць^ф у беларускай літаратурнай мове.

Напрыклад, у перыядычным друку сустракаецца слова *выступоўца* ў значэнні і на ўзор утварэння слова *прамоўца*. Аднак калі *прамоўца* ўтворана ад назоўніка *прамова* з дапамогай прадуктыўнага ў сучаснай беларускай^с мове суфікс *-ц-(а)* (*прамова — прамоў-ц-а*), то *выступоўца* можа быць суднесена толькі з дзеясловам *выступіць* (*выступаць*): *выступіць — выступ-оўц-а*. А суфікс *-оўц-(а)* не ўласцівы словаутваральнай сістэме беларускай мовы.

Як і ўсе літаратурныя нормы, словаутваральныя нормы могуцьмяняцца. Толькі маўленчая практика вырашае лёс таго ці іншага

слова або запазычання, якія не адпавядають словаўтваральнym сувязям і адносінам, што існуюць у сучаснай літаратурнай мове (*Паводле А. Лукашанца*).



Раскрыйце значэнне тэрмінау *словаўтваральнаяная сістэма, прадуктыўны суфікс.*

- Складзіце схему першага сказа.




Словаўтваральныя нормы — гэта прынятая ў грамадстве правілы ўтварэння слоў паводле пэўных словаўтваральных мадэлей.

226. Утварыце ад асноў прапанаваных назоўнікаў і дзеясловав назвы асоб з дапамогай суфіксаў **-ак-, -як-, -ок-, -нік-, -ач-, -ыст-, -іст-, -ун-, -ец-**.


Выхваляцца, слухаць, страляць, мора, труба, флейта, лес, ласавацца, піяніна, касіць.

227. Дапоўніце схемы словаўтваральна ўзаемазвязанымі словамі.


I. Для д а в е д к і: *добра, дабрата (дабрыня), падабрэць, добро, дабрэць.*



II. Для д а в е д к і: *акружыць, кругленькі (круглаваты), акружэнне, круглы, кругам (кругом).*



III. Для даждкі: межавы, замежны, размежаваны (адмежаваны), размежаванне (адмежаванне), размежаваць (адмежаваць).



228. Ад прапанаваных назоўнікаў утварыце прыметнікі з дапамогай розных суфіксаў. Складзіце і запішыце словазлучэнні з утворанымі прыметнікамі. Раствумачце розніцу ў значэнні слоў. Назавіце сэнсаадрознівальныя марфемы.

У з о р: камень — каменны[△], камяністы (каменны дом, камяністая дарога).
Лёд, гліна, гонар, вада, кветка.

229. Падбярыце да рускамоўных словазлучэнняў беларускія аднаслоўныя адпаведнікі.

1) У з о р: *слишком поздно* — *запозна*.

Слишком близкое; слишком высоко; слишком дорого; слишком мало.

2) У з о р: *становиться ярче, яснее, выразительнее* — *яскравець*.

Становиться более горячим; становиться короче; становиться злым, сердитым; становиться более острым.

3) У з о р: *стать многолюднее* — *палюднець*.

Стать чище; стать лучше; стать более ласковым; стать более звучным, громким.

4) У з о р: *место, где было гумно*, — *гумнішча*.

Место, где стоял или стоит замок; место, где стоял хлев; место, где стояла мельница; поле, на котором растёт или рос картофель.

5) У з о р: *место за углом дома, за домом* — *завуголле*.

Место за забором; место за хлевом; то, что расположено за лугом; место за огородами.

230. Вызначце, якія словаўтаральныя нормы парушаны пры ўтварэнні слоў (няправільны выбар прыстаўкі, суфікса, памылкі ў корані слова).

Дажджаваты, подчарк, савёнак, пілотка (у якасці пары *пілот* ‘мужчына’ — *пілотка* ‘жанчына’), адміральша, пескавы (ад *пясок*), культурэнна, падцвердзіць, французка.

231. Прачытайце тэкст, раскрываючы дужкі. Падбярыце загаловак. Раскажыце пра сэнсаадрознівальную ролю словаўтаральных марфем.

Быў на занятках музычнага ўніверсітэта. З нашага класа ходзяць усяго трох чалавекі. Шчыра кажучы, я таксама вагаўся: браць (*абанент, абанемент*) ці не браць? Але Валодзя напусціўся^л: «Дзівак! Калі ты яшчэ будзеш мець такую магчымасць? Бяры!» Узяў і не каюся.

Дзве-тры гадзіны музыкі і (*цэльны, цэлы*) тыдзень потым (аж да наступных заняткаў) а..чуваеш у сабе нейкую ..часліва-трапяткую радасць як бы дакрануўся да чагос..ці сонечнага кры..талъна-чыстага н..выказна- (*чудоўнага, чудадзейнага*). Нішто мусіць так не пранікае ў самыя патае..ныя куточкі (*чалавечай, чалавечнай*) душы як музыка!

Музыка музыка... Як абядняем мы сябе а..крадваем калі апраўдва..чыся (*заняткам, занятасцю*) або (*неразуменнем, непаразуменнем*) вялікай музыкі па..бягаем яе. Музыку трэба слухаць як найчасцей! Я (*пераканальны, перакананы*) што нават тады калі ч..лавек яшчэ не ўмееў (*выгаворваць, гаварыць*) ён ужо слухаў музыку. Музыку в..сновага лес.. летняй навальніцы асенняга выра.. (*зімовай, зімовачнай*) завірухі. Музыку ср..бнагалосых ручаёў (*абуджальной, абуджанай*) з..млі чыстага неба...

Музыка, як і прырода, супакойвае, ачышчае чалавека, абуджае ў ім імкненне да светлага (*высознага, высокага*) (*Паводле З. Прыводзіча*).

Чаму аўтар сцвярджае, што мы абядняем сябе, калі не слухаем музыку?

Назавіце сучасных беларускіх кампазітараў. Якую музыку яны пішуць?

Спішице другі і трэці абзацы тэксту, раскрываючы дужкі, устаўляючы прапушчаныя літары і расстаўляючы знакі прыпынку. Абгрунтуйце напісанне арфаграм.

● Перабудуйце сказ з простай мовай у сказ з ускоснай мовай і запішице. Падкрэсліце граматычную аснову.



ПЯСЧАНЫ — ПЯСОЧНЫ

Пясчаны — пакрыты пяском; з аднаго пяску (*пясаная выспа*); з вялікай прымесью пяску; той, у якім шмат пяску (*пясаная глеба*).

Пясо́чны — які мае адносіны да пяску; з пяску (*пясо́чны гадзіннік*); шаравата-жоўты, колеру пяску (*паліто пясо́чнага колеру*); прыгатаваны з сухога, рассыпістага цеста (*пясо́чнае пірожнае*).

232. Прачытайце. Вызначце, у якіх словах парушаны словаўтаральныя нормы. Выправіце недакладнасці і запішыце сказы.

1. Многа разбурэння ў прыносілі на нашу зямлю шматлікія заваёўшчыкі. 2. За касарамі ішлі жанчыны, падварушваючы скосаную траву. 3. На пероне людзі чакалі рыгскі цягнік. 4. Паабапал вуліцы цягнуліся шматпавярховыя дамы. 5. На пасяджэнні была пастаўлена задача папафарсіраваць падзеі. 6. Нашы канькабежчыкі не пакінулі канкурэнтам ніводнага шансу. 7. У гэтым інтэрнэт-магазіне можна набыць канцылярныя тавары.

233. Прачытайце. Ці зафіксаваны слова з тэксту са значэннем ‘назва маладой істоты’ ў лексікаграфічных крыніцах? Ці можна лічыць утварэнне гэтых слоў парушэннем нормы?

Як толькі ў дзіцяці пачынае фарміравацца свая метамова, бацькі адзначаюць яго здольнасць да словатворчасці. Так з’явіліся слова: *лямпяня*, *лямпіха*, *садніца*, *праўдун*, *малакуля*.

Лямпяня — дзіця лямпы. Ты будзеш лямпа, а я — тваё лямпяня.

Лямпіха — у значэнні ‘лямпа як жанчына’. Ты лямпіха, а я — тваё лямпяня.

Садніца — тая, хто наведвае дзіцячы сад. — Ты школьніца? Ты ходзіш у школу? — Не, я садніца. Я хаджу ў сад.

Праўдун — той, хто гаворыць праўду. Я праўдун. Я ніколі не падманваю дарослыя.

Малакуля — карова, якая дае многа малака. Ці прыйшла наша малакуля? (Паводле інтэрнэт-крыніц).

Па якіх мадэлях утвораны слова? Падбярыце да наватвораў зафіксаваныя ў слоўніках лексічныя адзінкі такой самай будовы. Вызначце словаўтаральныя сродкі.

 У шматлікіх тэкстах сустракаюцца **індывідуальна-аўтарскія наватворы**, ці **аказіяналізмы, аказіянальныя слова**, якія ўтвараюцца па вядомых у мове словаўтаральных мадэлях: *словапад* \emptyset ← ← слов(*a*) + пада(*ць*), *ад'юбілець* ← юбілей(\square), *бяздождышыца* ← ← дожд(\square).

Індывідуальна-аўтарскія наватворы — гэта слова, якія ствараюцца і ўжываюцца носьбітамі мовы, у тым ліку пісьменнікамі, грамадскімі дзеячамі, вучонымі, з пэўнымі стылістычнымі мэтамі. Аказіяналізмы не зафіксаваны ў слоўніках сучаснай беларускай мовы, але іх нельга разглядаць як прыклад парушэння словаўтаральных норм.

234. Прачытайце. Вызначце, як утвары лістабой аўтарскія наватворы.

1. Калі здаволіцца^м лістабой — стаяць ..чарнелыя дрэвы самі са-бой (*P. Барадулін*). 2. Ты красуй у яркай квец..ні, шумнаспеёны мой родны край! (*B. Максімовіч*). 3. Лістотна крылаціцца дрэва жыц..я (*P. Барадулін*). 4. Ля вязаў басаножыць шматгалос..е (*M. Мятліцкі*). 5. С..ветла самоціцца сад соннарукі (*P. Барадулін*). 6. З асмужаных^{сл} пр..стораў Беларусі гл..дзім мы ўсе ў касмічны недасяг (*У. Верамей-чык*). 7. Усміха..ся ранак мне ружовы, г..маніў стазонна белы свет (*B. Максімовіч*). 8. Вятрам а..крытае паднеб'е прадз..мута сіверам скразным (*M. Мятліцкі*).

Спішыце, устаўляючы, дзе трэба, прапушчаныя літары.

235. У нарысах «Людзі і кветкі над Нёманам» вядомая пісьменніца Элаіза Ажэшка адзначае, што ў назвах раслін беларускі народ выявіў свою «назіральнасць, выказаную вобразна і паэтычна». Падчас падарожжаў па Гродзеншчыне Э. Ажэшка сабрала 228 назваў раслін, большасць з якіх з'яўляецца вытворнымі, напрыклад: *зубнік, коткі, ліпка, малачай, маслянка, маркоўнік, рагуля, скрыпіца, хвашчай, шалястуха і інш.* Вызначце, якія з вышэйназваных раслін згадвае пісьменніца:

- 1) ніклая фіялетавая кветка, якая, калі сціснеш яе ў пальцах, злёгку паскryпвае;
- 2) калі выспывае насенне гэтай травы, торбачкі, у якіх яно заходзіцца, пры самым маленькім дотыку вельмі мілагучна шалясцяць.



Карыстаючыся тлумачальным слоўнікам, раскрыйце сэнс іншых назваў раслін. Зрабіце словаўтваральны разбор трох такіх назваў.



236. Выканайце тэставую работу «Склад слова і словаўтварэнне».



§ 26–1



КАНТРОЛЬНЫЯ ПЫТАННІ І ЗАДАННІ

1. Якія слова называюцца вытворнымі, а якія — невытворнымі? Прывядзіце прыклады.
2. Што такое ўтваральная аснова? Якія тыпы ўтваральных асноў вы ведаецце? Прывядзіце прыклады.
3. Якія словаўтваральныя сродкі выкарыстоўваюцца пры ўтварэнні новых слоў?
4. Якія змены могуць адбывацца ў асновах пры ўтварэнні слоў? Прывядзіце прыклады.
5. Назавіце асноўныя спосабы ўтварэння слоў. Якія з іх адносяцца да марфалагічных (марфемных), а якія — да немарфалагічных (немарфемных)? Прывядзіце прыклады.

6. Што разумеюць пад словаўтваральнай нормай? Прывядзіце прыклады парушэння словаўтваральнай нормы.
7. З якой мэтай аўтары выкарыстоўваюць у сваіх творах індывидуальна-аўтарскія слова?

Тэставая работа па словаўтварэнні

1. Адзначце вытворныя слова:

- 1) зарэчны; 4) чытаць;
2) сталіца; 5) шосты.
3) далёка;

2. Утваральнныя асновы правільна вызначаны ў наступных прыкладах:

- 1) сінь ← сін(i);
2) пераход ← хадзі(ць);
3) падлічыць ← падлічва(ць);
4) сур'ёзнасць ← сур'ённ(ы);
5) па-беларуску ← беларуск(i).

3. Адзначце слова, утвораныя марфалагічным спосабам:

- 1) щёмна-сіні; 4) паранены;
2) АНТ; 5) злева.
3) пераскочыць;

4. Адзначце слова, утвораныя прыставачным спосабам:

- 1) праўнук; 4) узгорак;
2) адрэзак; 5) прынесці.
3) пераход;

5. Суфіксальным спосабам утвораны слова:

- 1) вучаніца; 4) збожжаўборка;
2) знізу; 5) бялець.
3) жалезабетонны;

6. Адзначце слова, утвораныя бяссуфіксным спосабам:

- 1) сінява; 4) подпіс;
2) восьмы; 5) шасцёра.
3) завязь;

7. Адзначце рады, у якіх усе слова ўтвораны прыставачна-суфіксальным спосабам:

- 1) прыгарад, адаўцаць, замежны, уперамешку;
2) адвячорак, прыдарожны, заснекіць, па-новаму;

- 3) падсініць, абы-які, дажынкі, разносчык;
- 4) заморскі, перадгор'е, змоладу, бязмоўны;
- 5) здзіўляць, перадвясновы, вылецець, бязмежны.

8. Адзначце слова, утвораныя пры дапамозе асноваскладання:

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1) пяцьсот; | 4) светаўспрыманне; |
| 2) чарнашэрсны; | 5) добраўпараткаваны. |
| 3) руска-беларускі; | |

9. Адзначце слова, утвораныя пры дапамозе словаскладання:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1) двухкватэрны; | 4) чарнабровы; |
| 2) глыбокапаважаны; | 5) вышэйзгаданы. |
| 3) даўгавечны; | |

10. Адзначце слова, якія ўтварыліся складана-суфіксальным (асноваскладанне з суфіксацыяй) спосабам утварэння:

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1) водаправодны; | 4) паўнапраўнасць; |
| 2) нашаніўскі; | 5) добраахвотнік. |
| 3) цеплакроўны; | |

11. Адзначце сказы са складанаскарочанымі словамі:

- 1) Каля Кацярыны прыпынілася працэдурная медсястра (*A. Якімовіч*).
- 2) Дабрабыт свой, культуру ўздымаць абяцаем (*Я. Колас*).
- 3) Картачка, зарплата добрыя, але работа нялёгкая (*I. Мележ*).
- 4) Не спяшыў камбат пісаць аб стратах (*П. Панчанка*).
- 5) Андрэй не спраўдзіў бацьковых надзеяў — хлебароб з яго не выйшаў (*A. Кудравец*).

12. Адзначце группы слоў, якія з'яўляюцца словаўтваральнымі ланцужкамі:

- 1) баба — бабуля — бабулька;
- 2) дзіва — дзіўны — дзівосны;
- 3) белы — пабяліць — выбеліць;
- 4) працаваць — працаўнік — працаўніца;
- 5) горад — прыгарад — прыгарадны.

13. Адзначце складанаскарочаныя слова, утвораныя з частак слоў:

- | | |
|---------------|------------|
| 1) прафсаюз; | 4) камбат; |
| 2) рыбгас; | 5) лінкар. |
| 3) галоўурач; | |

14. Адзначце правільна ўтвораныя слова:

- | | |
|---------------|---------------|
| 1) двухкоссе; | 4) лазеншчык; |
| 2) спадылба; | 5) абветрыць. |
| 3) пяцьсоты; | |

15. Адзначце слова, пры ўтварэнні якіх парушаны словаўтаральныя нормы:

- | | |
|--------------|---------------|
| 1) аляня; | 4) прычапець; |
| 2) абвестка; | 5) балотавы. |
| 3) гліняны; | |

16. Падбярыце да словазлучэння *берёзовый сок* аднаслоўны беларускі адпаведнік і запішыце яго.

17. Ад асновы дзеяслова, што ў дужках, бяссуфіксным спосабам утварыце назоўнік і запішыце яго.

Прыляцела вясной (*перамагаць*). Прыйгдалі мы плошчы яе (*П. Броўка*).

18. Знайдзіце ў сказе маўленчую памылку і запішыце замест ужытага памылкова слова, што падыходзіць па сэнсе (у пачатковай форме):

І вось ён зрабіў ганарлівы круг і апынуўся ў музеі.

19. Устанавіце адпаведнасць паміж словамі і спосабамі іх утварэння:

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| 1) настаўнік | a) прыставачна-суфіксальны |
| 2) цёмна-зялёны | б) суфіксальны |
| 3) беззямелъны | в) складана-суфіксальны |
| 4) зазімаваць | г) асноваскладанне |
| 5) аднадумец | д) прыставачны |

20. Выпішыце з тэксту слова, якое мае значэнне ‘прадпрыемства, што займаецца апрацоўкай ільну, вытворчасцю льняных тканін і пастаўкай іх іншым прадпрыемствам’. Вызначце, як яно ўтварылася.

Горад Орша — каралеўства беларускага лёну. Тут знаходзіцца Аршанская льнокамбінат — адзінае ў Беларусі і найбуйнейшае ў краінах СНД і Еўропы прадпрыемства па вытворчасці льняной тканіны (*Паводле І. Зімневай*).

Марфалагічныя нормы



§ 0-27



237. Прачытайце ўрывак з верша. Па чым аўтар працануе вывучаць мову?

Вызначце асноўную думку тэксту.

§ 1-27



§ 2-27



Калі хочаце авалодаць нашай мовай,
Вывучайце яе не па граматыках...

А вывучайце
Па спрадвечных наш.. пісьмёнах
Крыніц, дарог, плугоў,
Па гоман.. дрэў
У вяснов.. і зімн.. уборы^{сл},
Па матчыных калыханк..
На змярканні і ў час зарапад..,
Па цішыні папялішчаў Хатын..
І брацк.. магіл.
Па зязюльчынай варажбе
І жураўлінаму крык.,
Па поціску^{сл} рук,
Што зброяй валодаць уме..цъ
І сябрам дар..цъ,
Дар..цъ на ільняных ручніках
Хлеб і соль,
Сваё сэрца і дружбу.

M. Танк.

Спішыце тэкст, устаўляючы прапушчаныя канчаткі. Раствумачце іх напісанне.

Што сімвалізуюць хлеб і соль у беларускай культуры?

Знайдзіце ў тэксле назоўнікі, якія маюць форму толькі адзіночнага ці толькі множнага ліку. Што яны абазначаюць?

Выпішыце з тэксле прыналежныя прыметнікі. Як яны ўтварыліся?

У якой форме ўжываюцца ў тэксле дзеясловы загаднага ладу?



Марфалагічныя нормы — гэта прынятая ў маўленчай практицы правілы словазмінення, формаўтварэння і выкарыстання слоў розных часцін мовы.

§ 27. Ужыванне назоўнікаў, лік, род якіх не супадаюць у беларускай і рускай мовах; назоўнікаў, якія маюць форму толькі адзіночнага ці толькі множнага ліку; назоўнікаў агульнага роду, нескланяльных назоўнікаў і абрэвіятур

238. Прачытайце табліцу і падрыхтуйце вуснае паведамленне пра назоўнік як часціну мовы.

Назоўнік — самастойная часціна мовы		
Агульнае значэнне	называе прадмет, адказвае на пытанні х т о? ш т о?	агульны ці ўласны; адушаўлёны ці неадушаўлёны; асабовы ці неасабовы; канкрэтны ці абстрактны; зборны, рэчыўны
Марфалагічныя прыметы	мае род, адносіцца да аднаго са скланенняў, змяняецца па ліках і склонах	м. р., ж. р., н. р. ці агульны род; 1, 2, 3-е скланенне ці рознасклянільны або нескланяльны; адз. і мн. лік ці толькі адз. / толькі мн. лік; Н., Р., Д., В., Т., М. склон ці не скланяецца
Сінтаксічная роля	у сказе можа быць	_____ ; _____ ; ----- ; ~~~~~ ; -----

239. Прачытайце табліцу. Дапоўніце яе ўласнымі прыкладамі. Да якіх лексіка-граматычных разрадаў адносяцца назоўнікі ў графах табліцы? Назоўнікі якога ліку пераважаюць у складзе кожнага лексіка-граматычнага разраду?

Назоўнікі, якія маюць форму толькі адзіночнага ліку	
Значэнне	Прыклады
1) большасць уласных назваў	<i>Кавалеўскі Максім, Случчына</i>
2) большасць назваў абстрактных паяніцяў	<i>сівізна, гарэнне, шчасце</i>
3) большасць назваў рэчываў	<i>нафта, мёд, нітратліцэрыйна</i>
4) назвы, якія абазначаюць сукупнасць прадметаў як адно цэлае	<i>праменне, мэбля, моладзь, калоссе, вучнёўства</i>
5) назвы грамадска-палітычных вучэнняў, плынняў, працэсаў, навук	<i>капіталізм, рамантызм, біёніка, тапаніміка</i>
6) назвы гульняў, відаў спорту	<i>гандбол, хакей, фітнес, бодзіблдынг</i>

Назоўнікі, якія маюць форму толькі множнага ліку	
Значэнне	Прыклады
1) некаторыя ўласныя назвы	<i>Пухавічы, Афіны, Курылы</i>
2) некаторыя назвы абстрактных паняццяў	<i>паводзіны, дрыжыкі, хітрыкі</i>
3) некаторыя назвы рэчываў	<i>дрывы, апілкі, бялілы</i>
4) назвы, якія абазначаюць сукупнасць прадметаў як мноства	<i>кафры, гроши, мемуары, джунглі</i>
5) назвы састаўных і парных прадметаў	<i>абцугі, акуляры, вусны</i>
6) назвы народных звычаяў, гульняў, грамадскіх падзеяў	<i>вячоркі, хованкі, шахматы, выбары, перамовы</i>
7) назвы адрезкаў часу і з'яў прыроды	<i>суткі, канікулы, замаразкі</i>
8) назвы спецыяльных тэрмінаў	<i>азімыя, цытрусаўсяя, сутачныя, асятровыя</i>

240. Разгледзьце малюнкі і прачытайце подпісы пад імі. Вызначце, якія назоўнікі ўжываюцца ў форме толькі адзіночнага, а якія ў форме толькі множнага ліку. Дапоўніце імі графы табліцы ў практыкаванні 239.



Якое слова мае значэнне ‘мясныя катлеты з начынкай’?

Складзіце па два сказы з назоўнікамі, што маюць форму толькі адзіночнага ці толькі множнага ліку. Вызначце, якімі членамі сказа яны з'яўляюцца.



Ці знаёмы вы з праектам сацыяльной рэкламы «Смак беларускай мовы»?

Чым, на вашу думку, карысныя такія праекты?

241. Прачытайце тэкст. Вызначце яго стыль. Абгунтуйце сваю думку.

Цымбалы

Без цымбалаў немагчыма
Уявіць зямлю — Айчыну,
Бо і ў радасці^Ф, і ў скрусе
Любяць іх на Беларусі:
Пад цымбалы,

Пад цымбалы
Тут
Ляўоніха скакала!
А цяпер пад тыя ж гуки
Скачуць праўнукі і ўнукі.

A. Пісъмянкоў.



Якія вы ведаеце народныя музычныя інструменты? Які з іх узгадваецца ў вершы?

Вызначце ў тэксце назоўнікі, што ўжываюцца ў форме толькі адзіночнага, ці толькі множнага ліку.

Якія назоўнікі з тэкstu адносяцца да 1-га скланення? Раствумачце напісанне канчаткаў гэтых назоўнікаў ва ўскосных склонах.

- Раствумачце, як пішуцца слова з арфаграмай «Правапіс вялікай літары».
- Запішыце некалькі назоўнікаў, якія ўтвораны такім жа способам, як і слова *праўнук*.



Разгледзьце фотаздымкі. Што на іх адлюстрравана? Карыстаючыся звесткамі з розных крыніц, падрыхтуйце «пашпарты» для такіх народных інструментаў, як гуслі і цымбалы. Складзіце спіс выкарыстанай вамі літаратуры.



КОЛАС — КАЛАСЫ — КАЛОССЕ

Зборныя назоўнікі *калоссе*, *карэнне*, *галлё*, *насенне* і іншыя маюць форму толькі адзіночнага ліку:

Іх трэба адрозніваць ад аднакаранёвых назоўнікаў адзіночнага і множнага ліку: *камень* (адз. л.) — *камяні* (мн. л.) — *камённе* (зб.);

бервяно (адз. л.) — *бярвёны* (мн. л.) — *бярвённе* (зб.);

прамень, *прóмень* (адз. л.) — *прамéні*, *прамяні*, *прóмні* (мн. л.) — *прамénне* (зб.).

242. Выпішыце са сказаў назоўнікі, якія ўжываюцца ў форме толькі множнага ліку. Што яны абазначаюць?

1. У векавечнай бацькаўшчыне клёны нячутна пачынаюць аблітаць на рыжую траву, на мох зялёны, на весніцы, на ціхі стаў*, на гаць (*У. Караткевіч*). 2. Я зноў на станцыі лясной, марозна-звонкай^{сл}, заінелай, стаю ў Бялынкавічах белых, прапахлых смольнаю сасной (*A. Пісъмянкоў*). 3. Жыццё не бесклапотнае, не лёгкае, ды не пайду

хавацца ў цень^М, хаця і знаю я: і тых, хто лётае, грымоты б'юць і ў ясны дзень (*M. Малаяўка*). 4. Як чарапіца на нябачных кроснах, нач тчэ над лесам цёмны полаг свой (*H. Гілевіч*). 5. Калі ты ад кла- пот жыццёвых стараніўся, ні хлебам, ні вадой з сябрамі не дзяліўся, нікога не сагрэў ні словам, ні спагадай і ніву не прыкрыў грудзьмі ад градападу, заўсёды за другіх хаваўся ў ліхалецце, — лічы, што не было цябе на гэтым свеце (*M. Танк*).

- Выпішыце з практикання тры слова, у якіх колькасць літар і гукаў не супадае.



Выканайце інтэрактыўнае заданне «Лік назоўнікаў».


Звязніце ўвагу!

Абстрактныя і рэчыўныя назоўнікі могуць утвараць формы множнага ліку, але пры гэтым часткова змяняеца іх значэнне: *хрыпы ў лёгкіх, беларускія сыры, кітайскія шаўкі*.

Зборныя назоўнікі не могуць мець формы множнага ліку.

Уласныя назоўнікі ўжываюцца ў форме множнага ліку, калі пераходзяць у агульныя ці абазначаюць прадстаўнікоў аднаго роду або людзей з аднолькавымі прозвішчамі: *мужнасць не згарэла ў Хатынях* (Ю. Свірка); *Агінскія — старажытны магнацкі род* («Звязда»).

243. Разгледзьце схему. Падрыхтуйце вуснае выказванне пра несупадзенне ліку назоўнікаў у беларускай і рускай мовах.



244. Перакладзіце словазлучэнні на беларускую мову і запішыце.

Вкусная клюква, жирные сливки, садовая ежевика, чёрная смородина, спелая земляника, счастливая двойня, полная пригоршня, нервная дрожь, высокие яровые, крупная брусника, правильное соотношение, небольшое введение, узорчатое кружево.

З двумя словазлучэннямі (на выбор) складзіце сказы.

Прыведзіце ўласныя прыклады назоўнікаў, якія адразніваюцца лікам у рускай і беларускай мовах.



245. Прачытайте тэкст, дапаўняючы яго тэарэтычнымі звесткамі і ўласнымі прыкладамі. На колькі частак можна падзяліць тэкст?

Род назоўніка — яго пастаянная марфалагічная прымета. У форме адзіночнага ліку яна пададзена супрацьпастаўленнем мужчынска-га (*брат, дом*), жаночага (*вярба, зямля*) і ... (*акно, сузор'е*) роду. У назоўніках, якія маюць форму толькі множнага ліку, род не вызначаецца.

Асобую групу назоўнікаў складаюць назоўнікі агульнага роду. Да іх адносяцца: назвы асоб паводле адметных якасцей (*соня, ...*); назвы асоб паводле становішча ў грамадстве, прафесіі (*сірата, ...*); побытавыя формы ўласных імёнаў (*Саша, ...*).

Род такіх назоўнікаў змяняецца ў залежнасці ад того, ... якога полу яны абазначаюць. Большасць назоўнікаў агульнага роду — экспрэсіўна афарбаваныя слова, якія характэрны для ... стылю і мовы мастацкай літаратуры.

246. Размяркуйце назоўнікі па групах у залежнасці ад родавай прыналежнасці.

Мужчынскі род	Жаночы род	Ніякі род	Агульны род	Род не вызначаецца
1	2	3	4	5

Баль, вермішэль, Кітай, Ягор, вогнішча, нявеста, валяр'ян, радно, гусяціна, грошы, подпіс, задавака, пажарышча, плакса, чаканне, камода, шэрань, шынель, сірата, Івацэвічы, дамішча, асвета, хлапчанё, макарона, Анды, салата, немаўля, какава (напой), лебедзь, пе-далъ, блізняты.

З трыма назоўнікамі складзіце сказы.

247. Прачытайце тэкст. Вызначце сродкі сувязі сказаў.

Верхні слой бярозавай кары называеца бяроста. На ёй нашы продкі пісалі, ёю крылі стрэхі. Сыштыя працавітымі рукамі кавалкі бяросты служылі ёмістасцямі для сыпучых і вадкіх прадуктаў. Бяроста ўтрымлівае кампаненты серабра, таму добра загойвае раны, а ў берасцяных вырабах малако доўга не пракісае.^{сн} Для нашых продкаў нарыхтоўка^м бяросты, якая адбывалася толькі ў маі ці чэрвені, не з'яўлялася вялікай мукаі. У гэты час бяроста была эластычная і лёгка аддзялялася ад ствала бярозы (*Паводле А. Коршак*).

Якія вырабы з бяросты стваралі нашы продкі?

Вызначце род назоўнікаў, ужытых у тэксле. Якія з іх ужываюцца ў форме толькі адзіночнага ліку?

- Да слова **бяроста** падбярыце аднакаранёвае з тэксту. Як яно ўтварылася?

Запішыце назоўнікі 1-га скланення ў форме меснага склону адзіночнага ліку. Раствумачце напісанне канчаткаў.

248. Запоўніце пропускі ў табліцы беларускімі словамі. Якія слова ўтворальныя сродкі паказваюць на род вытворных слоў?

Несупадзенне роду назоўнікаў у беларускай і рускай мовах	
руская мова	беларусская мова
ж. р. <i>гвоздика</i> , <i>боль</i> , <i>насыпь</i>	м. р. ...
н. р. <i>яблоко</i> , <i>чудо</i> , <i>стадо</i>	м. р. ...
м. р. <i>жираф</i> , <i>мазут</i> , <i>цикорий</i>	ж. р. ...
н. р. <i>творчество</i> , <i>растение</i> , <i>название</i>	ж. р. ...
м. р. <i>совёнок</i> , <i>шов</i> , <i>свет</i>	н. р. ...
ж. р. <i>жизнь</i> , <i>среда</i> , <i>ботва</i>	н. р. ...

З трыма назоўнікамі розных родаў складзіце сказы.

249. Перакладзіце на беларускую мову.

Старая мельница, молодой клевер, фарфоровая посуда, белая сирень, неправильная дробь, большая щука, алая гвоздика, личная подпись, неровный шов, высокая валериана, солдатская шинель, маленький цыплёнок, продажа квартиры, кислый щавель, древняя рукопись.

Звярніце ўвагу!

У беларускай і рускай мовах існуюць назоўнікі, якія адрозніваюцца складам слова ці асаблівасцямі словаўтварэння, што прыводзіць да адрозненняў у родзе:

- у беларускай мове да мужчынскага, а ў рускай да жаночага адносіцца: *гваздзік* — *гвоздика*, *шчупак* — *щука* і інш.;
- у беларускай мове мужчынскі, а ў рускай ніякі род маюць назоўнікі: *яблык* — *яблоко*, *цуд* — *чудо* і інш.;
- у беларускай мове да жаночага, а ў рускай да ніякага роду адносіцца назоўнікі *рабрына* — *ребро*, *электрычнасць* — *электричество, назва* — *название, творчасць* — *творчество* і інш.;
- у беларускай мове ніякі, а ў рускай мове мужчынскі род маюць назоўнікі *зубраня* — *зубрёнок*, *свято* — *свет, шво* — *шов* і інш.;
- у беларускай мове да ніякага, а ў рускай да жаночага роду адносіцца назоўнікі *шнураванне* — *шнуровка*, *бацвінне* — *ботва, жыццё* — *жизнь, асяроддзе* — *среда, адзенне* — *одежда* і інш.

У беларускай і рускай мовах ёсьць лексічныя адзінкі, якія ў адной з моў маюць два адпаведнікі: беларуск. ж. р. *роднасць* — руск. ж. р. *родственность* і н. р. *родство*.



250. Прачытайце тэкст. Загаловак перадае тэму ці асноўную думку? Да якога стылю і жанру адносіцца тэкст?

Уроки безопасности для подростков

Каждый раз, включая компьютер, телевизор, утюг, помните, что эти бытовые приборы не только ваши помощники. Это электрооборудование, которое может быть опасным, если неправильно его эксплуатировать. Основными причинами возгорания от электричества являются короткое замыкание электрического тока и перегрузка электропроводов. Признаками тления или горения электропроводов являются потемнение изоляции, запах горящей резины или пластмассы, искрение. Обнаружив их, следует немедленно обесточить электроприбор, набросить на него плотную ткань, чтобы прекратить доступ кислорода к очагу возгорания, и позвонить по телефону 101 или 112. Тушить водой электроприборы или находящуюся под током электропроводку опасно для жизни. От вашего поведения зависят ваша жизнь и жизнь ваших близких.

Чтобы избежать пожаров от электричества, запрещается:

- включать одновременно в розетку несколько электроприборов (чайник, утюг, электрообогреватель и т. д.);

- заклеивать электропроводку обоями, подрезать щипцами или ножницами, подвешивать на гвозди, завязывать её в узлы, ставить вплотную к ней различные предметы;
- вешать бумажные абажуры на электролампочки;
- оставлять работающие электроприборы без присмотра;
- пользоваться неисправными электроприборами (*По материалам сайта www.mir.pravo.by*).

Слоўнік

горячая резина — *гума (рызіна)*, якая гарыць

искренне — *іскрэнне*

неисправный — *няспраўны*

обнаружив — *знайшоўшы*

очаг возгорания — *ачаг узгарання*

прекратить доступ — *спыніць доступ*

присмотр — *нагляд*

электрообогреватель — *электраабагравальнік*

Якіх правіл трэба прытрымлівацца, каб засцерагчы сябе ад пажару?

Перакладзіце тэкст на беларускую мову. Назавіце назоўнікі, якія ўжываюцца ў форме толькі адзіночнага ці ў форме толькі множнага ліку. Якія назоўнікі адрозніваюцца родам у беларускай і рускай мовах?

Выпішыце з кожнага рада назоўнік, які будзе мець канчатак **-у** ў форме роднага склону адзіночнага ліку:

- кісларод, тэлевізар, электрапрыбор, вузел;
- тэлефон, ток, памочнік, камп'ютар;
- асяродак, абажур, пах, прас;
- чайнік, доступ, цвік, электрапровад.

Якія канчаткі ў форме меснага склону адзіночнага ліку будуть мець назоўнікі **разетка**, **электраправодка**, **электралямпачка**?

Падрыхтуйце па ўзоры тэксту памятку-інструкцыю, як трэба сябе паводзіць на вадзе.



ВУЖ — ВУЖАКА

Вуж (м. р.) — адна з неядавітых змей сямейства паўзуноў.

Вужа́ка (ж. р.) — 1) агульная назва паўзуноў з доўгім гнуткім целам без ног; змяя; 2) ліхі, каварны чалавек.



Да агульнага роду адносяцца назоўнікі з канчаткамі **-а**, **-я**: *Жэня, Саша, сірата, нераўня*. У залежнасці ад кантэксту яны могуць абазначаць асоб мужчынскага або жаночага полу.

Калі назоўнікі агульнага роду абазначаюць асоб жаночага полу, то змяняюцца як назоўнікі 1-га скланення: *Д. скл. / М. скл. (на) сіраце Марыне, задзіры Сашы, цёзцы Грынцы*.

Калі назоўнікі агульнага роду абазначаюць асоб мужчынскага полу, то змяняюцца як назоўнікі мужчынскага роду з канчаткамі **-а**, **-я**. Іх склонавыя формы залежаць ад тыпу асновы назоўніка і націску.

Назоўнікі з націснымі канчаткамі **-а**, **-я** скланяюцца як назоўнікі жаночага роду на **-а**, **-я** з адпаведнымі асновамі: *Д. скл. / М. скл. (пры) сіраце Фаме, нераўні Кузьме, суддзі Ілы, ляўшы, старышыні*.

Назоўнікі з ненаціснымі канчаткамі **-а**, **-я** скланяюцца як рознаскланяльныя, таму што ў назоўным, родным і вінавальным склонах яны маюць канчаткі 1-га скланення (*Н. скл. непасед-а Валер-а, Р. скл. непасед-ы Валер-ы, В. скл. непасед-у Валер-у*), а ў давальным, творным і месным — 2-га скланення (*Д. скл. непасед-у Валер-у, Т. скл. непасед-ам Валер-ам, М. скл. (пры) непаседз-е Валер-у*).

Да назоўнікаў агульнага роду адносяцца і слова **хвалько**, **нямко**, **гняўко**. Калі яны абазначаюць асобу жаночага полу, то не скланяюцца, а калі мужчынскага, то змяняюцца як назоўнікі мужчынскага роду 2-га скланення: *Н. скл. хвалько, Р. скл. хвалька, Д. скл. хвальку, В. скл. хвалька, Т. скл. хвальком, М. скл. (пры) хвальку*.

251. Прачытайце сказы. Вызначце род выдзеленых назоўнікаў. Абгрунтуйце сваю думку.

1. А сёлетняя восень была **плакса**: яна ахінала зямлю туманамі, засланяла сонца густымі хмарамі, якія сеялі і сеялі, як скрэз сіта, надакучлівую імжу (*Р. Сабаленка*). 2. Дождж^Ф — мой даўні **калега**, мой суаўтар элегій, уначы нашаптаных, недасланых каханай (*А. Пісъмянкоў*). 3. «З крыніцамі звязана шмат паданняў...», — адзначыла **кандыдат** гістарычных навук, **археолаг**, вядомы этнограф Людміла Дучыц (*«Звязда»*). 4. Час — непадкупны і справядлівы **суддзя!** (*М. Танк*). 5. Ды ён, гэты вецер, — **гарэза** свавольны, што вусны мае цалаваў (*I. Хадарэнка*). 6. А ў нас лічылі, што апавяданні прадзеда — мана, а ён — **хвалько** (*У. Караткевіч*).

- Складзіце схему чацвёртага сказа.

Вызначце, як утворана слова *нашаптаных*.

Звязніце ўвагу!

Назвы асоб паводле прафесіі ці роду заняткаў (*арнітолаг, дэпутат, прафесар*) адносяцца да мужчынскага роду і дапасуюць да сябе прыметнікі і дзееприметнікі ў форме мужчынскага роду. Дзяясловы прошлага часу пры такіх назоўніках ужываюцца ў залежнасці ад полу асобы: *У якасці інтэрв'юера кірауніка дзяржавы выступіла вядомы журналіст Марыя Ганна Матыс* («*Звязда*»).

252. Спішыце, раскрываючы дужкі. Абгрунтуйце выбар формы назоўнікаў і прыметнікаў.

Дараваць (*гарэза Толя*), размаўляць з (*вядомы археолаг Вера Пятроўна*), давяраць (*суддзя Мікіта Іванавіч*), сядзець пры (*мясцовы лістаноша*), паведаміць (*таленавіты доктар Дар'я Сяргееўна*), сумаваць па (*гарэза Каця*), павітацца са (*старшины Ілья*), параіць (*задавака сястра*), займацца з (*малы Жэня*), захапляцца (*суддзя Аліна Васільеўна*), сустрэцца з (*цёзка Даніла*).



Праз падбор аднакаранёвых слоў растлумачце значэнне слова *лістаноша*. Праскланяйце словазлучэнні *гарэза Толя* і *гарэза Каця*. Ад чаго залежаць канчаткі назоўнікаў?

З двума прыкладамі словазлучэнняў (на выбар) складзіце сказы.

Звязніце ўвагу!

Да **нескланяльных** адносяцца назоўнікі, якія маюць адну і тую ж форму ва ўсіх склонах.

У назоўным і ўсіх ускосных склонах яны маюць аднолькавыя канчаткі. Граматычнае значэнне склону выражаетца сінтаксічна: *прыгожых кенгуру, ролі Адрыяна Чэлентана*.

Да нескланяльных адносяцца:

- запазычаныя агульныя і ўласныя назвы з асновай на галосны: *адажыа, манто, Micicini, Гейнэ, Кюры*;
- іншамоўныя агульныя і ўласныя назоўнікі на зычны, якія абазначаюць асоб жаночага полу: *mіcіс, Элен, Мітчэл*;
- мужчынскія і жаночыя славянскія прозвішчы на *-o* і *-ых*: *Крайко, Ляўко, Бялыҳ, Баранавых*;

- беларускія жаночыя прозвішчы на зычны: *Кавалёнак, Ліс, Ариямёнак*;
- жаночыя прозвішчы, якія ўтварыліся ад назваў прадметаў і супадносяцца з ніякім родам назоўніка: *Дула, Шыла*;
- жаночыя прозвішчы, якія не ўтварыліся ад назваў прадметаў і род якіх вызначаюцца складана: *Протчанка Настасся, Сувалка Тамара, Шарана Алеся*;
- гукавыя абрэвіятуры на галосны: *ДАІ, НІА*, а таксама літарныя абрэвіятуры: *БДУ, СНД*;
- назоўнікі агульнага роду (*хвалько, нямко, гняўко*), калі абавязчываюць асоб жаночага полу: *хвалько Марыля, да хвалько Марылі, хвалько Марылі, пра хвалько Марылю, хвалько Марылляй (-ялю), пры хвалько Марылі*.

253. Прачытайце табліцу. Падрыхтуйце паведамленне пра род нескланяльных назоўнікаў.

Род нескланяльных назоўнікаў	
Адушаўлённыя назоўнікі	
Асабовыя назоўнікі	Неасабовыя назоўнікі
род вызначаецца паводле полу асобы: <i>Кармэн, Маргарэт, лэдзі, місіс — ж. р.; Энтані, Вано, месье, маэстрапа — м. р.</i>	адносяцца да мужчынскага роду: <i>фламінга, марабу, гну, грызлі</i> <i>Выключэнне: івасі, цэцэ — ж. р. (род вызначаецца паводле роду відавога паняцця: рыба, муха — ж. р.)</i>
назвы тыповых мужчынскіх прафесій односяцца да мужчынскага роду: <i>парцье, аташэ, рэфери, мікада*</i> , <i>кюрэ*</i>	
Неадушаўлённыя назоўнікі	
Агульныя назоўнікі	Уласныя назоўнікі
адносяцца да ніякага роду: <i>кімано, паліто, безэ, кашло, фае, шоу</i>	род вызначаецца паводле роду адпаведнага агульнага назоўніка: <i>Палерма</i> (горад) — м. р., <i>Ай-Петры</i> (гара) — ж. р., <i>Ківу</i> (возера) — н. р., <i>Оку</i> (возера) — н. р.

254. Падбярыце назоўнікі, што адпавядаюць прыведзеным азначэнням. Дапасуйце да іх прыметнікі, словазлучэнні запішыце.

1. Горад, у якім у 2014 годзе праходзілі Алімпійскія гульні. 2. Назва старажытнага мастацтва складвання фігурак з паперы. 3. Спартыўная водная гульня. 4. Птушка з ружовым апярэннем. 5. Штрафны ўдар у футболе. 6. Слова, што дадаецца да імя ці прозвішча замужнай жанчыны ў Германіі. 7. Сталіца Нарвегіі. 8. Спартыўная камандная гульня з мячом авальной формы; разнавіднасць футболу.

З двумя словазлучэннямі на выбар складзіце сказы. Вызначце род назоўнікаў.



Род **нязменных абрэвіятур** вызначаецца паводле роду асноўнага слова расшыфроўкі: *СНД* — *Садружнасць Незалежных Дзяржаў* (ж. р.); *РУУС* — *Раённае ўпраўленне ўнутраных спраў* (н. р.); *РБС* — *руска-беларускі слоўнік* (м. р.); *ААН* — *Арганізацыя Аб'яднаных Нацый* (ж. р.); *АБСЕ* — *Арганізацыя па бяспечы і супрацоўніцтве ў Еўропе* (ж. р.).

Род **зменных абрэвіятур** вызначаецца па канчатку і харкторы асновы. Зменныя абрэвіятуры на зычны адносяцца да мужчынскага роду: *ЖЭК* — *у ЖЭКу* (м. р.), *ЛiМ* — *у ЛiМе* (м. р.), *ЦУМ* — *каля ЦУМа* (м. р.), *дот* — *у доце* (м. р.), *рыбгас* — *у рыбгасе* (м. р.).

Складанаскарочаныя слова змешанага тыпу, у якіх другое слова мае форму ўскоснага склону, адносяцца да таго самага роду, што і першае скарочанае слова: *камроты* — *камандзір роты*, *кампалкá* — *камандзір палка* (м. р.).

Род **запазычаных абрэвіятур** вызначаецца па знешній форме: *ЮНЕСКА*, *НАТА* — н. р., *ФІФА* — ж. р.

255. Размяркуйце слова па групах у залежнасці ад роду. Раскажыце пра асаблівасці вызначэння роду нескланяльных назоўнікаў і абрэвіятур.

Мэры, ДУА, какаду, БРСМ, папуры, Батумі, ВКЛ, лэдзі, жалюзі, Жулія, грызлі, Конга (рака), куцюр'е, івасі, МНС, Мінэканомікі, самба, бістро, жако, аргработка, вета, Цэнтрвыбаркам, рэзюмэ, тарнада, клішэ, калібры, Кіліманджара (гара), манпансье, Элен, кюрэ, камюніке, пані, леча, Чылі, табу, маэстра, фрау, Антарыа (возера), Каларада (рака), метро.

Растлумачце напісанне слоў з арфаграмай «Правапіс **о, э, а**».

256. Дапішыце канчаткі прыметнікаў і вызначце род назоўнікаў.

Каштоўн.. жэнышэнъ, нов.. выкладчык Ганчарова, сонечн.. Батумі, вечн.. зубрыла сястра, раённ.. леспрамгас, англійск.. Глазга, стапрацэнтн.. алібі, прав.. педаль, дзіўн.. хвалько аднакласнік, шэр.. пыл, горк.. алоэ, прыгож.. бра, незвычайн.. НЛА, японск.. мікада, дзік.. сабака дынга, іспанск.. ранцье, запаведн.. Мачу-Пікчу, глыбок.. Антарыа, аўстралійск.. кенгуру, хутк.. Місуры, шумн.. Мантэвідэа, італьянск.. маэстра, таленавіт.. піяніст Філіпава, цацачн.. поні, алімпійск.. Нагана, тлуст.. макрэль, гультаяват.. беларучка сусед, нов.. АЗС, балюч.. мазоль, малад.. іхтыёлаг Вераб'ёва, смачн.. вермішэль.

257. Прачытайце тэкст. Вызначце яго стыль. Назавіце сродкі сувязі сказаў у першым абзацы.

Кветкі радзімы

У шасцідзясятых гадах мінулага стагоддзя я пазнаёміўся з французскай мастачкай Надзяй Лежэ. Я супрададжаў яе да вёскі Зембін Барысаўскага раёна. Там малая радзіма мастачкі. Надзяя Лежэ была вельмі камунікабельная, гаваркой, прыязнай і шмат чаго расказала пра сваё жыццё.

Найперш яна ра..павяла якое радаснае пачуц..ё авалодала ёю пры перасяч..нні мяжы. Надзяя Лежэ здзіўлялася: «Адкуль гэта пачуццё? Ад усведамлення што ты на сваёй зямлі на зямлі Радзімы? Ёсць у Францыі такая ж з..мля. І нават б..розы ёсць. Кв..тнеюць на ёй і сланечнікі любімая кветкі Ван Гога але Ван Гог любіў толькі сланечнікі Праванса. Нічога з гэтым не зробіш і не зменіш. Гэта як у маленств.. дотык ма..чынай рукі не зблытаеш ні з адной самай пя..чотнай рукой на свеце. Ні з адной. Людзі паміралі сціснуўшы ў руцэ жменьку роднай зямлі якую яны неслі ў ладанках на грудзях. Ды і я жыла не выпуска..чи гэту зямлю змел..ку з рук. Мама казала “Мілы той куток дзе адр..заны пупок і мой куток пачына..ся з памежнага Брэста...”»

Надзяя расказвала, што ёй хацелася, каб у Францыі нешта на-гадвала пра яе радзіму, і яна пасадзіла пад акном свайго дома сланечнік. Я запытаў, чаму менавіта гэта расліна, у Ван Гога ж таксама сланечнік, на што яна адказала так:

— У Ван Гога — свой. Вангогаўскі, асабісты сланечнік, французскі. А да свайго сланечніка я ставілася асабліва, не так, як да астатніх



раслін: з ім было звязана нешта сваё, кроўнае, што існавала разам са мной калісьці на беларускай зямлі. І, як у дзяцінстве, я чакала ад яго падарунка. Насенне можна пасадзіць потым у зямлю, і з'явіцца шмат жоўтай весялосці пад маім акном.

Аднойчы муж Надзеі, вядомы мастак Фернан Лежэ, працуучы ў садзе, выпадкова зрэзаў сланечнік. Божа, што было! Надзяя кінулася ў слёзы: «Мой сланечнік! Мой сланечнік...» Збянятэжаны, мастак разгубіўся: ён ніколі не бачыў, каб Надзяя плакала! «Ну што ж мне рабіць? —

схапіўся за галаву маэстра. — Хочаш, я намалюю табе пяцьдзясят такіх сланечнікаў...» І намалываў! Праўда, дваццаць. Цудоўных, каліяровых... (Паводле Б. Крэпака).

Хто такая Надзяя Лежэ? З якой мэтай Надзяя пасадзіла каля свайго французскага дома сланечнік? Сімвалам чаго з'яўляўся ён для жанчыны?

Які загаловак, акрамя прапанаванага, можна даць тэксту?

Спішыце другі абзац тэксту, устаўляючы прапушчаныя літары і расстаўляючы, дзе трэба, знакі прыпынку.

Выпішыце з тэксту нязменныя назоўнікі. Назавіце групы нязменных назоўнікаў у беларускай мове.

Праскланяйце геаграфічныя назвы *Зембін*, *Барысаў*, *Брэст*. Паводле якога тыпу скланення яны змяняюцца? Чым адрозніваецца змяненне геаграфічнай назвы *Барысаў* ад прозвішча *Барысаў*?

● З апошняга абзаца выпішыце сказ з прыдаткам. Раствумачце пастаноўку знакаў прыпынку.

 Разгледзьце рэпрадукцыю карціны Ван Гога «Сланечнікі». Ці адпавядае яна зместу тэксту? Чаму, на вашу думку, мастак так любіў маляваць гэтыя кветкі? Падзяліце тэкст на часткі.

Ці адпавядае прапанаваны план кампазіцыйнай схеме тэксту?

1. Сустрэча з мастачкай.
2. На роднай зямлі.
3. Памяць пра радзіму.
4. Дваццаць сланечнікаў.

Выпішыце ключавыя слова з кожнай часткі. Перакажыце тэкст ад імя трэцяй асобы.



258. Выканайце тэставую работу «Назоўнік».

§ 28. Ужыванне поўных і кароткіх прыметнікаў, форм ступеней параўнання якасных прыметнікаў, прыналежных прыметнікаў. Ужыванне форм ступеней параўнання прыметнікаў і прыслоўяў



§ 0–28



§ 1–28



§ 2–28



259. Падрыхтуйце паведамленне на тэму «Прыметнік як часціна мовы», карыстаючыся планам і схемай.

План

1. Агульнае значэнне прыметніка. Разрады прыметнікаў паводле значэння.
2. Ступені параўнання прыметніка. Марфалагічныя прыметы: род, лік, склон.
3. Сінтаксічная роля.

Разрады прыметнікаў паводле значэння

якасныя

- абазначаюць прыметы прадметаў паводле формы (*круглы*), памеру (*малы*), колеру (*белы*), фізічных і душэўных уласцівасцей ці якасцей (*дужы*, *шчодры*);
- адказваюць на пытанні як і? як ая? якое? як ія?;
- могуць утвараць ступені параўнання (*цёплы* — *цяплейшы*);
- могуць спалучацца са словамі *вельмі*, *надта* (*вельмі халодны*)

адносныя

- абазначаюць прыметы прадметаў паводле іх адносін да матэрыялу ці рэчыва (*металічны*), месца (*вясковы*), часу (*ліпеньскі*) і інш.;
- адказваюць на пытанні як і? як ая? якое? як ія?;
- не могуць утвараць ступені параўнання;
- не спалучаюцца са словамі *вельмі*, *надта*

прыналежныя

- абазначаюць прыметы прадметаў паводле іх прыналежнасці чалавеку (*дзядулей*) або жывёлам (*баброў*), птушкам (*зязюлін*) і да т. п.;
- адказваюць на пытанні чы й? чы я? чы ё? чы е?

260. Прачытайце ўрывак з паэмы Я. Коласа «Новая зямля». Вызначце тып маўлення. Абгрунтуйце сваю думку.

Вось як жывога дзядзьку бачу,
Я тут партрэт яго зазначу.
Ён невысок, не надта ёмак,
Ды карчавіты і няўломак,
А волас мае цёмна-русы,
І зухаўскія яго вусы

Умеру доўгі, густаваты,
Угору чуць канцы падняты;
А **вочы** шэры, невялічкі,
Глядзяць прыветна^м, як сунічкі,
Але раптоўна і адразу
Не расчытаеш іх выráзу...

Знайдзіце ў тэксле прыметнікі ў кароткай форме. Вызначце іх лік, род (калі магчыма), сінтаксічную ролю. З якой мэтай аўтар выкарыстоўвае ў тэксле кароткія прыметнікі?

Падбярыце антонім да слова **няўломак**.

Растлумачце напісанне **не** з рознымі часцінамі мовы.


Запішыце выдзеленыя назоўнікі ў форме роднага і меснага склонаў адзіночнага ліку. Абгрунтуйце напісанне канчаткаў.

Спішыце другі сказ тэкслу, падкрэсліце прыметнікі як члены сказа, вызначце канчаткі.



Разгледзьце ілюстрацыю В. Шаранговіча да паэмы Я. Коласа «Новая зямля». Знайдзіце на ёй выяву дзядзькі Антося. Якія рысы харектару героя ўдалося перадаць мастаку?

Карыстаючыся зместам тэкслу і ілюстрацыяй, апішыце дзядзьку Антося.



Якасныя прыметнікі ўжываюцца ў поўнай і кароткай форме.

Поўная форма прыметніка ў назоўным склоне адзіночнага ліку мужчынскага роду мае канчаткі **-ы (-i)**: *рады*, *невысокі*; жаночага — **-ая (-я)**: *светлая*, *сіняя*; ніякага — **-ое, -ае (-е)**: *густое*, *удзячнае*, *сіняе*; у множным ліку для ўсіх родаў — **-ыя (-ія)**: *здравыя*, *дарағія*.

Кароткая форма прыметніка ў назоўным склоне адзіночнага ліку мужчынскага роду мае нулявы канчатак: *сябар рад*, *дзед не высок*; у жаночым і ніякім родзе — канчатак **-а**: *мары светла*, *дзіця ўдзячна*; у множным ліку — канчатак **-ы (-i)**: *бацькі здаровы*, *успаміны дорагі*.

Поўная форма прыметніка змяняецца па родах, ліках і склонах. Кароткая форма змяняецца па родах (у адзіночным ліку) і ліках, але не скланяецца. У асноўным яна ўжываецца ў паэтычным маўленні і ў вуснай народнай творчасці.

У сказе поўныя прыметнікі выконваюць ролю азначэння ці выказніка, а кароткія — толькі выказніка: *Добрая* (поўная форма) *мова — культуры аснова* (М. Пазнякоў). *Месяц люты — величны мудры* (поўная форма) (А. Зэкаў). *Будзь так весел* (кароткая форма), *як вясна* (З народнага).



261. Перакладзіце тэкст на беларускую мову. Звярніце ўвагу на перадачу кароткіх форм прыметнікаў.

Это надо знать

Не злословьте о других, не повторяйте сплетен. Если вы хотите пошутиить, делайте это так, чтобы не задевать самолюбия присутствующих. Совершенно неуместны шутки над внешностью, именами или возрастом других. Человек не виноват в том, что он толст, или тонок, или, например, близорук, или очень молод, как и в том, что родители назвали его каким-нибудь «необыкновенным» именем (*По материалам интернет-ресурсов*).

Слоўнік

задевать самолюбие — *закранаць самалюбства*
 злословить — *зласловіць, абгаворваць*
 неуместный — *недарэчны; не да месца, недарэчы*
 присутствующие — *прысутныя*



262. Прачытайце табліцу. Запоўніце яе неабходнымі словамі. Раскажыце, як утвараюцца формы вышэйшай і найвышэйшай ступеней парападання прыметнікаў.

Ступені парападання	Формы	
	Простая	Складаная
Вышэйшая	моцны + <i>-ейш-</i> → ... дарагі + <i>-эйш-</i> → ... А л е: добры → ... дрэнны → ...	больш (болей) + моцны → ... менш (меней) + дарагі → ... менш (меней) + добры → ... больш (болей) + дрэнны → ...
Найвышэйшая	<i>най-</i> + мацнейшы → ... <i>най-</i> + даражайшы → ... <i>най-</i> + лепшы → ... <i>най-</i> + горшы → ...	самы + моцны → ... найбольш + дарагі → ... найменш + добры → ... самы + дрэнны → ...

З двума прыметнікамі ў форме вышэйшай ступені парападання складзіце сказы. Ужывайце прыметнікі ў канструкцыях «*прыметнік + за + В. скл. назоўніка*», «*прыметнік + чым + Н. скл. назоўніка*».

263. Прачытайце тэкст, ужываючы прыметнікі ў дужках у форме вышэйшай ці найвышэйшай ступені парападання. Падбярыце да тэксту загаловак у адпаведнасці з тэмай.

Дакладна не вядома, якое балота на Зямлі (*глыбокі*). Але ў гэтай намінацыі маглі бы паспаборнічаць за перамогу грэчаскія балоты: іх

глыбіня складае больш за трыццаць метраў! (*Глыбокі*) балоты ў Беларусі — віцебскія, максімальны паказчык якіх — дзеяць метраў.

Лічыцца, што (*стражытны*) балоты, якія захаваліся да нашага часу, — кітайскія. Яны ўтварыліся больш за пяцьдзесят тысяч гадоў таму. Гэта значыць, што яны ў пяць разоў (*стары*) за беларускія.

(*Вялікі*) верхавое балота ў (*Б/б*)еларус.. — (*E/e*)льня, што размешчана ў (*M/m*)іёрск.. і (*Ш/sh*)аркаўшчынск.. раёнах (*B/b*)іцебскай вобласці. Яно значна (*вялікі*), чым многія балот.. (*E/e*)уропы, і па велічын.. займае пятае месца сярод (*E/e*)урапейск.. балот. На тэрыторыі (*E/e*)льні знаходзіцца каля ста дваццаці (*прыгожы*) азёр. Таму, напэўна, жураўлі адчуваюць сябе ў гэтym азёрна-балотн.. комплекс.. лепш, чым у іншых мясцінах. Яны тысячамі спыняюцца тут падчас восенійск.. міграцыі і становяцца сапраўдн.. зоркамі экалагічнага фестывал.. «Журавы і журавіны Міёрскага краю» (*Паводле С. Дзясяткавай*).

Спішыце апошні абзац тэксту, раскрываючы дужкі і ўстаўляючы прапушчаныя канчаткі прыметнікаў і назоўнікаў. Абгрунтуйце напісанне арфаграм.

Растлумачце, як утварыліся пададзеныя ў тэксце формы ступеней парайнання прыметнікаў і прыслоўяў.

- Знайдзіце колькасна-іменныя словазлучэнні і запішыце іх, паставіўшы ў форму творнага склону.



Карыстаючыся інфармацыяй з розных кропніц, раскажыце пра экафест «Журавы і журавіны Міёрскага краю». Выкарыстоўвайце розныя формы ступеней парайнання.

Звязніце ўвагу!

Не ўтвараюць форм ступеней парайнання якасныя прыметнікі, якія абазначаюць колькасна нязменную якасць (*голы, мёртвы, рагаты*), масці жывёл (*буры, вараны, пярэсты*).

Таксама не ўтвараюць форм ступеней парайнання прыметнікі, якія з'яўляюцца вытворнымі назвамі колераў (*бронзавы, васільковы, маліновы*), складанымі прыметнікамі (*цёмна-бардовы, жаўтатрэты*).

Не ўтвараюцца простыя формы вышэйшай і найвышэйшай ступеней парайнання ад якасных прыметнікаў з суфіксамі *-ав-, -яв-, -ляв-, -лів-, -аўн-, -авіт-, -ніч-, -ічн-, -іст- (-ыст-), -уч- (-юч-), -н-, -к-, -л-, -енък-, -утк- (-ютк-), -энн-*: *перадавы, бялявы, вяртлявы, мітуслівы, сакаўны, працавіты, малаяўнічы, герайчны, лясісты, калючы, наліўны, горкі, хрыплы, чорненъкі, бялюткі, шырачэзны.*

264. Утварыце ўсе магчымыя формы вышэйшай і найвышэйшай ступеней парапнання прыметнікаў.

Чароўны смех, шчаслівы дзень, высокі ўзгорак, гарыстая мясцоваясць, жывы сведка, малінавая блузка, вусаты дзядзька, шпаркі аўтамабіль, высачэзны клён, балочы мазоль, сівы конь, беленъкі кужаль, гладкашэрсны сабака, рознакаляровая папера, глыбокае возера, крыклівы сусед, прыемны голас, пярэсты кот, светлавалосая дзяўчына.

Складзіце тры сказы з рознымі формамі ступеней парапнання прыметніка (на выбар).

Падрыхтуйце паведамленне «Беларусы ў Кнізе рэкордаў Гінеса».



Выканайце інтэрактыўнае заданне «Ступені парапнання прыметнікаў».

265. Прачытайце. Знайдзіце формы ступеней парапнання якасных прыметнікаў, утвораныя з адступленнем ад граматычнай нормы. Назавіце правільнныя формы.

1. Зямля, ты стала для мяне радней і даражэй (*П. Панчанка*).
2. І гор няма ў нас аніякіх, ды людзі ёсць — вышэй ад гор (*П. Броўка*).
3. Найлепшая^м з нашых дарог — дарога дадому (*П. Панчанка*).
4. Мне доўгае расстанне з Вамі чарней ад Вашых чорных кос (*М. Багдановіч*).
5. Самы прыгожы горад без добрых людзей — пустэльня^{сп} (*С. Грахоўскі*).
6. Мне неба тваё найясней, радзіма мая малая (*М. Коўбец*).
7. Ніякае багацце людзей не бывае даражэйшым за іх родную мову (*Я. Колас*).
8. Людское сэрца адчуваць, каб зрухі самыя танчэйшыя сваёй душой расшыфраваць (*Ю. Свірка*).

Запішыце два сказы з выпраўленымі формамі ступеней парапнання прыметнікаў. Пакажыце, як яны ўтварыліся.

Звязніце ўвагу!

Прыметнікі *малодшы, старшы* ў тэрміналагічных спалучэннях пры абазначэнні афіцыйных пасад і званняў не маюць значэння вышэйшай ступені парапнання (*малодшы лейтэнант, старшая медсастра*). Прыметнік *малодшы* ўжываецца ў значэнні ‘больш позні паводле часу свайго з’яўлення’ (*малодшая сястра, малодшае пакаленне*), у процілеглым значэнні — прыметнік *старэйшы* (*старэйшая сястра, старэйшы брат*). У такім выпадку гэтая прыметнікі не маюць значэння вышэйшай ступені парапнання.

266. Прачытайце тэкст. Вызначце яго стыль і тып.

Хто старэйшы?

- У цябе, хлопчык, ёсьць брацік? — пытае цёця ў Славіка.
- Не толькі брацік, але і сястрычка! — з гонарам адказвае той.
- Ты, відаць, самы старэйшы?
- Самы старэйшы ў нас дзед! (*M. Сліва*).

Якая форма ступені параўнання прыметніка ўжываецца ў тэксле? Ці правільна яна ўтворана? Абгрунтуйце сваю думку.

Якую форму прыметніка трэба ўжыць, каб сказаць, што сястрычцы менш гадоў, чым Славіку?

- Перабудуйце першы сказ у сказ з ускоснай мовай.



Раскажыце пра сваю навучальную ўстанову, ужываючы прыметнікі ў формах ступеней параўнання. Ці магчымым будзе ўжыванне слова *старшы* ў вашым паведамленні?

267. Прачытайце верш. Вызначце, тэмэ ці асноўнай думцы адпавядае загаловак. Спішице, устаўляючы прапушчаныя літары.

Зіма і Лета

Сустрэлася з Летам Зіма:

— Нідзе ў цябе ладу няма!
Як толькі з'явілася ты,
усё мкнечца ў ц..нёк, пад кусты.
А ходзяць — нага за нагу!
Я нават глядзець **не магу**.
Вось я калі стану ізноў,
не ўседзіць **м** **ніхто** ля кустоў!
Трушком паб..гуць і дз..ды,
не горш, чым які м..лады.
Для моладзі будзе размах **сл**:

Знайдзіце ў тэксле прыметнікі і прыслоўі ў формах ступеней параўнання. Раствумачце, як яны ўтварыліся. Чым адрозніваюцца формы ступеней параўнання прыметніка ад форм ступеней параўнання прыслоўяў?



Якое слова ў вершы мае значэнне ‘павольнай рысцю’?

- Раствумачце напісанне выдзеленых слоў.



Разгледзьце калаж. Раскажыце пра сваю любімую пару года. Ужывайце формы ступеней параўнання прыметнікаў і прыслоўяў.

на лыжах б..жы, на каньках.

Згадзіся ты, Лета, са мной:
мілей жыць на свеце зімой **сл**!

См..ялася Лета ў а..каз:
— Не знаю, мілейшы хто з нас!
Ніяк зразумець не магу:
чаму ад цябе ўсе б..гуць.

У. Дубоўка.





268. Разгледзьце схему. Якій інфармацыі ў ёй не хапае? У якіх канструкцыях ужываюцца формы вышэйшай ступені парападання прыслоўя?



Дапоўніце схему, прайлюструйце тэарэтычны матэрыял уласнымі прыкладамі.

269. Прачытайте. Перакладзіце выслоўі на беларускую мову і запішыце.

1. Лучшие слова — это те, которые являются сами собой; они кажутся подсказанными самой правдой (*Квинтилиан*). 2. Счастье легче найти, чем сохранить (*Публилий Сир*). 3. Чем мудрее человек, тем проще тот язык, которым он выражает свои мысли (*Л. Маллори*). 4. Чем честнее человек, тем менее он подозревает других в бесчестности (*Цицерон*). 5. Часто лучше не замечать обиду, чем мстить за неё (*Публилий Сир*). 6. Легче переносить терпеливо то, что нам не дано исправить (*Гораций*).

Якія формы парападання прыметнікаў і прыслоўяў вы выкарысталі пры перакладзе? Раствумачце, як яны ўтварыліся.

270. Уявіце сябе рэдактарам. Выправіце памылкі ва ўтварэнні і ўжыванні прыметнікаў і прыслоўяў.

1. Сакавітая, мілагучная беларуская мова больш гадзіны гучала з вуснаў вядучай. 2. Нацыянальная сістэма адукацыі — важнейшы стратэгічны рэурс дзяржавы. 3. У апошні час разлік за здадзеную прадукцыю праводзіцца не пазней пятнаццаці дзён. 4. Стаіць задача развіваць інфраструктуру, каб узровень гандлёвага абслугоўвання,

грамадскага харчавання, паслуг пошты быў не ніжэй сярэднеабласнога паказчыка. 5. У ліку самых асноўнейшых была тэма Адзінага дня інфармавання насельніцтва.

271. Разгледзьце схему. З яе дапамогай падрыхтуйце вуснае паведамленне на лінгвістычную тэму «Утварэнне прыналежных прыметнікаў».



Утварыце прыналежныя прыметнікі ад імён Артур, Лявон, Алесь, Чэсь, Уладзя, Марылька.

Ад чаго залежыць утварэнне прыналежных прыметнікаў ад імён Жэня, Валя, Слава, Саша?

Складзіце з прыкладамі прыметнікаў са схемы словазлучэнні. Два словазлучэнні (на выбор) праскланяйце. Абгрунтуйце напісанне канчаткаў прыметнікаў у розных склонавых формах.

Расскажыце пра асаблівасці ўтварэння прыналежных прыметнікаў, што абазначаюць абавязковую прыналежнасць: чмяліны гул, чалавечы ўзлёт, салаўіныя трэлі.

272. Ад назоўнікаў, што ў дужках, утварыце прыналежныя прыметнікі і запішыце іх у патрэбнай граматычнай форме.

1. Усё белае з маленства — свята: печ, беленая да Вялікадня, пагафтананыя* фіраначкі на вокнах, (бабуля) ці (матуля) рукамі вытканыя ручнікі, крылы (дзед) ветрака (В. Карамазаў). 2. (Мама) ручнік — белая дарога ў вечнасць^{ен} (Н. Загорская). 3. Мінаюць стагоддзі, як крыгі, сплываюць і лёсы ў нябыт. Ды толькі (Скарэна) кнігі нам сёння загадваюць — быць! (Н. Гальяровіч). 4. Не ведаю, што робіцца са мной: ад дабраты я плачу (чалавек), заўсёды плачу ад спагады^м нечай — не ведаю, што й робіцца са мной (Я. Сіпакаў). 5. Гаворыць маці. Колькі чысціні ў (матка) жывым і простым слове (З. Марозаў). 6. Май — ён маё нараджэнне, — (зязюлька) песень зачын (Ю. Свірка). 7. Гучаць мелодыі, і сэрца рвецца туды, дзе ружамі цвітуць даліны, дзе вінаграднік ля дарогі ўецца, а ў небе клёкат чуецца (арол) (Н. Гілевіч).

Вызначце, у якой форме ўжыты прыналежныя прыметнікі ў запісаных сказах. Раствумачце напісанне канчаткаў.



273. Запішыце прыказкі, замяняючы слова ў дужках прыналежнымі прыметнікамі са значэннем абагульненай прыналежнасці. Раствумачце сэнс прыказак.

1. Нораў (*бык*), а разум^м (*цяля*). 2. Не выдавай сябе за ваўка, калі маеш хвост (*сабака*)^{ен}. 3. Арол з (*муха*) крыламі. 4. Хвост (*ліса*), а пашча (*войк*). 5. Рост (*чалавек*), а разум (*авечка*).

Вызначце, як утварыліся прыналежныя прыметнікі.

Праскланяйце адно словазлучэнне з прыналежным прыметнікам. Зрабіце вывод пра напісанне канчаткаў у словах.



274. Выканайце тэставую работу «Прыметнік».



§ 29–1



§ 29–2



§ 29–3




§ 29–4



§ 29. Ужыванне колькасных і парадкавых лічэбнікаў; спалучальнасць зборных лічэбнікаў з назоўнікамі і займеннікамі



275. Разгледзьце схему. Раскажыце пра разрады лічэбнікаў паводле значэння і граматычных прымет. Прайлюструйце схему прыкладамі.



На якія разрады падзяляюцца лічэбнікі паводле будовы?

Выканайце інтэрактыўнае заданне «Разрады лічэбнікаў».



Лічэбнікі паводле значэння падзяляюцца на колькасныя (тыя, што абазначаюць цэлыя лікі, зборныя, дробавыя) і парадкавыя.

Лічэбнікі, што абазначаюць цэлыя лікі, у назоўным склоне дапасуюцца да назоўнікаў ці кіруюць імі.

Лічэбнік *адзін* дапасуецца да назоўніка ў родзе, ліку і склоне так, як прыметнік: *адзін урок, аднаго урока, аднаму уроку*.

Лічэбнікі *два (дзве)*, *тры, чатыры* і састаўныя лічэбнікі на *два, трох, чатыры* ў назоўным склоне разам з прыметнікам дапасуюцца да назоўніка ў форме множнага ліку назоўнага склону:

дзве зялёныя ялінкі, тро летнія месяцы, дваццаць тро светлыя дні, трыццаць чатыры розныя сшыткі.

Лічэбнікі ад *пяці* і вышэй у назоўным склоне кіруюць родным склонам назоўніка ў множным ліку: *пяць дарог, адзінаццаць вучняў.*

276. Прачытайце. Назавіце лічэбнікі. Да якога разраду яны адносяцца?

1. Шляхі не купляюць за пяць капеек — бяруць іх жыщём сваім (*В. Зуёнак*). 2. У замку калія шасцідзесяці пакояў, не лічачы калідораў і розных пераходаў з закуткамі (*У. Караткевіч*). 3. Нам разам трыццаць. Мы стаім на кладцы. Яна свавольна туфелькі зняла, падаўшы мне далонь, каб не сарвацца, сцюдзёнай^Ф хвалаі ногі абдала (*Н. Гілевіч*). 4. Чатырнаццаць гадоў адзвінела, чатырнаццаць садоў адцвіло (*П. Панчанка*). 5. Гораду майму — дзевяцьсот. Не дужа шмат, але не так ужо і мала (*У. Караткевіч*). 6. Лягчэй сто гоняў да кахрання^{сл}, чым крок, што з любай дзеліць нас (*П. Броўка*).

Выпішыце колькасна-іменныя словазлучэнні і праскланяйце іх.

Раскажыце пра скланенне колькасных лічэбнікаў, што абазначаюць цэлья лікі. У чым адметнасць іх сувязі з назоўнікамі?

277. Прачытайце табліцу. Раскажыце пра асаблівасці змянення простых і складаных колькасных лічэбнікаў, што абазначаюць цэлья лікі.

Змяненне лічэбнікаў, што абазначаюць цэлья лікі	
Лічэбнікі	Асаблівасці змянення лічэбнікаў
адзін (адна, адно), адны	Скланяюцца як прыметнікі ў адзіночным і множным ліку. Формы <i>адзін</i> і <i>адно</i> адрозніваюцца паводле роду толькі ў назоўным склоне; ва ўскосных склонах, у тым ліку ў вінавальным, калі ён не супадае з назоўным, родавыя адрозненні лічэбнікаў <i>адзін</i> і <i>адно</i> спіраюцца: <i>аднаго абітурыента</i> і <i>аднаго дзіцяці, аднаго камп'ютара</i> і <i>аднаго вясла</i>
два (дзве), тро, чатыры	Існуюць два рады склонавых форм: для лічэбніка <i>два</i> (мужчынскі і ніякі род) і для лічэбніка <i>дзве</i> : <i>двух сталой</i> і <i>акон, дзвюх спадніц; двум сталам</i> і <i>вокнам, дзвюм спаднікам; на двух сталах</i> і <i>воках, на дзвюх спадніцах</i> . Канчаткі лічэбнікаў <i>тро</i> , <i>чатыры</i> падобны да канчаткаў прыметнікаў: <i>трох знаёмых, чатырох гасцей; трох знаёмы, чатыром гасцям; пры трох знаёмых, пры чатырох гасцях.</i>

Лічэбнікі	Асаблівасці змянення лічэбнікаў
	<p>Форма вінавальнага склону лічэбнікаў <i>два</i> (<i>дзве</i>), <i>тры</i>, <i>чатыры</i> залежыць ад того, спалучаюцца яны з адушаўлёнымі ці неадушаўлёнымі назоўнікамі: (бачу) <i>дзве сурвэткі</i>, але <i>дзвюх дзяўчат</i>; (знейшоў) <i>тры жалуды</i>, але <i>трох адказных</i>.</p> <p>У творным склоне лічэбнікі <i>два</i> (<i>дзве</i>), <i>тры</i>, <i>чатыры</i> маюць канчаткі <i>-ма</i> і <i>-ыма</i>: <i>дву-ма ласямі</i>, <i>дзвю-ма сурвэткамі</i>, <i>чатыр-ма медзведзянятамі</i>, <i>тр-ыма сустрэчнымі</i></p>
пяць — дзесяць, адзінаццаць — дваццаць, тыццаць	<p>Складаныяцца як назоўнікі 3-га скланення з мяккай асновай тыпу <i>радасць</i>.</p> <p>Лічэбнікі ад <i>пяці</i> да <i>дзесяці</i>, а таксама лічэбнікі <i>дваццаць</i> і <i>тыццаць</i> ва ўскосных склонах маюць націск на канчатку: <i>пяці братам</i>, <i>дзевяці месяцам</i>, <i>на дваццаці старонках</i>, <i>у тыццаці скрынках</i>.</p> <p>У лічэбніках <i>адзінаццаць</i> — <i>дзевятнаццаць</i> націск падае на склад <i>-на-</i>: <i>чатырнаццаці сышткаў</i>, <i>у адзінáццаці падручніках</i>.</p> <p>У форме творнага склону ў лічэбніках ад <i>дзевяці</i> да <i>дваццаці</i>, <i>пяць</i> і <i>тыццаць</i> адбываецца падаўжэнне гука [ц'] у становішчы паміж галоснымі, што перадаецца на пісьме дзвюма літарамі ц: <i>дзевяцю</i> <i>ліпамі</i>, <i>пяцю</i> <i>таварышамі</i>, <i>тыццацю</i> <i>гадамі</i></p>
пяцьдзесят — восемдзесят, дзвесце — дзевяцьсот	<p>Кожная частка складанага лічэбніка скланяецца як прости лічэбнікі.</p> <p>Пры скланенні лічэбнікаў ад <i>пяцідзесяці</i> да <i>васьмідзесяці</i> ва ўскосных склонах кожная частка мае канчаткі, аднолькавыя з канчаткамі лічэбніка <i>пяць</i>; націск падае на канчатак першай часткі: <i>шасцідзесяці</i>, <i>сямідзесяці</i>, <i>васьмюдзесяцю</i>.</p> <p>Пры скланенні лічэбнікаў <i>дзвесце</i> — <i>дзевяцьсот</i> націск падае на канчатак ці аснову другой часткі: <i>дв-ум-ст-ам</i>, <i>тр-ыма-ст-амі</i>, <i>шасці-с-от-□</i>.</p> <p>Другая частка лічэбнікаў, якая суадносіцца з лічэбнікам <i>сто</i>, ва ўскосных склонах мае чатыры формы: <i>сямістом</i>, <i>сямістам</i>, <i>сямістамі</i>, <i>(у) сямістах</i> <i>гарадах</i>.</p> <p>Частка <i>дзе- лічэбніка</i> <i>дзвесце</i> ў назоўным і вінавальным склонах мае форму жаночага роду, а ва ўскосных склонах змяніяецца як лічэбнік <i>два</i>: <i>двумстам</i>, <i>двухстом</i>, <i>у двухстах</i></p>

Лічэбнікі	Асабліваці змянення лічэбнікаў
сопак, сто	Лічэбнікі гэтай групы маюць дзве формы: у назоўным і вінавальным склоне <i>сто, сопак</i> , а ва ўскосных (акрамя вінавальнага) — <i>ста, сарака: ста аленяў, сарака вучням</i>
дзевяноста	Ва ўсіх склонах мае форму <i>дзевяноста: дзевяноста песьень, дзевяноста песням, дзевяноста песнямі</i>
тысяча	Скланяецца як назоўнік 1-га скланення з асновай на зацвярдзелы зычны: <i>няма тысячи экзэмпляраў, у тысячи экзэмпляраў</i> ; у творным склоне мае варыянтныя формы: <i>тысячай экзэмпляраў</i>
мільён, мільярд	Скланяюцца як неадушаўлённыя назоўнікі 2-га скланення з цвёрдай асновай: <i>двух мільёнаў, чатырох мільярдаў</i>

278. Прачытайце тэкст. Вызначце яго стыль і тып. Падбярыце загаловак.

Мін..чына — край з багатай гісторычнай і культурнай спа..чынай, р..знастайнасцю нацы..нальных традыцый, звычаяў, абрадаў, яркай палітрай фестываляў, свят, конкурсаў. Увогуле культурная спа..чына Мінскай вобласці матэры..лізавана ў 664 нерухомых аб'ектах: у 301 помніку архе..логіі, 201 — архіт..ктуры, 155 — гісторыі, 1 — г..радабудаўніцтва, 4 — мастацтва, а таксама ў 2 запаве..ных месцах. Ажыццяўляеца мэтанакіраваная праца па правядзенні рамонтна-р..стаўрацыйных работ на аб'ектах спа..чыны. Так, за кошт сродкаў м..сцоваяга бюджету ў 2017 годзе на р..канструкцыю з р..стаўрацыяй касцёла Божага Цела ў Н..свіжы накіравана 500 тысяч рублёў, на капітальны р..монт будынка былога Дома дваранскага сходу ў Слуцку — каля 900 тысяч рублёў.

Статус гісторыка-культурнай каштоўнасці нададзены 12 аб'ектам нематэрыйяльнай культурнай спадчыны.^{сн} Паказчыкам прэстыжу і гонару для Мінскай вобласці з'яўляеца ўключэнне 2 аб'ектаў (каляднага абраду «Цары» вёскі Семежава Капыльскага раёна і ўрачыстасці ў гонар ушанавання абраза Маці Божай Будслаўскай «Будслаўскі фэст» аграгарадка Будслаў Мядзельскага раёна) у Спіс нематэрыйяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА^м (*Паводле Т. Лазоўскай*).

Спішице першы абзац, устаўляючы літары і замяняючы лікі словамі. Расцлумачце напісанне арфаграм і форм лічэбнікаў.

Ахарактарызуіце лічэбнікі паводле значэння і структуры.

- Якія канчаткі будуць мець назоўнікі *фестываль, Нясвіж, рубель, фэст, спіс* у форме роднага склону адзіночнага ліку?

Дапоўніце табліцу патрэбнымі формамі лічэбнікаў. Раскажыце пра асаблівасці змянення састаўных лічэбнікаў, якія абазначаюць цэлья лікі.

Н.	<i>два месцы</i>	<i>дванаццаць аб'ектаў</i>	<i>пяцьсот тысяч рублёў</i>
Р.	<i>двух месцаў</i>	...	<i>пяцісот тысяч рублёў</i>
Д.	...	<i>дванаццаці аб'ектам</i>	...
В.	<i>два месцы</i>	<i>дванаццаць аб'ектаў</i>	<i>пяцьсот тысяч рублёў</i>
Т.
М.	<i>на двух месцах</i>	<i>на дванаццаці аб'ектах</i>	...

279. Прачытайце. Запішыце колькасна-іменныя словазлучэнні словамі. Раскажыце пра асаблівасці змянення лічэбнікаў і іх сувязь з назоўнікамі.

Смачныя навіны

Што падаць да святочнага стала? Зразумела, што торт! Яго можна прыгатаваць самім.

Разатрыце 2 яйкі з 200 г (1 шклянкай) цукру, змяшайце з 250 г (1 шклянкай) кефіру, 1 шклянкай варэння і 350 г (2 шклянкамі) муکі. Дабаўце чайнную лыжку соды, абсыпце форму манымі крупамі і выпякайце корж.

Для крэму да 250 г смятаны дабаўце 80 г цукру і ўзбіце або 150 г масла змяшайце са 150 г згушчанага малака. Зразумела, прадукты гэтыя цяпер не вельмі танныя, але, пакаштаваўшы торт, вы не пашкадуецце пра 250 г кефіру і 350 г муکі! (Паводле А. Слуажэўскай).



Разгледзьце малюнак. Складзіце паводле яго рэцэпт кактэйлю. Запішыце рэцэпт, замяняючы лікі словамі.

- Выпішыце з тэксту дзеясловы загаднага ладу. Графічна пакажыце, як яны ўтварыліся. Якія марфемы ўдзельнічалі ў іх утварэнні?
- Растлумачце пастановуку знакаў прыпынку ў апошнім сказе тэкstu.

280. Разгледзьце схему. На аснове дадзеных у ёй прыкладаў падрыхтуйце паведамленне на тэму «Асаблівасці спалучэння зборных лічэбнікаў з назоўнікамі і займеннікамі».



281. Назавіце рады слоў, якія могуць спалучацца са зборнымі лічэбнікамі тыпу *двое, троє*.

- а) Сяброўка, матуля, ваўчаня;
- б) вучань, жураўляня, рабочы;
- в) смартфон, сланяня, арнітолаг;
- г) вучоны, яны, аптыміст;
- д) дзяжурны, сані, дырэктар;
- е) канюшына, сарока, нажніцы.

Раскажыце пра асаблівасці ўтварэння зборных лічэбнікаў.

З адным радам слоў складзіце словазлучэнні «зборны лічэбнік + назоўнік». Адно колькасна-іменнае словазлучэнне праскланяйце. Раствумачце напісанне лічэбнікаў.

Звязніце ўвагу!

Зборныя лічэбнікі *абодва, абедзве* змяняюцца па родах і склонах як лічэбнікі *два* і *дзве*, спалучаюцца з рознымі назоўнікамі і асабовымі займеннікамі. У назоўным склоне яны дапасуюцца да назоўнікаў і прыметнікаў у назоўным склоне множным ліку: *абодва новыя шыткі, абедзве шчаслівые сястры*.

Лічэбнік *абое* ўжываецца толькі тады, калі гаворка ідзе пра асоб рознага полу, і змяняеца як займеннік *свае*: *P. скл. / B. скл. абаіх, Д. скл. абаім, Т. скл. абаімі, М. скл. (у) абаіх*.

Зборныя лічэбнікі *двое — дзясяцера* ў назоўным склоне кіруюць назоўнікамі ў родным склоне множнага ліку: *двое важатых, сямёра ваўчанят*. Ва ўскосных склонах зборныя лічэбнікі звязваюцца з назоўнікамі сувяззю дапасавання: *Д. скл. двайм важатым, семярым ваўчанятам, Т. скл. дваймі важатымі, семярымі ваўчанятамі*.

282. Спішыце. Падкрэсліце зборныя лічэбнікі. Ахарактарызуйце іх паводле значэння, марфалагічных прымет і спалучальнасці з назоўнікамі.

1. Кожны ведаў, што прыдбаў (*двое*) сяброў. Верных. Сапраўдных. На ўсё жыццё (У. Караткевіч). 2. Быў ён бацька (*чацвёра*) дзяцей (К. Чорны). 3. Маці... апякала адзінага свайго сына за (*пяцёра*) бацькаў (В. Быкаў). 4. Сэнс гэтага пытання быў ясны для іх (*абое*) (Я. Колас). 5. Чарнаморац з вайны едзе, ён (*сямёра*) коней вядзе^{сн} (К. Крапіва). 6. Мірон ухапіўся (*абедзве*) рукамі за зайца, але зараз жа адну руку адхапіў (Я. Маур). 7. Я ім тады ўжо зайдзросціў, (*трое*) майм пущайцам: іхнюю памяць шанавалі людзі, імі ганарыліся дзецы (В. Быкаў).

Праскланяйце колькасна-іменныя словазлучэнні са зборнымі лічэбнікамі.

● Запішыце ўласныя назоўнікі ў форме творнага склону адзіночнага ліку. Абгрунтуйце напісанне канчаткаў.

283. Прачытайце тэкст. Вызначце яго стыль.

Цели устойчивого развития

25 сентября 2015 года государства — члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит 17 Целей устойчивого развития, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Республика Беларусь принимала активное участие в разработке Повестки-2030 на всех её этапах и взяла на себя обязательства по достижению Целей устойчивого развития.

Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства

Каждый год около трети всего производимого продовольствия, что составляет 1,3 млрд тонн стоимостью около 1 трлн долларов США, в конечном счёте оказывается в мусорных контейнерах потребителей и магазинов или портится из-за плохо организованного сбора урожая и транспортировки. Домашние хозяйства потребляют 29 % мировой энергии и выбрасывают до 21 % общего объёма CO₂. Если к 2050 году население мира вырастет до 9,6 млрд человек, то для поддержания нынешнего образа жизни ему потребуется эквивалент почти трёх планет.



Снизить объём производства отходов можно различными способами: например, не выбрасывать еду или уменьшить потребление пластика — одного из основных загрязнителей Мирового океана (По материалам сайта www.mir.pravo.by).

Слоўнік

в конечном счёте — *у выніку*
загрязнитель — *забруджвальнік*
мировой — *сусветны*
мусорный — *смеццевы*
обеспечение — *забеспячэнне*
образ жизни — *лад жыцця*

обязательство — *абавязак*
повестка — *парадак*
поддержание — *падтрымка*
потребление — *спажыванне*
производство — *вытворчасць*
устойчивый — *устойлівы*



Карыстаючыся дадатковымі крыніцамі інфармацыі, назавіце 17 Мэт устойлівага развіцця. Што трэба зрабіць, каб дасягнуць 12-й Мэты?

Вусна перакладзіце тэкст. Запішыце па-беларуску лічэбнікі разам з назоўнікамі ў той форме, у якой яны ўжываюцца ў тэксле. Раствумачце асаблівасці правапісу лічэбнікаў і іх спалучэння з назоўнікамі.

Звязніце ўвагу!

У дробавых лічэбніках лічнік скланяецца як колькасны лічэбнік, а назоўнік — як парадкавы лічэбнік: *тры дзясятая кіламетра, трох дзясятых кіламетра, тром дзясятым кіламетра.*

Пры скланенні лічэбнікаў, якія абазначаюць цэлы лік і яго частку, змяняюцца ўсе часткі. Дробавыя лічэбнікі, якія абазначаюць частку цэлага ці цэлы лік і яго частку, кіруюць родным склонам назоўніка: *тры восемыя гектара, чатыры цэлыя сем сотых пяску.* Рэчыўныя назоўнікі, а таксама назвы адзінак вымярэння ва ўсіх склонах ужываюцца ў форме адзіночнага ліку роднага склону: *тры пятая цукру, дзве цэлыя пяць дзясятых метра.*

Дробавыя лічэбнікі *паўтара* і *паўтары* захоўваюць родавыя адрозненні пры скланенні і ва ўсіх склонах маюць аднолькавую форму: *паўтара* — пры спалучэнні з назоўнікамі мужчынскага і ніякага роду, *паўтары* — з назоўнікамі жаночага роду.

У назоўным склоне лічэбнік кіруе родным склонам назоўніка адзіночнага ліку: *паўтара рублі, паўтары гадзіны.*

Ва ўскосных склонах, акрамя роднага і вінавальнага, пры лічэбніках *паўтара* і *паўтары* назоўнік ужываецца ў множным ліку: *паўтара рублямі, у паўтара рублях.*



284. Прачытайце прыказкі з назвамі грашовых адзінак. Раствумачце іх сэнс.

1. Не хапае дзеўяць грыўня ў да рубля. 2. Няма ні палушкі за душой. 3. Грош маленъкі, а вялікую справу робіць. 4. У вераб'я багатая сям'я: у кожнага верабейкі па трох капейкі. 5. За морам цялушки палушка, ды рубель перавозу. 6. Дарагая залатовачка: каля рубля ляжала. 7. Усякая капейка алтынным гваздом прыбіта.

Карыстаючыся даведкай, утварыце і запішыце сказы з колькасна-іменнымі словазлучэннямі паводле праланаўанага ўзору.

У з о р. *1 пуд роўны шаснаццаці цэлым трывцаці восьмі сотым кілаграмам.*

Для даведкі: 1 грыўня = $3 \frac{1}{3}$ (алтын); 1 палушка = 0,0025 (рубель);
1 грош = $\frac{1}{2}$ (капейка); 1 рубель = 400 (палушка); 1 капейка = 0,1 (грыўня);
1 палушка = $\frac{1}{4}$ (капейка); 1 рубель = 200 (грош); 1 залатоўка = 1,5 (грыўня);
1 алтын = 0,03 (рубель); 1 талер = 92,62 (капейка).

285. Утварыце колькасна-іменныя спалучэнні і запішыце іх у патрэбнай склонавай форме.

- а) 736 + паштоўка (*M. скл.*);
- б) 425 + вучоныя (*T. скл.*);
- в) 100 + зубр (*T. скл.*);
- г) 734 + старонка (*P. скл.*);
- д) $6 \frac{1}{8}$ + тэрыторыя (*M. скл.*);
- е) $4 \frac{2}{5}$ + метр (*T. скл.*)

Раскажыце пра асаблівасці спалучэння лічэбнікаў з назоўнікамі і ўтварэнне склонавых форм.

286. Прачытайце тэкст. Падбярыце да яго загаловак.

Нацы..нальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы найстар..йшы прафесійны тэатр у Беларусі галоўная драматычная пл..цоўка краіны.

Ён быў створаны як Беларускі дз..ржаўны тэатр (БДТ) на базе Першага беларускага таварыства драмы і камед..і. Урачыстае а..крыц-цё тэатра а..былося 14 верасня 1920 года. Гэта дата лічыцца датай заснавання Купалаўскага тэатра. З 1926 года БДТ стаў называцца БДТ-1, таму што беларускія дз..ржаўныя тэатры таксама былі адкрыты ў іншых гарадах Беларусі: Віц..бску (БДТ-2) і Гом..лі (БДТ-3).

20—30-я гады XX стаго..дзяя сталі важным этапам у станаўленні і развіцці тэатр... У 1940 годзе за значныя дасягнен..і ў галіне культуры



г. Мінск, вул. Энгельса, 7

+375 17 327 17 17

+375 17 327 40 31

Касы

ПН-НД з 09:00 да 19:00

тэатр быў узнагароджаны ордэнам Працоў-
нага Чырвонага Сцяга.

Жыццё БДТ-1 не спынялася і ў г..ды
В..лікай Айчыннай вайны. Тэатр працаваў
у Томск... . Тут у 1944 годзе р..жысёр Леў
Літвінаў паставіў славутую «Паўлінку» Янкі
Купалы якая стала візітнай карткай тэатр... .
Гэты сп..ктакль захоўваецца ў рэпертуар..
тэатр.. і сёння. У снежн.. 1944 года тэатру
прысво..на імя Янкі Купалы а ў 1955 годзе
зван..е «Акадэмічны».

У 1993 годзе за высокія дас..гненні
ў галіне разві..я беларускай тэатральнай

культуры пастановай Савета Міністраў Р..спублікі Беларусь тэатру
імія Янкі Купалы быў прысво..ны статус «Нацы..нальны».

Купалаўскі тэатр на прац..гу многіх гадоў п..спяхова захоўвае
найлепшыя дас..гненні айчыннага тэатральнага мастацтва а такса-
ма спалучае традыцыйныя каштоўнасці з устаноўкай на н..спынны
мастацкі пошук і творчы эксп..рымент. Рэпертуар тэатр.. прадстаў-
лены п..станоўкамі розных жанраў і форм паводле п'ес айчынных
klassікаў а таксама сучасных а..тараў дзеля чаго тэатр актыўна су-
працоўнічае з найлепшымі драматургамі мастакамі і р..жысёрамі
(Паводле матэрыялаў сайта www.kupalauski.by).

Спішыце тэкст, устаўляючы прапушчаныя літары і расстаўляючы знакі пры-
пынку. Лікі запішыце словамі. Раствумачце напісанне арфаграм.

Запішыце назоўнікі Янка Купала, драматург, спектакль, «Паўлінка»,
пастановка ў форме меснага склону адзіночнага ліку.

Падзяліце тэкст на часткі, выпішыце з іх ключавыя слова. Перакажыце тэкст
па ключавых словах.

 Які тэкст вы склалі б для сайта сваёй школы, класа?
Прагледзьце рэпертуар тэатра на сایце. Пррапануйце сваім сябрам ці адна-
классікам пайсці на адзін са спектакляў. Спытайцеся пра час наведвання
спектакля, пра месца продажу білетаў, адрас і тэлефон тэатра.



Парадкавыя лічэбнікі змяняюцца як прыметнікі ў залежнасці
ад характеристу асновы, націску і роду.

Парадкавыя лічэбнікі (за выключэннем лічэбніка *другі*) ва-
յсіх склонавых формах маюць націск на аснове: *адзінáццаты*,

мільённы, трыста трывцáты. Парадкавыя лічэнікі дапасу-
юща да назоўнікаў у родзе, ліку і склоне: *трыста трывцаты
абітурыент, трыста трывцатая старонка.* Пры скланенні са-
стаўных парадкавых лічэнікі змяняеца толькі апошніе слова:
трыста трывцатай старонкі, трыста трывцатай старонкай.

У лічэніках, якія заканчваюцца на *-тысячны, -мільённы,
-мільярдны*, таксама змяняеца толькі апошніе слова: *двацца-
цітысячны, дваццацітысячнаму, дваццацітысячным.*

287. Прачытайце. Пад якой назвай можна аб'яднаць гэтыя тэксты?

1. Полацк самы старажытны горад Беларусі. (У)першыню ён
у..гадваеца ў «Апов..сці мінульых гадоў» у 862 годзе. У Полацк.. зна-
ходзіцца самая старажытная камен..ая пабудова Беларусі (*C/c*)афій-
скі сабор узведзены ў 1044—1066 гадах.

2. Самы малады горад Беларусі — Крупкі (Мінская вобласць). Ён
атрымаў статус горада ў 1991 годзе.

3. Нацыянальны парк «Белавежская пушча» ўвайшоў у Спіс Су-
светнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА ў 1992 годзе і праз год атры-
маў статус біясфернага запаведніка.

4. Самая старая беларуская школа, якая дзейнічае дагэтуль,
знаходзіцца ў Ашмянскім раёне Гродзенскай вобласці. Сёння яна
называеца ДУА «Барунскі вучэбна-педагагічны комплекс яслі-сад —
сярэдняя школа». У 2017 годзе гэта ўстанова адкудаць адзначыла
400-гадовы юбілей (*Паводле І. Зімневай*).

Знайдзіце ў тэксце парадкавыя лічэнікі.

Спішице першы тэкст, раскрываючы дужкі, устаўляючы прапушчаныя літары
і расстаўляючы знакі прыпынку. Лічэнікі запішице словамі.

У апошнім сказе чацвёртага тэксту знайдзіце парадкавы лічэнік. Запішице
яго словамі і праскланяйце разам з назоўнікам, да якога ён дапасуеца.

● Знайдзіце ў тэкстах прыметнікі ў форме найвышэй-
шай ступені парайнання. Пакажыце, як яны ўтварыліся.
Параўнайце па часе ўзнікнення горад Полацк з іншымі
беларускімі гарадамі.

 Разгледзьце выяву паштовай маркі. Што на ёй ад-
люстравана? Да якой падзеі быў прымеркаваны яе
выпуск?

Як выглядае сучасны герб Полацка? Апішице яго.
Якія лічэнікі вы выкарыстаце пры апісанні?





288. Устаўце ў фразеалагізмы прапушчаныя лічэбнікі ў патрэбнай склонавай форме. Вызначце разрады лічэбнікаў.

- 1) да ... не гавары
- 2) без ... мінут
- 3) зорка ... велічыні
- 4) на ... небе

- a) ‘амаль (стаў кім-небудзь па прафесіі, становішчы)’
- б) ‘вельмі славуты ў пэўнай галіне чалавек’
- в) ‘бязмерна шчаслівы, вельмі задаволены’
- г) ‘хто-небудзь рапучы, гарачы’

Складзіце і запішыце сказы з двума фразеалагізмамі (на выбар).



289. Выканайце тэставую работу «Лічэбнік».



§ 0–30



§ 1–30



§ 30. Ужыванне асабовых займеннікаў, зваротнага займенніка *сябе*, ужыванне прыназоўніка пры адмоўным займенніку; акцэнталагічныя нормы пры скланенні займеннікаў *сам, сама, самы, ніхто, нішто*

290. Прачытайте тэкст. Вызначце яго асноўную думку. Які загаловак выда яго падабралі б?

Я тое а..даю, што сам люблю,
І а..даю без выгады (н..)якай,
І ў с..рцы а..гукаецца падзякай
Дабро, якое (н..)каму раблю.
А ўдзячнасць^М, мусіць, вартая таго,
Каб і яе ў жыцці адзначыць хтосьці...
А..дам агонь, каб ён сагрэў кагос..ці,
І ..одбліскам любуюся яго.

Я. Мікалашэўскі.

Што вы ведаецце пра беларускія дабрачынныя фонды?

Выпішыце з тэксту займеннікі ў пачатковай форме. Вызначце іх разрад па значэнні (карыстайцеся табліцай на с. 179). Займеннікаў якіх разрадаў няма ў вершы?

Падрыхтуйце лінгвістычнае паведамленне пра займеннік як часціну мовы. Спішыце тэкст, раскрываючы дужкі і ўстаўляючы прапушчаныя літары. Растлумачце напісанне арфаграм.

- Складзіце схему апошняга сказа.

Разрады займеннікаў	
Асабовыя	<i>я, мы, ты, вы, ён, яна, яно, яны</i>
Зваротны	<i>сябе</i>
Прыналежныя	<i>мой, твой, наш, ваш, свой, яго, яе, их</i>
Указальныя	<i>гэты, той, такі, гэтакі, столькі, гэтулькі</i>
Азначальныя	<i>увесы, усякі, кожны, сам, самы, іншы</i>
Пытальныя	<i>хто? што? які? чый? каторы? колькі?</i>
Адносныя	<i>хто, што, які, чый, каторы, колькі</i>
Адмоўныя	<i>ніхто, нішто, ніякі, нічый, ніколькі</i>
Няпэўныя	<i>некта, нешта, нейкі, нечы, хтосьці, штосьці, хто-небудзь, што-небудзь, які-небудзь, чый-небудзь, абы-хто, абы-што, абы-які, абы-чый, сёй-той, сякі-такі і інш.</i>

291. Разгледзьце схему. З якімі часцінамі мовы могуць суадносіцца займеннікі? Дапоўніце группы ўласнымі прыкладамі.



292. Прачытайце. Размяркуйце па асобных групах займеннікі, якія суадносіцца з назоўнікамі, прыметнікамі і лічэбнікамі.

1. Кожны чалавек носіць у сабе **ненапісаную** кнігу — кнігу цікавую, непаўторную (*M. Танк*). 2. О маці мова! Тваё слова — паветра для душы жывой (*B. Жуковіч*). 3. Якую ж песню выткаць мне, знайсці якія гамы?^{сн} (*Я. Янішчыц*). 4. Праз столькі год я кожным маем Дрывяты, Браслаў зноўку сню... (*M. Пазнякоў*). 5. Хто не хвалюеца, тым можна ўсёй душой паспагадаць^{сл} (*Я. Сіпакоў*).

- Раствумачце напісанне выдзеленага слова.

293. Прачытайце тэкст. Вызначце яго стыль і тып. Падбярыце да тэксту загаловак у адпаведнасці з асноўнай думкай.

Напэўна, няма чалавека ў нашым літаратурным асяродку, які б не ведаў пра Анхелу Эспіносу Руіс. Гэта беларускамоўная іспанка з Андалусіі. У 2013 годзе яна пачала вучыць беларускую мову, і ўжо праз год яе вершы надрукаваў часопіс «Маладосць». Сёння Анхела мае паэтычны зборнік, прыхільнікаў і, зразумела, крытыкаў.^{сн} І, дарэчы, пачала вучыць ірландскую мову. Пра Анхелу не хочацца казаць банальнае. Таму лепей пра сябе распавядзе яна сама. За кубкам зялёной гарбаты са смачным печывам...

— Ёсьць такі стэрэатып, што андалусы вельмі пацешныя, экспрэсіўныя. «О, ты з Андалусіі, ну давай, жартуй!» Я інтраверт. Бацькі актыўна займаліся маёй сацыялізацыяй, каб я не была замкнёная ў сабе, каб умела размаўляць з людзьмі. У нас у Іспаніі, калі ты, напрыклад, стаіш у чарзе па хлеб і не падтрымліваеш гутарку бабулек, якія тут жа, у чарзе, то ты як мінімум некультурны. Як гэта, бабулькі стараюцца, а ты ў навушніках і іх не слухаеш. З намі жыла бабуля, таму ў мяне была пастаянная практика.

Напэўна, ёсьць акрамя (*я*) такія хто..чи ў чарзе ў краме пра сябе прагаворваюць: «Адзін батончык хлеб.. калі ласка адзін батончык хлеб.. калі ласка». А потым не могуць гэта вымавіць. Вось я такая. І (*я*) а..праўлялі ў краму прымушалі казаць што трэба пыталіся: «Скажы (*я*) як ты папросіш?» Мая мама педагог і псіхолаг таму ведала што рабіць як займацца са (*я*). Яна гаварыла (*я*): «Слухай трэба быць ветлівай да ўсіх. (*Ты*) не трэба с..браваць з усімі але варта камунікаваць бо гэта спатрэбіцца ў жыцці». Камунікацыі можна на-вучыцца калі займацца сам..му. І калі а..ставіны прымушаюць (*ты*) вучыцца (*Паводле часопіса «Бярозка»*).

Чаму можна павучыцца ў Анхеле?



Падбярыце антонім да назоўніка *інтраверт*, раскрыйце значэнне слова.

Вызначце, у якой форме і ў якім значэнні ўжываюцца ў тэксле займеннікі сябе і сам.

Спішице апошні абзац тэкслу, раскрываючы дужкі, устаўляючы прапушчаныя літары і расстаўляючы, дзе трэба, знакі прыпынкі.

- Выпішице з тэкслу назоўнікі, якія маюць форму толькі адзіночнага ліку.



Уявіце, што вам трэба ўзяць інтэрв'ю ў Анхелы Эспіносы Руіс. Карыстаючыся рознымі крыніцамі інфармацыі, пазнаёмцеся з яе творчасцю. Падрыхтуйце пытанні, якія вы задалі б Анхеле.

294. Прачытайце ўрывак са звароту Я. Коласа да моладзі. Вызначце, у якім стылі павінен быць напісаны тэкст.

Мой запавет вам: ідзіце ў нагу з жыццём, не адставайце, апера-джайце яго. Развівайце і памнажайце вашы дары, аддайце іх народу...

Якія формы слоў і сінтаксічныя канструкцыі дапамаглі пісьменніку дакладна і выразна перадаць думку?

 Падрыхтуйце віншавальнае прывітанне з нагоды адкрыцця ўрачыстага мерапрыемства, прысвечанага святкаванню Дня жанчын.

295. Прачытайце. Запішыце па-беларуску.

1. Приносим извинения за некоторую задержку с ответом на Ваше письмо... 2. Вынуждены сообщить Вам о том, что... 3. Считаем целесообразным отметить... 4. Обращаем Ваше внимание на... 5. Надеемся на плодотворное сотрудничество с Вами...

Расскажыце пра асаблівасці выкарыстання ў маўленні займеннікаў *ты* і *вы* (*Вы*). У якім выпадку пры звароце да асобы займеннік можа не ўжывацца?

 Уявіце сябе спецыялістам па дзелавой камунікацыі. Выкарыстоўваючы матэрыял практикавання, запішыце афіцыйнае пісьмо ад імя арганізацыі, у якой вы працуеце.

Пры вымаўленні займеннікаў *ён*, *яна*, *яно*, *яны* і іх форм да пачатковых галосных гукаў далучаецца [ї]: [ён], [яна́], [яно́], [яна́], [яму́], [їх].

296. Прачытайце верш. Каму яго адрасуе аўтар?

Паклон т..бе, мой беларускі^{ся} краю!
Ты — мой, я — твой: ад роду і навек.
Я зноў і зноў да с..рца прыкладаю
Твой ліст дубовы^м — як чароўны лек.
За хле.., што ем, за песні, што сп..ваю,
За шчасце звацца ім..нем тваім —
Паклон т..бе, мой беларускі краю!
Ты — мой, я — твой: усюды і ва ўсім!


Н. Гілевіч.

Установіце адпаведнасць паміж асабовымі і прыналежнымі займеннікамі. Раскажыце пра іх ролю ў тэксле.

Запішыце верш, устаўляючы прапушчаныя літары. Падкрэсліце асабовыя і прыналежныя займеннікі, вызначце іх склон, лік, род (калі ёсць).

- Назавіце зваротак у першым сказе. Складзіце схему гэтага сказа.

297. Разгледзьце схему. Раскажыце пра асаблівасці змянення займеннікаў *ты* і *сябе*.



Складзіце словазлучэнні з займеннікамі *ты*, *сябе* ва ўскосных склонах.



298. Устаўце ў фразеалагізмы займеннік *сябе* ў патрэбным склоне. Вызначце, у якіх формах ён ужываецца.

- | | |
|----------------------|--|
| 1) матаць ... на вус | a) ‘адзін, на адзіноце’ |
| 2) выдаць ... | б) ‘адвольна, незалежна ні ад кога’ |
| 3) сам з ... | в) ‘выкрыць, выявіць уласныя тайныя пачуцці, намеры’ |
| 4) сам па ... | г) ‘запамінаць што-небудзь з якой-небудзь мэтай’ |

● З двума фразеалагізмамі складзіце сказы. Вызначце, якім членам сказа з'яўляюцца ўстойлівые выразы.



САМАГА — САМОГА, САМАМУ — САМОМУ

Азначальны займеннік *самы* (*сáмая, сáмае, сáмыя*) ужываецца для ўтварэння найвышэйшай ступені параўнання прыметнікаў: *самы цікавы фільм, самая прыгожая карціна, самыя прыемныя людзі*. Займеннік *самы* ўказвае таксама на крайнюю мяжу распаўсюджання дзеяння, з'явы або праяўлення якасці: *З самай раніцы ішоў снег* (В. Быкаў).

Пры скланенні займеннік *самы* мае націск на аснове ва ўсіх формах: *P. скл. сáмага, сáмай, сáмых; D. скл. сáмаму, сáмай, сáмым; T. скл. сáмым, сáмай, сáмымі; M. скл. (у) сáмым, сáмай, сáмых*.

Займеннік *сам* (*самá, самó, сáмі*) паказвае на асобу або прадмет, які самастойна ўтварае дзеянне: *Мы самi ствараем свой лёс* (А. Звонак). Займеннік *сам* служыць таксама для ўзмацнення значэння назоўніка: *Сам камандзір батальёна сядзеў за столом, займаў цэнтральнае месца* (Я. Колас). При скланенні займеннік *сам* мае націск на канчатках ва ўсіх ускосных склонах: *P. скл. самóга, самóй, самíх; D. скл. самóму, самóй, самíм; T. скл. самíм, самóй (-ою), самíмі; M. скл. (у) самíм, самóй, самíх*.

299. Прачытайце тэкст. Да якога стылю і жанру ён адносіцца? Як вы разумееце яго алегарычны змест?

Мох і Дуб

Спачатку пасяліўся ля камля,
Пасля на дрэва ўзабраўся,
Як да вяршыні **самае** дабраўся,
Сказаў:
— Цяпер я^м —
Вышыня.
Магу я дарасці аж да нябёс:

Да **самае** далёкай зоркі.
Ды Дуб зазначыў горка:
— Шаноўны Мох,
Я для цябе зрабіў усё, што мог,
Але да зорак і нябёс
Пакуль што **сам** я не дарос.

Я. Крупен'ка.

Як вы разумееце выраз *Але да зорак і нябёс пакуль што сам я не дарос?*

 Якое слова мае значэнне ‘ніжняя патоўшчаная частка дрэва, якая прылягае да кораня’?

Вызначце, да якога разраду паводле значэння адносяцца выдзеленыя займеннікі. Раскажыце пра асаблівасці іх значэння.

Запішыце гэтыя займеннікі ў форме жаночага і ніякага роду разам з назоўнікамі ў форме адзіночнага ліку і праскланяйце іх. Абгрунтуйце напісанне канчаткай.

Які займеннік выкарыстоўваецца для ўтварэння складанай формы найвышэйшай ступені парыўнання прыметніка?

Складзіце два сказы з займеннікам *сама* ва ўскосных склонах.

 Выканайце інтэрактыўнае заданне «Разрады займеннікаў».

300. Прачытайце табліцу. З якімі часцінамі мовы суадносіцца адмоўныя і няпэўныя займеннікі? Назавіце іх граматычныя прыметы. Карыстаючыся табліцай, падрыхтуйце паведамленне пра адмоўныя і няпэўныя займеннікі.

Разрад паводле значэння	Суадносіцца з часцінай мовы	Марфалагічныя прыметы		Словаўтваральныя асаблівасці
Адмоўныя <i>nіхто, нішто</i>	назоўнік	склон, роду і ліку не маюць	скланяюцца як займ. <i>хто, што</i> (нічому, <i>ні ад чо́га</i>)	вытворныя: <i>ні + хто / што</i>
<i>нія́кі, нічый</i>	прыметнік	склон, род, лік	скланяюцца як прыметнікі	вытворныя: <i>ні + які / чый</i>
<i>ніколькі</i>	лічэбнік	склон	скланяеца як прыметнік у множным ліку	вытворны: <i>ні + колькі</i>

Разрад паводле значэння	Суадносіцца з часцінай мовы	Марфалагічныя прыметы		Словаўта- ральныя асаблівасці
Няпэўныя <i>нехта, хтосьці, хто-небудзь, абы-хто, нешта, штосьці, што- небудзь, абы-што</i> <i>нейкі, нечы, некаторы, які-небудзь, чый-небудзь, якісці, чыйсці, абы-які, абы-чый</i> <i>некалькі</i>	назоўнік	склон, роду і ліку не маюць	скланяюцца як <i>хто</i> або <i>што</i>	вытворныя: <i>нe-</i> / <i>абы-</i> + <i>ас- нова</i> <i>пытальна- га займенніка;</i> <i>аснова</i> <i>пыталь- нага займенніка</i> + <i>-сьці</i> / <i>-небудзь</i>
	прыметнік	склон, род, лік	скланяюцца як <i>пытальныя</i> <i>займеннікі</i>	
	лічэбнік	склон	скланяецца як прыметнік у множным ліку	вытворны: <i>нe-</i> + <i>колькі</i>

Праскланяйце займеннікі *ніхто, нішто, нехта, нешта.*

301. Прачытайце верш. Вызначце яго асноўную думку. Які загаловак можна падабраць да яго?

Жило-было Ничего,
Не умело ничего,
Не хотело ничего.
Взад-вперёд оно ходило
И ни с кем не говорило,

Никого не замечало,
Лучше всех себя считало.
А про это Ничего
И сказать-то нечего!

И. Михайлова.



Перакажыце тэкст па-беларуску. Раскажыце пра асаблівасці вымаўлення і ўжывання адмоўных займеннікаў у рускай і беларускай мовах.

Як перакладаецца на беларускую мову выраз *Лучше всех себя считало?*

302. Складзіце і запішыце словазлучэнні з адмоўнымі займеннікамі.

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| а) Не заўважыць ...; | е) не зачытвацца ...; |
| б) не пераканацца ...; | ж) не крыгдзіцца ...; |
| в) не спрачацца ...; | з) не дараваць ...; |
| г) не загадваць ...; | і) не звязацца з увагі ...; |
| д) не марыць ...; | к) не думаць |

Якія правілы напісання адмоўных займеннікаў трэба ведаць пры ўтварэнні словазлучэнняў? У яких сітуацыях можна выкарыстаць такія словазлучэнні?

Выберыце словазлучэнні, на аснове якіх можна скласці тэкст «Урокі сяброўства».



Адмоўныя займеннікі ўтвараюцца ад пытальных пры дапамозе прыстаўкі *ні-*, якая з займеннікам пішацца разам: *ніхто, нічый, ніколькі*.

Калі *ні* аддзяляецца прыназоўнікам, то займеннік пішацца ў трох словах: *ні да чóга, ні да кóга, ні з кíм, ні пры я́кіх, ні ў чы́іх*.

Рускім формам займеннікаў *некога, нéчего, нé с кем, нé в чем* у беларускай мове адпавядаюць канструкцыі са словам *няма: няма кагó, няма чагó, няма з кíм, няма з чым*.

303. Прачытайце тэкст, раскрываючы дужкі і ўстаўляючы патрэбныя формы займеннікаў. Вызначце яго стыль. Абгрунтуйце сваё меркаванне.

Верны рыцар

Клара і Слава сябруюць. Сёння, 28 лютага, у Клары дзень нараджэння.

На яго святкаванне Клара (*ніхто*) з вучняў не запрашала. І (*ён*), Славу, не запрашала. А ён ідзе, бо ведае, што на дзень нараджэння сябры павінны прыходзіць (*сам*).

Прыйшоўшы са школы, Слава адразу сеў за чарцяжы. Трэба зрабіць два — (*сябе*) і Клары. Дзяўчыне няма калі займацца (*нейкі*) там чарцяжамі. У яе сёння трэніроўка. Слава як сапраўдны рыцар заўсёды дапамагаў дзяўчыне ва (*увесь*).

Падарунак для Клары стаяў на стале. Гэта быў невялікі букетік жывых ландышаў. Каб падарыць ландышы сёння, Слава яшчэ ўвосені выкапаў (*яны*) на лецішчы разам з дзірваном. Хлопец даглядаў іх, і ландышы зацвілі, запахлі вясной. Яе, вясну, і падорыць Слава сваёй сяброўцы.

У сем гадзін вечара хлопец стаяў каля дзвярэй Кларынай кватэры. Калі за дзвярыма сціхла музыка, ён пазваніў. Як заўсёды, дзверы адчыніла хатняя работніца. Слава зайшоў і сумеўся ад незнаёмых позіркаў.

— Ну што, зрабіў чарцёж? — спытала Клара.

— Зрабіў, — адказаў Слава і працягнуў ёй скрутак. — Гэта табе. З днём нараджэння.



Клара ўзяла скрутак, здзівілася яго лёгкасці, узважыла на руцэ і разгарнула.

— Кветкі, — усміхнулася яна. — Дзякуй. Глянь, колькі мне сёння (*усялякі*) кветак нанеслі.

— То ж хатнія, зімовыя. А (*гэтвы*) пахнучь (*сама*) вясной.

Клара пакруціла ў руцэ букецік і аддала яго (*нехта*) з гасцей. Той панюхаў букецік, а потым, не падымаючыся з канапы, уторкнуў яго ў вузеньку, як горла гусака, вазу, што стаяла на падаконніку.

— Ландышы. Яны вясной пяць капеек пучок, — сказаў госць.

Хатняя работніца пачала накрываць на стол, і ўсе ажывіліся: пачалі смяяцца, жартаваць.

На Славу *ніхто^М* не звяртаў увагі, ён (*ніхто*) не быў цікавы. Хлопец спачатку чытаў старую газету, а потым выйшаў у калідор. Апрануў паліто, азірнуўся і сустрэўся вачымі з Кларай. Яна ўсміхнулася і памахала (*ён*) на развітанне рукой.

(*Nixto*) не развітаўшыся, Слава выйшаў з кватэры. З двара ён зірнуў на акно, белае ад яркага святла, і на падаконніку заўважыў ту вазу, у (*які*) бялелі дробныя званочки яго ландышаў.

Славу зрабілася шкада (*гэтвы*) кветак. Хай бы яны раслі на лецішчы і цвілі ў маі. Навошта было прыносіць (*яны*) людзям, якія не шануюць сяброўства і за вясну плацяць толькі пяць капеек (*Паводле В. Хомчанкі*).

Чаму тэкст мае такую назуву?

Ці з'яўляюцца Слава і Клара сапраўднымі сябрамі? Што для вас сяброўства?

- Запішыце назоўнікі *Слава, Клара, работніца, рыцар, гусак, хлопец* у форме давальнаага і меснага склону адзіночнага ліку.

Разгледзьце малюнак ландышаў. Апішыце іх у навуковым стылі.

Выпішыце з тэксту ключавыя слова. Падзяліце тэкст на часткі і перакажыце яго.

304. Прачытайце табліцу. Выправіце памылкі ва ўжыванні займеннікаў. Абгрунтуйце свой выбар.

Памылкі пры ўжыванні займеннікаў		
Тып памылкі	Памылка	Правільны варыянт
Двухсэнсоўнае ўжыванне займенніка, які ўказвае на 3-ю асобу	<i>Я дастаў ручку з сумкі і даў яе сябру.</i>	
Двухсэнсоўнае ўжыванне займенніка <i>сябе</i>	<i>Сястра папрасіла прынесці ноутбук к сабе.</i>	
Двухсэнсоўнае ўжыванне займенніка <i>свой</i>	<i>Класны кіраунік папрасіў Алесю даслаць сваё эсэ.</i>	
Замена назоўніка адзіночнага ліку са значэннем сукупнасці займеннікам <i>яны</i>	<i>Клас прасіў забраць іх раней за ўсіх.</i>	
Збыткоўнае ўжыванне прыналежнага займенніка	<i>Якуб Колас у сваёй паэме «Сымон-музыка» раскрыў образ таленавітага хлопца.</i>	
Няправільнае ўтварэнне формы займенніка	<i>Некага запрасіць на турнір.</i>	



305. Спішыце, устаўляючы прапушчаныя займеннікі. Раствумачце сэнс прыказак.

1. З (*свой*) языка спусціш — на чужым не зловіш. 2. Вышэй (*свой*) пят не падскочыш. 3. Адзін (*увесь*) не ўласціш^M. 4. Вока (*nіхто*) не запарушыць. 5. Добры^M запеў — (*увесь*) парадак. 6. Жарты (*nішто*) не варты, але часам праўдзяцца. 7. Кінь за (*сябе*), знайдзеш перад (*сябе*).

- Вызначце ўтваральныя асновы для слоў *запеў*, *запарушыць*.
- Раствумачце пастаноўку працяжнікаў у сказах.



306. Выканайце тэставую работу «Займеннік».



§ 31-1



§ 31-2



§ 31. Ужыванне асабовых канчаткаў дзеясловаў, адрозненне канчаткаў дзеясловаў абвеснага і загаднага ладу; акцэнталагічныя нормы пры ўтварэнні спрагальных форм дзеясловаў



307. Прачытайце тэкст, устаўляючы прапушчаныя слова.

Дзеяслоў — ... часціна мовы, якая абазначае ... або ... прадмета. Вылучаюць тры лады дзеяслова: ... , ... і

Дзеясловы ... ладу абазначаюць дзеянне ў цяперашнім, прошлым ці будучым часе.

Дзеясловы бываюць ... і ... трывання.

Спражэнне — гэта змяненне дзеясловаў па ... і ... у цяперашнім (... простым) часе ... ладу.

Адрозніваюцца два тыпы спражэння дзеясловаў у залежнасці ад характеристу

308. Прачытайце табліцу. Раскажыце, якія дзеясловы адносяцца да I спражэння, якія — да II спражэння.

Канчаткі дзеясловаў I і II спражэння			
I спражэнне		II спражэнне	
Адзіночны лік			
1-я асоба	- <i>y</i> (- <i>ю</i>)	1-я асоба	- <i>y</i> (- <i>ю</i>)
2-я асоба	- <i>eii</i> (- <i>эи</i> , - <i>аш</i>)	2-я асоба	- <i>iis</i> (- <i>иши</i>)
3-я асоба	- <i>e</i> (- <i>э</i> , - <i>a</i>)	3-я асоба	- <i>iць</i> (- <i>ыци</i>)
Множны лік			
1-я асоба	- <i>ём</i> (- <i>ем</i> , - <i>ом</i> , - <i>ам</i>)	1-я асоба	- <i>im</i> (- <i>ым</i>)
2-я асоба	- <i>eце</i> (- <i>яце</i> , - <i>аце</i>)	2-я асоба	- <i>iце</i> (- <i>ыце</i>)
3-я асоба	- <i>уць</i> (- <i>юць</i>)	3-я асоба	- <i>aць</i> (- <i>яць</i>)

Ад чаго залежыць правапіс канчаткаў розных дзеясловаў аднаго спражэння (напрыклад, дзеясловаў I спражэння 1-й асобы множнага ліку)?



У формах 1-й асобы множнага ліку дзеясловаў I спражэння пад націскам ужываюцца канчаткі **-ом**, **-ём**, не пад націскам — канчаткі **-ам**, **-ем**: *бярóm, вядзём, пішам, адкáзываem*.

У формах 2-й асобы множнага ліку дзеясловаў I спражэння пад націскам ужываюцца канчаткі **-ацé**, **-яцé**, не пад націскам — канчаткі **-аце**, **-еце**: *берацé, ведзяцé, пішаце, адкáзываeце*.

309. Пісьмова праспрагайце дзеясловы. Вызначце іх тып спражэння.

Чытаць, падлічваць, вучыць, рабіць.

Якія цяжкасці ў вас узніклі пры напісанні канчаткаў?

310. Разгледзьце схему. Назавіце спосабы вызначэння спражэння дзеясловаў.



311. Спішыце прыказкі, раскрываючы дужкі і замяняючы формы дзеясловаў 2-й асобы адзіночнага ліку формамі 2-й асобы множнага ліку.

1. Ад зайдрасці (*не*)паразумнееш, (*не*)падужэеш, (*не*)пабагацееш.
2. Бачаннем жорава (*не*)зловіш.
3. Глыбей узарэш — болей зблэрэш.
4. Днём раней пасееш — тыднем раней зблэрэш.
5. Зямля —

талерка: што пакладзеш, тое возьмеш. 6. Калі здолееш узяцца за справу — і снег загарыцца. 7. Калі хочаш хлеб мець, то трэба зямліцы глядзець.



Падбярыце сіонім да слова жораў.

Вызначце ў прыказках кантэкстуальныя антонімы.

Звязрніце ўвагу!

Націск у дзеясловах 2-й асобы множнага ліку падае або на аснову, або на апошні склад канчатка: *паведамліеце, знаходзіце, тчацé, жывяцé*.

Каб правільна ўжыць канчатак дзеяслова ў форме 2-й асобы множнага ліку, трэба паставіць дзеяслово ў форму 2-й асобы адзіночнага ліку. У форме 2-й асобы множнага ліку націск захоўваецца адпаведна або на аснове, або на канчатку: *склеіш — склеіце, вérнеш — вérнеце, глядзіш — глядзіце, ідзéш — ідзяцé*.

312. Пісьмова праспрагайце дзеясловы.

Бегчы, есці, даць.

Чаму гэтыя дзеясловы называюцца рознаспрагальнымі?

313. Прачытайце тэкст. Што перадае загаловак: тэму ці асноўную думку тэксту? Запішыце, устаўляючы прапушчаныя літары, растлумачце іх напісанне.

Трэнды бульбяной моды

Як на ёсё ў свеце, на бульбу ёсць свая мода. Дакладней, на колер лупіны, крухмалістасць, разварыстасць. Напрыклад, жыхары каўка..кіх рэспублік, расіяне, малдаване, італьянцы адда..ць перавагу бульбе з чырвонай лупінай. Немцам больш падаба..цца бульба з жо..тай лупінай і такой жа мякаццю. Англічане выбіра..ць белую бульбу з белай мякаццю. А ў Амерыцы самым вялікім попытам карыста..цца ф..летавая бульба. Паводле звестак РУП «Навукова-практычны цэнтр НАН Беларусі па бульбаводстве і плодаагародніцтве» каля 90 % беларусаў сёння адда..ць перавагу бульбе з жо..тай і крэмавай мякаццю. Але нашы селекцыянеры люб..ць экспер..менты і пер..дыгчы на здзіўля..ць ^м «кулінарных» моднікаў. Напрыклад, нядайна навукоўцы вывелі бульбу з двухколернай мякаццю і з зорачкай на разрэзе (*Паводле З. Ганчар*).



Раскрыйце значэнні слоў *трэнд, селекцыянер*.

- Назавіце складаныя слова, растлумачце іх напісанне.
- Як называюцца выдзеленыя слова? Вызначце іх род.

314. Прачытайце тэкст. Падбярыце загаловак у адпаведнасці з тэмай тэксту. Запішыце, устаўляючы прапушчаныя літары ў канчатках дзеясловаў. Раствумачце напісанне канчаткаў дзеясловаў.

Лес немалады. У ім і бярозы, і сосны, і асіны, і дубы. Па ўскрайку лесу падымалася..цца бярэзняк, алешнік, лазняк, асіннік.

Дроб люб..ць гэты лес. У ім спявалася..ць птушкі, стука.. па дрэве дзяцел, свар..цца вароны, стракоч..ць сарокі. Дроб прысядз.. на сухі пень ці на паваленае бурай дрэва, супакойва..цца, слуха.., забыва..цца на хвіліну пра ўсё тое, што ляж..ць на душы цяжкім каменем і хвалю.. з дня ў дзень. Ён нават чу.., як дзесьці недалёка булько.. на перакатах лясны ручай.^{сн}

Дроб услухоўва..цца ў лёгкі пошум дрэў і згадва.. той час, калі і гэты лес, і ён сам былі маладзейшыя^м (*Паводле I. Капыловіча*).

Ці ёсць у вас любімая мясціны? Чым яны адметныя?

Як вызначыць тып спражэння зваротных дзеясловаў?



Раскрыйце значэнне слова **пошум**.

• Назавіце зборныя назоўнікі, ужытыя ў тэксле.



Падрыхтуйце паведамленне «Дараўгія мясціны роднага краю».

315. Прачытайце тэкст. Падбярыце да яго загаловак у адпаведнасці з асноўнай думкай.

Не памятаю ўжо, дзе і калі меў я сустрэчу з хуткачытальнікамі. За нейкую хвіліну яны прачыталі цэлыя старонкі тэксту, іх падахвочвалі волескамі, а мяне гэта ўсё злавала. Навука чытаць таксама не простая навука.^{сн} Чытаць, як і пісáць (тварыць), трэба вучыцца ўсё жыццё. У дзіцячыя і юначыя гады я чытаў шмат і без разбору, але чытаў неяк дзіўна, прапускаючы дыялогі, апісанні прыроды, аўтарскія адступленні, шукаючы толькі дзеяння, той самай дынамікі, не разумеючы, што галоўным якраз было тое, прапушчанае. Сапраўднае чытанне патрабуе не толькі засяроджанасці, але і моцы ўяўлення. Беднае ўяўленне не дарадчык чытанню. Здараецца і так, што чытач бачыць зусім не тое, што бачыць пісьменнік. Але такое здараецца рэдка. Часцей за ўсё, калі ў аднаго не хапае дэталей, а ў другога — цярплівасці.

Чытанню часта шкодз..ць уласныя асац..тыўныя малюнкі: чыта.. нешта чужое, а ўяўленнем ці ўспамінам пераскоква.. на сваё ўласнае, асабістае. Тады твор атрымліва..цца латана-няпоўным, як парваны ручаямі развод..я снег.

Найлепшае чытанне — гэта чытанне маруднае, з перапынкамі, роздумам над кожным абзацам. Не, не тое прыдзірлівае чытанне з ало..кам, уласцівае р..дактарам ды р..ц..нзентам, а тое, што бывае ў людзей, шчыра захопленых творам. Такое чытанне не стамля.. вочы, а толькі замаруджва.. ды забіра.. час, але і ўзыши.. душу (*Паводле К. Камейшы*).

Як трэба чытаць? На што неабходна звяртаць увагу пры чытанні?

Запішыце другі і трэці абзацы тэксту, устаўце прапушчаныя літары і раслумачце іх напісанне.

Назавіце дзеясловы, ужытыя ў форме прошлага часу. Запішыце іх у форме 2-й асобы адзіночнага і множнага ліку цяперашняга часу. Раствумачце напісанне канчаткаў.

● Выпішыце з тэксту слова з прыстаўнымі (устаўнымі) зычнымі, растворумачце іх напісанне.

316. Прачытайце тэкст. Што перадае загаловак: тэму ці асноўную думку тэксту?

Бессмяротны слізявік

Парыжскі заапарк прадставіў свету свой новы экспанат — загадковую аднаклетачную істоту, якая падобна да грыбоў, паводзіць сябе так, як жывёла, здольная рэгенерыраваць*.

Навукоўцы яшчэ будуць адказваць на многія звязаныя з ім пытанні, аднак цяпер кожны ахвотны можа назіраць містычную жоўтую плёнку, якая ўжо атрымала імя ў гонар фільма 1958 года *The Blob* (кропля, клякс, згустак). Па сюжэце фільма іншапланетная сліз паглынае ўсё на сваім шляху.

Згаданы клас істот да гэтага часу не атрымлівалася ўпісаць у **якое-небудзь** канкрэтнае царства^л жывёльнага свету. Іх называюць слізевікамі, і ў прыродзе налічваецца каля тысячы відаў такіх арганізмаў, кожны з іх здольны паставіць у тупік нават **дасведчанага** біёлага. Напрыклад, *Blob* з'яўляецца аднаклетачным, хоць яго памер дасягае некалькіх сантиметраў. Ён расце практична **бясконца**, перамяшчаецца з хуткасцю да чатырох сантиметраў у гадзіну, шукае ежу і ператраўляе* яе. Пры гэтым «кропля» можа перадаваць свой вопыт іншым асобінам. У адным з эксперыментуў слізявік павінен быў знайсці выхад з лабірінта. Пасля паспяховага выканання *Blob* выбіраўся з пасткі хутчэй, а калі яго змясцілі побач з іншай асобінай, то тая таксама справілася з задачай хутка. Слізявік практична **бессмяротны**: сваю цэласнасць ён аднаўляе за лічаныя хвіліны. Небяспеку

для яго ўяўляюць толькі засуха і крытычныя тэмпературы, прычым нават у гэтым выпадку ён, хутчэй за ўсё, праста ўпадзе ў стан, блізкі да анабіёзу*. Знішчаюць слізевіка толькі магутнае ультрафіялетавае выпраменяванне і агонь. У прыродзе «крапля» камфортна жыве пры вільготнасці каля 85—100 % і тэмпературы паветра 19—25 °C, а харчуюцца рознай арганікай (напрыклад, драўнінай). Упершыню гэты від трапіў у фокус увагі навукоўцаў у 1973 годзе, калі жыхарка Тэхаса знайшла на сваім двары загадковую жоўтую субстанцыю (*Паводле I. Купарваса*).

Як выглядае слізявік? Чаму ён атрымаў назыву ў гонар фільма?

Выпішыце з тэксту ўсе дзеясловы, паставіўшы іх у пачатковую форму і ў форму 2-й асобы множнага ліку цяперашняга або будучага простага часу.

У з о р: *прадставіць — прадставіце*.

Растлумачце напісанне асабовых канчаткаў дзеясловаў.

- Сфармулюйце правілы, якім падпарадкоўваецца напісанне выдзеленых слоў.

317. Прачытайце тэкст. Вызначце яго тэму і асноўную думку.

Парады стаматолага

Усмешка і здаровыя зубы нас упрыгожва.., але мы хапа..ся за шпотку часта толькі за хвіліну да выходу з дома. Мы хуценька праходз..ся шпоткай па зубах, палошч.. рот і бяж.. . Знаёмая сітуацыя?

Як правільна чысціць зубы, параіў урач-стаматолаг.

1. Зубы трэба чысціць 2-3 хвіліны пасля ежы. Так выдаляюць рэшткі сняданку, абеду ці вячэры.

2. Неабходна не менш за шэсць разоў старанна праходзіць зубной шпоткай ад аднаго ўчастка да другога і вертыкальнымі рухамі ўсё вымятаць.

3. Трэба выкарыстоўваць зубную шпотку сярэдняй жорсткасці, мнянць яе раз у 2-3 месяцы, а захоўваць у адкрытым выглядзе ў шклянцы або ў спецыяльнай падстаўцы (*Паводле Г. Курак*).

Калі і як трэба чысціць зубы? Як павінна захоўвацца зубная шпотка?

Спішыце першы абзац тэксту, устаўляючы канчаткі дзеясловаў, растлумачце іх правапіс.

 Уявіце, што вы даяце падобныя парады сябрам. Запішыце свае парады, выкарыстоўваючы інфармацыю з тэксту і ўжываючы выдзеленые дзеясловы ў форме 2-й асобы множнага ліку цяперашняга часу абвеснага ладу. Растлумачце напісанне канчаткаў дзеясловаў.



318. Прачытайце тэкст. Што перадае загаловак: тэму ці асноўную думку?

Рарытэты* з чыгункі

Музеі, як вядома, бываюць розныя. Некаторыя з іх вельмі арыгінальныя. У Баранавічах, напрыклад, ёсць музей... чыгункі. «Музей чыгункі ў г. Баранавічы УП “Баранавіцкае аддзяленне Беларускай чыгункі”» — такую афіцыйную назну ён мае. Найбольш цікавая частка экспазіцыі музея размешчана пад адкрытым небам. Тут можна пабачыць самыя розныя ўзоры чыгуначнай тэхнікі. Прычым не толькі паставаць побач, але дзесьці нават залезці на падножку вагона, зазірнуць унутр.

Тут размяшчаецца калекцыя паравозаў як айчыннай, так і замежнай вытворчасці. Ёсць цеплавозы, пасажырскія і грузавыя вагоны розных пакаленняў.

Асабліва цікавы для многіх экспурсантаў дзейны макет Баранавіцкага чыгуначнага вузла, усталяваны ў адным з пасажырскіх вагонаў.

У іншых вагонах таксама ёсць экспазіцыйныя залы, дзе прастаўлены некаторыя інструменты, прыборы і механізмы (напрыклад, ручныя рэйкарэзныя і рэйкасвідравальныя станкі), якімі ў мінулым карысталіся чыгуначнікі.

У экспазіцыі можна пабачыць і грузавую дрызіну, якую многія ведаюць калі не з асабістага досведу, то па старых кінафільмах. Ёсць там і дзейны семафор, і гідраўлічная калонка для запраўкі паравозаў вадой.

Гэтыя экспанаты, без сумнення, цікавыя як прафесіяналам-чыгуначнікам, гісторыкам, так і іншым. Дзе яшчэ атрымаецца трапіць у такі цэласны, напоўнены рознымі цікавасцямі тэхнічны свет? У 2002 годзе ў музеі стварылі экспазіцыю тэхнікі чыгуначных войскаў. Гэта пунцеўкладчык, выпраўчна-падбівачная машына, зенітна-кулямётныя ўстаноўкі, якія ставілі калісьці на спецыяльных чыгуначных платформах з браніраванымі адсекамі для размяшчэння кулямётных стужак, машыны для будавання мастоў на палях.

Наведваючы экспазіцыю пад адкрытым небам, усведамляеш прыгажосць і значнасць многіх ідэй, реалізаваных пры стварэнні чыгунак. Тут можна дакрануцца да мінулага і ўбачыць гісторыю развіцця і ўдасканалення чыгуначнай тэхнікі ў розныя часы. Музей перыядычна папаўняецца новымі экспанатамі.

Непадалёк ад экспазіцыі пад адкрытым небам размяшчаецца і музейны будынак. Ён датуецца пачаткам XX стагоддзя і з'яўляецца

гісторыка-культурнай каштоўнасцю. А сам музей быў створаны ў ім у 1984 годзе. У музейным дамку **можна сустрэць** шмат цікавых экспанатаў, звязаных з працай чыгуначнікаў (*Паводле Н. Шчарбачэвіч*).

Пра які музей расказваецца ў тэксле? Чым ён адметны?

Перабудуйце сказы з выдзеленымі словамі, замяняючы гэтыя словаў дзеясловамі ў форме 2-й асобы множнага ліку будучага простага часу (можна ўстаўляць займеннік **вы**).

У з о р. *Там можна пабачыць самыя розныя ўзоры чыгуначнай тэхнікі.* — *Там вы пабачыце самыя розныя ўзоры чыгуначнай тэхнікі.*

Растлумачце напісанне канчаткаў дзеясловаў.

Назавіце запазычаныя слова. Чаму іх многа ў тэксле? Растлумачце іх напісанне.

 Правядзіце завочную экспкурсію па адным з музеяў вашага рэгіёна. Выкарыстайце дзеясловы ў форме 2-й асобы множнага ліку цяперашняга або будучага простага часу.

 Пры ўтварэнні форм дзеяслова неабходна адрозніваць канчаткі абвеснага і загаднага ладу.

Формы дзеясловаў 1-й асобы множнага ліку загаднага ладу ўжываюцца з канчаткамі **-ем** (-эм, -ам), **-ім** (-ым). Адны з іх супадаюць з формамі будучага простага часу абвеснага ладу (**возьмем**, **напішам**, **успомнім** і інш.), другія з'яўляюцца спецыфічнымі для загаднага ладу (**хадзем**, **бярэм**, **нясем** і інш.).

319. Прачытайце тэкст. Вызначце яго тып. Сфармулюйце тэму і асноўную думку. Падбярыце загаловак.

У нядзелю да Сіваковых прыехалі старэйшы сын Толік і ўнук Максім бо перастаў працаўваць дзядул.. камп'ют..р. Трэба выручаць старога таму што сёння ён без камп'ют..ра (*н..*)уяўляе жыцця. Калі раней бавіў час на двары дзе збраліся мужчыны каб пра жыццё пагаманіць то цяпер дзеда зусім (*н..*)выгнаць з кватэры прыкіпей ён да камп'ют..ра. А бабуля і раду..цца. Бабуля ёсьць бабуля. Яна і цяпер круціцца каля сына і ўнука стара..цца тым нават (*н..*)шта па..казаць.

— Паспрабуй, Максім, вось гэты шнур пакратаць: можа, перацёрся, — раіць старая.

Максім моршчыцца:

— Ну, бабуля, не перашкаджай...

— Паглядзі, паглядзі! — не адступае старая. — Працэсар быццам жа новы. Не павінна быць, каб ён закапрызіў. А?

Хлопцы моўчкі робяць сваю справу. Дзед, як заўсёды, маўчыць, бо ён сваю старую добра веда.., і спакойна-сканцэнтравана назіра.. за сынам і ўнукам: можа, калі і самому спатрэбіцца гэтая навука? І дзівяцца суседзі, што ён у такім паважаным узросце — гляньце на яго! — карыстаецца камп'ют..рам: нешта піша, нешта чытае там... Малайчына!

Не вытрымлівае бабуля, заглядвае туды, дзе працуецца майстры:
— Ну што, зрухі ёсць?

Сын Толік таксама моршчыцца, як Максім:

— Мам, гатуй абед.

Стара глядзіць на дзеда, з непрыхаваным папрокам у голасе заўважа..:

— Бачылі? Я ім ужо і не патрэбна!

I, пакрыўджаная, пакідае майстроў (*Паводле В. Ткачова*).

На што пакрыўдзілася бабуля? Як пазбегнуць падобных сітуацый?

Як вы думаецце, што адбудзецца далей?

Назавіце дзеясловы, ужытыя ў тэксле ў форме загаднага ладу. Запішыце іх у форме 1-й асобы множнага ліку загаднага ладу.

Запішыце першы абзац тэкслу, раскрываючы дужкі, устаўляючы патрэбныя літары і расставляючы знакі прыпынку.

Падрыхтуйце паведамленне «Стайцеся з павагай да людзей сталага ўзросту».



320. Прачытайце тэкст. Раствумачце правапіс канчаткаў дзеясловаў.

Кава з дзымухаўцоў

Карані выкопва..ць і збіра..ць ранній вясной ці ўвосень, калі перакопва..ць агарод. Ix добра мы..ць, злёгку аскраба..ць і суш..ць, пакуль яны не стан..ць крохкімі. Ix таўкуць у ступцы або змолва..ць у кавамолцы. Пасля парашок абавязкова праж..ць (апрацоўва..ць моцным жарам) на патэльні, увесе час перамешваючы лыжкай. Астуджа..ць і ссыпа..ць у слоік.

Для прыгатавання кавы 1 чайнную лыжку парашку заліва..ць 200 г вады, даводз..ць да кіпення і 5 хвілін вар..ць на маленькім агні, даюць паставаць 15—20 хвілін, працэджва..ць, дадаюць малако, цукар і кіпяцяць яшчэ раз.

Паспрытайце, гэта смачна! (*Паводле Л. Мятлеўскай*).

Запішыце тэкст, устаўляючы прапушчаныя літары. Пры запісе першага і другога абзацаў паставаць ўсе дзеясловы, якія абазначаюць дзеянні чалавека, у форму 2-й асобы множнага ліку цяперашняга часу абвеснага ладу (I варыант) і ў форму 2-й асобы множнага ліку загаднага ладу (II варыант). Раствумачце напісанне канчаткаў дзеясловаў абвеснага ладу.



321. Прачытайце тэкст. Вызначце яго тэму і асноўную думку. Пісьмова перакладзіце на беларускую мову правілы паводзін пры галалёдзіцы.

Лёд — причина травм

Гололедица является причиной чрезвычайных ситуаций. При гололедице значительно увеличивается количество уличных травм: ушибов, вывихов и переломов. Чтобы не попасть в число пострадавших, к неблагоприятным условиям нужно подготовиться — повторить простые правила.

1. Обратите внимание на свою обувь: подберите нескользящую.
2. Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то перемещайтесь по ней небольшими шажками, как лыжник.
3. Обходите места с наклонной поверхностью.
4. При ходьбе наступайте на всю подошву, ноги слегка расслабьте в коленях.
5. Руки по возможности должны быть свободны. Не держите их в карманах.
6. Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения.
7. В момент падения постарайтесь сгруппироваться и перекатиться, чтобы смягчить удар о землю.
8. Не пытайтесь при падении спасти вещи, которые несёте в руках.
9. Упав, не торопитесь подняться, осмотрите себя, попросите прохожих помочь.
10. В случае травмирования обязательно обращайтесь к врачу за медицинской помощью.
11. Будьте внимательны при переходе дороги: не торопитесь и тем более не бегите (*По А. Беганскому*).

Слоўнік

наклонный — <i>схілсты, спусцісты</i>	поскользнуться — <i>паслізнуцца, пакаўзнуцца</i>
нескользящий — <i>някоўзкі</i>	прохожий — <i>прахожы</i>
перемещаться — <i>перамяшчацца</i>	пытаться — <i>спрабаваць</i>

Дзеясловы якога ладу пераважаюць у запісаным тэксле? Чаму? Раствумачце іх напісанне.

Дзеясловы, ужытыя ў форме загаднага ладу, пастаўце ў форму 2-й асобы множнага ліку цяперашняга або будучага простага часу абвеснага ладу. Запішыце. Пракаменціруйце іх напісанне.



322. Выканайце тэставую работу «Дзеяслоў».



§ 0-32



§ 1-32



§ 32. Ужыванне дзеепрыметнікаў і дзеепрыслоўяў, дзеепрыметнікавых і дзеепрыслоўных зваротаў

323. Уважліва прачытайце матэрыял табліцы. Раскажыце пра ўтварэнне і ужыванне дзеепрыметнікаў у сучаснай беларускай мове.

Утварэнне і ўжыванне дзеепрыметнікаў			
Час	Спосаб утварэння	Прыклады	Ужыванне
Незалежны стан			
цяперашні час	аснова дзеяслова цяперашняга часу + суфіксы -уч- , -юч- , -ач- , -яч-	<i>кіруючая роля, гаворачая асона, вісячы замок</i>	ужываюцца абмежавана; выкарыстоўваюцца ва ўстойлівых зваротах тыпу <i>рухуючая сіла, кіруючая роля і інш.</i>
прошлы час	аснова дзеяслова неазначальнай формы + суфікс -л- , суфіксы -ш- , -ыш-	<i>пераспелыя ягады, знікшы чалавек, парыжэўшыя стагі</i>	пашыраны ў беларускай мове; ужываюцца абмежавана; часта замяненіца дзеепрыметнікамі з суфіксам -л-: <i>парыжэлышыя стагі</i>
Залежны стан			
цяперашні час	аснова дзеяслова цяперашняга часу + суфіксы -ем- , -ім-	<i>чытае мы твор, вывучае мы з'явы, прыводзімыя факты</i>	не хараектэрны для беларускай мовы
прошлы час	аснова дзеяслова неазначальнай формы + суфіксы -н- , -ен- , -ан- , -т-	<i>пабудаваны дом, прывезеныя рэчы, вывучаны верш, вымыты посуд</i>	широкая выкарыстоўваюцца ў маўленні

Раскажыце на аснове табліцы аб правапісе суфіксаў **-н-**, **-ан-**, **-ен-**, **-т-** у дзеепрыметніках. Падбярыце і запішыце адпаведныя прыклады.

Звязніце ўвагу!

У суфіксах дзеепрыметнікаў залежнага стану прошлагага часу пішацца адна літара **н:** *напісаны, зроблены, прынесены.*

Дзеепрыметнікі мужчынскага роду маюць толькі поўную форму з канчаткам **-ы:** *дом пабудаваны, раман напісаны.*

У сістэме беларускіх дзеепрыметнікаў адсутнічаюць зваротныя формы.

324. Выпішыце формы дзеепрыметнікаў, уласцівія беларускай мове.

Адшліфаваны (*камень*) — адшліфованы (*камень*); заросшы (*сад*) — зарослы (*сад*); куплёны (*падарунак*) — куплены (*падарунак*); (*шиятак*) падпісан — (*шиятак*) падпісаны; (*атрад*) расфармірован — (*атрад*) расфарміраваны.

325. Прачытайте тэкст, утвараючы ад дзеясловаў у дужках уласцівія беларускай мове формы дзеепрыметнікаў.

Сфармулюйце праблему, якая абмяркоўваецца ў тэксце.

Вітушка супраць слімака

Існуе шэраг прыкладаў рознага напісання і перакладу англамоўнага камп’ютарнага слэнгу. Напрыклад, вядомы сімвал @ у рускай мове называюць «сабака», у міждзяржаўных стандартах ён (*замацаўаць*) як «камерцыянае “эт”». Па-беларуску ж прапаноўваецца называць гэты сімвал слімаком або вітушкай, згодна са знешнім падабенствам. У такіх выпадках кожны робіць выбар у адпаведнасці з густам. Але вучоныя адзначаюць, што павінна быць (*выкарыстаць*) агульна (*прыніяць*) форма, а для гэтага павінен быць (*сфарміраваць*) асобны тэматычны слоўнік. Сэрвісы ад *Google* тут не дапамогуць, таму што машына не ўлічвае і не перадае ўсю адметнасць і спецыфіку беларускай мовы, дапускае ўсе шмат недарэчнасцей і кáлек* з рускай мовы (*Паводле С. Дубовіка*).



Запішыце ўтвораныя дзеепрыметнікі, вызначце іх форму і граматычнае значэнне (лік, род ці склон), сінтаксічную ролю ў сказе.

Прывядзіце прыклады недарэчнасцей і кáлек з рускай мовы, якія ўзнікаюць пры перакладзе на беларускую мову камп’ютарнай тэрміналогіі.



Звярніце ўвагу!

Часцей за ўсё ва ўжыванні дзеепрыметніковых зваротаў сустрэчаюцца наступныя памылкі:

1. Выкарыстоўваюцца не ўласцівія беларускай мове формы дзеепрыметнікаў цяперашняга часу або зваротныя дзеепрыметнікі: *зацвітаючыя кветкі, разглядаемыя малюнкі, крадучыся воўк*.

2. Назоўнік, які паясняеца дзеепрыметнікам зваротам, аказваеца ўнутры яго: *Абсаджаная алея ліпамі вяла да ракі* (Правільна: *Алея, абсаджаная ліпамі, вяла да ракі*).

326. Прачытайце сказы. Знайдзіце недакладнасці ва ўжыванні дзеепрыметнікам зваротаў. Выправіце памылкі і запішыце правільныя сказы.

1. Над зарослай лесасекай густым арэшнікам плыло павуцінне бабінага лета. 2. Круглая, зарослая паляна кустамі ўся была ўсыпана густым верасам. 3. Рассмияўшася дзяўчынка не звяртала ніякай увагі на просьбы бацькоў супакоіцца. 4. Прымаемы на трэці квартал план мерапрыемстваў не вы́клікаў пярэчанняў у прысутных.

327. Прачытайце верш.

Беларусь мая, бярозка белая,
Ад марозу ўся заінелая,
Зімы лютыя ўспамінаючы,
Рада сонейку ты вяснянаму,
Косы доўгія расплютаючы,

Рада ветрыку закаханаму,
Рада выраю ты птушынаму,
Спеву дзіўнаму салаўінаму,—
Беларусь мая, бярозка майская,
Абагрэтая сонца ласкаю.

H. Taras.

Назавіце прыметнікі і дзеепрыметнікі з тэксту. Раствумачце ўтварэнне і ўжыванне дзеепрыметнікаў.

Выпішыце дзеепрыслоўі, зрабіце іх разбор па саставе.

328. Разгледзьце схемы пастаноўкі знакаў прыпынку ў сказах з дзеепрыметнікамі і дзеепрыслоўнымі зваротамі. Якія правілы пастаноўкі знакаў прыпынку пры дзеепрыметніковых і дзеепрыслоўных зваротах не перададзены на схемах? Падрыхтуйце вуснае паведамленне аб правілах выдзялення зваротаў на пісьме, дапоўніўшы яго неабходнай інфармацыяй.

Дзеепрыметнікавы зварот

[наз.] , /~~~~~/.

[наз.] , /~~~~~/,

/~~~~~/ [наз.] .

Дзеепрыслоўны зварот

/----/, ----- .

..., /----/,

-----, /----/.

329. Прааналізуце сказы з дзеепрыметнікамі і дзеепрыслоўямі. Сфармулюйце на іх аснове правіла выдзялення або невыдзялення коскамі дзеепрыметнікаў і дзеепрыметнікавых зваротаў, дзеепрыслоўяў і дзеепрыслоўных зваротаў.

1. Працяты марозам, снег хрустка скрыпеў пад ногамі дзеда Талаша (*Я. Колас*). 2. Абуджаныя косамі, праносіліся над паплавамі чародкі шпакоў (*A. Аспенка*). 3. Ахутаныя полагам туману, навакольныя прадметы здаюцца незнаёмымі, хісткімі (*I. Навуменка*). 4. Над Жукаўкай грымела не сціхаючы. Там ліў дождж (*I. Пташнікаў*). 5. Іван паставаў яшчэ, аглядваючыся і згадваючы, што рабіць (*B. Быкаў*). 6. Ён склаўши руکі сядзець не будзе (*P. Кавалёў*). 7. Лёгка паранены ў абедзве ногі, ён аказаўся бойкім на язык чалавекам (*B. Быкаў*).

Звязніце ўвагу!

Асноўнае дзеянне, выражанае дзеясловам-выказнікам, і дадатковае, выражанае дзеепрыслоўем, абавязкова павінна выконваць адна і тая асона (ці прадмет): *Стары ішоў, не зважаючы на тое, што рабілася вакол* (стары ішоў і не зважаў). Нельга сказаць: *Ідучы дадому, у мяне забалела галава* (у сказе два ўтваральнікі дзеяння: *я ішоў, галава забалела*). Правільна: *Калі я ішоў дадому, у мяне забалела галава* або *Ідучы дадому, я адчуў, што ў мяне забалела галава*.

Дадатковае дзеянне, выражанае дзеепрыслоўем, сэнсава і граматычна звязваецца з асноўным дзеяннем, выражаным дзеясловам-выказнікам: *Паліўшы кветкі, дзяўчынкі пайшли дадому* (Няправільна: *Паліваючы кветкі, дзяўчынкі пайшли дадому*).

330. Вызначце, у якіх сказах дапушчаны памылкі пры ўтварэнні або ўжыванні дзеепрыслоўяў. Выправіце памылкі, карыстаючыся адным са спосабаў: 1) перабудова асновы сказа такім чынам, каб быў адзін утваральнік дзеяння; 2) замена дзеепрыслоўнага звароту даданай часткай складаназалежнага сказа са злучнікам *калі*. Спішыце, выправіўшы памылкі (там, дзе яны ёсць).

1. Лежачы на траве, я з асалодай удыхаў водар простых летніх кветак. 2. Пад'язджаючы да станцыі, у мяне знік партфель. 3. Знаходзячыся ў няволі, паэт напісаў цэлую кнігу вершаў. 4. Вярнуўшыся дадому, пайшоў снег. 5. Прыйшоўшы на сход, я па дарозе сустрэў свайго сябра. 6. Пісьменнік паказаў нам сапраўднае жыццё, не прыхарошваючы яго. 7. Яшчэ больш сур'ёзным стаў Сцёпка, скончыўшы пачатковую школу. 8. Даведаўшыся пра апошнія навіны, гаворка сяброўчаста перарывалася дружным смехам.

Звязніце ўвагу!

Заўсёды да месца дзеепрыслоўі ў безасабовых сказах з выказнікамі, выражанымі словамі *трэба*, *варта*, *неабходна*, *добра*, *лёгка*, *проста* з інфінітывам: *Думаючы пра будучынню, варта паклапаціца пра рацыянальныя адносіны да прыроды і яе багаццяй.*

Нельга ўжываць дзеепрыслоўі пры выказніках *відаць*, *чуваць* або безасабовых дзеясловах тыпу *вечарэе*, *днее*, *падмарожвае* і інш.

331. Вызначце, да якога з двух прапанаваных у кожным пункце сказаў можна далучыць дзеепрыслоўны зварот. Сказы з дзеепрыслоўнымі зваротамі запішыце. Аргументуйце, чаму нельга далучыць зварот да іншага сказа.

1. Набіраючы хуткасць, ...	a) цягнік набліжаўся да горнага тунэля. б) у акне быў відаць горны перавал.
2. Збіраючыся ў падарожжа, ...	a) сустрэчу прызначылі на самым світанні ў хаце Мірона. б) хлопцы дэталёва прадумалі маршрут.
3. Зайшоўшы ў хату, ...	a) стомленасць авалодала Сяргейкам. б) Сяргей хуценька скінуў з плячэй ранец і пайшоў да стала.
4. Сабраўшыся невялікімі групкамі, ...	a) на вуліцы пахла нечым няўлоўна прыемным. б) на рагу вуліцы стаялі прыгожа апранутыя хлопцы і дзяўчата.
5. Пад'язджаючы да станцыі, ...	a) пасажыры затурбаваліся і сталі збіраць свае рэчы. б) хвілін на пятнаццаць нас затрымаў чыгуначны пераезд.

332. Прачытайте тэкст, ужываючы назоўнікі ў дужках у патрэбнай склонавай форме.

Знайдзіце ў тэксле дзеепрыметнікі і дзеепрыслоўі, дзеепрыметнікавыя і дзеепрыслоўныя звароты. У якіх выпадках аўтар выкарыстоўвае дзеепрыметнікі, а ў якіх — дзеепрыслоўі? Чым гэта абумоўлена?

Скончыўшы сваё снеданне сабраўшыся дзед крыху адпачыць. Але глухі шорах у (*лес*) прымусіў яго прыслушанацца і разгледзецца. И бачыць дзед Талаш: вялізны дзікі кабан павольна выходзіць з ляснога (*гушчар*) і брыдзе па чэрава* ў (*снег*) не зважаючы на дзеда. Кабан



падыходзіць да прыгожага (*стажок-мурашнік*) акуратна і роўна прысыпанага снегам і запыняеца. А потым пачынае разрываць яго сваім страшным ікластым лычом. Кожны рух магутнага лыча высо-ка ўскідае ўгору камякі (*снег*) разам са смеццем нанесеным мурашкамі за цэлыя гады ўпартай працы. І хутка дзве цёмныя баразны вырысоўваюцца на чыстым некранутым (*снег*) (*Я. Колас*).

Запішыце сказы з дзеепрыметнікамі і дзеепрыслоўямі, раскрываючы дужкі і расстаўляючы знакі прыпынку. Раствумачце пастановку знакаў прыпынку.

Зрабіце марфалагічны разбор дзеяслова, дзеепрыметніка і дзеепрыслоўя з тэксту.

 Разгледзьце малюнак. Ці з'яўляеца ён ілюстрацыяй да ўсяго тэксту? Ці можна праілюстраваць адным малюнкам тэкст-апавяданне, тэкст-апісанне? Абгрунтуйце сваё меркаванне.

Звязніце ўвагу!

Ад дзеясловаў незакончанага трывання ўтвараюцца дзеепрыслоўі незакончанага трывання, а ад дзеясловаў закончанага трывання — дзеепрыслоўі закончанага трывання: *чытаць* — *чытаючы*, *убачыць* — *убачыўшы*.

333. Утварыце ад дзеясловаў дзеепрыслоўі адпаведнага трывання, запішыце іх, растворумачце правапіс суфіксай.

Махаць, думаць, разважаць, нахіліцца, запісаць, разгледзець, несці, разглядаць, паглыбіць, уставіць, прапускаць, утвараць, утварыць, перакладаць, выкарыстаць, пісаць, выцягнуцца, выцягнуць, адсмяяцца, смяяцца, з'явіцца, пачынаць, кідаць, раскідаць, выразіць, вяртацца, прыдумаць, ісці, паказаць, паказацца.



§ 32–1



§ 32–2



§ 32–3



334. Выканайце тэставую работу «Дзеепрыметнік».



335. Выканайце тэставую работу «Дзеепрыслоўе».



§ 33–1



§ 33–2



§ 33. Ужыванне прыназоўнікаў у словазлучэннях, якія перадаюць асаблівасці кіравання ў беларускай мове



336. Прачытайте тэкст, устаўляючы прапушчаныя слова.

Прыназоўнік — ... часціна мовы, якая ўдакладняе значэнні ... склонаў і выражает адносіны паміж назоўнікам (...,...) і іншымі словамі ў сказе.

Паводле ... прыназоўнікі падзяляюцца на невытворныя (іх падзяленне растлумачыць немагчыма: *аб*, *да*, *пры*) і ... (пашырэць ад ... часцін мовы: *збоку*, *згодна*, *наперадзе*).

Паводле будовы прыназоўнікі падзяляюцца на ... (*без*, *да*, *сярод*), ... (*з-за*, *з-пад*, *па-над*) і ... (*нягледзячы на*, *у сувязі з*, *у імя*).



Кожны прыназоўнік ужываецца з якім-небудзь склонам, некаторыя прыназоўнікі могуць ужывацца з двума ці трыма склонамі. Напрыклад, прыназоўнік *на* ўжываецца з вінавальным і месным склонамі (*на бераг*, *на беразе*), *па* — з давальным, вінавальным і месным (*фільм па Мележу*, *вада па пояс*, *хадзіць па лесе*).

337. Прачытайте тэкст. Падбярыце загаловак у адпаведнасці з яго тэмай.

О, як любіла матуля пячы хлеб! Да хлеба ставілася як да жывой істоты: пя..чотна, з павагай.

Звечара яна прасейвала муку, рабіла закваску ў дзежцы, якую вельмі шанавала: (*абы*)куды (*н..*)ставіла, (*н..*)стукала па ёй. А раніцай матуля з першымі пеўнямі ўставала, запальвала ў печы і шчыравала калія дзежкі. У закваску яна ўлівала свяцонай вады і з малітвай замешвала цеста, (*н..*)кому (*н..*)дазваліла грукаць, голасна размаўляць. У печ без (*н..*)абходнасці (*н..*)зазірала, каб хлеб (*н..*)асеў.

Гатовы хлеб матуля вымала з бляшанак, ц..лавала і выстаўляла на засцеле..ай чыстым ручніком лаве ўздоўж сцяны. Верх боханаў змочвала вадой і накрывала ручніком.

Канешне, мы прачыналіся ад сма..нага паху. О, які гэта быў хлеб, хлеб нашага дзяцінства! (*Паводле Н. Літвінёк*).

Спішице тэкст, раскрываючы дужкі і ўстаўляючы прапушчаныя літары. Растлумачце напісанне слоў.

Падкрэсліце прыназоўнікі. Вызначце іх разрад паводле паходжання, склоны, з якімі яны ўжываюцца. Назавіце прыназоўнікі, якія ў тэксле ўжываюцца з некалькімі склонамі. Знайдзіце варыянт аднаго і таго ж прыназоўніка. Ад чаго залежыць ужыванне варыянтаў прыназоўнікаў?

Звязніце ўвагу!

Некаторыя невытворныя прыназоўнікі ўжываюцца ў двух ці больш варыянтах: *у — ў — ва; з — са; аб — аба; над — нада; пад — пада; перад — перада.*

Ужыванне варыянтаў прыназоўнікаў у асноўным залежыць ад фанетычных асаблівасцей пачатку слова, якое ідзе непасрэдна за прыназоўнікам. Ужыванне варыянтаў *у — ў* залежыць ад папярэдняга слова, а *ў* пісьмовым маўленні — і ад знакаў прыпынку.

Перад словам *са* збегам зычных у пачатку слова ці слова з пачатковым *у* ўжываецца варыянт *ва*: *ва мне, ва ўсіх*. Пасля слова, якое заканчваецца на галосны і не аддзелена знакам прыпынку ад прыназоўніка, ужываецца варыянт *ў*: *запісала ў блакноте* (паразн.: *запіс у блакноте*).

Перад словам, якое пачынаецца збегам зычных, першы з якіх *з, с, ш, ж, м*, ужываецца варыянт *са*: *са мной, са школы*.

Перад займеннікам *мне (мной)* ужываюцца варыянты *аба, нада, пада, перада*: *аба мне, перада мной*.

338. Параўнайце склоны, з якімі ўжываюцца прыназоўнікі ў некаторых словазлучэннях у беларускай і рускай мовах. Зрабіце вывад пра ўжыванне прыназоўнікаў у словазлучэннях, якія передаюць асаблівасці кіравання ў беларускай мове.

Беларуская мова	Русская мова
Дзеясловы руху (<i>ехаць, ісці, бегчы, плыць і інш.</i>), волевыя ўлэння (<i>выправіць, паслаць і інш.</i>) пры абазначэнні мэты дзеяння ўжываюцца з назоўнікам	
• у форме відавальнага склону з прыназоўнікам <i>на</i> : <i>пайсці на хлеб, паслаць на доктара</i>	• у форме творнага склону з прыназоўнікам <i>за</i> : <i>пойти за хлебом, послать за доктором</i>
Назвы грыбоў, ягад і да т. п. пры дзеясловах руху (у значэнні ‘збіраць’) ужываюцца	
• у форме відавальнага склону з прыназоўнікам <i>у</i> : <i>пайсці ў грыбы, у чарніцы, у арэхі</i>	• у форме творнага склону з прыназоўнікам <i>за</i> : <i>пойти за грибами, за черникой, за орехами</i>

Беларуская мова	Русская мова
Слова, якое абазначае прадмет думкі, маўлення, ужываецца	
<ul style="list-style-type: none"> у форме вінавальнага склону з прыназоўнікам <i>пра</i>: <i>думаць пра маці, гаварыць пра іх.</i> <p>З а ў в а г а. У афіцыйным стылі ўжываецца прыназоўнік <i>аб</i> з месным склонам: <i>дамова аб супрацоўніцтве</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> у форме меснага склону з прыназоўнікам <i>о (об)</i>: <i>думать о матери, говорить о них</i>
Дзеясловы <i>жартаваць, смяяцца, насміхацца, кпіць, дзівіцца</i> (руск. <i>шутить, смеяться, насмехаться, подтрунивать</i>) ужываюцца з залежным словам	
<ul style="list-style-type: none"> у форме роднага склону з прыназоўнікам <i>з</i>: <i>смяяцца з сябе, кпіць з няўмекі</i> 	<ul style="list-style-type: none"> у форме творнага склону з прыназоўнікам <i>над</i>: <i>смеяться над собой, подтрунивать над неумехой</i>
Дзеясловы <i>ажаніць, ажаніцца</i> (руск. <i>женить, жениться</i>) ужываюцца з залежным словам	
<ul style="list-style-type: none"> у форме творнага склону з прыназоўнікам <i>з</i>: <i>ажаніцца з Тацянай</i> 	<ul style="list-style-type: none"> у форме меснага склону з прыназоўнікам <i>на</i>: <i>жениться на Татьяне</i>
Пры дзеясловах <i>ехаць, хадзіць, сустракацца</i> (руск. <i>ехать,ходить, встречаться</i>) і да т. п. і назоўніках, утвораных ад <i>іх</i> , залежнае слова ўжываецца	
<ul style="list-style-type: none"> у форме меснага склону з прыназоўнікам <i>па</i>: <i>ехаць па дарогах, сустрэчы па вечарах</i> 	<ul style="list-style-type: none"> у форме давальнага склону з прыназоўнікам <i>по</i>: <i>ехать по дорогам, встречи по вечерам</i>
Пры дзеясловах і назоўніках, што абазначаюць жаль, смутак, тугу, залежнае слова ўжываецца	
<ul style="list-style-type: none"> у форме меснага склону з прыназоўнікам <i>па</i>: <i>сумаваць па сястры</i> 	<ul style="list-style-type: none"> у форме меснага склону з прыназоўнікам <i>о (об)</i>: <i>тосковать о сестре</i>
Дзеясловы <i>хварэць, захварэць</i> і прыметнік <i>хворы</i> (руск. <i>болеть, заболеть, болевой</i>) ужываюцца з залежным словам	
<ul style="list-style-type: none"> у форме вінавальнага склону з прыназоўнікам <i>на</i>: <i>хварэць на грып, хворы на ангіну</i> 	<ul style="list-style-type: none"> у форме творнага склону без прыназоўніка: <i>болеть гриппом, болевой ангиной</i>
У словазлучэннях з галоўным словам — прыметнікам ці прыслоўем у форме вышэйшай ступені парыўнання — залежнае слова ўжываецца	
<ul style="list-style-type: none"> у форме вінавальнага склону з прыназоўнікам <i>за</i>: <i>старэйши за брата</i> 	<ul style="list-style-type: none"> у форме роднага склону без прыназоўніка: <i>старше брата</i>

Беларуская мова	Руская мова
Пры абазначэнні адлегласці ўжываецца	
• прыназоўнік <i>за</i> : <i>за два кіламетры</i>	• прыназоўнік <i>в</i> : <i>в двух километрах</i>
Пры абазначэнні прычыны залежнае слова ўжываецца	
• у форме вінавальнага склону з прыназоўнікам <i>праз</i> : <i>спазніліся праз мяне</i>	• у форме роднага склону з прыназоўнікам <i>из-за</i> : <i>опоздали из-за меня</i>
Пры абазначэнні месца і часу залежнае слова ўжываецца	
• у форме вінавальнага склону з прыназоўнікам <i>праз</i> : <i>ісці праз лес, прыехаць праз месяц</i>	• у форме вінавальнага склону з прыназоўнікам <i>через</i> : <i>идти через лес, приехать через месяц</i>
Прыназоўнік <i>праз</i> ужываецца ў спалучэннях <i>праз сон, праз смех</i>	Прыназоўнік <i>сквозь</i> ужываецца ў спалучэннях: <i>сквозь сон, сквозь смех</i>

339. Прачытайце тэкст. Вызначце яго стыль. Падбярыце загаловак у адпаведнасці з асноўнай думкай тэксту.

Узімку, калі дні становяцца карацейшымі, а сонца паказваецца не так часта, без штучнага асвятлення ні дома, ні ў школе, ні на працы абысціся немагчыма. Аднак нават у такі час можна крыху сэканоміць на электраенергіі і знізіць нагрузкі на прыроду. Трэба ўсяго толькі выбраць правільныя лямпачкі.

Сёння існуюць чатыры віды лямпаў: напальвання, люмінесцэнтная, святлодыёдная і галагенная. Апошняя ў быце амаль не выкарыстоўваецца.

Цікава, што лямпачка напальвання з'явілася яшчэ ў XIX стагоддзі, але да гэтага часу не страчвае папулярнасці сярод спажыўцу. Прычына даволі простая: такая лямпачка вельмі танная. І ў некаторым сэнсе яе можна назваць нават экалагічнай, таму што робяць яе са шкла і металу — кампанентаў, бяспечных для навакольнага асяроддзя. Яна не патрабуе ніякай спецыяльнай утылізацыі*. Тым не менш назваць такую лямпачку цалкам «зялёной» нельга, бо яе эфектыўнасць пры магутнасці ў 100 Вт складае не больш за 10 %. Астатнія спажытая энергія расходуецца ў выглядзе цяпла і выпраменівання ў нябачным для чалавека ІЧ-дыяпазоне. Сярэдні тэрмін службы сучаснай

лямпачкі напальвання складае 1 тысячу гадзін. Для пароўнання: у святлодыёднай ён у 35 разоў большы.

Дарэчы, над святлодыёднымі лямпамі навукоўцы пачалі працаўцаць яшчэ ў пачатку ХХ стагоддзя. Але ў масавую вытворчасць яны ўвайшлі толькі ў 2000-я гады. Цяпер такія лямпы лічацца найбольш энергаэфектыўнымі і даўгавечнымі, бо могуць выкарыстоўвацца да 50 тысяч гадзін. Яны нетаксічныя і не патрабуюць спецыяльнай утылізацыі. Нягледзячы на ўсе перавагі святлодыёдных лямпаў у пароўнанні з іншымі відамі штучнага асвятлення, іх распаўсюджанне стрымлівае адзін немалаважны фактар — высокі кошт. Аднак спецыялісты сцвярджаюць^Ф, што такія лямпачкі вельмі хутка акупляюцца.

І святлодыёдныя, і галагенныя, і лямпы напальвання не ўтрымліваюць у сабе ніякіх шкодных рэчываў, у адрозненне ад люмінесцэнтных, якія доўгі час лічыліся вельмі экалагічнымі.

Сапраўды, яны дазваляюць эканоміць электраэнергію, яны больш танныя за святлодыёдныя. Аднак у адной такой стандартнай лямпе змяшчаецца ад 3 да 5 мг ртуці, якая пры разбурэнні або пашкоджанні колбы можа выклікаць цяжкае атручэнне. Менавіта таму іх нельга выкідаць разам з агульным смеццем. Такія лямпы неабходна змяшчаць у спецыяльныя кантэйнеры, адкуль іх потым забіраюць на **абясшкоджванне**.

Такім чынам, трэба ведаць не толькі тэхнічныя характарыстыкі лямпачак, але і тое, як правільна іх утылізаваць (*З часопіса «Родная природа»*).

Якія віды лямпачак існуюць? Якія лямпачкі вы пароіце выкарыстоўваць аднакласнікам (бацькам, знаёмым)? Пракаменціруйце свой выбар.

Выпішице з тэксту прыназойнікі разам са словамі, да якіх яны адносяцца. Вызначце разрад прыназойнікаў паводле будовы.

Назавіце спецыфічныя для беларускай мовы прыназойнікавыя словазлучэнні.

- Растворыце напісанне выдзеленых слоў.

 Карыстаючыся спецыяльнай літаратурай ці інтэрнэт-рэсурсамі, падрыхтуйце паведамленне пра галагенныя лямпачкі.

340. Перакладзіце словазлучэнні на беларускую мову. Вызначце склон, з якім ужываюцца прыназойнікі ў рускай і беларускай мовах.

Шёл по полям, увидеть сквозь мглу, поехать за дровами, послать за доктором, рассказать о фильме, шутить над ним, приехать через неделю, опоздать из-за дождя, говорить сквозь смех, болеть корью, тоска о Родине, жениться на соседке, пойти за сахаром.



341. Прачытайце прыказкі. Назавіце словазлучэнні, якія перадаюць асаб-лівасці кіравання ў беларускай мове. Выпішыце іх, перакладзіце на рускую мову. Вызначце, з якім склонам ужываюцца прыназоўнікі ў словазлучэннях беларускай і рускай моў.

1. З бабулінага слова толькі неразумны ўнучак засмяецца. 2. Бацька з маткаю на рабоце не томяцца, калі з дзетак сваіх цешацца. 3. З другой смяецца, а самой і блін не ўдаецца. 4. Як пайшла па масла, то і ў печы пагасла. 5. Працавітаму лёгка перайсці праз гару, гультаю цяжка паварушыць пальцам.

Зрабіце марфалагічны разбор прыназоўнікаў з 4-га сказа.

 Паразважайце над сэнсам адной з прыказак (на выбар). Свае думкі выкладзіце ў міні-сачыненні «Трапнасць народнай мудрасці».

342. Прачытайце словазлучэнні. Запішыце, выправіўшы памылкі.

Ажаніцца на Галіне, спазніліся з-за снегападу, смяяцца над ім, пайсці за хлебам, вандраваць па краінам, прыехаць цераз год, гаварыць скрэзь сон, знаходзіцца ў пяці метрах.



343. Прачытайце тэкст. Што перадае загаловак: тэму ці асноўную думку?

Перакладзіце тэкст на беларускую мову і запішыце. У тэксле перакладу падкрэсліце прыназоўнікі. Вызначце іх разрад паводле паходжання. Назавіце харектэрныя для беларускай мовы словазлучэнні з прыназоўнікамі.

Как видят кошки

Лучи света фокусируются на сетчатке благодаря хрусталику, играющему роль своеобразной линзы. Если сравнивать хрусталик человека и кошки, то у животного он менее эластичен. Кошки близоруки. Если у обычного человека острота зрения — 1,0, то у кошки — 0,1—0,2. Наши любимицы могут чётко видеть лишь на расстоянии не более 6 м, в то время как для нас привычны 30—50 м. Но и слишком близко расположенные предметы они не способны хорошо рассмотреть. Для оценки того, что находится ближе полуметра, природа наделила кошек замечательными органами. Эти животные «видят» глазами, носом и вибриссами — осязательными волосками (*По И. Костюченко*).

Слоўнік

блізорукий — *блізаруکі*

вибрисса — *вібриса*

осязательный — *датыкальны*

привычный — *звычны, прывычны*

хрусталик — *хрусталік*

344. Прачытайце тэкст. Вызначце яго стыль, тэму і асноўную думку.

Вялікі каньён

Зусім не абавязкова лящець праз паўсвету, каб убачыць Вялікі каньён. Ён ёсьць у Мікашэвічах, што за дваццаць кіламетраў ад Лунінца. Гэта кар'ер найбуйнейшага ў Еўропе прадпрыемства па здабычы каменю — «Граніт». Глыбіня — каля ста сарака метраў, перыметр большы за тры кіламетры. Пейзаж касмічны — нагрувашчванне камянёў усіх памераў і адценняў: ад пяшчотна-ружовага да чорнага. Вострыя скалы і горныя вадаспады. А па дарогах перасоўваюцца гіганцкія самазвалы, якія з вышыні аглыднай пляцоўкі нагадваюць дзіцячыя цацкі (*Паводле Г. Курак*).



Выпішыце слова злучэнні, якія перадаюць асаблівасці кіравання ў беларускай мове. Падкрэсліце прыназоўнікі, вызначце склон, з якім яны ўжываюцца.

- Растворычце напісанне слоў з вялікай літары.



Карыстаючыся спецыяльнай літаратурай ці інтэрнэт-рэсурсамі, падрыхтуйце паведамленне пра Вялікі каньён — адзін з самых глыбокіх каньёнаў у свеце.

345. Прачытайце тэкст. Вызначце яго стыль. Што перадае загаловак: тэму ці асноўную думку тэксту?

Звоняць званы Хатыні

Расходзіцца белая заслона бяроз — і перад наведальнікам паўстае высокая чорная фігура «Няскоранага чалавека». Стары, прататыпам якога стаў Іосіф Камінскі, што выжыў цудам, у вобразе забітага сына выносіць наступаючым нам гора і трагедыю ўсёй краіны. Справа — сімвалічная страха гумна, у якім зажыва згарэлі жыхары вёскі. Злева — брацкая магіла загінуўшых з вянком памяці. Без папярэджвання мы адразу ж трапляем на месца трагедыі. Па агульна-прынятым стандарце любы мастацкі твор кульмінацыяй не пачынаецца, а заканчваецца. У Хатыні гэты стандарт парушаны. І парушылі яго не столькі аўтары праекта — архітэктары Юрый Градаў, Валянцін Занковіч, Леанід Левін і скульптар Сяргей Селіханаў, колькі сама гісторыя. Хіба папярэдзіў хто жыхароў вёскі пра тое, што іх чакала 22 сакавіка 1943 года? Усё адбылося знянацьку...

Словы тут не патрэбны. Замест эксперимента пра трагедыю Хатыні расказываюць званы на абелісках-комінах, адкрытыя брамкі, вянцы зрубаў, пералічаныя імёны вяскоўцаў. Усяго 149 чалавек, з іх 75 дзяцей.

Помнік-документ — так называюць мемарыяльны ансамбль «Хатынь». І гэты документ сведчыць пра трагедыю не толькі Хатыні. Ідуны па галоўнай алеі мемарыяла, наведвальнік трапляе на сімвалічныя «Могілкі вёсак». 185 беларускіх вёсак раздзялілі лёс Хатыні — згарэлі і не адрадзіліся пасля вайны. Хатынь — 186-я (*Паводле Л. Мінаковай*).

Калі адбылася трагедыя ў Хатыні? Хто аўтары мемарыяльнага ансамбля «Хатынь»? Як яшчэ называюць гэты мемарыяльны комплекс? Чаму?

Выпішыце з тэксту прыназойнікі разам са словамі, да якіх яны адносяцца. Вызначце склон, з якім яны ўжыты. Назавіце спецыфічныя беларускія прыназойнікавыя словазлучэнні.

346. Прачытайте тэкст. Вызначце яго стыль, тэму і асноўную думку. Падбярыце загаловак.

У на..больш архаічных міфалагічных сюж..тах Жыж жыў пад зямлёй. Згодна з падан..ямі беларуса.., ён павольна блука.. па падземны.. абшара.., вывярга.. з сябе агонь і грэў зямлю. Але ў гневе не было н..кога больш страшнага за яго. Вырва..шыся на паверхню, Жыж спальва.. усё: л..сы, траву на лугах, збож..а ў полі, вёскі. Нярэ..ка яго ахвярамі становіліся і люд..і.

У нашы дні памяць пра пакланенне агню захавалася ў падан..ях і ў мове. Ад асновы імя бoga агню ўтварыўся цэлы лексічны куст слоў, значэнне якіх непасрэдна або асацыятыўна пераклікаецца з уласцівасцямі агню: «жыжа» (дзіцячае) — агонь, «жыгала» — жук-крывасмок і шворан для прапальвання дзірак у дрэве, «жужаль» — шлак і паразіт-крывасмок, «жыгучка» — куслівая **восеньская** муха, крапіва, «жыгунец» — павойная расліна. Ад Жыжа паходзяць і слова «джала», «джаліць». Нават назвы рэчак і балот з халоднай да пякучасці водой маюць **сувязь** са старадаўнім богам агню: Жыгянка, Жыгулянка, Жыжма. Як бачым, нічога ў гісторыі народа **бяследна** не знікае. Пры ўдумлівым **падыходзе** да культурнай **спадчыны** заўсёды выяўляецца сувязь сучаснага з мінулым (*Паводле С. Цярохіна*).

Спішице першы абзац тэксту, устаўляючы, дзе трэба, прапушчаныя літарты.

Падкрэсліце словазлучэнні, якія передаюць асаблівасці кіравання ў беларускай мове. Вызначце, з якім склонам у іх ужыты прыназойнікі.

- Раствумачце напісанне выдзеленых у другім абзацы слоў.

З кантэксту раскрыйце значэнне слова **шворан**.



§ 33–3



§ 33–4



§ 33–5



§ 33–6



347. Выканайце тэставую работу «Марфалагічныя нормы».



КАНТРОЛЬНЫЯ ПЫТАННІ І ЗАДАННІ

1. Якія нормы называюцца марфалагічнымі?
2. Якія групы назоўнікаў маюць форму толькі адзіночнага, а якія — толькі множнага ліку? Прывядзіце прыклады.
3. Раскажыце пра несупадзенне роду і ліку назоўнікаў у беларускай і рускай мовах.
4. Як вызначаецца род нязменных назоўнікаў і абрэвіятур? Прывядзіце прыклады.
5. Раскажыце пра асаблівасці змянення назоўнікаў агульнага роду. Праскланяйце словазлучэнні *сведка Паліна* і *сведка Ціма*. Абгрунтуйце напісанне канчаткаў.
6. Як утвараюцца формы ступеней параўнання прыметнікаў і прыслоўяў? Прывядзіце прыклады.
7. Раскажыце пра асаблівасці ўтварэння і змянення прыналежных прыметнікаў. Перакладзіце на беларускую мову словазлучэнні *Ванино пальто, отцов планшет, лебяжий пух, лисья шуба, Алиніна салфетка, дедушкина энциклопедия*.
8. Як змяняюцца колькасныя лічэbnіkі, што абазначаюць цэлыя лікі? У чым асаблівасць спалучэння такіх лічэbnіkі з назоўнікамі? Запішыце па-беларуску: *две весёлые соседки, три новеньких автомобиля, четыре древних дуба*.
9. З якімі назоўнікамі спалучаюцца і як змяняюцца зборныя лічэbnіkі *двое — дзясяцера*? Праскланяйце спалучэнне *пяцёра прысутных*.
10. На прыкладзе колькасна-іменных словазлучэнняў $2 \frac{4}{9}$ гектара і $5 \frac{1}{8}$ кіламетра раскажыце пра асаблівасці спалучэння дробавых лічэbnіkі з назоўнікамі. Праскланяйце лічэbnіkі разам з назоўнікамі. Абгрунтуйце выбар форм.
11. Дақажыце на прыкладах, што парадкавыя лічэbnіkі змяняюцца як прыметнікі.
12. Назавіце лічэbnіkі, якія з'яўляюцца нязменнымі ў беларускай мове.
13. Раскажыце пра асаблівасці змянення азначальных займеннікаў *сам і самы*, неазначальных і адмоўных займеннікаў.
14. Якія марфалагічныя нормы могуць быць парушаны пры ўтварэнні форм назоўнікаў, прыметнікаў, лічэbnіkі і займеннікаў? Прывядзіце прыклады.
15. Як вызначаецца спражэнне дзеясловаў? Ад чаго залежыць напісанне асабовых канчаткаў дзеясловаў?

16. Раскажыце пра асаблівасці напісання канчаткаў дзеясловаў абвеснага і загаднага ладу ў 1-й асобе множнага ліку.
17. Выканайце інтэрактыўнае заданне па тэме «Марфалагічны разбор дзеяслова».
18. Раскажыце пра нормы ўжывання дзеепрыметнікаў і дзеепрыслоўяў.
19. Раскажыце пра ўжыванне прыназоўнікаў у словазлучэннях, якія перадаюць асаблівасці кіравання ў беларускай мове.



Тэставая работа па марфалогіі

1. Адзначце назоўнікі мужчынскага роду:

- 1) даследчык; 4) карункі;
2) педаль; 5) Манрэаль.
3) тарнада;

2. Адзначце назоўнікі, якія могуць мець формы адзіночнага і множнага ліку:

- 1) нажніцы; 4) дзёгаць;
2) парада; 5) правады.
3) крылы;

3. Адзначце словазлучэнні з назоўнікамі, якія маюць канчатак **-у**:

- 1) не разабраў рукапіс..; 4) кіраўнік камбінат..;
2) абміяркоўваць пры дырэктар..; 5) шкатулка з малахіт.. .
3) не з'еў бутэрброд..;

4. Укажыце словазлучэнні з памылкамі:

- 1) цяжкія каменні; 4) прыгожы какаду;
2) дарожны насып; 5) белая гваздзіка.
3) глыбокae Нарач;

5. Адзначце сказы, у якіх формы ступеней парашнання прыметніка ўтвораны і ўжыты няправільна:

- 1) З кожным крокам пясок пад ногамі здаваўся ўсё больш гарачым.
2) Неба сёння ясней, чым учора.
3) Мікола Гусоўскі — буйнейшы паэт-лацініст эпохі Адраджэння.
4) Задачу можна было расшыць прасцейшым спосабам.
5) Наталля Пятроўна маладзейшая свайго мужа.

6. Адзначце словазлучэнні з правільна ўжытымі займеннікамі:

- 1) паважаць сябе; 4) з'еў нішто салёнае;
2) з самой раніцы; 5) дзякую цябе.
3) нічому не здзіўляўся;

- 7.** Укажыце лічэбнікі, правільна запісаныя ў форме творнага склону:
- 1) пяцярымі;
 - 2) сям'юдзесяццю;
 - 3) двумастамі;
 - 4) абедзвюмія;
 - 5) шасцідзесяццю пяццю.

8. Адзначце дзеясловы, якія ў форме 1-й асобы множнага ліку цяперашняга ці будучага простага часу маюць канчатак **-ем**:

- 1) адштурхнуць;
- 2) сесці;
- 3) наступаць;
- 4) плысці;
- 5) вымавіць.

9. Адзначце дзеясловы з суфіксам **-ыва-**:

- 1) даказ..ваць;
- 2) падыгр..ваць;
- 3) запіс..ваць;
- 4) праветр..ваць;
- 5) каманд..ваць.

10. Укажыце словазлучэнні з формамі дзеепрыметнікаў, якія не ўжываюцца ў сучаснай беларускай мове:

- 1) расколаты лёд;
- 2) стомленная гаспадыня;
- 3) зблелы твар;
- 4) расхваляваўшаяся вучаніца;
- 5) чырванеючыя шчокі.

11. Адзначце сказы з памылкамі ва ўтварэнні і ўжыванні дзеепрыслойяў:

- 1) Разглядаўшы фатаграфіі, Алена марыла пра новыя падарожжы.
- 2) Рыхтуючыся да экзаменаў, нельга забываць пра паўнацэнны сон.
- 3) Выступая перад вялікай аўдыторыяй, дакладчык вельмі хвяляваўся.
- 4) Слухаючы мелодыю вальса, успамінаецца выпускны баль.
- 5) Трэнер аб'явіў перапынак, дазволіўшы спартсменам адпачаць.

12. Адзначце слова, якія пішуцца разам:

- 1) гаварыць (*на*)распей;
- 2) вывучыць (*на*)памяць;
- 3) памераць (*у*)абхват;
- 4) выказаць (*у*)голос;
- 5) ударыць (*з*)размаху.

13. Укажыце спалучэнні слоў з вытворнымі прыназоўнікамі:

- 1) напісаць праз злучок;
- 2) перамагчы дзякуючы партнёру;
- 3) сустрэцца пасля расстання;
- 4) адпачываць на працягу тыдня;
- 5) ляпець над аблокамі.

14. Адзначце сказы, у якіх ужыты падпараткавальныя злучнікі:

- 1) Конь спыніўся, бо пасярод сцежкі ляжаў вялізны камень.
- 2) Урач адзначыў, што хвораму неабходна ўжываць вітаміны.
- 3) Мы схаваліся пад дрэвамі, што стаялі паабапал дарогі.
- 4) Каб адказаць на тваё пытанне, мне трэба зазірнуць у энцыклапедыю.

5) Над полем не то пыл курэў, не то імгла ўзнялася.

15. Адзначце сказы са словамі, якія з *не* пішуцца асобна:

- 1) (*H..*)трэба шкадаваць пра мінулае.
- 2) Гаспадыня (*n..*)дагледзела куранята.
- 3) Стол быў прыкрыты (*n..*)выбеленым абрусам.
- 4) Рухавік працаваў (*n..*)спыняючыся.
- 5) Гэта кніга (*ne*)надрукавана.

16. Выпішыце адносны займеннік:

- | | |
|-------------|-------------|
| 1) столькі; | 4) чыйсьці; |
| 2) свой; | 5) нічый. |
| 3) чый; | |

17. Вызначце словазлучэнне з парадкавым лічэбнікам і запішыце яго ў родным склоне адзіночнага ліку:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1) дзевяноста чатыры абітурыенты; | 4) сорак другая старонка; |
| 2) з семярымі аднакласнікамі; | 5) пяцідзесяцігадовы |
| 3) тры чацвёртыя часткі; | юбілей. |

18. Ад дзеяслова ў дужках утварыце дзеепрыметнік, запішыце яго ў пачатковай форме.

Mіхась трymаўся за парэнчы (*пасінець*) ад холаду пальцамі.

19. Ад прыслоўя *добра* ўтварыце простую форму вышэйшай ступені падвойнання.

20. Выпішыце з тэксту:

а) назоўнікі, якія ўжываюцца толькі ў адзіночным ліку (укажыце пачатковую форму);

- б) якасныя прыметнікі (у пачатковай форме);
в) дзеепрылоўе незакончанага трывання.

Зацірка — мучная страва. Елі яе гарачай, звычайна раніцаю, на сняданак. Но, пастаяўшы і астыўшы, гэта рэдкая страва гусцела і траціла свой смак. Варылі яе хутка. Гаспадыня брала муку, жытнюю ці пшанічную. Сыпала яе ў гаршчок з кіпенем, памешваючы лыжкаю, і варыла. Іншы раз муку спачатку замочвалі або густа, з камячкамі, замешвалі ў місцы, а потым ужо варылі ў кіпені (*M. Маляўка*).

Паўтарэнне і сістэматызацыя вывучанага

§ 34. Моўныя нормы і культура маўлення

348. Адкажыце на пытанні. Выканайце заданні.



1. Раскажыце пра ролю беларускай мовы ў жыцці чалавека і грамадства. Як часта вы гаворыце па-беларуску? Якую адзнаку вы паставілі б сабе за веданне беларускай мовы? Матывуйце сваё рашэнне.
2. Назавіце лінгвістычныя тэрміны з вывучаных раздзелаў. Дайце ім азначэнні.
3. Пералічыце асноўныя прыметы тэксту. Ахарактарызуйце іх.
4. Зрабіце словаўтваральны разбор і разбор па саставе слоў *грамадства, руплівы, шыраваць, па-святочнаму*. Якая мэта гэтых разбораў? Чым яны адрозніваюцца?
5. Раскажыце (з абавязковым выкарыстаннем прыкладаў) пра адну з часцін мовы па наступным плане: а) агульнае значэнне; б) марфалагічныя прыметы; в) словаўтваральныя асаблівасці; г) сінтаксічная роля.

349. Дапоўніце табліцу. Раскажыце падрабязна пра адну з норм літаратурнай мовы.

Нормы беларускай літаратурнай мовы				
№ п/п	Назва літаратурнай нормы	Сутнасць нормы	Прыклады	Даведнік, які дапамагае праверыць адпаведнасць норме
1.		Правільнае вымаўленне гукаў і іх спалучэнняў		
2.		Правільная пастановка націску ў словах		
3.		Правільная перадача вуснага маўлення на пісьме сродкамі беларускай графікі		
4.		Правільнае ўжыванне слоў у адпаведнасці з іх значэннем і стылістычнай афарбоўкай		
5.		Правільнае ўжыванне фразеалагізмаў з характэрнымі для іх семантычнымі і спалучальными асаблівасцямі		
6.		Правільнае ўтварэнне слоў паводле словаутваральных мадэляў		
7.		Правільнае ўтварэнне і ўжыванне граматычных форм слова		

350. Па памяці (або з дапамогай зборнікаў беларускіх прыказак) запішыце прыклады на захаванне арфаэпічных норм пры вымаўленні часціцы **не** і прына зоўніка **без**. Сфармулуйце адпаведныя правілы.



351. Прачытайце ў адпаведнасці з нормамі літаратурнай мовы. Паразважайце, у чым заключаецца мудрасць, філасофія, жыццёвая праўда народнай думкі. Якія маральна-этычныя ідэалы заключаны ў выразах?

1. Бацькоў не цурайся, ад Радзімы не адракайся. 2. Па нітачцы і клубок знайдзеш. 3. Усё, што сабе не міла, другому не зыч. 4. За вочы і мышаня кату хвост адкусіць пагражае. 5. Хітрасцю свет пройдзеш, ды назад не вернешся. 6. Хто пытае — той не блудзіць. 7. Не рыба, што ў рацэ, а рыба, што ў руцэ. 8. Не прыгожая прыгожа, а каханая

прыгожа. 9. Сўджанага і канём не аб'едзеш. 10. Кніга — маленькае аkenца, ды праз яго ўвесь свет відаць.

Вылішыце прыклады, якія адпавядаюць правілам «Правапіс прыставак», «Правапіс канчаткаў дзеясловаў». Падбярыце з дапамогай падручнікаў, слоўнікаў па 10-15 слоў для слоўнікавага дыктанта на гэтыя правілы.

352. Адзначце слова з правільным націкам.

- I. а) Абéруч;
б) вúдзіць;
в) блíскавіца;
г) выпáдак;
д) іначай.

- II. 1) Пацвérдзіць;
2) шкадá;
3) шкóда;
4) Украíна;
5) хабár.

- III. 1) Щíхенъкі;
2) сíвы;
3) іменны (выказнік);
4) імянны (спіс);
5) глінáны.

- IV. 1) Алфáвіт;
2) аднастастаўны;
3) грамадзянін;
4) нерáзвіты (сказ);
5) жыхáр.

353. Знайдзіце і растлумачце памылкі. Запішыце выпраўленыя варыянты сказаў.

1. На ваенным была апранута шынель старога ўзору. 2. Спартсменаў за першае месца ўзнагародзілі залатой медаллю. 3. Валасы былі чыста вымыты пахучай дарагой шампунню. 4. Новым абуткам можна нацерці балочную мазоль. 5. Мастаку, відаць, не хапіла блакітнага гуашу. 6. Жывапіс Беларусі разнастайная паводле прызначэння, тэматыкі, тэхнікі пісьма. 7. Ідуцы па мокрым і цёмным лесе, дождж усё не пераставаў. 8. Чытаючы гэты раман, ствараецца ўражанне, што Шамякін сам быў архітэктарам. 9. Прачытаўшы пра падарожжа, мне адразу ж уявіліся гэтыя падзеі (З запісаў С. Язерской).

354. Назавіце асновы складаных слоў, растлумачце правапіс злучальныхных галосных.

-a-	дабраякасны, красамоўны, светлавалосы, шклавырабы
-o-	часопіс, святоўстойлівы, шклопакет
-я-	жыццяздолъны, сярэднявечча, землятрус
-e-	жыццесцяржальны, сярэдневяковы, землеўласнік

Запішыце ўласныя прыклады на правапіс злучальныхных галосных. Растлумачце адпаведныя арфаграмы.

355. Раствумачце правапіс літар **o** і **a** ў першай частцы складаных слоў.

O	A
высокаадукаваны, шырокадаступны, поўнагалоссе	высакародны, шыракатвары, паўнагучны
мовазнаўства, вокамгненна, фондасховішча, поўнаўладны	чырванашчокі, ідалапаклонства
фотавыстаўка (а л е: фатаграфія), штораніцы, мотакрос (а л е: матацыкл), своеасаблівы, словаўтварэнне	веласпорт, відэаматэрыялы, кінафестываль, аднагалосна, адзінаўладдзе
поўдзень, поўнач	паўаркуша, паў-Мінска

Падбярыце ўласныя прыклады на правапіс галосных у першай частцы складаных слоў. Раствумачце адпаведныя арфаграмы.

356. Устаўце прапушчаныя літары, растворумачце правапіс.

Дал..гляд, выс..кайдэйны, вогн..ўстойлівы, зл..памятны, д..бра-
быт, выс..каякасны, д..брасумленны, ч..рнабровы, ч..рнавалосы,
ф..рмаўтваральны, малак.. завод, аўды..касета, мн..жналікавы,
раб..тадаўца, р..бататэхніка, пр..цілеглы, ф..тагалерэя, кін..афіша,
метэ..зводка, дз..с..цібальны, дз..с..цітомны, з..мл..робства, св..та-
погляд, с..нанарыхтоўка.



357. Раскажыце пра спосабы словаўтварэння самастойных часцін мовы.

Запішыце адпаведныя прыклады. Карыстайцеся словаўтваральным слоў-
нікам. У якія групы вы ўключыце слова *ветлівасць*, *бяздоказны*, *выпускнік*,
дзесяцікласнік, *суразмоўца*, *цишыня*, *глуш*?

Прыста- вачны	Суфік- сальны	Бяссу- фіксны	Прыставачна- суфіксальны	Скла- данне	Пераход слоў з адной часціны мовы ў іншую

358. Прачытайце азначэнні марфалогіі, прапанаваныя вучнямі. У якім з азначэнняў правільна акрэслены прадмет вывучэння марфалогіі і месца раздзела ў лінгвістыцы? У якіх азначэннях дапушчаны памылкі? Выправіце іх і абгрунтуйце свае праўкі.

1. Марфалогія — гэта раздзел, у якім вывучаецца слова як часціна мовы.

2. Марфалогія — наука пра мову, якая вывучае слова як часціну мовы.
3. Марфалогія вывучае часціны мовы, іх правапіс і знакі прыпынку.
4. Марфалогія — гэта раздзел граматыкі, у якім слова вывучаецца як часціна мовы.
5. Марфалогія вывучае часціны мовы, формы слова, значэнні слоў, словазлучэння і сказаў.
6. Марфалогія — раздзел мовазнаўства, у якім слова вывучаецца як адзінка, што выконвае ролю пэўнага члена сказа.

359. З дапамогай табліцы ўзнавіце правіла «Утварэнне і правапіс прыметнікаў з суфіксам **-СК-**».

1) $k + ск = ЦК$ $m + ск = ЦК$ $ц + ск = ЦК$ $ч + ск = ЦК$	<i>мастак + ск = мастакі дэпутат + ск = дэпутацкі выдавец + ск = выдавецкі Асіповічы + ск + асіповіцкі</i>
2) $\partial + ск = ДСК$	<i>сусед + ск = суседскі</i>
3) геаграфічныя назвы: $з + ск = ЗСК$ $ж + ск = ЖСК$ $ш + ск = ШСК$ $х + ск = ХСК$	<i>Каўказ + ск = каўказскі Белая вежа + ск = белавежскі Добруш + ск = добрушскі Цюрых + ск = цюрихскі а л е: Рыга + ск = рижскі Волга + ск = волжскі</i>
4) $c + ск = СК$ $ш + ск = СК$	<i>Беларусь + ск = беларускі таварыш + ск = таварыскі</i>
5) $з + ск = ЗСК$ $к + ск = КСК$ $х + ск = ХСК$ $ш + ск + ШСК$	<i>француз + ск = французскі узбек + ск = узбекскі казах + ск = казахскі латыш + ск = латышскі а л е: славацкі, калмыцкі, турэцкі, чэшскі</i>

360. Утварыце і запішыце прыметнікі ад прапанаваных слоў. Раствумачце іх правапіс.

Нясвіж, Ушачы, Глыбокае, Бешанковічы, Старыя Дарогі, Канада, Парыж, узбек, Чыкага, Магдэбург, Прага, Нарвегія, Турцыя, латыш.

361. Утварыце ад дзеясловай форму 2-й асобы множнага ліку цяперашняга часу. Пазначце націск. Абазначце канчаткі, растлумачце іх напісанне.

Чытаць, смяяцца, браць, тлумачыць, пісаць, гаварыць, рэзаць, шаптацца, плыць, ехаць, адчыняць, знаходзіцца, глядзець, баяцца.

362. Прачытайце прадмову да энцыклапедыі «Брэст», прысвечанай 1000-годдзю горада. Чаму, на вашу думку, у якасці эліграфа да выдання складальнікі ўзялі слова Канстанціна Сіманава: «Калі кажуць пра мужнасць, успамінаюць Брэст, калі кажуць пра выпрабаванні, успамінаюць Брэст, калі кажуць пра жыццё, аддадзенае за нашу зямлю, успамінаюць Брэст»? Што вы ведаеце пра Брэст, яго гісторыю і сучаснасць?

Запішыце тэкст, устаўляючы прапушчаныя літары, растлумачце іх правапіс.

Гэта адзін з самых старажытных беларускіх гарадоў, які пра..шоў славы шлях ад гарадзішча **ў сутоках** (3/3) аходн..га Буга і Мухаўца да сучаснага горада, які **дynamічна** разв..ваецца, адм..ністрацыйнага, эканамічнага і культурнага цэнтра Брэс..кай воблас..i, найбуйнейшага м..жнароднага транспартнага вузла. Брэст **вылучаецца** багатай і **самабытнай** гісторычнай і культурнай спа..чынай. Многія **лёсавызначальныя** падзеі ..ўрапейскага і сусветнага значэн..я звязаны з гэтым горадам, Брэс..кай крэпасцю-геро..м. (*Не*)аднаразова кр..вапралітныя і разбуральныя войны, пажары і іншыя бе..сты б..злітасна зні..чалі гара..скі **набытак**. *I кожны раз дзяякуючы сама-ад..анай працы і намаган..ям жыхароў горад адрад..аўся.* **Берасцейцы** г..раічна і тал..навіта складалі гісторыю малой радзімы, стваралі асаблівы дух і н..паўторн..ю атмасферу свайго горада, **дэманстравалі** яго свету велічным і мужным, гасцін..ым і зручным для жыцця.



Брэст сё..я — гэта духоўна багаты і эканамічна развіты ..ўрапейскі горад, які ўвабраў у с..бе ўсе добрыя якасці сучаснай Беларусі і шчыра накіраваны ў мірнае будучае (*A. Вабішчэвіч*).

Вызначце стыль і тып тэксту, абронтуйце свой адказ.

Назавіце арфаэпічныя і арфаграфічныя нормы на прыкладзе слоў з тэксту. Падбярыце сінонімы да выдзеленых слоў.

Вызначце, якой часцінай мовы з'яўляецца кожнае слова ў сказе, набраным курсівам.

Вызначце разрад займеннікаў, ужытых у тэксле.

Выберыце з тэксту назоўнік, прыметнік і дзеяслой. Зрабіце іх марфалагічны разбор.

363. Знайдзіце памылкі ва ўжыванні лічэбнікаў. Запішыце выпраўленыя варыянты.

1. Паміж дзвюмястамі трывцаццю двумя вучаніцамі. 2. З трывастамі пяццюздзесяццю чатырма рублямі. 3. З трывастамі двадццю двумя кнігамі. 4. Адна цэлая і дзве тысячныя тоны. 5. Адзін цэлы і чатыры дзясятых літра. 6. Два новых сшыткі. 7. Чатыры вялікіх шары.

364. Прачытайце тэкст і выканайце заданні да яго.

Імідж сёння разумеецца як мэтанакіраванае стварэнне вобраза (чалавека, краіны).

Імідж краіны фарміруецца на аснове розных аспектаў: людзі, падзеі, гісторыя, традыцыі, звычкі. Ён не можа зводзіцца да адной харахтарыстыкі, паколькі краіна — складанае паняцце, якое налічвае мноства харахтарыстык. Адпаведна вобраз дзяржавы фарміруецца з некалькіх складнікаў: гістарычна спадчына, асаблівасці ўнутранай і знежнай палітыкі, спартыўныя дасягненні, ментальнасць нацыі.

Якім павінен быць імідж Рэспублікі Беларусь? Як яго ствараць? Якія фактары іграюць першасную ролю ў пазіцыянуванні краіны? Каб адказаць на гэтыя пытанні, было праведзена сацыялагічнае апытанне. Яго вынікі адлюстраваны ў наступнай дыяграме.

**Што фарміруе імідж Беларусі?
(у працэнтах ад колькасці апытаных)**



Так, большасць грамадзян (65 %) лічыць, што імідж дзяржавы на міжнароднай арэне ў першую чаргу фарміруецца за кошт гасціннасці, ветлівасці беларускага народа. На думку паловы апытаных, важным

фактарам з'яўляеца высокая якасць прадуктаў харчавання, якія вырабляюцца ў нашай краіне. Крыху менш рэспандэнтаў (48 %) адзначылі міралюбівую і дружалюбную палітыку. Больш за трэць апытанаў (35 %) лічыць, што свет ведае Беларусь праз высокія дасягненні ў спорце, перамогі на міжнародных спаборніцтвах.

Некаторыя лічаць, што фарміраванне іміджу краіны варта пачынаць з пазітыўных вобразаў малой радзімы — малых гарадоў і мястэчак. Паказальна, што ў 2016 годзе беларуская вёска Пагост трапіла ў сусветны рэйтынг, складзены кампаніяй *CNN*, як лепшае месца для сустрэчы Каляд і Новага года. Прычым Пагост заняў пяты радок у рэйтынгу, пакінуўшы за сабой Нью-Ёрк, Лондан, Зальцбург і Бостан.

У сённяшніх умовах недастаткова мець пэўныя перавагі (геаграфічнае становішча, інвестыцыі, турызм, інфраструктуру). Важна расказваць пра гэтыя перавагі мэтавай аўдыторыі (*Паводле Т. Рудакоўскай*).

1. На аснове тэкstu запішыце значэнні слоў *імідж, рэспандэнт, сацыялагічнае (апытанне)*.

2. Назавіце сцвярджэнне, якое не пярэчыць зместу тэкstu:

- а) імідж краіны вызначаецца на аснове аднаго крытэрыю;
- б) праведзене сацыялагічнае апытанне не прынесла плённых вынікаў;
- в) высакаякасныя прадукты, што вырабляюцца ў краіне, не могуць выступаць паказчыкам іміджу;
- г) фарміраванне іміджу краіны варта пачынаць са стварэння пазітыўнага вобраза малой радзімы.

3. Вызначце стыль тэкstu і тып маўлення:

- а) гутарковы стыль, разважанне;
- б) мастацкі стыль, апісанне;
- в) публіцыстычны стыль, разважанне;
- г) афіцыйны стыль, апавяданне.

4. Сфармулюйце пытанні да кожнай сэнсавай часткі тэкstu.

5. Пропануйце загаловак, які перадае асноўную думку тэкstu.

6. Перадайце змест чацвёртага абзата

з дапамогай простага ўскладненага сказа.

-  7. На аснове калажу стварыце сціслы тэкст на тэму «Прывабны імідж Беларусі». Дапоўніце выкazванне ўласнымі разважаннямі і прапановамі адносна стварэння пазітыўнага іміджу нашай краіны.

8. Выкажыце свае адносіны да сцвярджэння, сфармульяванага ў апошнім абзаты.

9. Адкажыце на пытанні, змешчаныя ў тэкслце. Для гэтага сфармулюйце тэзісы, што перадаюць вашу аргументаваную пазіцыю.



10. Самастойна прапануйце пытанні (заданні) да тэксту, скіраваныя на паўтарэнне лексікі, словаўтварэння, марфалогії.
11. Якія арфаэпічныя і арфаграфічныя правілы можна праілюстраваць прыкладамі з тэксту?

365. Прачытайце аналіз тыповых памылак, дапушчаных абітурыентамі на цэнтралізаваным тэсціраванні ў заданнях па марфалогіі і правапісе. Падрыхтуйце (з дапамогай падручнікаў, слоўнікаў, інтэрнэт-рэсурсаў) практикаванні для аднакласнікаў па тых правілах, што адпавядаюць прааналізаваным заданням.

У мінулыя гады абітурыенты дапускалі найбольшую колькасць памылак пры вызначэнні канчатка асабовых назоўнікаў 2-га скланення з зацвярдзелай асновай: *аб прафесару, аб доктару, аб дыктару*. Каля 40 % выпускнікоў пры выкананні задання не змаглі правільна вызначыць канчаткі назоўнікаў 1-га скланення з асновай на *к*, які ў месным склоне адзіночнага ліку чаргуецца з *ц*: *заяўка — (у) заяўцы, закваска — (у) заквасцы, пралеска — (на) пралесцы*. 30 % няправільна запісалі канчатак назоўніка *дачкá* ў форме меснага склону адзіночнага ліку.

Веданне пачатковай формы любой часціны мовы неабходна для ўмення ўтвараць граматычныя формы слова. Практычна 65 % удзельнікаў тэсціравання не ведалі, што прыметнікі *малы, вялікі, добры, дрэнны* ўтвараюць простую форму вышэйшай ступені парыўнання ад іншых асноў пры дапамозе суфікса *-ш-*, і таму няправільна адзначылі як пададзенныя ў пачатковай форме прыметнікі *меншы, большы, лепшы, горшы*. 35 % абітурыентаў не ведалі пачатковай формы іншых прыметнікаў, прапанаваных у заданні ў простай форме вышэйшай ступені парыўнання, напрыклад *мякчэйши*.

Ад 30 да 60 % абітурыентаў не ведалі правіла асбнага напісання назоўнікаў з прыназоўнікамі пры наяўнасці залежных слоў: *у глыбіню марскую, ад веку мінулага, у дзень сонечны і да т. п.* Толькі 50 % абітурыентаў правільна напісалі прыслоўі, утвораныя шляхам спалучэння прыназоўнікаў і склонавых форм поўных прыметнікаў і займеннікаў: *укрутую, ухаластую, унічью і інш.*

Абітурыенты часцей за ўсё памыляліся ў напісанні *не* з прыметнікамі, якія можна замяніць сінонімамі без *не*: *недалёкі, неспакойны*. Больш за 30 % з іх памылкова напісалі разам *не* з дзеепрыслоўямі: *не знайшоўши, не дайшоўши, не заўважыўши* (Паводле З. Бадзевіч).

Дакладна сформулюйце правілы, пра якія гаворыцца ў тэксле.

366. Падрыхтуйцеся да выразнага чытання верша. Паразважайце, чаму мы давяраем паэту ў яго шчырым прызнанні любові да Радзімы. Ці могуць кранаць чытача вершы, у якіх няма ўзнёслых эпітэтаў, арыгінальных параўнанняў?

Бачыў шмат —
І Эйфелеву вежу,
Спёку^м Рыма, і Эльбруса лёд.
Тысячы зямных дарог і сцежак
Праз мяне прабеглі навылёт.
Думаў^м я, малы, калісь з трывогай,
Як да рэк славутых мне дайсці.
Праплылі **праз сэрца** Дон і Волга,
Сена і Дняпро, Дунай і Цібр.
Я стаміўся ездзіць і здзіўляцца
(Хоць, прызнацца,
Ёсць^Ф на што глядзець^м).
Беларусу і ў Парыжы **сняцца**
Белізна бяроз і сосен медзь.

П. Панчанка.



Зрабіце вусны арфаэпічны разбор выдзеленых слоў.

Растлумачце розныя варыянты пастаноўкі націску ў словах *белізна* і *бялізна*.

Зрабіце словаўтаральны разбор і разбор па саставе слова *здзіўляцца*.

Запішыце па памяці крылатыя радкі з верша, што выражаютъ асноўную думку твора.

 Знайдзіце з дапамогай інтэрнэт-рэсурсаў 4-5 выказванняў беларускіх пісьменнікаў, грамадскіх дзеячаў пра беларускую мову. На якія ўласцівасці беларускай мовы звяртаецца ўвага? Якія прыметнікі, дзеясловы выкарыстоўваюцца пры характеристыцы мовы? Ці згодныя вы з аўтарамі выказванняў? Аформіце свой адказ як разважанне.



Практ.

366–1–

366–3



Тлумачальны слоўнік

Агнішча, -а, н. Месца, дзе быў касцёр.

Адзёр, адру, м. Заразная, пераважна дзіцячая, хвароба, якая суправаджаецца высыпкай, запаленнем дыхальных шляху і гарачкай.

Аксіомаран, -а, м. Стылістычны прыём наўмыснага спалучэння слоў процілеглага сэнсу, у выніку чаго ўзнікае новы сэнсавы змест (*белая варона, гаючи боль*).

Анабіёз, -у, м. Рэзкае зніжэнне жыццёвых працэсаў у арганізме з наступным аднаўленнем іх пры спрыяльных умовах.

Апеляцыя, -і, ж. 1. Скарга ў вышэйшую інстанцыю на расшэнне ніжэйшай.
2. Зварот да каго-, чаго-небудзь дзеля падтрымкі, спачування і да т. п.

Ашчадна, прысл. Беражкліва, эканомна.

Бонна, -ы, мн. -ы, -аў, ж. (уст.). Выхавальніца малых дзяцей (звычайна іншаземка).

Бра́згаць, -аю, -аеш, -ае, незак. Утвараць кароткія звонкія гукі, удараючы чым-небудзь па металічных, шкляных і іншых прадметах.

Брама, -ы, ж. Шчыльныя, на дзве палавіны, крытыя зверху вароты, якія закрываюць галоўны ўваход на тэрыторыю горада, завода, двара і інш.

Бро́кер, -а, м. Агент-пасрэднік пры заключэнні здзелак на біржах, пры куплі-продажы каштоўных папер, твораў.

Брыфінг, -у, м. Кароткая нарада прадстаўнікоў друку, на якой спецыяльна ўпаўнаважанымі асобамі паведамляеца пазіцыя ўрада па пэўным пытанні.

Вусцішна, прысл. Страшна, жудасна.

Вусцішны, -ая, -ае (разм.). 1. Ціхі, спакойны. 2. Страшны, жудасны.

Вы́спа, -ы, мн. -ы, -аў, ж. Невялікі востраў, часцей пясчаны.

Ганіць, -ю, -ніш, -ніць; незак., каго-што. Прыйнаваць непрыгодным, дрэнным; даваць ніzkую ацэнку.

Гарсэт, -а, м. 1. Шырокі пругкі пояс, які носяць пад сукенкай для сцягвання таліі і надання стройнасці фігуры. 2. Састаўная частка беларускага народнага жаночага касцюма ў выглядзе безрукаўкі. 3. Бандаж, які носяць на верхній частцы тулава пры захворванні або скрыўленні пазваночніка.

Гонта, -ы, ж. (зб.). Даходы матэрыял у форме невялікіх дошчачак, востра саструганых з аднаго боку і з пазам — з другога.

Дасканалы, -ая, -ае. Якія характарызуеца найвышэйшай ступенню і паўнатаю дадатных якасцей; узорны, беззаганны, бездакорны.

Дылер, -а, м. Асоба, фірма, банк, што займаюцца перапродажам тавараў, купляй-продажам каштоўных папер, валюты і да т. п. і дзейнічаюць за свой кошт і ад свайго імя.

Дылетант, -а, м. Той, хто займаеца навукай або мастацтвам без спецыяльнай падрыхтоўкі; чалавек, які мае павярхойнае знаёмства з якой-небудзь галіной ведаў.

Дысплэй, -я, м. Прыстасаванне для візуальнага адлюстравання інфармацыі (у выглядзе тэксту, табліц, чарцяжа і інш.) на экране электронна-прамянёвага прыбора (тэлевізійнага або асцылаграфічнага тыпу).

Ёдаформ, -у, м. Прэпарат ёду — крышталічны жоўты парашок, які выкарыстоўваецца ў медыцыне як антысептычны сродак.

Закуты, -ая, ае. Закаваны.

Звабіць, -блю, -біш, -біць; зак., каго-што (разм.). Прывабіць, спакусіць.

Калька, -і, ДМ кальцы; **ж.** 1. Спецыяльна апрацаваная празрыстая папера або тканіна, пры дапамозе якой знімаюцца дакладныя копіі з чарцяжоў і малюнкаў. 2. Копія чарцяжа або малюнка на такім матэрыяле. 3. Слова або выраз, утвораны па ўзоры слова або выразу іншай мовы (*слова «аднаасобнік» — калька рускага слова «единоличник»*).

Капэла, -ы, ж. Вялікая музычная група выкананія — хор у спалученні з аркестрам.

Карцέць, -ціць; незак. 1. *безасабовая форма з інфінітивам, са злучнікам каб і без дапаўнення.* Пра неадольнае жаданне што-небудзь зрабіць; хацецца. 2. Турбаваць, хваляваць, не даваць спакою.

Карэйка, і, ДМ -рэйцы, **ж.** Свіная або цялячая грудзінка спецыяльнага прыгатавання.

Кліно́к, -нка, мн. -нкі, -нкóў, м. 1. Памянш. форма да *клін*. 2. Вострая частка халоднай збройі; лязо. 3. Трохвугольная торбачка для прыгатавання сыру.

Крана́ць, -аю, -аеш, -ае; незак., каго-што. Датыкацца, дакранацца да каго-, чаго-небудзь; чапаць.

Кудзёркі, -рак, мн. Кучаравыя або накручаныя валасы.

Кулéш, -ляшў, м. Густая мучная або крупяная каша з салам.

Кюрэ, нескл., м. Каталіцкі прыходскі свяшчэннік у Францыі, Бельгіі і некоторых іншых краінах.

Ліхі, -ая, ое. Дрэнны, паганы.

Мардвá, -ы, ж., зб., адз. мардвін, -а, м. Народ, які складае насельніцтва Мардоўскай Рэспублікі, што ўваходзіць у склад Расійскай Федэрацыі.

Мéлас, -у, м. (спец.). Абагульненне паняцця меладычнага, песеннага пачатку ў музыцы.

Мéнеджар, -а, м. Асоба, якая арганізоўвае публічныя выступленні артыстаў, спартсменаў.

Метэаралогія, -і, ж. Навука аб фізічным стане зямной атмасфери і аб працэсах, што адбываюцца ў ёй.

Мéцца-сапра́на, нескл., н. 1. Жаночы голас, сярэдні паміж сапрана і кантральта. 2. Спявачка з такім голасам.

Міка́да, неск., м. 1. Тытул японскага імператара. 2. Асоба, якая носіць гэты тытул.

Мультыплекс, -а, м. Вялікі кінатэатр, які складаецца з некалькіх кіназалаў.

Нягéглы, -ая, -ае (разм.). 1. Кволы, слабы; няўдалы. 2. Непрыгожы з выглядзу, нязграбны; няўклюдны. 3. Няўмелы, ні да чаго не здатны.

Пагафтава́ны, -ая, -ае, дзеепрым. залежнага стану пр. часу ад «пагафта-
ваць». Упрыгожаны гафтам (ажурнай вышыўкай); вышываны, вышыты.

Ператраві́ць, -траўлю, -травіш, -травіць. Засвоіць у працэсе стрававання.

Плеанáзм, -у, м. Моўная з'ява, пры якой адбываецца паўтор слоў, адноль-
кавых ці блізкіх па значэнні (*бясплатны падарунак*).

Працадзéнь, -дня́, мн. -дні́, -дзён, м. Адзінка ўліку працы калгаснікаў і раз-
меркавання даходаў па працы ў калгасах.

Пэйджа́р, -а, м. Партатыўны радыёпрыёмнік, прызначаны для прыёму
маўленчай інфармацыі з адлюстраваннем яе ў выглядзе літарна-лічбавага тэксту
на ўбудаваным экране (табло).

Рарытáт, -а, М -тэце, м. Рэдкая реч, якая ўяўляе сабой музейную каштоў-
насць; рэдкасць.

Рэгенеры́раваць, -ую, -уеш, -уем (біял.). Адраджацца, аднаўляць сваю
цэласнасць (аб жывёлах і раслінах), аднаўляць страчаныя або пашкоджаныя
органы, тканкі.

Сальта-марта́ле, нескл., н. Скачок з пераваротам цела ў паветры.

Слóта, -ы, ДМ слóце і слатá, -ы, ДМ слапé, ж. (разм.). Вадкая гразь на
зямлі, на дорогах.

Стáй, става, м. 1. (разм., абл.). Сажалка, запруда. 2. (спец.). Назва спецыяль-
нага тэхнічнага прыстасавання для ўмацавання, замацоўвання чаго-небудзь.

Стéла, -ы, ж. Прамавугольная ці звужаная ўверсе каменная пліта, паставле-
ная вертыкальна ў якасці мемарыяльнага знака.

Сумёт, -а, м. Намеценая ветрам гурба снегу.

Таўтало́гія, -і, ж. Паўтарэнне ў межах сказа аднолькавых або аднакаранёвых
слоў (*вырабіць выраб*).

Транслітара́цыя, -і, ж. (спец.). Перадача літар адной пісьменнасці літарамі
другой пісьменнасці незалежна ад іх вымаўлення.

Трэд-юніён, -а, м. Назва канфесіянальных саюзаў у Вялікабрытаніі і іншых
англамоўных краінах.

Туш¹, -а, мн. -ы, -аў, м. Кароткае музычнае прывітанне ў гонар каго-небудзь.

Туш², -ы, ж. Чорная ці каліровая фарба для чарчэння, малявання або пісьма.

Туш³, -у, м. Выпадковы дотык да шара пры гульні на більядзе, што лічыцца
за ўдар.

Утыліза́цыя, -і, ж. 1. Выкарыстанне, ужыванне з карысцю. 2. Выкарыстанне
якіх-небудзь адходаў у якасці сыравіны, паліва, угнаення і да т. п.

Факсіміле, нескл., н. 1. Дакладнае ўзнаўленне рукапісу, дакумента, подпісу
і да т. п. пры дапамозе фотамеханічнай рэпрадукцыі. 2. Клішэ, пячатка з чыім-
небудзь подпісам.

Фенóмен, -а, м. Рэдкая, незвычайная, выключная з'ява.

Чéрава, -а, н. Жывот, бруха.

Шáры, -ая, -ае (абл.). Шэры.

Шрот, -у, М шрóце, м. (зб.). Дробныя свінцовыхя шарыкі для стральбы з па-
ляўнічай стрэльбы.

Змест

РОЛЯ МОВЫ Ў ЖЫЦІ ЧАЛАВЕКА І ГРАМАДСТВА	
§ 1. Мова як грамадская з'ява. Функцыі мовы	3
МАЎЛЕННЕ	
§ 2. Маўленне як працэс маўленчых зносін. Віды маўленчай дзейнасці. Формы маўленчай камунікацыі	10
ТЭКСТ	
§ 3. Тэкст як адзінка мовы і маўлення. Прыметы тэксту	17
§ 4. Апісанне, апавяданне, разважанне як функцыянальныя тыпы маўлення	21
КУЛЬТУРА МАЎЛЕННЯ	
§ 5. Асноўныя якасці культуры маўлення. Правілы маўленчых паводзін. Маўленчы этикет	27
АРФАЭПЧНЫЯ НОРМЫ	
§ 6. Вымаўленне галосных і зычных гукаў, некаторых спалучэнняў зычных	35
АКЦЭНТАЛАГЧНЫЯ НОРМЫ	
§ 7. Націск і яго функцыі	43
<i>Тэставая работа па фанетыцы і арфаэпії</i>	48
АРФАГРАФІЧНЫЯ НОРМЫ	
§ 8. Правапіс галосных <i>o</i> , <i>э</i> , <i>a</i>	50
§ 9. Правапіс галосных <i>e</i> , <i>ё</i> , <i>я</i>	53
§ 10. Правапіс спалучэнняў галосных у запазычаных словах	56
§ 11. Правапіс прыстаўных галосных	60
§ 12. Правапіс звонкіх і глухіх, свісцячых і шыпячых зычных	62
§ 13. Правапіс прыстаўных і ўстаўных зычных	65
§ 14. Правапіс літар <i>y</i> і <i>ў</i>	68
§ 15. Правапіс <i>ð</i> і <i>ðз</i> , <i>t</i> і <i>ц</i>	71
§ 16. Правапіс падоўжаных зычных	74
§ 17. Правапіс некаторых спалучэнняў зычных	77
§ 18. Правапіс мяккага знака і апострафа	79
§ 19. Правапіс вялікай і малой літар	84
§ 20. Правапіс слоў разам, праз злучок і асобна	89
§ 21. Правапіс прыставак, якія заканчваюцца на зычны	96
§ 22. Правапіс <i>i</i> , <i>ы</i> , <i>й</i> пасля прыставак	99
<i>Кантрольныя пытанні і заданні</i>	102
<i>Тэставая работа па арфаграфії</i>	104

ЛЕКСІЧНАЯ НОРМЫ

§ 23. Ужыванне слова ў адпаведнасці з яго лексічным значэннем, адрозненне мнагазначных слоў і амонімаў	107
§ 24. Правілы выкарыстання сіонімаў, антонімаў, паронімаў	113

ФРАЗЕАЛАГІЧНАЯ НОРМЫ

§ 25. Правілы ўжывання фразеалагізмаў у маўленні	118
<i>Кантрольныя пытанні і заданні</i>	122
<i>Тэставая работа па лексіцы і фразеалогіі</i>	122

СЛОВАЎТВАРАЛЬНЫЯ НОРМЫ

§ 26. Утварэнне слоў і іх ужыванне ў адпаведнасці з правіламі словаўтварэння	126
<i>Кантрольныя пытанні і заданні</i>	140
<i>Тэставая работа па словаўтварэнні</i>	141

МАРФАЛАГІЧНАЯ НОРМЫ

§ 27. Ужыванне назоўнікаў, лік, род якіх не супадае ў беларус- кай і рускай мовах; назоўнікаў, якія маюць форму толькі адзіночнага ці толькі множнага ліку; назоўнікаў агульнага роду, нескланяльных назоўнікаў і абрэвіятур	145
§ 28. Ужыванне поўных і кароткіх прыметнікаў, форм ступеней параўнання якасных прыметнікаў, прыналежных прымет- нікаў. Ужыванне форм ступеней параўнання прыметнікаў і прыслоўяў	159
§ 29. Ужыванне колькасных і парадковых лічэбнікаў; спалучаль- насць зборных лічэбнікаў з назоўнікамі і займеннікамі	167
§ 30. Ужыванне асабовых займеннікаў, зваротнага займенніка <i>сябе</i> , ужыванне прыназоўніка пры адмоўным займенніку; акцэнталагічныя нормы пры скланенні займеннікаў <i>сам</i> , <i>сама</i> , <i>самы</i> , <i>ніхто</i> , <i>нішто</i>	178
§ 31. Ужыванне асабовых канчаткаў дзеясловаў, адрозненне кан- чаткаў дзеясловаў абвеснага і загаднага ладу; акцэнталагіч- ныя нормы пры ўтварэнні спрагальных форм дзеясловаў...	188
§ 32. Ужыванне дзеепрыметнікаў і дзеепрыслоўяў, дзеепрымет- нікаў і дзеепрыслоўных зваротаў	198
§ 33. Ужыванне прыназоўнікаў у словазлучэннях, якія перада- юць асаблівасці кіравання ў беларускай мове	204
<i>Кантрольныя пытанні і заданні</i>	212
<i>Тэставая работа па марфалогіі</i>	213

ПАЎТАРЭННЕ І СІСТЕМАТИЗАЦІЯ ВЫВУЧАНАГА

§ 34. Моўныя нормы і культура маўлення	216
<i>Тлумачальны слоўнік</i>	226
<i>Спіс выкарыстаных крыніц</i>	



Вучэбнае выданне

Валочка Ганна Міхайлаўна
Васюковіч Людміла Сяргеевна
Зелянко Вольга Уладзіміраўна і інш.

БЕЛАРУСКАЯ МОВА

Вучэбны дапаможнік для 10 класа
ўстаноў агульнай сярэдняй адукцыі
з беларускай і рускай мовамі навучання
(з электронным дадаткам для павышанага ўзроўню)

На вокладцы змешчаны фотаздымак
скульптуры Ефрасінні Полацкай (скульптар І. Голубеў)

Нач. рэдакцыйна-выдавецкага аддзела *Г.І. Бандарэнка*
Рэдактар *І.С. Балабановіч*
Вокладка мастака *З.П. Болцікавай*
Мастакі *А.Ю. Ляшчынская, З.П. Болцікова, А.М. Брыкет*
Мастацкі рэдактар *Н.А. Хромава*
Камп'ютарная вёрстка *А.М. Брыкет*
Карэктар *І.С. Балабановіч*

Падпісана да друку 24.07.2020. Фармат $70 \times 90 \frac{1}{16}$. Папера афсетная. Друк афсетны.
Ум. друк. арк. 16,97. Ул.-выд. арк. 12,92 + 25,72 эл. дадат. Тыраж 131 230 экз. Заказ

Навукова-метадычна ўстанова «Нацыянальны інстытут адукцыі» Міністэрства адукцыі
Рэспублікі Беларусь. Пасведчанне аб дзяржаўнай регістрацыі выдаўца, вытворцы,
распаўсюджвалльніка друкаваных выданняў № 1/263 ад 02.04.2014.
Вул. Каралія, 16, 220004, г. Мінск

Адкрытае акцыянернае таварыства «Паліграфкамбінат імя Я. Коласа».
Пасведчанне аб дзяржаўнай регістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвалльніка друкаваных
выданняў № 2/3 ад 04.10.2013. Вул. Каржанеўская, 20, 220024, г. Мінск

(Назва ўстановы адукацыі)

Навучальны год	Імя і прозвішча вучня	Стан вучэбнага дапаможніка пры атрыманні	Адзнака вучню за карыстанне вучальным дапаможнікам
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			

УЗОР ФАНЕТЫЧНАГА РАЗБОРУ

Здзіўляюць — *здзіў-ля-юць*.

Гуки:

- [з'] — зычны мяккі, звонкі, свісцячы
- [дз'] — зычны мяккі, звонкі, свісцячы
- [i] — галосны ненаціскны
- [ў] — зычны цвёрды, санорны
- [л'] — зычны мяккі, санорны
- [а] — галосны націскны
- [й] — зычны мяккі, санорны
- [у] — галосны ненаціскны
- [ц'] — зычны мяккі, глухі, свісцячы

9 гукаў

Літары:

- з
- д, з
- і
- ў
- л
- я
- ю
- ц, ъ

10 літар

УЗОРЫ РАЗБОРУ СЛОЎ ПА САСТАВЕ

Прыбегчы.

Смеласць□.

Уверсе.

Дабравольныы.

УЗОРЫ СЛОВАЎТВАРАЛЬНАГА РАЗБОРУ

Прыбегчы ← бегчы.

Смеласць ← смел(ы).

Уверсе ← верх(□).

Дабравольныы ← добр(ы) + вол(я).

УЗОР ЛЕКСІЧНАГА РАЗБОРУ

Волат да брата на замчышча кроучыць (А. Вялюгін).

Волат — казачны герой незвычайнай сілы. Слова мнагазначнае. Ужыта ў прымым значэнні. Сінонімы — *асілак, сілач, велікан*. Слова агульнаўжывальнае, спрадвечна беларускае.

УЗОРЫ ПІСЬМОВЫХ МАРФАЛАГІЧНЫХ РАЗБОРАЎ

Адзінаццаць стагоддзяў горда стаіць наш Полацк на стыку магутнай Дзвіны і ціхай Палаты (В. Хомчанка).

Назоўнік

Полацк — назоўнік; п. ф. — *Полацк*; уласны, неадушаўлены, неасабовы, канкрэтны; м. р., 2-га скл.; Н. скл., адз. л.; дзейнік.

Прыметнік

Магутнай (*Дзвіны*) — прыметнік; п. ф. — *магутны*; якасны; поўн. ф.; ж. р., адз. л., Р. скл.; азначэнне.

Лічэбнік

Адзінаццаць — лічэбнік; п. ф. — *адзінаццаць*; кольк. (цэллы лік), прости; В. скл.; у складзе акалічнасці.

Займеннік

Наш (*Полацк*) — займеннік; п. ф. — *наш*; прыналежны; Н. скл., м. р., адз. л.; азначэнне.

Дзеяслоў

Стайць — дзеяслоў; п. ф. — *стаяць*; неперах., незвар., незак. тр., II спр.; абв. л., цяп. ч., 3-й ас., адз. л.; выказнік.

Прыслоўе

Горда — прыслоўе; якаснае; нязмен.; акалічнасць.

Прыназоўнік

На (стыку) — прыназоўнік; невытв.; просты; ужыты з М. скл. наз. (*стыку*); у складзе акалічнасці.

Злучнік

I — злучнік; зл. (спалуч.); просты; адз.; звязвае аднарод. дап. *Дзвіны, Палаты.*

У такія дні ў лесе аж за вярсту было чуваць, як недзе падае, рассыпаючыся на ляту, белы камяк з патрывожанай галіны (І. Мележ).

Дзеепрыметнік

Патрывожанай (галіны) — форма дзеяслова — дзеепрыметнік; п. ф. — *патрывожаны*; поўн. ф.; зал. ст., зак. тр.; пр. ч., адз. л., ж. р., Р. скл.; азначэнне.

Дзеепрыслоўе

Рассыпаючыся — форма дзеяслова *рассыпáцца* — дзеепрыслоўе; незак. тр., звар.; акалічнасць.

Часціца

Аж — часціца; узмацн.; не член сказа.